

ЗЪМЕСТ

Стар.

|   |     |
|---|-----|
| Прэч контррэволюцыны беларускі нацыянал-дэмократызм—агентуру імпэрыя-<br>лістычнага фашизму . . . . .                   | 3   |
| А. Александровіч. Поэма пра ворага . . . . .  | 6   |
| М. Чарот. Суровы прыгавар падпісываю першым . . . . .   | 10  |
| П. Галавач. Спалох на загонах ( <i>аповесць</i> ) . . . . .   | 13  |
| П. Броўка. Цэхавыя будні ( <i>циклъ вершаў</i> ) . . . . .  | 41  |
| Іл. Барашка. Недапісане апавяданье . . . . .  | 52  |
| А. Жаўрук. Ліст сябру . . . . .   | 64  |
| Я. Зазека. На сталёвых павучыньях ( <i>спавяд.</i> ) . . . . .  | 66  |
| Э. Багрыцкі. Дума пра Апанаса ( <i>пер. з рас.</i> ) . . . . .  | 76  |
| <br>Н а ры с ы  |     |
| Я. Бобрык. На Іпуці . . . . .   | 89  |
| <br>З блёкноту пісьменьніка   |     |
| Хв. Шынклер. Пачатак . . . . .  | 95  |
| <br>А р т ы к у л ы   |     |
| О. Канакоцін. Абвастрэнные клясавай барацьбы ў беларускай літаратуры ў<br>пэрыод соцыялістычнай рэконструкцыі . . . . . | 103 |
| Л. Бэндэ. Пра нарысы М. Зарэцкага . . . . .   | 128 |
| З. Жылуновіч. Нациянал-дэмократы за „працай“ . . . . .  | 133 |
| <br>Б і б л і о г р а ф і я   |     |
| Адольф Касаніцкі. Беларуская контррэволюцыя інформуе заграніцу аб Бела-<br>русі . . . . .                               | 149 |
| Б. Мікуліч. Павло Усенко. КСМ, поэзіі . . . . .   | 150 |
| Ул. Сядура. Пра маладую рэволюцыйную поэзию . . . . .   | 152 |
| Хроніка . . . . .   | 157 |


# МАЛАДНЯК

ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ і ГРАМАДЗКА-ПОЛІТЫЧ-  
НАЯ ЧАСОПІСЬ—ОРГАН БЕЛАРУСКАЙ АСОЦЫЯЦІИ  
■ ■ ■ ПРОЛЕТАРСКІХ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ ■ ■ ■

П А Д Р Э Д А К Ц Ы Я Й

А. АЛЕКСАНДРОВІЧА, Я. БОБРЫКА, Л. БЕНДЭ,  
П. ГАЛАВАЧА, О. КАНАКОЦІНА, Я. ЛІМАНОЙ-  
СКАГА, Р. МУРАШКІ (адк. рэд.)

ГОД ВЫДАННЯ ВОСЬМЫ



К НІЖКА  
Д В А Н А Ц Ц А Т А Й

С Ъ Н Е Ж А Н Ь



Надрукавана ў друкарні  
„ПАЛЕСДРУК“, Гомель.  
Зам. № 357—2500 экз.  
Галоўлітбел № 206.

# Прэч контррэволюцыйны беларускі нацыянал-дэмократызм, агентуру імпэрыялістычнага фашызму

(Рэзолюцыя сэкратарыяту БелАПП ад 1-XII-30 г.).

Беларуская асоцыяцыя пролетарскіх пісьменьнікаў бязьмержна абурана дзеянісцю контррэволюцыйнай організацыі беларускіх нацыянал-дэмократаў. Чорная зграя былых белых міністраў, афіцэраў, царскіх чыноўнікаў і буржуазных інтэлігентаў, прыкрываючыся ілжывымі сказамі аб жаданьні працаўцаў пад кіраўніцтвам савецкай улады і комунастычнай партыі, хаваючы сваю контррэволюцыйную нацыянал-дэмократычную сутнасць, не пакідала сваёй шкодніцкай працы, рыхтавала зьнішчэнне дыктатуры пролетарыяту шляхам організацыі інтэрвенцыі, рыхтавала рэстаўрацыю буржуазнага ладу. Гэтыя контррэволюцыйнэры рыхтавалі няволю рабочым і асноўным масам сялянства, у імя інтарэсаў кулацтва і буржуазіі. Замест Савецкай Беларусі, дзе рабочыя ў саюзе з асноўнымі масамі сялянства, пры брацкай дапамозе працоўных СССР, нябывала шпаркімі тэмпамі будуюць соцыялістычную гаспадарку і сваю нацыянальную па форме і соцыялістичную па зъмесце культуру, будуюць новае жыцьцё, беларускія контррэволюцыйныя нацыянал-дэмократы рыхтаваліся ўстановіць буржуазна-фашыстаўскую дзяржаву, колённю заходняга капіталу.

Ім не спадабалася, што памешчыцкія і царскія землі пераданы вясковай беднаце, батракам і незаможнаму сялянству. Шалёна ненавідзелі яны політыку савецкай улады на колектывізацыю і зънішчэнне на яе базе кулацтва як клясы. Яны, прыхільнікі столыпінскай політыкі ў мінулым, у часы „Нашай Нівы“, выслаўлялі гэтую эпоху і імкнуліся зноў устанавіць прыватную ўласнасць і вярнуць зямлю памешчыкам і кулаком, а фабрыкі — капиталістам. Яны працэльзілі ў органы Наркомзему, каб там праводзіць сваю контррэволюцыйную буржуазна-кулацкую дзейнасць у выглядзе прышчэпаўской хутарызацыі.

Яны хацелі ўплываць ідэолёгічна на масы моладзі, яны працаўлі ў органы Наркомасветы, у школы і дасьледчыя інстытуты і

адтуль імкнуліся затуманіць клясавую съядомасьць мас. Яны высоўвалі старых буржуазных нацыянал-дэмократычных спэцаў і імкнуліся перашкодзіць падымацца больш здольным маладым кадрам з рабочых і працоўнага сялянства. Яны пралезылі ў органы Белдзяржвыдавецтва, каб адтуль весьці барацьбу супроты беларускай пролетарскай літаратуры і соцыялістычнай культуры. Яны праніклі ў рады літаратурных організацый і тэатраў і адтуль імкнуліся дэзорганізаваць і шкодзіць разьвіцьцю пролетарскага мастацтва і літаратуры. Нац.-дэмократам удалося нават пашырыць свой уплыў і на паасобных, менш устойлівых членau БелАПП. У галіне мовы яны орыентаваліся на засьмечванье беларускай мовы полёнізмам і незразумелымі новатворамі і систэматычна прасъедвалі ўсякія саветызмы, маючи на мэце адараўцаць беларускую культуру ад пролетарскіх культур іншых народаў СССР. Яны ідэалізувалі мінуўшчыну, высоўвалі лёзунг орыентациі на буржуазны Захад, каб адараўцаць разьвіцьцё беларускай культуры ад пролетарскага шляху, каб накіраваць гэтае разьвіцьцё ў рэчышча буржуазнай нацыяналістычнай культуры.

Зъяўляючыся выказынікамі інтэрэсаў кулацтва і буржуазіі, маскуючыся гутаркамі аб адзінстве беларускай нацыі, з мэтай прыступіць клясавую чуласьць працоўных да сваіх ворагаў, зграя беларускіх контррэволюцыйных нацыянал-дэмократаў на справе змыкалася заядлымі ворагамі беларускай нацыі, расійскімі чорнасоценцамі і польскімі памешчыкамі і фашыстымі.

У часе царызму і пры кераншчыне сёньняшнія „незалежнікі“ ня ішлі далей куцай „аўтономії“ Беларусі ў складзе расійскай капіталістычнай дзяржавы. У часы Дзянікіна яны былі за „адзіную недзялямую“, а нядайна ўпთайках ціскалі руку монархісту і вялікадзяржаўніку Карскому. У мінульым яны славілі кайзэра Вільгельма і пра-кланяліся перад Пілсудзкім, а нядайна яны вялі тайныя перагаворы з агентамі польскага фашызму і славілі на старонках савецкіх выданняў фашысцкага агента Луцкевіча.

Што іх яднала з расійскімі чорнасоценцамі і польскімі і захімпэрыялістычнымі фашыстымі?

Яднала іх супольная няневісьць да дыктатуры пролетарыату, да савецкай улады, да рабочых і працоўных сялян. Беларуская нацыянал-дэмократычна расчышчала глебу, пракладвалі шлях да буржуазна-абшарніцкай, фашысцкай дыктатуры.

Крывавым тэорам прыдущана Заходняя Беларусь. Пад падвойным, соцыяльным і нацыянальным, уцікам стогнуць працоўныя масы Заходняй Беларусі. Контррэволюцыйная беларускія нацыянал-дэмократы, у саюзе з сваімі заходня-беларускімі колегамі, беларускімі нацыянал-фашыстымі, агентамі польскай дэфэнзывы, рыхтавалі для Савецкай Беларусі долю окупаванай Заходняй Беларусі.

## ПРЭЧ КОНТРРЭВ. БЕЛ. НАЦДЭМ., АГЕН. ІМПЭР. ФАШЫЗМУ

Маска з беларускага контррэволюцыйнага нацыянал-дэмократызму зьнята, сапраўдны варожы клясавы твар выяўлен. Працоўныя БССР, якія гэроічна змагаліся з царызмам, з нямецкім і польскімі окупантамі, знайдуць сілы, каб зьмесці на съметнік гісторыі нікчэмны беларускі нацыянал-дэмократызм разам з яго саюзьнікамі і абаронцамі.

Беларуская асацыяцыя пролетарскіх пісьменьнікаў, якая з першых дзён свайго заснаванья вяла барацьбу з беларускім нацыянал-дэмократызмам, у адказ на контррэволюцыйны замах беларускіх нацыянал-дэмократаў з большай актыўнасцю і пасълядоўнасцю будзе

творчасцю і грамадзкай працай змагацца за генэральную лінію комуністычнай партыі;

высьвятляль перад працоўнымі масамі контррэволюцыйную сутнасць беларускага нацыянал-дэмократызму, у якіх бы формах ён ні выяўляўся; творчасцю і працай узмацняць абароназдольнасць нашай краіны;

больш нецярпіма адносіца да нацыянал-дэмократычных хістаньняў у шэрагах БелАПП'у, да нацыянал опортуністаў-прымірэнцаў, гэтых фактычных агентаў контррэволюцыйнага нацыянал-дэмократызму ў сваіх радох; рашуча ачышчаць свае рады ад нацыянал-дэмократычных элемэнтаў і іх адкрытых ці замаскаваных прыхільнікаў;

выяўляць і забясьпечваць умовы разьвіцця пачынаючым рабочым пісьменьнікам, уцягваць іх у свае шэрагі, яшчэ шырэй разгортваць заклік рабочых ударнікаў у літаратуру; організоўваць дзесяткі літаратурных гурткоў, студый, сэмінараў, выхоўваць новыя кадры пролетарскай літаратуры;

яшчэ больш згуртоўваць свае шэрагі, наладжваць яшчэ больш цесную сувязь паміж БелАПП'ам і пролетарскай літаратурай СССР, а таксама рэволюцыйнай і пролетарскай літаратурай усяго сьвету, каб сваёй творчасцю і працай служыць справе інтэрнацыянальнай солідарнасці працоўных, справе іх супольнай барацьбы за сусветны Каstryчнік.

Прэч контррэволюцыйны беларускі нацыянал-дэмократызм, агентуру заходняга імперыялістычнага фашызму!

Прэч опортуністых, прымірэнцаў, падгалоскаў нацыянал-дэмократызму!

Няхай жыве КП(б)Б, правадыр працоўных Савецкай Беларусі!

Няхай жыве інтэрнацыянальнае адзінства працоўных усіх нацыянальнасцяў і іх супольная барацьба супроты сваіх ворагаў, незалежна ад іх нацыянальнай афарбоўкі!

Няхай жыве беларуская пролетарская літаратура!

Няхай жыве АДПУ, славыны вартаўнік Каstryчніцкіх заваёў!

Сэкрэтарыят БелАПП'у:—Я. Ліманоўскі, Р. Мурашка, П. Галаўач, М. Ланькоў, Іл. Барашка, В. Сэрбэнта, М. Мысьлінскі, Сянькевіч, Дунец.

## Поэма пра ворага

Если враг не сдается, его уничтожают.

М. ГОРЬКИЙ

Векапомны сълед налётаў!  
Наляталі, як завея,  
Франкаў, стэрлінгаў  
І злотаў  
Найміты-зладзеі.  
Катавалі, рвалі жылы,  
Съмерць душыла  
У муках лютых,  
... Узнагароджвалі грамілаў  
Эўропейскую валютай!..

\* \* \*

Праляцелі съмерчам-бурай  
Па тайзе сібірскай хмурай,  
Фарбавалі кроўю шпоры  
У грудзёх краін прымор'я.

Размахночылі бясчынна  
Шыр абшараў Украіны,  
Захлыналіся запоем  
Беларускаю крывёю.

\* \* \*

Ветры восенськія вылі,  
Сэрца рвалі ўдзень і ўночы  
І разносілі на крыльях  
Плач дэяцей і стогн жаночы.

У агнёвых хмараҳ рыхых  
Рабавалі людзі-зверы  
Па інструкцыях Парыжу,  
Пад кантролем  
Бэльвэдэру.

Галасілі ветры ў полі,  
Звалі выйсьці выгнаць пана.  
... Кліч рабочага падполья  
Рушыў сілу партызанаў!

Ветры стукаліся ў шыбы  
І заводаў, фабрык моладзь  
Зазывалі зыліцца ў выбух  
Сілы Комсамолу.

Хай і прогаладзь касіла  
Эпідэмія бяз жалю.  
На франтох краіны сілу  
Барацьбою гарставалі  
І прышэльцаў і тутэйшых  
Катаў-ворагаў прагналі!

Хутка так, нібы дэпэша,  
Па краіне беглі хвалі  
Баявое песні нашай  
Бальшавіцкім  
Маршам.

\* \* \*

У рыштаваньнях—  
Нашы дні.  
Забітаваны  
Нашы дні.  
Жыцьцё  
Гісторыяй нязначнае  
Ўзрастаете.  
Стрымаць?  
Спрабуй, крані!  
Узарваць?  
Спрабуй, крані!  
Наш кожны крок  
Сълед прошласці  
Зынішчае.

\* \* \*

Мы адліаем сталь  
Упартасці паходаў.  
Жаданая вярста  
Маячиць сонцаўсходам!  
Удариаю, сквазной,  
Заводам бальшавіцкім—  
Ўзброеняя—біцца  
За пяцігодку—ў бой!

\* \* \*

...А зацярушан тыл  
Трухлёй варожых сіл...

\* \* \*

Хто прагнє крыві чалавече мора—  
Наш клясавы вораг.  
Хто мкнецца вярнуць нам забытае гора—  
Наш клясавы вораг.  
Хто ў штурм іяцігодкі хаваецца ў норы—  
Наш клясавы вораг.  
Хто хоча-ня хоча, а ворагу ўторыць—  
Наш клясавы вораг.  
Хто ў масках сягоньня, а вораг ўчора—  
Наш клясавы вораг.

\* \* \*

Гады растуць, як патас  
Пролетарскае поэмы!  
...Аселіся па хатах  
Беларускія нацдэмамы.  
  
Як цені, праўда куцыя.  
Сяброў сваіх іязыменных:  
Экс-кайзара, Пілсудзкага,  
Керзона, Чэмбэрлена—  
  
Яны вянком банкетаў  
(Звычайна, вельмі проста...)  
Віталі съмерць Саветам  
Блудлівым тонам тосту.  
  
І кулакі, дзе ў хутар  
Зъбярущца, точаць зубы:  
Гарыць назаўтра гута,  
Колгас ідзе на згубу...  
  
І праз вакно—з нагану  
У цьме начы імглістай  
Страляюць партызана,  
Селькора, актыўіста  
  
А ў шчыліне, хоць вузкай,  
Гняздо нажывы створаць  
З нацдэмам беларускім—  
Расійскі царадворац.  
  
Знайшлі і мову згоды  
У імgle сваіх клапотаў,

## ПОЭМА ПРА ВОРАГА

Злачыства іх—на продаж  
І ў розыніцу і оптам.

Хто даражэй заплаціць,  
Таму і ўклон з пакорай,  
Бо вораг той, што ў хаце,  
Самы люты вораг!

І шкодніцтва нястрымна  
Турму і голад несла  
— Единої неделимой—  
З... электрычным крэслам.

За Русь аслабнуць зборы,—  
Узънімуць съцяг нажывы—  
Ад мора і да мора  
Падвалаў дэфэнзывы.

Распрацавалі радай  
І тактыку і пляны—  
Крывавай лютай здрады  
Рабочым і сялянам.

У сэры цы гнеў штурмуе,  
Навальным б'е прыбоем...

Як клясу ліквідуем  
Уласнаю рукою!

\* \* \*

Злоўлены—  
За падрыхтоўкай вайны,  
За продажам лесу на труны.

Злоўлены—  
Найміты таннай цаны,  
Магільшчыкі ўсходаў Комуны.

Злоўлены—  
У масках сучасных прыблуд  
Шкоднікі справы і слова.

Маскі далоў!  
Рэволюцыі суд  
Бязълітасны і

Канчатковы!

1930 г.

## Суровы прыгавор падпісываю першым

Чаго хацелі вы? Якое мелі права  
Крыўёю гандляваць працоўных Беларусі?  
Прышла на вас суровая расправа,  
Перад судом віну прызнаць прымусім.

Драпежных крыл спынілі мы разъбежнасьць,  
Жыцьцё для нас ня будзе сутарэньнем...  
А справа ваших рук і ваша „незалежнасьць“—  
Гандлярства дзікае загубленым сумлењнем.

Вы кайзэру наш край прадаць хацелі  
І рукі брудныя памыць у крыві рабочых...  
Калі пілсудчыны пагоны зіхацелі,—  
Таксама вам асьлеплівала вочы.

Хто вам плаціў, і у каго вы ў ласцы,  
Той точыць нож на нас і паглядае ласа.  
Вам, гандляры, прадаць ня ўдасца  
Вялікіх заваёў рабочай клясы.

Ваўкамі лютымі жылі ў авечай скуры,  
Мы вам паверылі, вашым прызнаньням, словам.  
Над намі вы, агідныя натуры,  
Расправу учыніць заўжды былі гатовы.

Прысяга ваша, ваша красамоўнасьць,  
Што вы ня здрадзіце рабочым і сялянам,—  
Было маною ўсё. Вас захапляла подласцьць  
Даўно задуманага зрадніцкага пляну.

Мне помніцца Дзянікін і Юдзеніч  
І панскіх наймітаў над мужыком расправа...  
Тады хацелі вы свае ўсе мары зъдзейсьніць,  
Гукалі ворагам: „Віват! Ура! і Слава!

Вы махляры шляхоў спрадвеку цёмных.  
І ў нашы дні ішлі вы гэтым шляхам...

## СУРОВЫ ПРЫГАВОР ПАДПІСЫВАЮ ПЕРШЫМ

Пайшоў за вамі той, хіба хто няпрытомны...  
Паход ваш, здраднікі, для нас ня будзе страхам.

Ня зьдзейсьніць дум вам, найміты Антанты,  
Жыцьцё зъмяце вас бальшавіцкім шквалам.  
Вам не счакаць фашистых чорнай банды,—  
Зноў боты цалаваць французкім генэралам.

О, ганьба вам! Ня змыць вам гэту пляму,  
Вас праклянуць вякі і пакаленныі,  
Як вы, калісъ, на акраваўленым пляцдарму  
Перад злачынцамі стаялі на каленях,

Прасілі вы, вы здрайцы-падхалімы,  
Аб гэтым сорамна і гаварыць сягоńня,  
Вярнуць закон „единой неделимой“  
І бачыць Беларусь вам з каралём на троне!

Драпежныя арлы кружыліся над намі,  
Пад крыльямі якіх хацелі вы сагрэцца...  
Упалі вобземлю, аж неба застагнала...  
Дзе вольны край—драпежнікам ня месца.

Ды як-жа вы, драпежніцкая зграя,  
Пасьмелі распасьцёрці крыльле,  
Каб тут, над бальшавіцкім краем,  
Паспрабаваць яшчэ раз свае сілы?

Вы доўгі час атручвалі паветра  
І несьлі змрок туды, дзе съветла, ясна...  
Вольны прастор зламаў вам крыльле ветрам,—  
Узьлёт апошні быў, узьлёт напрасны.

За ворагам мы сочым дужа пільна,  
Савецкае зямлі мы не дадзім і пядзі...  
Інакшы тут закон—яно так быць павінна,—  
Чым там у вас, „найвышэйшай радзэ“.

Мінулі дні. На вогнішчах-руінах  
Варожы стан працоўнымі быў зъменен...  
І вось цяпер Савецкая краіна  
Цьвіце нявиданай яшчэ на цэлым съвеце.

Вы прытаіліся пад венікам, як мышы,  
Каб зноў паўзыці на вольныя загоны,  
Вы марылі ўзабрацца на ўзвышша  
І дыктуваць драпежныя законы.

Наш съмелы крок—узвышша затраслося,  
Законы піша дыктатура працы,

Кулацтва дзікае у роспачы галосіць,  
Дык на каго-ж цяпер вам апірацца?

Свае мы шэрагі яшчэ мацней узброім,  
Як клясу зынішчым вашу мы апору...  
Ня жыць вам больш махлярствам і маною,  
Зладзейскі загавор чыніць на нас у норах.

Мы поўны сіл жывых і творчага запалу,  
Комуны радаснай будуючи айчызну...  
Варожую зруйнуем мы навалу  
Магутным наступам соцыялізму.

Заводы, фабрыкі, съвято электростанцый  
Змагацца ѹ будаваць нам наддаюць натхненьне...  
А ну, папробуйце вы супроць нас паўстаньне,  
Няшчасных вырадкаў ліхое пакаленъе!

Ня зынішчыць нас, нас не зламаць, ня здужаць,  
Якой-бы сілаю на нас ні рушыў вораг;--  
За нас, працоўных, съвет—вось нашае аружжа,  
Нас не палохае, што пахне дым і порах.

Зямля савецкая агнём адплаты дыша.  
Яна цвісці і красавацца хоча...  
Над вамі, здраднікі, цяжкі прысуд падпіша  
Уладар зямлі—мільёны рук рабочых.

О, ганьба вам! Пішу вам пакаранъне  
І шлю праклён сваёю думай-вершам...  
Суровы прыгавор, каб зынішчыць вас дазванъня,  
Над вамі я падпісываю першым.

5/X—30 г.

## Спалох на загонах

(Канец).

У хату, дзе кватыраваў Панас, зайшоў змораны Камека.

— Ніхто ня хоча ўзяць таварышоў да сябе на кватэрну,—праказаў ён.— Ува ўсіх нібы цесна, нібы няма дзе спаць. Мы ўсю вёску абыйшлі.

— А чаму гэта так?

— Ня хочуць. Праміж сябе гавораць, што ім не патрэбна брыгада, баяцца, што як дадуць рамантаваць рабочым, дык не адплоцяцца.

— А ім-жа тлумачылі, што гэта дапамога ад рабочых, бяз грошай

— А яны ня вераць... Я думаю. ці ня варта тады таварышом пайсьці ў які-кольвек другі колгас?

— Па мойму ня трэба гэтага. Трэба тут, раз такое становішча

— І па-мойму так,—праказаў Чурылаў,—нам багата ня трэба, абы пераспаць ноччу ды пад'есьці.

— Я думаю,—працягваў Панас,—што трэба зъмясьціць іх часова ў Клемса, а потым будзе так, як трэба, павераць.

На гэтым і парашылі. Пасьля полуудня зноў Камека з кавалямі звяярнуўся ў Цярэшкавы Брод. Кавалі пачалі рыхтаваць кузню, а Камека і старшыня праўлення, Клемс, хадзілі па хатах колгаснікаў і загадвалі несьці ў кузню плугі і бароны. Але да самага вечара ня нёс ніхто. Адны адмаўляліся тым, што да ворыва яшчэ далёка, другія тым, што ў плузе толькі ручкі няспраўны, і што яны самі іх паладзяць. Толькі Клемсаў плуг з паставленым новым сашніком ляжаў у куце ў кузні. Колгаснікі прыходзілі, варочалі Клемсаў плуг, дзівіліся на добрую работу і прыкідалі, колькі каштую такая работа. Хацелася ім, каб пра гэта сказаці кавалі. А кавалі жартавалі, гаварылі, што калі-б за гроши рабіць, дык-бы ўсё каштавала рублёў ля пяці, і сумавалі бяз працы.

На другі дзень раніцою ў кузню прынеслы яшчэ два плугі. У кузні заляскала жалеза, застукалі малаткі. Сяляне сходзіліся ля кузні, гутарылі, дзівічыся на работу кавалеў, і разыходзіліся. І толькі пасьля таго, як у дзень Клемс узяў на плячу свой плуг, не заплаціўши кавалём, панёс яго дадому, сяляне панеслы плугі ў кузню. За плугамі панеслы бароны.

Кавалі працавалі ад цёмнага і да цёмнага. Вечарам ішлі да Клемса ў хату і пасъля вячэры слалі на памосьце салому і клаліся спаць. Гэтак прайшло чатыры дні. На пяты дзень, акурат у часе полудня прышлі да Клемса двое калгасьнікаў.

Яны пасядзелі крыху ў хаце, пагутарылі пра тое-сёе, а пасъля запрасілі кавалёў да сябе на кватэру.

— Іцка да мяне, а Ціхан да яго, а адзін можа й тут застацца ў Клемса, ці да другога каго яшчэ... Людзі-ж працуюць, ня гуляць прыехалі, дык чаго-ж...

З гэтага часу кавалі па адным жылі ў трох хатах.

У нядзелю вёска съяткавала. Сяляне, вольныя ад працы, кучай сыйшліся пасъля сънедання каля кузьні і, не разыходзячыся, гутарылі, угаварвалі кавалёў хоць адзін дзень адпачыць.

— Чалавек—не машина, патрабуе адпачынку, а вы чаму-ж.

— А мы,—адказваў Чурылаў,—ноччу адпачнем і тады, як працы ня будзе. Нас не надоўга паслалі, а трэба і ў вас зрабіць і яшчэ другім пасабіць.

Хтосьці сказаў, што кавалі вельмі сумленна робяць сваю работу і што ім трэба падзякаваць. Другі парай падзяку выказаць праз газэту. Усе згадзіліся. Папрасілі праўленье скласыці падзяку і даслаць у газэту.

Каля кузьні ў гэты момант была амаль уся вёска. Тут стаяла і многа жанчын і дзяцей. Каля кузьні слуп тэлеграфны, і ад ветру дрот бесъперастанку гудзе, зывініць: гу-у-, гу-у-ў, гу-у-ў. Звон гэты, нібы далёкія гудкі. Чурылаў шапнуў нешта кавалём, выйшаў да дэзвярэй кузьні і адразу загаварыў.

— За праўду не сядуйце, што яе скажу я. Мы ведаем, як вы баяліся несьці ў кузьню плугі, баяліся, што плаціць багата трэба. З гэтае прычыны ніхто не хацеў і ў хату нас узяць. Але гэта нічога. Я і таварыши мае разумеем, што вы не ад сябе гэта, што вас напалохалі. Нас сюды партыя і рабочыя паслалі для дапамогі. Мы вашае жыцьцё блізка ўбачылі, больш пазнаёміліся з ім. Яно ня добрае, трэба жыцьцё новае рабіць, не такое. Для гэтага вы злучыліся ў колгасе. Будаваць новае жыцьцё вам будуць дапамагаць рабочыя. Хочаце вы, ці не,—казаў ён усыміхаючыся,—а рабочыя будуць прыяжджаць і будуць дапамагаць вам, каб вы маглі хутчэй выйсьці з гэтага цяжкага жыцьця... А на вас мы ня злуем, мы разумеем, што вас напалохалі, што ня самі вы гэта.

Натоўп стаяў маўклівы. І толькі пасъля слоў Чурылава хтосьці з сярэдзіны самай паціху праказаў:

— Яно правільна, што нас палохаюць, усяляк палохаюць, а вы нам даруйце за гэта...

— Мы ѿмныя, усяго мы баймося,—дадаў другі,—самі сябе на-  
ват часам баймося.

І паслья гэтага доўга і голасна гутарылі, растлумачвалі кавалём,  
чаму і як усё выйшла.

А яшчэ праз чатыры дні кавалі з Цярэшкавага Броду паехалі.

Раніцою на страле каля студні зьмечлі моцна прыкленую да  
яе паперку з друкаванымі машынкаю словамі. Адразу-ж паслья гэ-  
тага каля студні сыйшлася амаль ўся вёска і адзін з пісьменных па-  
чаў чытаць надрукаванае на паперы. І як толькі пачаў чытаць, цень  
спалоху лягла на твары людзей. Яны зашапталіся паціху, паслья съці-  
шалі адзін другога і слухалі.

Усім адразу стала зразумелым, што паперку гэтую наклеілі наччу  
і наклеілі якісь чужыя людзі.

„Каб высыці як-кольвец з того стану,—чытаў селянін,—у якім апынулася  
краіна, комуністычная ўлада яшчэ больш пасіліла свае гвалты над рабочымі і  
селянамі. Гэтым гвалтам ня будзе канца датуль, пакуль будзе існаваць сама ўлада,  
якая іх ўтварае.

Гэтая ўлада цяпер заганяе гвалтам селяніна ў колгасы, дзе яго пазбаў-  
ляюць ўсе маёмы, і робіць простым сваім парабкам. А з гымі, хто ня пойдзе  
у колгасы, комуністы расправяцца яшчэ горш, яны конфіскуюць гаспадарку тых  
селян і вышилюць іх у Сібірскі край на пэўную ўжо галодную съмерць.

Але ня лепшая доля чакае і тых, хто пойдзе ў колгас. Яны будуть прос-  
тымі парабкамі комуністаў. Адабраўшы ў селяніна яго ўласнага каня, яго ўлас-  
ных кароў і ўсю ягоную жывёлу, адабраўшы ад яго ўласныя ягоны кут, дзе ён  
радзіўся і рос, марачы аб лепшай долі, комуністы будуць яму ў колгасе плаціць  
за цэлы дзень цяжкае працы жабрацкія гроши. А каб пражыць і пракарміць  
сям'ю, дзяцей, ён павінен будзе за гэтая-ж гроши купляць у іх кавалак свайго  
уласнага, ім-жа самім, сваім мазаллямі здабытага хлеба.

Што-ж рабіць селяніну, каб пазбавіцца гэтае долі? Ёсьць адзін шлях для  
гэтага, шлях организацыі ў паўстанцкія атрады для змагання з комуністычнай  
уладай.

Годзе верыць комуністычным агентам, што ездзяць па вёсках і робяць  
сваю страшеннюю д'ябальскую справу! Лавеце іх і забівайце, не давайце ім  
абманываць сябе! Забівайце комуністаў і комсамольцаў і іхніх агентаў. Разбу-  
райце саўгасы, колгасы і комуны, паліце іх. Паліце коопэратывы. Бярэце свае  
ўклады з ашчадкас, прадавайце облігациі пазык, не вязіце ў горад ніякіх про-  
дуктаў і хлеба. Комуністычнай ўладзе засталося існаваць ня доўга. Бог і цыві-  
лізацыйная народы Эўропы не дапусцяць далейшых зьдзекаў над вами. За намі  
сіла ўсіх эўропейскіх дзяржав, якія ўжо ідуць нам на дапамогу. Дык даволі цар-  
пець зьдзекі. Імем бога і вашага ўласнага щасця заклікаем вас: організуіцеся.  
не давайце комуністычнай уладзе чыніць над сабою гвалтаў і зьдзекаў!

Перачытаўшы гэта, перакажыце ўсё, што напісана тут, сваім крэўным і  
блізкім добрым суседзям...“

На паперы ня было ніякага подпісу. Калі скончылі чытаць, да  
студні падышоў Камека і адразу пачаў для сябе чытаць прыклене-  
нае да стралы. Сяляне маўчалі, чакалі, пакуль ён скончыць. Калі скон-  
чыў і пытліва зірнуў у твары селян, хтосьці сказаў:

— Нехта ноччу, мусіць, наклеіў, чужы...

— Ды ўжо-ж не свае клеілі. Напісана вунь як,—дадаў другі.

Камека выняў з кішэні ножык і пачаў адклейваць, сашкрабаць са стралы паперку. Сяляне не разыходзіліся. У многіх з іх ўнутры нарадзілася трывога, выкліканая пачутым. Палохала пагроза вайны і страшныя слова, напісаныя на паперцы. А да ўсяго гэтага дзесяць глыбока ўнутры адразу ажыла і трывога перад тым нязнаным жыцьцём, што будзе ў колгасе. Усіхвалівны, ня ведаючы, што рабіць далей, стаяў каля студні Камека. Да яго падышла старая жанчына. Тоё, што яна пачула ля студні, абудзіла ў ёй незалекаваныя яшчэ сумненіні, з якімі яна ішла ў колгас; яна прыпомніла ўчарайшую і ранейшыя яе сваркі з Гарпінаю за малако, прыпомніла і тое што Камека абяцаў прысьці і разабраць усе гэтая сваркі і ня прыйшоў. Таму яна адразу, як толькі падышла да студні, запытала ў Камекі:

— А як-жа, таварыш Камека, будзе з малаком ды маселкам, га? Калі-ж гэта ўжо разъбярэцца?

Камека ў гэты момант думаў зусім пра другое, ён думаў пра толькі што прачытанае, думаў, што зрабіць, каб растлумачыць сутнасць напісанага на паперцы... І таму, нэрвуючыся, адказаў жанчыне:

— Да кіньце вы гэтае малако ды масла. Ніколі ужо мусіць не забудуцца на яго...

Жанчына нешта пакрыўджана загаварыла паціху і адышла. За ёй адышлі другія. Камека парашыў пайсьці адшукаць Панаса, каб расказаць яму пра здарыўшаеся. Ён гукнуў да сябе члена сельсавету Клемса, сказаў ім склікаць на зойтра сход калгаснікаў, а сам пашоў.

Хутка каля студні не засталося нікога.

---

У той-жа дзень, увечары, калі густыя змрокі надышоўшай ночы агарнулі спакоем і маўклівасцю вёску і поле, на хутар да Мышкіна прышлі двое мужчын. Адзін з іх падышоў да вакна і тро разы стукнуў рукою ў вакяніцу. Хутка за гэтым бразнула клямка хатніх дзъявірэй, адсунуўся запор у сенцах, і на двор вышаў сам гаспадар.

Усе троє яны адышлі пад павець і селі там на дошках.

Усё наўкода так і дыхае глыбокім спакоем. У гэтым спакоі глухніць і зынікаюць усе гукі, і цішыня ад гэтага здаецца насыцяронай. З-пад павеці плывуць ціхія, мяккія шэпты трох галасоў. Калі-б іх пачуў хто блізка, ён пазнаў-бы знаёмыя галасы Мышкіна і Гарбуля Захара і адрозніў-бы нейчы зусім чужы, ня чуты раней, глас. Усе троє гавораць па чарзе.

Гарбуль.—Я прынёс ад бациушкі евангельле. Старое, невялічкае, у самы раз.

Мышкін.—Ён нічога вам не казаў?

Гарбуль.—Нічога. Раіў сцерагчыся паслья гэтай паперкі.

## СПАЛОХ НА ЗАГОНАХ

Незнаёмы.—Ніхто нічога і не падумае, а напалохаць— гэта напалохае.

Мышкін.—А воні, як у вас?

Незнаёмы.—Акурат пад жабрака.

Мышкін.—Дык трэба сёньня-ж пайсьці і прасіцца да каго-коль веч нанач. Ноччу, што ні-што сказаць.

Незнаёмы.—Трэба ісьці ў хату, дзе старыя.

Гарбуль.—Я пакажу, да каго пайсьці.

Мышкін. Толькі, каб, барані божа, не пазналі, што вы надумысьля. Трэба ня вельмі каб гаварыць, а лепш іх распытаць пра жыцьцё і намякніць так-сяк на адно-другое. Калі запытаюць адкуль, скажэце, што з камуны і больш не гаварыце, а як прыставацьмуць, скажэце, што боязня праўду казаць, каб не палічылі дрэнным чалавекам.

Незнаёмы. Я гэта ведаю. Ты пра гэта не кажы. Я панаҷую і яшчэ заўтра раніцою прайдуся па хатах, прасіць буду. А вы раніцою прыходзьце навіны праведаць і старайцесь, каб ніхто не пашоў на сход. Гэта, калі ня выйдзе справа з заявамі.

Гарбуль. Я думаю, што выйдзе. Ужо некаторыя гаварылі пра гэта.

Мышкін. Абавязкова раскажэце, як высяляюць, што высяляюць усіх, хто хоць крышку гаснадар.

Гарбуль. Евангельле бацюшка раіў чытаць толькі сабе, а ім толькі тады, як папросіць. А каб зацікавіліся, дык чытаць, так, каб чулі не разбіralі слоў, паціху, тады абавязкова папросіць.

Мышкін. Як пойдзеце, я праз хвілін дзесяць на хвоі буду званіць, нібы ў адзін звон на хаўтурах. Гэта акурат ля царквы. А вы, як пачуеце звон, адразу стукайце ў вакно, будзіце, каб пачулі. Завітайце, чаго начу ў царкве звоняць...

Незнаёмы. Каб не ўгадалі, што ў рэйку гэта?

Мышкін. Ня бойцяся! Спрасоніня ды начу, спалохаеца. А нашыя званы, акурат як рэйка звоняць.

Незнаёмы. Тады добра. Ты толькі не звані вельмі доўга, каб не праверылі, бывае пабягнуць да царквы.

Гарбуль. Варта сказаць, дзе будзіце, што перад вайною званы на званіцах самі, як на хаўтурах, званілі...

Незнаёмы. Гэта добра, ўдала сказана.

Мышкін. Да царквы начу не пабягнуць, а вось раніцою варта намякніць ім, каб нашлі праверыць, ці не званіў хто нарошна, ці няма свежых съядоў. Яны пойдуть, а съядоў ня будзе.

Незнаёмы. І гэта вельмі удала. Пара ісьці.

Мышкін. Пара. Як рабіць—вы самі ведаеце! Пра паперку толькі каб ні-ні-ні, няхай ины вам пра яе раскажуць...

Незнёмы. Не палохайся. Зраблю, што трэба. Пасьля съядання ці так да полудня я павінен зьнікнуць, дык вы ўжо не празявайце моманту. Пра мяне вы ў вёсцы толькі праведаеце, што быў, што казаў, які сам я... Хадзем...

Гарбуль з незнёым пайшлі праз поле ў вёску. Мышкін паставяў крыху на ганках і звярнуўся ў хату.

Яшчэ праз дзесяць хвілін каля хаты Ашуркі Пётры стаяў високі, у рызьзі і лахманох, чалавек. Па абодвы бакі ў яго віселі скрыжаваныя на грудзёх і пляcoh початкамі торбы. Ён чагосці чакаў, услухоўваючыся ў цішыню ночы і ня ішоў да хаты. Прайшло яшчэ дзьве хвіліны. У полі за вёскай блямкнуў тры разы падрад звон. Чалавек хутка падыйшоў да вакна, моцна пастукаў рукою ў раму і абазваўся. З хаты да шыбы прыліп на міг чыйсьці твар, і мужчынскі голас запытаў, хто стукае і што яму трэба. Чалавек адказаў, што ён жабрак і просіцца нанач. Раствумачыў яшчэ, што спазніўся крыху таму, што стаміўся вельмі. Нічога больш ня пытаючы, гаспадар расчыніў дзверы ў сенцы і стаў на парозе, каб разгледзець жабрака. Той стаяў перад ганкамі тонкі, высокі, з напоўпustomі торбамі і тросяўся ад холаду. Ашурак ужо хацеў саступіць з парогу і ўпусціць ў сенцы жабрака, як да вуш далацеў хайтурны звон з царквы. Ён устрывожана прыслушваўся і ціхім спуджаным голасам сказаў да жабрака:

— Нібы ў царкве звоніць, як на хайтурах...

— Мо' хто памёр у вас?—запытаў жабрак.

— Ніхто не памёр, і царква-ж забрата, ня служаць у ёй ужо.

Жабрак скінуў шапку з галавы і пачаў таропка хрысьціцца.

— Перад вайною самі званы хайтуры званілі,—сказаў ён,—надай таго бог зноў, зылітуйся, божа...

Звон яшчэ некалькі раз празваніў і змоўк. Запанавала страшна цішыня. Жабрак ад холаду і ад перапуду, што звоняць у начы званы, яшчэ больш затросяўся, заліскаў, нібы ад съюзы, зубамі. Ягон перапуд перадаўся адразу Ашурку. Пазіраючы на жабрака, ён уздрыгнуў і перахрысьціўся.

— Хадзем, чалавеча, у хату, ты зъмерз вельмі, трасешся.

— Зъмерз і напалохаўся, як сказаў ты, што царква ўзята, а ёй уночы звоняць...

Цяжка дыхаючы, усё яшчэ трасучыся і ляскаючы зубамі, увайшоў жабрак у сенцы і пераступіў парог у асьветленую невялікую хату. З лаўкі і з паляццяй на яго пазіралі зъдзіўленыя яго позным зъяўленьнем дзеци. Ашурак усьлед за ім заклаў запор у сенцах, хуценька ўвайшоў у хату і запёр хатнія дзверы зашчапкай.

У хаце яшчэ доўга гарэла лямпа. Сям'я Ашуркі яшчэ доўга не спала.

На гэты рэз Камеку прыпадала ісьці на сход у Цярэшкаў Брод аднаму, бо Панас быў дзесяці ў далёкай вёсцы ў суседнім сельсавецце. Пачакаўшы Панаса акурат да полуудня, Камека парашыў, што без яго праводзіць сходу ня варта. А ў гэты час у Цярэшкавым Бродзе здабывалася нешта такое, чаго нельга было адразу зразумець. Пачалося яно з самага ранку.

Як толькі разьвіднела, па хатах вёскі пашоў, молячыся, высокі, худы жабрак. Заходзячы ў хату, ён шырока хрысьціўся, стоячы ў пэрозе, і дзеля Хрыста прасіў скібачку хлеба, а пра сябе чыгаў старое маленъкае евангельле. Калі дзе ў хаце яму прапанавалі гроши, ён адмаўляўся. Зьдзіўленыя tym, што просіць чалавек не съялы і не калека, сяляне пыталі, адкуль ён, ці не на гарэлку ён просіць, а ён адмоўна ківаў галавою і, цяжка ўздыхнуўши, каротка апавяддаў, што ён з комуны суседняга раёну, што ўсе трыццаць дзінве сям'і, якія былі ў комуне, пашлі цяпер па съвету, бо ні хлеба ня стала, ні вондраткі, ні абутку, і з голаду началі паміраць дзеци. Спалоханыя і добрыя сялянкі хрысьціліся і совалі ў торбу жабраку таўстую скібу ці акрайчык хлеба і прасілі памаліцца за іх здароўе.

Яшчэ раней, чым пашоў па хатах жабрак, пашла да суседкі жонка Ашуркі Пётры і рассказала, што ўчора позна ўвечеры, як прасіўся нанач жобрак, Пётра, адпіраючы дзіверы, чуў, як званілі, акурат як на хаўтурах, званы ў царкве. А яшчэ праз пяць хвілін ў канцы вёскі, ля студні, другая жанчына апавядала таксама пра звон сваім суседкам. Чулі звон і яшчэ дзінве сям'і. Гэтая вестка ў адзін момант аблязела ўсю вёску. Калі гэтая вестка дайшла да хаты Клемса, ён выказаў думку, што нехта званіў нарошна. Некалькі чалавек згадзіліся з ім і разам з другімі пашлі да царквы паглядзець, ці ёсьць каля царквы съvezжыя чалавечыя съяды. Калі падыйшлі да царкоўнае брамы, спыніліся і ўважліва агледзілі съцежку. Ніякіх съядоў на съцежцы ня было. Паспрабавалі дзіверы царквы. Яны былі, як і раней, замкнёны цяжкім замком, ключ ад якога хаваўся ў Клемса. Як-кольвец па другому залезьці на званіцу нельга было, гэта было ўсім зразумела, але ўсё-ж абыйшлі царкву наўкола, уважліва азіраючы, ці ня зъмецяць чыіх съядоў. Ні якіх съядоў съvezжых ня зъмечілі. Гэта яшчэ больш ўпэўніла многіх, што званы званілі самі.

І вось, калі ўсьлед за чуткай пра званы пашоў па хатах высокі, худы жабрак з евангельлем, некаторыя ўбачылі ў ім ня толькі звычайнага жабрака, а нешта большае. І адразу і званы, і жабрак з евангельлем, і паперка, што была наклеена ля студні, і колгаснае жыцьцё зъмяшалася ў адно, пра ўсё гэта ўсе амаль думалі, як пра нешта адно. А з гэтага началося і самае галоўнае.

Кароў даіць выйшлі ўсяго тры жанчыны, а рэшта даільшчыц прышла бяз посуду. Да пунь прышлі чагосці і многія жанчыны і

мужчыны. Яны чакалі, калі расчыняць вароты пунь. І як толькі вароты расчынліся, жанчыны натоўпам кінуліся ў пуні, раскідалі жэрдкі загардзяй, дзе стаялі іхныя каровы і, съпляшаючыся, пачалі выганиць іх на двор. На дварэ са сваркаю, з крыкамі, баючыся, што хот-кольвеч перашкодзіць ім, яны білі палкамі зьдзіўленых кароў, гналі іх у вуліцу і далей на свае двары. Некаторыя каровы махалі галавамі і зноў уцякалі ў пуню, на сваё месца. Жанчыны бегалі за імі з плачам і зноў выганялі на двор.

А калі разлучаныя каровы пашлі рыкаючы па вуліцы і дварах, з усіх хат пабеглі да пуні людзі, каб прыгнаць і сваіх кароў. І роўна праз дзесяць хвілін апусьцелыя пуні стаялі маўкліві з широка парасчыненымі варотамі. Каля пуні галосячы бегала за кароваю, што ніяк не хацела ісьці ад пуні, старая жанчына. За каровамі мужчыны пазабіралі з магазыну і разьнеслы па сваіх клецях зьнесены туды раней інвэнтар. Спуджаны тым, што адбылося, Клемс спачатку спрабаваў угаварваць мужчын, паслья пачаў пагражаць ім нейкім законам, які карае за самовольства. Мужчыны ня слухалі, лаяліся і ішлі да сябе ў хаты. Тады Клемс парашыў ісьці ў сельсавет да Камекі.

Заплікаючы на хаду кажух, гамонячы нешта з самім сабою, ён таропна крочыў вуліцай у канец вёскі на гасцінец да сельсавету. А ў канцы вёскі, на адным дварэ ўбачыў такое: ела з начовак мякіну прыгната з пуні карова. Наўкола яе стаялі радасныя дзеці. Тут-жэ стаяў і гаспадар і паліваў мякіну з вядра гарачай вадою. А гаспадыня то садзілася пад каровай і даіла яе, то ўставала, гладзіла яе па шыі і шаптала карове ласкавыя слова. Клемс спыніўся на хвілінку насы-проць двара, зірнуў туды і не пашоў у сельсавет, а зьвярнуўся дадому.

Зъянтэжаны, нічога не разумеючы, ён паціхінку ішоў, скінуўши шапку, абціраў рукою ўспацелы лоб. У дварах рыкалі адвыклыя ўжо ад адзіноцтва, загнатая па аднэй у хлеў, каровы.

Ужо зъмяркалася, але сход зъбіраўся павольна. Перад сходам Панас паклікаў у бок ад ганак Галіну і доўга з ёю гуварыў, стоячы пасярод двара. Яму хацелася што-ні-што падрабязней праведаць яшчэ да сходу. Хацелася яму зрабіць гэта яшчэ і па тэй прычыне, што сяляне, якія прыходзілі на сход, трymалі сябе так, нібы ў вёсцы нічога асаблівага не адбылося, і ў той-жэ час кожны з іх чамусыць баяўся спатканыя і гутаркі з Панасам і ўсяляк ухіляўся гэтага. Гэта зъдзіўла Панаса.

Паслья гутаркі з Галінай ён у соты мо' раз ужо абдумваў сэнс заяў, напісаных аб выключэнні з колгасу. Усе гэтыя заявы, напісаныя на розных кавалачках паперы і рознымі рукамі, гаварылі пра тое,

што тыя, хто пісаў іх, чагосьці баяцца і чагосьці ня ведаюць. Таму ў хаце перад пачаткам сходу ён яшчэ раз перагледзеў заявы і адклай найбольш харектарныя з іх паасобку.

Ня гледзячы на позыні час, сход усё яшчэ не сабраўся, многіх яшчэ ня было. А тыя, што прышлі раней, не жадалі чакаць і са злосцю патрабавалі пачатку сходу.

— Ну чаго сабралі?—запытаў адзін, і дадаў,—звар'яцеем мы хутка ад гэтых сходаў.

— Ужо павар'яцелі людзі,—дадаў другі.

— Гэта ад колектывізацыі, а не ад сходаў.

— А на сходах-жа адна толькі колектывізацыя і ёсьць.

Панас слухаў гэтыя сказы, разумеў, што сход будзе бурны, і разумеў, што адцягваць сходу ні ў якім разе нельга. Таму ён адразу-ж, калі ў хаце крыху съціхла, парай Клемсу абвясыцца сход пачатым, і сам узяў слова.

— Сёньня нам-бы варта,—пачаў ён,—вырашаць адно гаспадар-чае пытаныне, бо хутка вясна, але-ж трэба займацца другім, прычынамі распаду колгасу...

Ён ня скончыў гаварыць, як некалькі галасоў запрапанавала:

— Хопіць ужо гаварыць пра колгасы, таварыши, можа пра што новенъкае пагутарым?

— Пра новенъкае другім разам,—адказаў Панас,—а сёньня давайце са старым разъбярэмся,

— Давай і так!—згадзіліся тыя.

Панас гаварыў далей:

— Некаторым здаецца, што вось не пажадалі быць у колгасе, надалі заявы аб выключэнні і ўсе, а яно ня так..

— А як-ж, як?—закрычалі з хаты.

— Ня так,—працягваў Панас,—не паверу я гэтаму. Нейчая вель-мі хітрай рука вадзіла вашымі рукамі, калі вы пісалі заявы.

— Свае галовы маем, ніхто нам ня пісаў...

Можа й ня пісаў, дык падказваў, дыктаваў і можа ня так, каб прысыці, стаць над плячыма і казаць, што пісаць Ды не. Рабілі па-другому. Вас проста палохалі жыцьцём колгасным, плёткі пра яго пушчалі розныя, і вы паверылі...

— А як-ж не паверыць? Хіба няпраўда?

— Што хіба няпраўда?—запытаў Панас.

— А тое, што напісалі ў заявах?

— Заявы сьведчаць часткова тое, што шмат чаго вы пра жыцьцё колгаснае ня ведаецце, а яшчэ больш тое, што вас напалохалі. Я вось перачытаю некаторыя заявы. Вось хоць-бы ж гэтая:

„Так як я яшчэ жыцьця колгаснага ня ведаю, дык прашу і маю сям'ю жацу і дзіцей з колгасу выключыць, як ня згодных на колгаснае жыцьцё, Пажывеммо! тады і ўступім“.

Гэта Сватаўскі піша, а такіх заяў многа, а вось другая:

„Як я і мая жонка і дзеці хворыя і не работнікі ў колгасе, дык просьмі выключыць”

— Гэта Абуховіч. У сябе ён працаўаў, а як у колгас, дык і сам, і жонка, і дзеці хворыя ўжо...

— А нё-ж здаровыя?

— Можа й хворыя, я не спрачаюся, але-ж нідзе не напісано, што хворы ня можа быць у колгасе. Для таго, у каго здароўе кво-лае, будзе лягчэйшая праца... Але пра гэта пасъля. Вось заява цёткі Урбан. Яна піша:

„Прашу выключыць з колгасу, як я ўвесь час чытаю газеткі, а ў іх напісана што ў колгасе рэлігія ня ўтрымаецца, і ўжо гэта па нашай царкве відаць, а я з гэтым ня згодна, я хочу быць вольнай і верыць богу і маліцца”.

— Нібы ў колгасе цётцы ня даў-бы нехта маліцца. А, напрыклад' Адам Станкевіч ужо пра другое піша:

„Прашу выключыць мяне з членай колгасу, так як я ня маю разумення ў колгасным жыцці і ня хочу быць пад няволяй, а жадаю пажыць на волі, як за яе шэсць год змагаўся, а сям'я мая ўсё цярпела, а цяпер дажыліся волі, а нам ня хочуць даць нічога, ні зямлі, ні каровы, нічога”.

— Станкевічу хтосьці сказаў, што ў колгасе ад яго ўсё адбяруць..

— Ніхто мне не казаў...

— Калі ніхто не казаў, дык чаму-ж ты так думаеш?

Селянін не адказаў. Панас гаварыў далей:

— Цікавая заява і Шаболтаса:

„Прашу выключыць з колгасу, бо я не па сваёй волі пашоў, а мяне згналі, як я папытаў, што будзе, калі не пайду, мне Камека сказаў, што хто не пойдзе, той як слуп будзе выкінуты з дарогі, а цяпер, як газэтка піша, што няма прымусу, вось я й выпісваюся”.

Гэта чалавек праўду напісаў, што ня хоча, а яму не растлумачылі добра таго, пра што ён пытаўся, і гэтым сапраўды маглі, як ён піша, загнаць у колгас.

— Дык і пазаганялі-ж.

— Ды ніхто-ж ня гнаў. У колгасе ня трэба тых, каго заганяюць а трэба тых, хто сам ідзе, а мы не заганялі, а растлумачвалі вам што ў колгасе лепш жыць будзецце...

— А царкву навошта адабралі?—выкрынула жанчына.

— Самі-ж вы пастанаўлялі забраць.

— Са-а-мі?

— Годзе нам пра колгасы казаць. Будзеце мне выдайкі там даваць, баўтанку сівую, а сабе масла ды съмятанку. Ня хочам мы!

Жанчыны ўзьняліся з лавак, услонаў, закрычалі, замахалі рукамі.

— Хто вам сказаў, што масла возьмуць,—пытае Панас,—хто возьме?

— Вы! Раз у свае рукі возьмеце, дык ня выпусьціце ўжо.

— Якое гэта жыцьцё? Аддай усё сваё, і кароў, і ўсё, а сам як-ж? Панас хоча перавесьці крыкі на спакойную гутарку:

— Давайце па адным гутарыць будзем, а ня крычаць. Вось можа дзядзька што скажа, а пасъля другі...

— Я парашыў дома нічога не казаць і ня буду,—адказаў дзядзька.

— Дык мо' пытаныні будуць?—уставіў Камека.

— Мая галава ўжо ня верыць, якія я вам пытаныні дам?

— Як сказаў нам, што съмятаны не дадуць, так і запудзіла нас гэта.

— А мы ўсе хворыя, кволыя. Самі ‘шчэ сваёй сям'ёй жывем, лі-плем, а там хто нам дапаможа? Няма нам жаднай дапамогі...

— Каб праверылі нас,—мы ўсе хворыя, усе змучаныя..

— Людзі млеюць, плачуць, а яны пішуць, што з радасцю пашлі ў колгас. Яшчэ пішуць такое. А людзі вар'яцеюць ад гэтае радасці мо'. Няхай-бы ўжо павесілі лепш загад, як па мобілізацыі, дык усе-б і пашлі...

Не гавораць—крычаць. У кожнага жаданьне сказаць толькі сваё, і каб яго пачулі, ён крычыць, каб заглушыць другіх. На сходзе даўно ўжо ніхто не сядзіць. Усе ўзьняліся з месц, усе скучыліся ўперадзе бліжэй да стала, каб чутней самім было і каб пачулі, калі скажаш сам. Панас разумее, што трэба даць выказацца ўсім, хто жадае, і ён спакойна слухае, занатоўвае што-ні-што сабе на паперку. А ўнутры ў яго нарастаете моцнае жаданьне сказаць ім, і як мага хутчэй, пра то-ж, пра што кажуць яны, толькі па-другому, так, каб да сэрца дастаць і каб яны самі сказаў праўду ўсю, пра ўсё.

Калі змоўклі крыкі, і сход на хвіліну застыў у маўклівасці, Панас загаварыў сам.

— Ня мы вам горшага хочам, а ворагі вашыя ѹ нашыя, тыя, хто наклейвае каля студні контррэволовуцыйныя адозвы. Гэта яны вас за-пaloхалі, гэта сябры іхныя вас падвучылі, яны вас адцягнулі ад ванае лепшае долі. Я веру, што колгас у Цярэшкавым Бродзе будзе жыць і будзе ўзорам таго, як будаваць лепшае жыцьцё. Гэты колгас створаць тыя, хто не забаіцца маны ворагаў нашых, хто не паслу-хаетца кулацтва. Не кажэце, што вас не палохалі, што вас не падвучылі. Я не паверу гэтаму. Мы нікога ня гонім сілай у колгас, але мы хочам, каб вы нам тут сказаў праўду, шчырую праўду, пра ўсё.

Калія печы стаялі Галіна і Палашка. Палашка пазірае на Панаса і хва-люеца, парываеца нешта сказаць і ня зусім яшчэ адважылася, каб гаварыць. Галіна шэпча ёй нешта, штурхает локцем пад бок, каб казала. І калі Панас праказаў свае апошнія слова і змоўк, Палашка махнула рукой, нібы нешта скінула з сябе і загаварыла:

— Палохалі нас,—крынула яна,—усім палохалі, а мы ѹ верылі вам, таварыш, ды баймося...

Яна загаварыла і пашла да стала, расьпіхаючи людзей. А з бакоў са сходу закрычалі, каб ня даць гаварыць ёй. Нехта ў куце вывёў па-воўчы, нехта засьвістаў. Панас пазіраў на сход, разумеў, што рашаючымі будуць слова Палашкі, і голасам, якім ніколі не гаварыраней тут на сходзе, ён крикнуў у сход:

— Праўды спалохаліся? Каб заглушкиць яе, дык па-воўчы выеџдэтым ня возьмеце! За гэтym ня пойдзе сход...

Сход адразу съціх. У хаце запанавала поўная маўклівасць, і тады зноў гаварыла Палашка.

— Я праўду шчырую, аб якой прасіў ты, таварыш, скажу. Яны нас комунай страшылі, што ўсе там босыя, што вошы там па съценах поўзаюць, што ўсе галодныя. Мы верылі ім. А паехала я туды дэлегацыяй, паляждзела, ці так яно? Не, ня так! Гаспадарка там,—ніколі ніхто ў нас ня жыў так, чыстата там, дзеці ў панчошках, у валёначках, усе накормленыя, дагледжаныя. А як сказала я, прыехаўши пра гэта на вуліцы пры Мышкіну, дык ён таўхель мяне над бок, ды давай—так тваю да растак, не кажы, кажа, праўды, а кажы, што бачыла, як вошы па съценах поўзаюць, што бачыла, як з мякінай хлебядуць, што нічога ніяма ў іх.. А ня будзеш так казаць, дык прапусцім цябе, кажа, у газэтку... А я хочу быць у колгасе, я начы плакала цераз іх з-за гэтага...

Пакуль гаварыла Палашка, да стала падыйшла Галіна, адхінула хустку з ілба.

— І я хочу сказаць. Хочу і я пра гэта. Палашка правільна кажа. Яны ходзяць, палохаюць, пагражают. І хоць муж мой і бацька выпісаліся, а я хочу ў колгас і другім кажу,—у колгасе наша бабскае шчасльце...

Тады з кута на сходу хлястанулі брудныя і брыдкія слова Стукнулі яны Галіну:

— Шлюха ты! Мужавага мала, колгаснага захапела!..

На хвіліну змоўкла Галіна, крыўда і сълёзы, што падкаціліся над горла, перашкаджалі гаварыць, потым праглынула ў камячок съціснутую крыўду і надворна спакойнай больш ціхім голасам адказала:

— Паскуднікі вы! Гляціце, плявузгайце, бо-ж ніяма ў вас чым, дык хоць гэтym спрабуйце... Паскуднікі... не баюся я вас!.. Буду ў колгасе.

За Галінай падыйшлі некалькі чалавек да стала.

— І маю заяву парні,—праказаў адзін,—я хочу ў колгас.

— І маю...

Тады зноў ззаду на кутох закрычалі не сваімі голасамі... людзі зазвылі па-воўчы, пашлі кучаю з шумам, з гоманам з хаты, каб як мага больш людзей за сабою павесьці.

Праз хвіліну ў хаце засталіся толькі Клемс, Палашка, Галіна і яшчэ дзесяць чалавек. Яны скучыліся каля стала і моўчкі стаялі, пазіраючы на дзъверы, куды пашло сто з лішнім чалавек. Панас сам стаяў нярухома і таксама пазіраў на дзъверы. У вялізарнай хаце стала адразу ціха і прасторна, і гэта здалося дзіўным. Ашурак Пётра азірнуўся па хаце на пустыя ўслоны, на пакладзеныя ўпоперак хаты дошкі, на закіданы недакуркамі і съмецьцем памост, асабліва моцна адчуў гэтую прайшоўшую адразу пустэчу і прасторнасьць і нібы сам сабе сказаў:

— Зусім мала нас, яны нас заб'юць цяпер, затукаюць...

Гэтыя слова Ашуркі ў кожнага абудзілі ўсьведамленыне таго, што толькі яны вось гэтыя, што ў хаце, цяпер колгаснікі, а ўсе, рэшта гаспадароў, сто з лішнім, на ў колгасе, і што з-за гэтага будзе цяжка будаваць колгас. І слова Ашуркі ўсіх крыху напалохалі. Але Ашуркам загаварыў Клемс.

— А па-мойму, —сказаў ён,—дык і леиш так. Мала, але ўсе такія, хто ад сэрца за гэта стаіць. Абы каб сяброўства было.

— І як я-ж пра гэта кажу, пра сяброўства, а бяз яго дык затукаюць і разгоняюць нас яны,— сказаў зноў Ашурак.

Трынаццаць чалавек шчыльна сядзелі навакол стала і ціхімі галасамі раіліся, што рабіць. Цяпер усе яны, кожны паасобку, адчувалі сябе сярод усіх ста трыццаці сямі гаспадароў Цярэшкавага Броду аднай сям'ёй. І кожны разумеў, што ўпаасобку, бяз гэтае сям'і ён бездапаможны і, калі адыйдзе ад усіх, нямінуча апыніцца сярод тых, хто сёньня кінуў колгас і сход.

На дварэ на падваконьню туляліся нейкія людзі і, зазіраючы асьцярожна ў хату, паціху шапталіся праміж сябе. Была позная ноч.

---

На дзъвярах у сельсавецце і коопэрацыйнай краме была прыклена напісаная атрамантам абвестка:

„У заўтрашні дзень, 18 красавіка, а 10 гадзін ранку ў в. Цярэшкава Брод адбудзенна свята—першае колектывнае ворыма колгасу „Парыская Комуна“. Просім усіх жадаючых прысьці на наша свята. Будзе ў полі мітынг“.

Падпісала абвестку праўленыне колгасу Парыская Комуна.

Абвестку чыталі щмат хто з сялян і багата пра абвестку гутарылі.

Ни менш пра гэта гутарылі і ў Цярэшкавым Бродзе і нават у самім колгасе. Гутарылі па-рознаму.

Колгаснікі яшчэ некалькі дзён да восемнаццатага паставілі ў Клемансавай клеці сем параконных плугоў. На плугі былі начэплены новыя бярозавыя ворчыкі, абкручаныя пастронкамі. На съянне ў клеці на крукох віселі для кожнага каня аромыя хамуты.

Увечары прышоў да Клемса Панас. У руках ён прынёс невялічкую фанерную скрынку. Калі ўвайшоў у хату, было ўжо ў хаце цёмна, і ён не пазнаў Галіны, падумаў, што гэта старая Клемсіха.

— Вось я, цётачка, і зусім да вас,—праказаў ён,—працаваць у колгасе буду.

На яго слова абазвалася Галіна.

— Каб назаўсёды да нас,—вось-бы добра было.

— Пажыву, пабачу, мо' і назаўсёды, калі пусьцяць мяне. А я не пазнаў цябе, Галіна, багатай будзеш.

— Ужо-ж буду, ды 'шчэ якая багатая.

Галіна пазірала добрая, ветлівая. У вялікіх съветлых вачох яе было многа ласкавасці, і хавалася дзесяці ў глыбіні іхнай туга ціхая і з ёю радасць.

— Кінула я чалавека свайго,—праказала Галіна,—з-за колгасу кінула і жыву вось цяпер удавой у дзядзькі Клемса. А мой з-за гэтага самы люты вораг колгасу будзе. Ён ніколі ня пойдзе ў колгас. Мы з ім, бывала, кожны вечар пра гэта гутарылі і сварыліся.

У хаце Клемсавай цёмна і цемры гэтай рады і Панас і Галіна. Галіна ня хоча, каб Панас бачыў у гэты момант яе твар і адгадваў яе пачуцьці, а яму прыемна скроў змрочнасьць ночы, што ўвайшла ўжо ў хату, пазіраць на яе белы твар, на яе высокую, складную постаць і няпрыкметна для яе самой любавацца ёю.

Але ў гэты-ж час абоім ім хочацца блізкай, шчырай гутаркі, для якой трэба быць бліжэй аднаму да другога, якая ня можа весьціся так, калі яны сядзяць на розных лаўках каля краёў стала. Яны гэта абодвух разумеюць. Пра нешта другое, чым тое, аб чым думаюць яны, ім цяжка гутарыць, а сядзець моўчкі яшчэ больш няприемна і акурат, калі Галіна зьбіралася запрапанаваць Панасу пайсьці на двор, ён зрабіў гэта першы.

— Хадзем на двор, паходзім, пагутарым...

— Хадзем,—адразу згадзілася Галіна,—я раскажу вам тое-сёе пра нашых...

Каля клеці, усё яшчэ ня гледзячы на цемру, гутарылі з Клемсам колгасынікі. Ужо ў каторы раз яны гаварылі пра тое, якая парка ў якім плузе пойдзе і хто пойдзе за плугам; і хоць пары даўно былі складзены, яны усё яшчэ абгрунтоўвалі для сябе неабходнасць, каб Клемсаў буланы ішоў ававязкова ў парцы з Ашуркавай кабылай, а ні з якім другім канём, і што плуг весьці за гэтай парай павінен менавіта сам Клемс, а ня другі хто, і што гэтая пара павінна ісьці самай першай. Гаварылі і пра тое, што ўперадзе ўсіх у поле, як будуць выяжджаць і як пагоняць першую разору, будзе ісьці са съцягам Галіна. Съцяг сама Галіна пашыла і сама вышыла на ім лёзунг, які прыдумалі разам усе вось тут-ж, каля клеці.

У кожнага з гэтых людзей цяпер, як ніколі раней за ўсе жыцьцё, білася радасьцю сэрца, радасьцю новага, агульнага, яшчэ толькі пачатага жыцьця. Усе яны разумелі, што заўтрашні дзень канчаткова ўзаконіць, замацуе гэтае новае жыцьцё, правядзе навекі разору паміж старым і новым. І ў ніводнага з іх ня было жаданьня ісьці дадому, а ў ва ўсіх было жаданьне як мага хутчэй узяцца за ручкі плуга наматаць на іх лейцы і пайсьці за плугам па съвежай разоры.

Панас з Галінай пастаялі крыху каля клеці разам з усімі і пашлі ў вуліцу. Вуліцай ішлі хутка, гаварылі мала. А каля лазні Ашуркі з'явінулі ў вулачку, каб выйсьці за вёску на гасцінец. Як ішлі па вулачцы, Галіна ўспомніла пра сход, на якім яна першы раз выступіла за колгас, і на якім ёй кінулі тое брыдкае слова.

— Я заўсёды,—казала яна,—з першых дзён была згодна пайсьці ў колгас, але маўчала, бо баялася, і як стварыўся колгас, парашыла, што больш ня трэба гаварыць. А паслья бачу—абман адзін. Я не сцярпела, угаварыла Палашку сказаць і сама сказала. А Палашка, каб ты ведаў, як баялася сказаць праўду, насілу ўгаварыла я яе... А што яны вылаялі мяне, дык што-ж, гэта й да лепшага яшчэ, хоць не шкадую нічога, а то-б мо' і шкадавала, каб добра было, ды пашла я сюды ад сям'і.

З левага боку вулачкі доўгі будынак пуні Ашуркавай. Як праходзілі каля пуні, Галіна ўздыганула, ёй здалося, што хтосьці схаваўся за вугал пуні. Яна схапіла Панаса за руку, хацела сказаць пра гэта яму і не пасьпела. З-за вугла прагучэў прарэзылівы сывіст, а за ім паляцелі ліпкія, брыдкія абражаютыя слова:

— Эй ты, шлюха! У адкрыту гуляеш ужо? Дуй, дуй, паколгаснаму!

Галіну нібы хто моцна стукнуў па галаве нечым важкім. Яна спынілася, уздыганула, змоўкла. Задрыжэлі плечы. Панас зразумеў, што яна ня можа ўладаць сабой, каб не расплакацца.

— Зноў, зноў яны мяне...—праказала Галіна,—пільнуюць, ходу не даюць... Гэта ён, мой...

— Ты не зважай на гэта,—адказаў Панас і ўзяў яе за руку,—няхай лаюць, няхай плявузаюць, а ты не зважай. Яны будуць брахаць і хаяць і ня толькі цябе і мо' яшчэ ня так. А потым кінуць. На ўсё зварачваць увагу, з-за ўсяго хвалявацца ў нас сіл ня стане.

Паслья ягоных слоў Галіне зрабілася лягчэй. Яна забылася на аброзу, ішла і гаварыла Панасу,

— Як мне добра, каб ведаў ты, якая я шчасльвая. Бабы нашы съязьмі сваё гора ў жыцьці замываюць, і я так рабіла, а за гэты-ж час я ні разочку ня плакала, а радавалася вунь колькі разоў. Плёткі ходзяць па вёсцы розныя, гавораць, што я з табою валачуся, што праў гэта і ў колгас пашла і чалавека ачуралася, а мне неяк толькі съмешна... І ведаеш, я гэта так, па праўдзе скажу, мне неяк і радасна,

калі пра мяне з табою гавораць, бо ты-ж не такі, як другія, ты колькі абраз у нас на сходах наслухаўся, а свайго дамогся... Хочаш людзям ты шчасьця, усім нам, і ўсе ў нас цябе любяць. Нават і яны пра цябе ня так, як пра другіх, гавораць...

Яна змоўкла. І хаця Панас разумеў яе і сам хацеў сказаць ёй тое-ж, але ён не чакаў, што так хутка вынікне гэтая гутарка. Таму, калі яна змоўкла, не знайшоў адразу, што сказаць. А яна памаўчала хвілю, паслья паціху проказала:

— Ну і во да чаго я дагаварылася...

Гэта прымусіла Панаса загаварыць.

— І добра, што сказала,—адказаў ён,—я табе толькі тое-ж магу сказаць. Кахаю цябе я. Яшчэ тады хацелася сказаць табе гэта, як ноччу сходу шукалі, але баяўся, а цяпер вось і я сказаў... Няхай будзе, што трошкі ўгадалі людзі пра нас... пра наша каханье.. Ну, вось і я да таго-ж дагаварыўся,—пажартаваў ён,—а то ўсё тайцца, неяк не асьмельваўся, каб не пакрыўдзіць цябе гэтым.

Галіна нічога не адказала і запрапанавала зьвярнуцца дадому.

— Ужо позна вельмі, а заўтра раненька трэба ўстаць, у поле-ж...  
Хадзем ужо.

Ідуцы дадому, гаварылі ўжо зусім пра другое, гаварылі пра заўтрашні дзень, варажылі, ці прыдудць на съята сяляне з суседніх вёсак. І хаця абодвы яны і цяпер думалі пра тое, у чым толькі што прызналіся адзін другому, гаварылі, здавалася, пра зусім іншае. Але гэта менавіта толькі здавалася. Гаворачы пра заўтрашні дзень, пра далейшэ жыцьцё колгасу, яны абодвы ўяўлялі ўжо гэтае жыцьцё, як жыцьцё разам, хаця ні слова яшчэ не сказалі пра гэта адзін другому.

Дадому зьвярнуліся позна. Сям'я Клемсава ўжо ўся была ў хаце Клемс пажартаваў:

— А дазволу чаму на гулянку ня бралі у праўленьні? Без дазволу нельга.

— Мы не далёка хадзілі,—адказала, ўсміхаючыся Галіна,—а на блізкае дазволу ня трэба.

— Нехай па твойму будзе, што ўжо зробіш з вамі,—згадзіўся Клемс.

---

Як ледзь-ледзь зірнула з-за небасхілу сонца, Клемс зачыніў клець і пашоў будзіць колгасьнікаў. Яшчэ праз хвілін пятнаццаць у Клемсаў двор прывялі коняй і далі ім аўса. Клемс, як пабудзіў усіх, зьвярнуўся і вынес з клеці на двор плугі, пастаўляў іх падрад адзін ля другога, як запрагаць коняй, а сам пашоў сънедаць.

А сёмай гадзіне ранку пачалі запрагаць.

Каля клеці сышліся ўсе мужчыны-колгасьнікі, прышло ўжо некалькі чалавек з суседніе вёскі. Пакуль запрагалі коняй, прышлі жанчыны

## СПАЛОХ НА ЗАГОНАХ

з дзяцьмі, прышло больш і людзей з другіх вёсак, некаторыя прыхадлі верхам на конях. Коняй прывязалі за плот. А свае вяскоўцы ніводзін ня прышоў на двор. Яны праходзілі вуліцай, пазіралі ў двор, што робяць колгасынкі, і адыходзілі ў канец вуліцы, дзе царква.

Праз гадзіну Клемс стаў за сваёй парай і падаў знак становіцца за плугі. Галіна вынесла з клеці съцяг. Дзеці кінуліся да брамы, шырока расчынілі яе, далі дарогу Галіне. Яна ганарлівая, сур'ёзная і прыгожая пазірала на людзей і ішла, высока ўзьняўшы съцяг. Косыя праменьні вясновага сонца залацілі чырвань съцягу. Лёгкі вецер хістаў яго, распростраў, і тады на палатно выплывалі кароткія простыя слова. Словы гаварылі:

Хай жыве комунізм!

За Галінай пашла Клемсава парка, а за ёй па чарзе ўсе. Клемс бяз шапкі і ён, як і Галіна, ганарлівы і радасны паважна ішоў за плугам. Вецер гульліва шаволіў срэбныя густыя косы на яго галаве. Сонца съняціла яму проста ў твар. А побач і ўсьлед за імі пашлі госьці, жанчыны, дзеці.

Побач з вёскай, акурат супроць сонца, высіцца ўзгорак леташня-га жытнішча, спаясаны вузкімі палосамі. Палосы адрезаны адна ад другой цвёрдымі, высокімі межамі. На межах сухая леташняя дзікая мурава.

Галіна ўзышла на узгорак і чакала. Клемс спыніў коні на дарозе, завярнуў іх насупроць леташняе разоры, зняў плуг з драўлянага палазка.

— Адсюль пачнем,—сказаў ён.—Будзем у разгон араць, а не загонамі.

Яшчэ вышэй узыняла Галіна съцяг і пашла ўперадзе старой разорай. Вецер у полі мацнейши. Разгортвае вецер съцяг, выгладжвае яго. За Галінай пагнаў сваю пару Клемс і, як уеўся плуг у жытнішча, як адгарнуў і паклаў адвал першую скібу сырой веснавой зямлі, ён павярнуў назад галаву да людзей і радасна праказаў:

— Пачынаем, знацца, жыцьцё колгаснае на зямлі.

Ішла ўсё вышэй і вышэй на ўзгорак Галіна, на самы верх яго, проста да сонца. Хутка ішлі за ёю коні Клемсавай пары, а за ёй—яшчэ шэсцьць пар, і адна за другой роўна і шчыльна клаліся цёмна-шэрэя паскі сырой узынятай зямлі. Людзі прайшлі за аратымі з боку да самае верхавіны ўзгорку і спыніліся, стаялі і маўкліва пазіралі ўсьлед адышоўшым. Пазіралі, як дайшла да канца паласы Галіна і завярнулася назад, як прыгнаў, не аручи ўпоперак поля, сваю пару Клемс і, завярнуўшы яе, пагнаў другую разору ўсьлед за Галінай. Галіна, парынаўшыся з людзьмі, падышла да іх і стала крыху з боку, трymаючы съцяг.

Праехалі коні з плугамі, і дзьве шырокія, па сем разор, цёмна-шэрэя паскі ўзынятай зямлі ляглі па жытнішчы, а паміж іх яшчэ

больш выпукліася высокая мяжа. У баку стаяць кучай сем'і колгаснікаў і госьці, што знарок прышлі і прыехалі на колгаснае съята. Сем'і радасныя, радасныя, не як заўжды, а госьці стаяць маўклівыя, сур'ёзныя. У кожнага ў іх цяпер свае думы пра колгас, пра тое, што гэта вось талакой добра араць. Яны ўсе думаюць пра людзей, што асьмеліліся сыйсьці ў колгас. Некаторыя крыху шкадуюць колгаснікаў, што вось яны назаўсёды ўжо ачураліся, адракліся ад свайго ўласнага каня, сваёй каровы, сваёй зямлі, сваёй клеці, свайго дзядзінца і пашлі ў новае, нябачанае, зусім нязнанае ніколі раней жыцьцё. Шкадуюць і крыху, моўкі, рады, што гэтыя людзі ўжо ніколі ня будуць мець свае ўласнае гаспадаркі і ня змогуць хваліцца ў горадзе і на кірмашы добрымі сваімі ўласнымі калёсамі, сваім канём. Рады былі, думаючы, што гэтыя людзі некалі пашкадуюць аб зробленым сёньня. А другія стаяць усхваляваныя. Ім чамусьці балюча робіцца і крыўдна ім, што не яны ўжо, а вось гэтыя першымі пайшлі, і што ім прыдзецца быць толькі наступнымі. Зайздросціцца, што не яны, а вось гэтыя маюцьмагчымасць хваліцца, што першыя организавалі колгас, што не пра іх, а пра гэтых будуць гаварыць у горадзе, на рынку і на кірмашох людзі.

Нечакана да ўзгорку даляцелі гукі званоў, прымусілі людзей прыслушацца і запытаць друг дружку.

— Хіба съята якое сёньня? Здаецца не. Чаго-б званілі?...

Прыслушаўся да званоў і Клемс, прытрымаў на хвіліначку коняй. Не зразумеў і ён, у чым справа, чаго звоняць.

Па другім разе ішлі ўжо плугі па жытнішчу. Ужо абцерліся яны аб жорсткую сырую зямлю і заблішчэлі на сонцы. Ужо блізка падышлі да мяжы.

З-за ўзгорку, дзе царква, вышаў вялікі натоўп людзей. Уперадзе ішоў бацюшка і, макаючы ў воду, якую нёс у посудзе царкоўны страж, квач, брыскаў вадой на поле. За бацюшкай мужчыны несьлі прошчы. У натоўпе пелі нейкую малітву, нельга было разабраць якую. Сыпей заглушалі званы. Як пашоў натоўп на поле, дык заскакалі ў нейкай шалёнай радасці, залаялі на розныя галасы званы.

Блям-блям-блям-бом, блям-блям блям-блям-блям-блям...

Лаялі званы. А плугі ўздымалі зямлю. Зямля лёгка выпроставала грудзі, расчыняла нутро сваё людзям радасная тым, што прышлі яны да яе з вясковым сонцем, каб разарваць векавыя ланцугі меж.

Бліжэй і бліжэй падыходзяць да мяжы плугі. Мяжа насьцяражылася, ашчацінілася леташнія сухой дзікай травой.

Па полі, як праведзена мяжа колгаснай і вясковой зямлі, ідзе з прошчамі натоўп сялян. Мужчыны бяз шапак, жанчыны з белымі

съвяточныі хусткамі на галовах. Уперадзе бацюшка ідзе і брыскае па полі съвянцонай вадою. За бацюшкам ідзе натоўп. Мужчыны съпяваюць, і вецер даносіць да вуш колгасьнікаў словы съпеву.

О-о-о-тча на-а-ш ..  
Іжа есі на небесі-і-і...

Клемс спыніў каня акурат пасярод узгорку, усьміхнуўся.

— Межы нашыя яны абходзяць, съвянцонай вадой паліваюць сваё поле, каб зараза наша не перапаўзла туды.

Усьміхнуўся, шмаргануў лейцы і павёў плуг далей. А ўсім адразу зразумелым стала, чаго ходзіць па полі процэсія, і людзі зарагаталі.

Аддаляеца ад узгорку ў поле процэсія. Бліжэй і бліжэй падпаўзаюць да мяжы гострыя, бліскучыя лемяхі плугоў, вось, вось зачэпяюць яе і зрэжуць, паваляць. Мяжа выпрасталася, выгнулася на сярэдзіну, у гару ўзыняла ашчаціненую съпіну. Клемс завярнуў коняй.

Коні пашлі па абодвы бакі мяжы. Накіраваны плуг падчапіў зьнізу канец мяжы, адараў яго, адкінуў камяком у кучу з заараным, потым выкаўзнуў з-пад яе. Каля мяжы глыбокая леташняя разора. Яна шкодзіць, і плуг-то выскаквае з-пад мяжы, то эноў падпаўзае пад яе і гострым носам адрывае ад яе кавалкі і адкідае іх у бок на ральлю; то выпаўзае і стомлены зрываете носам мураву ў леташний разоры. Злуе Клемс. Параненая ўжо мяжа выгінаеца, ня хоча здацца.

— Бач ты, мяжа не здаеца,—крычыць нехта з узгорку.

Але ўжо другая пара коняй абняла нагамі зраненую мяжу. Панас мօцнымі маладымі рукамі накіраваў плуг і трymae яго. Плуг падраzaе мяжу і адвалам павольна кладзе яе набок. Трэці араты падбірае пакінутыя кавалкі мяжы, падчышчае новую разору на месцы, дзе толькі што яшчэ была мяжа. А на ральлі, парванай на кавалкі, ляжала праз увесь узгорак цела былой мяжы.

— Мітынг давайце цяпер,—кажа Панас Клемсу, — заварацвайма коні і пачнем.

— Пачнем,—адказуе Клемс,—а я скажу трохі, ды табе слова дам.

Як даехалі да канца і завярнулі коняй, малады хлапец, што ішоў з трэцяй парай, паставіў плуг і пабег да людзей на верхавіну ўзгорку Бягучы крыкнуў:

— Таварыши! Да калі-ж такое было ў нас! Ура!..

А Галіна з узгорку замахала яму съцягам. І тады гарачым камячком падпаўзьлі да горла ў Панаса слова, якія прадумаў яшчэ, як ішоў за плугам, і хочуць вырвацца ўсе разам і як мага хутчэй на волю.

Па полі нездалёк ад узгорку ішла з прошчамі процэсія. Як падышлі ўсе араты да гасьцей на ўзгорак, Клемс паказаў на процэсію рукой.

— З богам ужо супроць нас пашлі.

І за гэтымі словамі пачаў сваю прамову.

— Яны з прошчамі, з крыжамі супроць нас ідуць, а што мы? Хіба на дрэннае што мы пашлі? Мы з пакуты вылезьці хочам, інчасьця хочам сабе і другім, хочам, каб трошку хоць радасьней жыць. Дык чаму-ж і гэта богу не да спадобы? Чаму яму хочацца, каб мы век свой увесь пакутвалі?..

Гаворыць Клемс, трymаецца правай рукой за сарочку на грудзёх. Рука дрыжыць. Дрыжаць і ногі, і на нагах трасуцца шырокія белыя нагавіцы.

— Дык-жа ня трэба і багі нам! Яны съянционай вадою брыскаюць сваё поле ад нас, каб не пашло хаяця пошасьцю ад нас жыцьцё колгаснае і на іхнае поле, але не адсьвецяцца, пойдзе яно, па ўсім полі пойдзе, па ўсёй зямлі пойдзе, бо захацеў чалавек лепшага, чаго ў вякі ня бачыў... Пойдзе яно па ўсёй зямлі... А цяпер заспявайма Інтэрнацыянал.

І кволым, хрыплым голасам адзін пранеў першыя слова гімну. А за ім уздыхнулі ўсе і дружна падхапілі, моцнымі галасамі:

Паўстань, хто з голаду век пух...

З узгорку несьліся насустроч сонцу заклікаючыя слова гімну, слаліся над сумнымі палявымі прасторамі. Далёка ў полі ішоў чалавек. Ён счуў съпеў, спыніўся, прыслухаўся і праз поле, праз леташнюю восеньскую ральлю пабег насустроч съпеву.

Яшчэ ніколі, ніколі ў жыцьці Панас ня ведаў такое радасьці. Ён не разумеў, ці то ён гаварыў, ці то думаў такое. Толькі здавалася, што ўсё наўкола ўторыць ягоным думкам.

— Я радуюся,—гаварыла ўся істота Панасава,—што зьдзяйсьняюцца мары найялікшых людзей съвету. Чалавек у даўнія вякі яшчэ прышоў да зямлі, каб карміцца ад яе. Зямля тады давала зусім мала чалавеку. Чалавек змагаўся з прыродай, змагаўся за тое, каб пад'есці і выгадаваць дзіцей. У гэтым змаганыні нямала разоў перамагала чалавека прырода, але ўпарты, баючыся галоднае съмерці, чалавек напружваў сілы, і прырода скарылася яму. Чалавек наўчыўся браць багацьці зямлі, наўчыўся рабіць машыны, заўладаў марамі, рэкамі, паветрам. Ды толькі ніяк ня мог чалавек зрабіць такога, каб ня было на зямлі паміж людзей пяроўнасьці. Ёсьць людзі галодныя і сътыя, ёсьць тыя, што нічога ня робяць, і тыя, хто гібее, ў цяжкай вечнай працы дзеля кавалка хлеба.

Таму яшчэ задоўга да нашых дзён лепшыя з людзей напісалі на сваім съязгу адно вялікае слова. Слова гэтае—комунізм. І ў імя яго гэтыя людзі пашлі змагацца супроць сътых, хто не працуочы жыў, хто жыў вынікамі працы другіх. Сотні, тысячи ішлі за імі, а другія імем бога хапалі іх, кавалі ў кайданы і кідалі за краты ў астрогі, ссыпалі ў далёкія гаежныя месцы, вешалі, расстрэльвалі, адбіраючы ў гэтых людзей самае драгое, што было ў іх,—іхнае жыцьцё. Але з

гэтым жыцьцём іхнае ўсё яскравей палала, і на месца іх прышлі мільёны людзей, раней прыгнечаных, пакрыўджаных, і цаною жыцьця лепшых за сябе адваявалі права на будаванье комунізму.

Мы хочам, каб па зямлі было жыцьцё радаснае, съветлае, разумнае. А яны і вось гэты поп, што вядзе за сабою натоўп несьвядомых людзей, яны хочуць для чалавека бясконцае пакуты.

Мы зааралі толькі адну мяжу. Але ў каго ня білася мацней, як звычайна, у гэты час сэрца? Векавую мяжу мы зааралі, ту ю мяжу, што не давала вам назваць друг дружку братам, што, выклікаючы сваркі і бойкі, рабіла вас ворагамі.

Цэлыя вякі быў скованы чалавек ланцугамі няволі. І цэлыя вякі межамі, як ланцугамі, была скавана зямля. Чалавек вызваліў сябе, а цяпер ірве і ланцугі на зямлі, каб большымі былі яе скарбы, ад якіх жыве чалавек...

Людзі стаялі неспакойнымі, пазіралі ці то ў зямлю самую, ці то кудысьці ў бок, у поле. Жанчыны церлі ражкамі хустачак вочы, съціралі набегшую ў куткох воч съязу.

Вецер выгладжваў над людзьмі съцяг. Малады хлапец, што ішоў з трэцій парай за плугам, доўга, не кратуючыся, пазіраў на съцяг, складаў нікнучы ў мятусені на ветру літары слоў і, склаўши, крыкнуў, узьняўшы ўгару руки:

— Хай жыве комунізм!

Зноў пашлі чарадою паркі коняй. Цёмна-шэрая паска съvezkай ральлі шырылася, усьцілала ўсё большы і большы простор узгорку, набліжалася туды, дзе за поплавам малады зялёны алешнік.

Людзі з поля разыходзіліся, на разывітанье гаварылі адзін другому радасныя, ласкавыя слова.

Праз поле ў вёску варочалася процэсія з прошчамі, маўклівая, перасьцерагаючая.

### VIII.

Было:

вечны смутак, туга вечная і роспач.

У гары над зямлёю плывуць, занятыя толькі самімі сабою, мутныя хмари. Яны то зьбіраюцца густой талакою, то разъбягаюцца па яго неабсяжным просторы і, апранутыя ў съветлыя вопраткі, блудзяць па ім бязмэтна; то шчыльна сыйдуцца дзесяці за небасхілам і тады сунуцца адтуль мутнай цёмнай съцяною па-над зямлёй, злосна грымяць і шыбаюць у асмаглае цела зямлі вострыя стрэлы маланак.

А па зямлі бесъперастанна паўзуць вялізныя шэрыя цені. Па-над зямлёй у перагонкі з ценямі лётаюць съцюдзёныя, то поўныя вільгаци, то сухавеі—ветры.

Ветру многа простору над гэтай зямлёй. Гучным шолахам лісьцяў, поўным казак цудоўных, сустракае яго густы гай; гулам зычным

і тонкім, як музыка струн, праводзіць цёмны бор. Вецер нябачнымі, мяккімі пальцамі рук крате зычныя струны стромкіх сосен, і яны ззвініць музыкай той, якой жадае чалавече сэрца.

У полі вецер шэпча бярозцы слова каханьня, абымае яе, а Яна, саромлівая, адварачваецца, складвае перад сабой белыя руکі—гальлё, скіляе кучараўную галаву і ўжо пасъля падіху шуміць яму наўздангон.

Толькі дуб стаіць, як вартавы на ўзорку, і съмела сустракае вецер, падстаўляе яму свае шырокія, моцныя грудзі, стрымлівае яго моцнымі мускуламі рук і пасъля моцна шуміць.

Па ўсёй зямлі, паміж лесам і полем, ляглі шырокія багны балот. Усланыя махавымі дыванамі ці бліскучымі вадзянымі абрусамі, балоты парасьлі нізкім, рэдкім, ссохлым хвойнікам, ды дзе-ні-дзе, паміж хвойніку на ўзорку, як зблудзіўшая, стаіць сірацінка нізкая, скрыўленая, тонкая ад хворасьці бярозка.

Раніцою і ўвечары і позна ўначы вісяць над балотамі густыя, сатканыя з вільгаці, шызыя туманы.

А сярод поля, сярод лесу і балот раскіданыя кучкамі туляцца нізка да зямлі цёмныя, гразныя, маленькія хаткі, і ў іх—чалавек, істота самая моцная і самая кволая з істот прыроды.

Доўгія косы на галаве, сьветлая ясната неба і сінія, як яно, вочы. Чалавек, які харчуецца чорным хлебам напапалам з асьцюкамі і мякінай ды бульбай. Чалавек, прыкаваны ланцурамі адвечае спадчыны, што пераходзіла ад дзядоў да бацькоў і ад бацькоў да сыноў, да свае ўласнае вузенъкае палоскі поля, да свайго ўласнага дзядзінца, свайго ўласнага разбуранага хлева і свае ўласнае цёмнае, поўнае гразі і бруду, хаты. Чалавек, які жадае лепшинае долі і ня ведае, дзе яна, які бескарысна ўвесь век свой выпрашвае гэтую долю то ў царкве, уторачы ўсьлед за бацюшкам словамі малітваў, што аддаецца культурным багом праваслаўя і католіцызму, то кланяючыся ў адзіноце, у полі спаленаму маланкай, чорнаму дубу, то молячыся вадзяніку, што выходзіць на яго зямлю ў тумановых вопратках. Чалавек, які да ўсіх гутарыць сваёю мовай, і якому ніхто і ніколі гэтай мовай не адказваў. Чалавек, які ўсе жаданьні збалелай душы сваёй, усе імкненія свае выказваў толькі ў нязвычайна прыгожых і багатых казках і ўсе пачуцьці свае выказваў у сумных, поўных тугі і роспачы песнях і ня ведаў вясёлых песняў. Чалавек, які рэдка пратэставаў, яшчэ менш змагаўся сам за сябе, мала гаварыў, многа маўчаў. А маўклівасьць, як сказаў адзін вялікі майстрап слова,—гэта прытулак простай души, паспытаўшай усю глыбіню тугі чалавечай. Чалавек, з памяці якога хітрыя і моцныя зброяй політыкі съцерлі яго ўласнае імя і выхавалі ў сэрцы ягоным сорам за самога сябе. Чалавек, які, выгнаны з свае хаты вайною, ішоў на далёкі Ўсход і шлях свой бясконцы і цяжкі ўстаўляў крыжамі над магіламі дзяцей сваіх, каб ня зблудзіць, калі прыдзецца варочацца дадому.

Гэты чалавек больш ня здолеў пакутваць.

А тады, съледам за вайной, за пажарамі, за руйнаваньнем прышла ў образе чалавека Яна—Рэвалюцыя.

І тады, як прышла Яна, узышлі і закрасавалі на палёх мае краіны паасткі ніколі, ніколі яшчэ нязнанай радасьці. У образе чалавека ішла Яна, і, ня вedaючи ніякіх непарушных святынь, вedaючи толькі, што ўсё, што ёсьць, ёсьць продукт Яе творчасці, і Яна карысталася правам разбураць усё, што перашкаджала Яе росту.

Яна ішла ў образе чалавека ў шынелі з вінтоўкай; у образе чалавека партызана; у образе чалавека ў рабочай блюзе.

А наўкол Яе, на Яе шляху:

руйнаваныне і будаўніцтва;  
замілаваныне і жудасьць;  
радасьць і сълёзы;  
голад, съмерць і надзея;  
адданасьць і недавер'е;  
роспач і вера ў Яе.

Яна ішла ў образе чалавека і клікала кожнага з людзей да любові, пранесенай праз нянявісьць, каб ня было на зямлі паміж людзьмі людзей, што загадваюць, і людзей падуладных, каб ніколі ўжо ня было зьдзекаў чалавека над чалавекам.

Яна прышла неабдымна вялікая сваімі мэтамі; недасяжна высокая, бо ніколі і нідзе яшчэ чалавецтва не дасягала такіх вышынь. Прышла поўная любові і нянявісьці, кары і літасці, поўная нязъмернай сілы руйнаваць і будаваць і многае парушала з таго, што складалася вякамі. І таму Яна адных абрадавала, другіх зьдзівіла съмеласцю сваіх імкненіяў, у трэціх нарадзіла надзею, у чацьвёртых страх і нянявісьць, пятых адкінула ад сябе, як непатрэбнае.

Яна ішла, парушаючы векавыя традыцыі, няшчадна ірвала ланцуры старога, вызваляла людзей. А многія з людзей, прывыкшы да няняволі, баяліся вольнасці, шкадавалі парваных ланцугоў, бо ішла Яна з жорсткасцямі, і віпроткі Яе здаваліся гэтым людзям больш жорсткімі, чым ланцуругі няволі, да якой яны прывыклі, бо Яна пазбаўляла людзей на нейкі час спакою, да якога яны так ахвочы. І людзі бачылі жорсткае і ня бачылі Яе велічы, бо прызвычайліся яны бачыць толькі тое, што ня вышэй звычайных узгоркаў за аколіцамі іхнага існаванья,—веліччу іхнай людзі прызвычайліся захапляцца. Людзям было цяжка бачыць Яе вышыні і было страшна перад вялікім. Гэта хвароба, выхаваная ў людзях вякамі. Людзі прызвычайліся слухаць і захапляцца гурчэньнем роўнага бегу ручаёў сваіх дзён з неявлічкімі ўздымамі і спадамі і таму баяцца велічы кіпучага струменю жыцця.

Такой прышла Яна і сюды, на загоны.

Яна несла людзям вызваленне. Адны ішлі за ёю, пазнаўши волю, другія імкнуліся ісьці і ня мелі моцы; трэція хаваліся ад Яе, поўныя страху і нянавісці да Яе, і забівалі чалавека—Яе пасланца.

Яна-ж, вялікая, непераможная і перамагаючая, ішла і руйнавала, каб будаваць.

## IX

Калі Клемс, напаіўши коняй, варочаўся ў хату, дык на дзьвірах сянец зъмееціў прыкленую хлебам паперку. Ён асьцярожна адраваў паперку і прынёс ў хату. На паперцы было напісаны:

У восемнаццатым годзе тым, хто спаганяў развёрстку, мы ў жывот сыпалі грэчку і ячмень, а табе, калі не убярэшся зараз-жа адсюль, насыплем сырой зямлі.

Панас прачытаў напісаны на паперцы і, хоць там не гаварыліся, да каго зварочваюцца тыя, хто пісаў паперку, Панас і ўсе, хто быў у хаце, адразу зразумелі, што гутарка ідзе пра яго. И адразу спалоханая Галіна папярэдзіла:

- Ня трэба нікуды ўвечары хадзіць і съцерагчыся трэба.
- Пільнавацца трэба,—дадаў Клемс.—Хто іх тут разъбярэ.
- Панас усміхнуўся, схаваў паперку ў кішэню і адказаў:
- Добра, што папярэдзілі паперкай. Буду пільнавацца цяпер.
- Пашлі запрагаць коняй.

А ў гэты-ж час у суседній вёсцы, што ў трох кілёметрах ад Цярэшкавага Броду, сяляне самі зъбіралі сход. На сход загадвалі толькі некаторым, вызначаным раней.

Панас і яшчэ два маладыя хлапцы хутка выехалі даараць пакінуты кавалак жытнішча. Было яшчэ зусім рана.

Непадалёк ад месца, дзе началі араць,—густы малады алешик. Гольле алешинак маладых прыбралася ужо ў зялёныя пучкі. Пучкі блішчашаць расою. У краплях расы іскрыцца сонца. Пучкі сустрач сонцу паўноцею, наліваюцца ліпкім сокам. На ральлю садзяцца і паважна ходзяць па ёй грачы. Над полем уздымаюцца і падаюць на зямлю, рассыпаючыся съпевамі, жаўранкі. Усё наўкола дыхае абужданым жыццём.

Панас прагнаў адну разору і скінуў пінжак, паклаў яго на ральлю. Было душна...

У суседній вёсцы, у самай першай хаце па вуліцы, сышлося трывцаць два чалавекі. Той з іх, хто першы пашоў загадваць на сход, выняў асьцярожна з-за пазухі аркуш чыстай паперы і паклаў яго на стол.

## СПАЛОХ НА ЗАГОНАХ

— Давайце пачынаць,—праказаў ён.

— А хто-ж нам напіша?—запытаў другі.

— Самі, я думаю, напішам. Чаго-ж тут не напісаць? Напішам...

А ў Цярэшкавым Бродзе па дварах съпяшаючыся бегалі жанчыны. Забягаючы ў двор, яны моцна стукалі ў ваконную шыбу суседу, клікалі гаспадароў і ішлі далей. Хутка каля царквы сабраўся на тоўп жанчын. Некаторыя з іх трымалі ў руках драўляныя кійкі, другія прышлі з рыдлёўкамі, трэція бяз нічога.

Зьявіўся стораж і адамкнуў дзьверы царквы. За сторажам прышоў высокі худы мужчына ў старой чорнай рызе. Чалавек гэты ўвайшоў у царкву, прайшоў да аналою і там спыніўся. Стораж прынёс яму з алтара ікону распятага Хрыста. У царкву, хрысьцічыся, заходзілі жанчыны. Чалавек у рызе ўзняў над галавой абраз, блаславіў ім жанчын і пачаў гаварыць. Жанчыны стаялі маўклівымі, слухалі казаныне незнаёмага чалавека...

Накормленыя коні ходзяць хутка, і ральлю ўсё бліжэй і бліжэй падсцілаеца да алешика.

— За гадзіну дааром,—кажа Панас.

— Калі схочам, дык і раней яшчэ,—адказвае другі араты.

— Раней не, коням-жа адпачыць трэба.

Лёгкі вечер прылятае з поля, прыносіць прыемную прахладу.

Прыемна ісьці ўздоўж загону, падстаўляючы ветру ўспацелы твар...

— Пачынайма пісаць,—кажа мужчына ў старой парыжэлай сьвітцы,— трэба-ж управіцца да вечара сходзіць у Цярэшкавы Брод і ўмоўіца.

— Пачынайма.

Людзі, розных узростаў, розныя самі, скучыліся каля стала, пазіраюць на чисты аркуш белай паперы. Той, што выняў паперу з-за пазухі і паклаў яе на стол, цяпер сеў за стол сам, узяў у руку аловак.

— Як гэта пачаць вось толькі. Мне каб толькі пачаць, а там ужо напішу.

— А чаго пачаць. Куды пішаць? У колгас. Вось і пачынай з таго, што пішаць у колгас Парыскую Комуну такому-та.

— Правільна, так і буду пісаць. У колгас Парыскую Комуну ад беднаты і сераднякоў вёскі Цынгелі ў ліку трывцаці двух чалавек...

Селянін схіліў у бок нізка над сталом галаву і вялікай маршчатай рукою водзіць па паперы аловак. З-пад канца алоўка выходзяць няроўныя літары, і няроўна кладуцца на белы аркуш адно за другім слова.

З царквы вышаў і пашоў у поле ўперадзе натоўпу жанчын высокі худы чалавек у рызе. У руках ён нясе, трymаючи перад сабою, абраз распятага Хрыста. Хрыстос на крыжы скліў на бок мёртвую галаву. З рук і ног яго, прыбітых да крыжа цвікамі, капае кроў. Наўкол галавы Хрыста круг з жоўтай пазалочанай паперы. Шкло абраза і ўсяя яна, зробленая з бляхі і медзі, і пазалочаны круг блішчаць на сонцы. Чалавек у рызе махае іконаю і съпявае. А за ім праз поле, туды, дзе алешик, ідуць жанчыны, п'янны ад слоў гэтага чалавека, ад съпеваў яго маліцьвенных і пахаў веснавой зямлі...

Кладуцца адно за другім слова на чистай паперы, і аркуш паперы перастае быць толькі паперкай, ён робіцца часткаю ўсіх гэтых людзей, што шчыльна скучыліся навакол стала. Вуснамі гэтых людзей гаворыць ужо папера:

... Мы ўсе амаль былі на франтох, ваявалі і ў старой арміі і ваявалі з белымі, пахадзілі па белым съвеце, наглядзеліся ўсялякага жыцьця, сваё бачылі і чужое, усяго нацярпеліся ад паноў розных і афіцэраў, ды толькі нідзе мы ня бачылі жыцьця такога, пра якое гаварылі нам на фронце, за якое мы змагаліся з белымі. Словы тия ў грудзёх нашых, і яны будуць жыць, аж покі ня ўсохнуць грудзі нашыя, бо яны крываю ўспрыніты, гэтые слова. Мы не павінны так пакінуць таго, за што ішлі на франто...

Панас зьмееціў ідуcych па полі жанчын і ўперадзе іх чалавека з аброзом, азірнуўся назад на таварыша.

— І зноў да нас з аброзом ідуць.

Таварыш адразу спыніў каня, пачаў пазіраць на ідуých праз поле жанчын.

— Каб чаго дрэннага ня было,—праказаў ён. У цябе нічога няма на выпадак, калі бараніца трэба будзе?

— Нічога. А ты думаеш, яны біцца пачнуць?

— А чаго-ж яны?

— Палохаюць. Зачапіць—не зачэпяць.

Зноў пагналі коняй.

Узмахваючи перад сабой іконаю, ідзе ўперадзе жанчын чалавек, апрануты ў рызу. За ім ідуць, з расхістанымі ад ветру вопраткамі, жанчыны. Панас кіруе плугам і пазірае ў бок на жанчын, хоча угадаць, чаго ідуць яны?

... Мы многа думалі, гутарылі паміж сябе і цяпер пераканаліся, што толькі гэтым шляхам мы дойдзем да лепшага жыцьця, да щасціця. Мы, трыццаць два беднякі і сераднякі, сабралі ўсіх наших коняў, кароў, інвентар і насеньне і другую маемасць...

У жанчын, бачыць Панас, твары ўзбуджаны, азъвярэлыя. У руках яны нясуць кіё, залязьнікі, чвораны, ужо зусім яны блізка. Чалавек у рызе махнуў аброзом накрыж і закрычаў:

## СПАЛОХ НА ЗАГОНАХ

Хай зынікнуць з твару зямлі тваёй нечасъціўцы!...

І, махнушы яшчэ раз іконаю. запягў:

Да ў-ва-скр-э-эсьне бог...

Грубы, крыклівы голас яго парушыў спакой поля. За ім жанчыны на розныя галасы зацягнулі:

— І растачаца вразі яго...

Да Панаса падыйшлі абое хлопцы. Адзін бледны, спалохаўся, шморгае Панаса за рукаў кашулі.

— Уцякайма, яны біць будуць.

— Мо' і праўда уцячы,— кажа другі, — каб не здарылася чаго?..

А Панас не разумее, што страшнага можа быць у тым, што вось ідуць натоўпам жанчыны і нейкі дзіўны манах з абразом. Ён усьміхаецца і супакойвае таварышоў.

— Кіньце вы, глупства такое, пакрычаць і ўсё.

Натоўп разыходзіцца паўкругам. Ужо па сьвежай ральлі ідзе манах, высока узьняў абраз і пяе.

Пяе за ім увесы натоўп. У жанчын вочы страшныя, блішчаць дзікімі аганькамі. Панас бачыць гэта і ўжо ня можа скрануцца з месца. Перад самым тварам Панасавым узмахнуў ужо абразом манах і спыніўся. Абое таварышы адыйшлі ад Панаса да сваіх коняй. Падыйшлі блізка жанчыны, блізка іхныя маршчатыя, худыя, спацелыя і злосныя твары. Яны штосьці крычаць, а мо' пяоць усьлед за манахам, Панас ужо ня можа разабраць. Перад яго тварам узьняла старая жанчына іржавае залеза рыдлёўкі. Ён-жа выставіў наперад руکі, закрывае растапыранымі пальцамі твар...

Паціху ходзіць па паперы аловак, выводзіць няроўныя літары, і кожнае слова, складзеное з гэтых літар, — чалавек.

...І са усім гэтым дабром мы парашылі пайсыць ў колгас і просім праўленыне прынінъ нас усіх, трывцаць двух беднякоў і сераднякоў вёскі Цынгелі ў колгас Парыскую Комуну, каб маглі мы разам з вами здабываць лепшай долі, пазбавіцца гораў і пакуты, з якімі жылі ўвесы век свой, аж да гэтае пары.

—А цяпер падпішам усе,—кажа той, што пісаў,— і занясем, а зайдра выедзем у поле.

Ён паціху, роўна, але так, каб розніўся подпіс ад усіх, раней напісаных у заяве слоў, вывеў літары свайго прозвішча і за цвёрдым знакам, напісаным у прозвішчы, загнуў уніз пад слова кручок. Паслья перадаў заяву і аловак другім, каб падпісалі...

Іржавае жалеза рыдлёўкі наплыло, засланіла сабою сонца, вырасла ў вялікае і цяжкае, спусьцілася на галаву і прыціснула Панаса да зямлі. І тады наўкол яго у нейкім дзікім карагодзе закружыліся, заскакалі з перакрыўленымі злоснымі тварамі жанчыны. А пасярод іх съмешна, уздымаючы высока ўгару ногі, тримаючы над галавою ікону хрыста, які за шклом афарбазаных рам перадражніваў манаха, скакаў манах. Паслья ўсё зынікла.

Аднекуль з поля прыляцеў вецер. Ён затрымаўся, закружыўся над тварам Панаса, адхінуў з ілба яго невялічкі шматок валос, што засланялі яму вочы, і палаицеў далей.

З поля, ад пакінутых коняй беглі ў розныя бакі два чалавекі бяз шапак. За адным з іх, што бег у вёску, бег чалавек у рызе і ўзмахваў абразом, а за ім падбежкам з крыкамі пашлі жанчыны.

Панас ляжаў упоперак загону плячыма на мяккай съвежай ральлі. Ён закінуў як мага голаў, выцягнуўся праз увесь загон і, раскінуўшы широка ў бакі рукі, затуліў сабою зямлю.

Вышэй узынялося сонца. Стаялі ў разорах, чакалі аратых за прэжаныя ў плугі коні. А зямля, прыбраная ў мяккую вогратку съвежай ральлі, дыхала вялікай радасцю жыцьця.

Бігосава-Менск, 1930 г.

## Пяцрусь Броўка

# Цехавыя будні

Ударнікам Добрушскай папяровай фабрыкі  
„Герой Працы”

### I

Словам комуны кліча ўперад—  
папера.  
Б'ем мы ударна бастылі цемры  
паперай.  
Думкі далёка шугаюць наперад—  
з паперай.  
Лепшы ударнік, чуеш цяпер нам—  
папера.  
Дамо пяцігодцы колькі ёй трэба—  
паперы.

### II

Стайм  
ля  
штурвалай.  
Ідзем поўным ходам.  
Нам кожны  
кавалак,  
што золата,  
дораг.  
Змагацца з запалам  
і згінуць—  
ня шкода.  
Стайм  
ля  
штурвалай.  
Ідзем поўным ходам.  
Мы тэмпы  
паскорым,

каб стройным  
паходам  
прайсьці  
сэмафоры  
чацьвертага году.

## III

Бачылі, як  
рукамі трэцяга,  
пульсам  
вялікага  
нашага пляну  
прынялі заводы  
машыннымі сэрцамі  
электрычныя нэрвы  
турбін Асінстану.  
І загаварылі моторы —  
скора.  
І закруціліся колы —  
вясёла.

Завуць правады:  
сюды!  
сюды,  
дзе пот  
ударных рот.  
Мы важым сябе  
вагой рэволюцыі.

Патрэбен —  
змагайся усімі рукамі!  
Ідзі у квартал,  
на пляц,  
на вуліцу!

Бяры у палон  
і жалеза  
і камень.  
І расьці кварталам  
нашым,

І расьці комбінатам  
раптам.

Мы лълем бэтон  
на многа тон,  
каб мог стаяць  
комун палац.

Бач:

у конвульсіях  
мучыцца нэп,  
яго шкадаваць  
ня варта нам.

Глядэі:

бальшавіцкі  
колгасны хлеб  
ступае  
ў свае элеватары.  
І запрацавалі жняркі  
шпарка.  
Вясна ў сяўбе,  
у барацьбе  
карчуе нэп  
за новы хлеб.

Кожны дзень  
і кожны год,  
згінаючи  
свой стан  
рухавы,  
крадзецца вораг  
за мяжой.  
Ваэьмі іх, кулямёт,  
апошні раз  
сасватай!

А мы  
плячыма,  
што пранесьлі фронт  
ад мора да Варшавы,  
рукамі,  
што міністраў кідалі  
за краты.,  
нагамі, што  
прамерымі бай  
ў аблотках—  
я знаю,  
што ніколі  
ня прыстанем—  
мы вынясем,  
як грунт  
паставім пяцігодку  
на пляц комун,  
бяз меж

і акіянаў.  
 і сілай руд  
 Магнэсабуд  
 свой кінуў марш  
 у Гомельмаш  
 на поўны ход,  
 на штурм балот.

## IV

і ў гэтыя дні,  
 калі творчымі жыламі  
 звязаны  
 нашы  
 ўдарныя зъвены, —  
 вораг  
 з усьмешкаю кракадылавай  
 съціскае штылет  
 у глыбокай кішэні.  
 Устаньце-ж,  
 вялікіх гадзін  
 камісары!  
 і так, як тады,  
 бяз жалю,  
 да съмерці!  
 патройце ўдары!  
 патройце ўдары!  
 па гадах,  
 што жаляць  
 у самае сэрца.

## V

Вярста  
 за вярстай  
 мы рвемся  
 наперад.  
 Мы б'емся  
 за торф,  
 за руду,  
 за паперу.  
 Паўстанкі мінаем.  
 Хай съцюжа  
 і съпека,  
 хто рэйкі  
 ламае,—

кладзеца  
на рэйкі.  
Навошта  
паходні?  
Нам—  
съветлыя ночы!  
Дарогу дай,  
шкоднік,  
ударным  
рабочым.  
І моцныя  
гартам  
такога  
мы стрэнем,  
узыняўши  
пагарду  
на іх галярэю.

VI

Прагульшчык

Яму напляваць  
на вытворчыя пляны.  
Кінуў варштат,  
што на фронце  
віントоўку.  
І ходзіць вясёлы,  
як съцелька, п'яны...  
Ноч прамільгнула  
ўся паўлітроўкай.  
Кліча гудок.  
Прагульшчык  
ня ўстане.  
Скаваны ён  
чадам атруты  
ў пасьцелі.  
А там—  
дзе бай,  
невялічкая рана  
съвідруе  
завода  
магутнае цела.  
Прагулы—  
гадзінамі  
не перамерыць,

патрэбы—  
 хвілінай растуць  
 наўкола.  
 Тысяча мэтраў  
 паперы  
 ня стала ў краіне,  
 ня стала ў школах.  
 Дні прабягаюць  
 разгорнутым строем,  
 а вораг ля ног  
 прытаіўся вужакай.  
 Прагулышчык  
 кідае  
 магутнью зброю  
 ў час небясьпечны,  
 у часе атакі.  
 Месца пустога  
 мы не пакінем,  
 Шумеце калянды!  
 узвівайцесь пасы  
 Ганьба  
 такому  
 вырадку-сыну  
 нашай  
 вялікай  
 рабочае клясы.

## VII

## Р в а ч

Свой ціхі ён  
 і рвацкі тakt  
 парывамі  
 ня зъменіць.  
 Захована  
 яго душа  
 глыбока  
 ў кішэні.  
 Ён разважае  
 дзень і ноч  
 ірвацкай галавою,  
 што фабрыка  
 яму—адно,

а сам—  
зусім  
другое.  
Калі ўдарнай  
у барацьбе  
і быццам,  
што жывая,  
машина  
просіцца  
на бег,  
а рвач яе  
трымае.  
Пра дабрабыт  
уласны съніць,  
а там—  
хочь гасьні  
сонца!  
Слаборніцтва  
перацаніў  
сквапліва  
на чырвонцы.  
Гатовы  
плакаць і маліць,  
хвілінай кожнай  
хныча:  
— расцэнку  
ў троє павяліч—  
і выпуск  
павялічу.  
Ня бачыць,  
як гады бягутъ  
на шлях комуны  
шпарка.  
Ён прадае  
за ўласны густ  
ідэю па кавалку.

VIII

Нядбайца

Гразь цісьне,  
гразь душыць  
машинае сэрца,  
і говар мотораў  
кане ў глуме.

І быццам у моры,  
 абсыпаны съмецьцем,  
 нядбайца стаіць,  
 пазяхае ад суму.  
 Далёка шнайдэзы.  
 Кіруйся ломам!  
 (нічога сабе у нядбайцы замена).  
 Даволі  
 разваг,  
 савецкі Абломаў:  
 — абы дацягнула  
 калекай да зъмены.  
 Выгнаць дашчэнту  
 дзікія зъдзекі.  
 Нам трэба  
 як можна  
 цяпер ў барацьбе  
 машину  
 любіць  
 як чалавека,  
 як сябе.  
 Той пільнасці съцяг  
 высока ульніме,  
 хто звычкі старыя  
 дашчэнту  
 спаліў,  
 каб сэрца машины  
 ішло, як гадзіньнік,  
 каб люстрам  
 накаты цьвілі.

\* \* \*

Пяцігодка—  
 ў чатыры,  
 пяцігодка—  
 ў тры—  
 лёзунгам  
 будзе нашым.  
 Кінулі сілы  
 усе на прарыў  
 заводаў  
 ударныя маршы.

## У д а р на е

Наш наступ наперад—  
 удар  
 і парадак,  
 мускулы клічуць  
 моваю простай:  
 рвацтва і глуму  
 разъбіць барыкады,  
 з машынай  
 узяўшы сяброўства.  
 У творчым запале  
 час ідзе,  
 нават хвілін  
 ня зьлічыш.  
 Праносіцца бурай  
 і ноц  
 і дзень  
 творчая пераклічка.  
 З поля комбайны  
 завуць варштат,  
 клічуць моторы  
 пас.  
 На плечы паклаўшы  
 сотні шахт,  
 заве наўздангон  
 Донбас.  
 Машины пускаем  
 на ўесь разъбег,  
 нікне, як дым,  
 вярста:  
 потам заліты  
 ударны цэх  
 пачаў бальшавіцкі  
 старт.  
 За кожным завулкам  
 вораг прыціх,  
 тримаючы нож  
 рукой.  
 Першым, здаровым  
 у бой прысьці—  
 чуеш у нас  
 закон.

Выбіць прагулы,  
 выбіць прастой,  
 зъмесьці их ўсе  
 съляды,  
 Даць пяцігодцы  
 мільёны тон  
 нафты,  
 паперы,  
 руды.

Ударнікамі  
 сталі мы  
 разъбіць нядбайства  
 быт,  
 каб дні нашы  
 дынамілі  
 агнямі барацьбы.  
 Каб тэмпамі  
 мы новымі  
 ішлі наперакор,  
 пагодзім мы  
 размовамі  
 і сэрца  
 і мотор.

Заняць,  
 каб так  
 змагацца нам  
 і съмела ў даль  
 ісьці,  
 аванпосты  
 на фабрыцы,  
 аванпосты  
 ў жыцьці.

## X

На штурм  
 каляндыры,  
 ролы,  
 пас!

На штурм  
 ідзі рука—  
 разъбіць  
 пікеты шкоднікаў

гарматамі брыгад.  
Нядбайцаў  
вышлі у паход  
мы якасьцю  
пабіць,  
каб між радкоў  
калоў яго  
наш бальшавіцкі  
штых.  
Да перамогі  
блізка нам!  
Ў атаку  
скора час,  
каб вышла  
комуністкаю  
папера  
у колгас.  
Каб „прамыслоўцы“  
скрыгалі,  
што ім канец  
прышоў,  
каб друкаваўся  
прыгавар  
на нашых  
аркушох.  
Каб так гарэў,  
як порах,  
запал  
ударных рот,  
пускай моторы скорым—  
„Комуна ля варот“.

Добруць, лістапад, 1930 г.

## Недапісанае апавяданье

### I.

Балота мясістае, трава купчастая, ядрана-зялёная. Прасторы ды роўнядзь—вокам не абмерыш, нагамі не абходзіш. Многа зямлі, ды зубамі рві, не адкусіш. І хочацца сенажаці, і няма яе—дзе ўзяць, скуль прытачыць, адкуль выцяць паласу, другую... Ды не адну паласу трэба вёсцы Дзёранцы, а цэлых дваццаць шэсць палос... Дваццаць шэсць.. добрае дзела... сказаць дваццаць шэсць, калі і аднае няма адкуль узяць...

— Стой, таварыш, стой,—ты ўжо занадта... Да справы трэба.. Ну, добра, організаваць дык організвалі, а вось з чаго пачаць?

— Пачаць з чаго?..

— Эгэ...

— З людзей пачынайце, з людзей... Хто заўтра ў першую чаргу пойдзе?

— Хто, усе павінны пайсьці, усе да аднаго.

— І малыя?

— Малыя ў хаце застануцца, а старыя ўсе, працаздольныя ўсе,— на балота, з рыдлёўкамі, з сякерамі, з каламі, ціну адвечную ўскалыхнем, спакойнае жыцьцё балот наскіх узрушим...

— Песьняй?

— Песьня пасъля, а цяпер праца..

— Працай, працай парушым спакой на нашых дзёранкаўскіх балотах...

— Вы толькі не занадта...

— Паходзі ты...

— Не кажы гоп, покуль не пераскочыў...

— Ха-ха-ха...

— Нечага і съмияцца...

— Съмияцца пасъля будзем. А цяперся некалі...

— Значыць заўтра? Заўтра раніцою?

— Ледзь съвет...

— Досьвіткам?

— Эгэ...

- Туманы на балоце 'шчэ!..  
— Дармо...  
— Што нам туман. Поначы зямлю драць будзэм.  
— Многа спрыту, каб столькі працы было.  
— Палядзіце.  
— Мы і палядзім...  
— А як ты?  
— Як я, я як усе...  
— Ну добра, што хоць так...  
— А я ня так.  
— А як-жа?  
— У Сібір паеду. Перасяленцам мо' абжывуся, а з гадзюкамі на вайну ісьці богам забаронена. Знай—балота, бог аддаў нечысьці, дзе-ж яна, значыць, жыць тады будзе... А прытулак-жа і ёй на зямлі патрэбен.  
— Атрох зноў з баналюкамі.  
— Вы як сабе знаецце... Мне што... Я толькі папярэджваю... Я, як у пісаныні жыву, малюся, маю хлеба і да хлеба.  
— Яно-то так... Але...  
— Што але?  
— Ды яно нічога... Але калі балота адваюем, яно-то і праўда жыць будзе лагодней, правільна казаў гэты з рыку.  
— А ён сам працаца ня будзе... Палядзіце...  
— Няхай не працуе. Ніхто аб гэтым і ня думае. Важна тут, браткі, ахвоты паддаць, народ да толку давесьці, зорганізаваць народ, ды ў бойку пусьціць. А гэта што ня праца? Гэткаю працай ня кожны зможа дзень пражыць. Розум патрэбен, розум. Ды не такі, як ва ўсіх, а інакшы, большы за ўсіх. Вы вось палядзіце, што ён з нас зрабіў... адну сям'ю, дружную, згуртаваную, а да яго гэта было так?  
Алесь Мікалаевіч стаяў на парозе хаты і гутарыў з тэхнікам-мэліоратарам, што прыехаў з акругі для правядзення працы па мэліорацыі дзёранкаўскіх балот дзёранкаўскім мэліорацыйным таварыствам.  
— Тут нявычэрпныя сілы энэргіі... Іх трэба толькі ўмела расставіць... усёроўна як шашкі на шашачнай дошцы... Вось чорны партнёр — дзёранкаўскія балоты... прарваць белымі фронт... праісьці праз цэнтр у дамкі... зрабіць канаву да рэчкі... стратэгія патрэбна... стратэгія—ваша справа—кіруйце так, каб кожны крок, кожны ход быў абдуманы... а, я, я захапіўся сам і ўвесь вольны час аддаю Дзёранцы... селянін гэта ня мёртвая шашка... і я ніколі гэтага не забываюся... памятайце і вы... шашкай ходзіце па дошцы вы, а тут трэба зрабіць так, каб усе шашкі хадзілі самі... разумееце—самі, беспамылкова, каб

хадзілі, дабіваючыся аднэй мэты... у шашачнай гульні—не адступаюць—гэта правіла гульні,—тут ня гульня, і тым больш адступаць нельга... Я ад імя райкому прашу цябе, таварыш, аддай усё, што можаш аддаць... Праз тыдзень наведаю... Бывай...

Пад'ехала падвода, і Алесь Мікалаевіч, ускінуўшы спрытна пасалдацку на яе сваё тулава, перакінуў і ногі:

— Ніо, паехалі...

Сілуэты ад'яжджаючых зынклі ў начной, расістай цемені. У Дзёранцы моладзь ня съціхала—хто кахаўся, а хто перашкаджаў кахаца другім... Але каханкі абіралі сабе ўсьцішныя мясьцінкі каля брам, і тым, хто хацеў перашкаджаць маладому каханью, было цяжка на іх набрысьці. Дзеци і старыя спалі.

## II.

Пачаўся першы тыдзень.

Пачалася инітомная праца людзкой энэргіі. Пачалася цяжкая гнятучая праца. Як па сыгнале абуджалася вёска і ішла на пункт, да Карнейчыка.

Толькі Атрох не ў кампаніі быў з вёскай. І жонка Атроха ня йшла на працу:

— Хай сабе, хай сабе, а нам нечага лезьці...

Дружна ўзыялітала жыжа балотная. Людзі па пояс стаялі ў балоце, моклі і працевалі. Цяжка паддавалася балота. За першы дзень, было пракапана сажніяў з сем... Балота толькі, голькі пачыналася. На другі дзень праца пайшла спарней... Хацелася адным—не астасіца ад другіх—навыперадкі ішлі хлопцы:

— Дружна, раз!

— Дружна, два!

Усё глыбей і глыбей паўзылі лапаты ў зямлю, рэжучы пласты тлуштай зямлі. На дне канавы зьбіралася тлуштая густая сіняватая жыжа, людзі цяпкалі па ёй, а балота смактала іх пальцы, голыя галёнкі. Балота лезла праз пальцы на нагах иласцінкамі, і яны пакрывалі, злучыўшыся паміж сабою, ногі. Ад ветру і вады ногі яшчэ больш пасіверылі—хочь рэпу садзі. Але людзі не зважалі. Дарма! Пацерпім раз,—гаварылі мужыкі,—затое зямля, сенажаці новыя будуць.

Нек падвечар, калі спрацованныя дзядзькі вышлі на вёску пакурыць, пагутарыць, купіць табакі ў кооперацыі, выпаўз Атрох з сваёй гарбатай хаты.

— Ну, смачнае балота?

— А табе што?

— Ды нічога... Толькі памойму дарма гэта вы...

Карнейчык са смакам пацягнуў шызага тутуню са сваёй люлькі, і ўпор паглядзеў на Атроха. А той, заўважыўшы ўзрок Карнейчыка, ніякавата апусціці свае бескаляровыя, выцьвілывы очы. У поглядзе Карнейчыка адчувалася ўнутраная злосьць да гэтага чалавека.

— Ты, Атрох, дарма са сваёй бібліяй куды трэба і куды ня трэба лезеш,—спакойна сказаў Карнейчык.

— У бога верую, у тройцу ядыную верую, у біблію верую. Дзед, бацька загадалі верыць...

— Дык ты вер, а нашых не баламуць.

— Мне што, я маленькі чалавечак, чалавечак—што мошка. Але і мошка ў сэрцы бога мае. А чалавек павінен дбаць аб усім съвеце. І аб чыстых, і аб нячыстых... Нядобра вы робіце—дабра ўсёроўна ня будзе... Падумашь... зъмяінае царства, балота, адвечнае балота выдумалі сушыць.. Дбаць аб сваіх прыяцелях, аб ворагах сваіх бог загадаў...

— Дык ня ўжо, калі-б табе легіонэр ляснуў у правую шчаку, дык ты-б падставіў левую?—не съярлеў Прохарчык, сусед Карнейчыка.

— А што ты думаеш? І падставіў бы. Не на мне грэх быў-бы, а на ім...

— А легіонэр вазьмі, ды грэх у меж, а кіем па мяху,—от паграху...

— Вы, брат, з мяне ня кпіце. Скажаце гоп, калі пераскочыце...

Паштар прынёс у вёску новыя газэты. Карнейчык выпісвае каторы год газэціну і час ад часу папісвае ў яе. Нават селькорам „Беларуская вёска“ яго залічыла, і ён анэдышы быў на зъездзе селькоўцаў „Беларускай вёскі“. Вось і цяпер ён, узяўшы з рук паштара пачак газэт, пачаў шукаць новага нумару „Беларускай вёскі“. А вось і ён. Карнейчык акуратна кладзе на лаўку газэты, садзіцца сам на лаўку і, смактануўшы люльку, разгортвае газэту.

— Ну, што тут пішуць добрага?—пытаюца дзядзькі.

— Ды што тут могуць напісаць гэтыя газэты. Абман толькі адзін. У вочы пым пускаюць,—устаўляе Атрох і прыгляджаецца на малюнкі ў газэце.

— Няма чаго рабіць гэтым селькорам,—адно толькі з бога кпіны строяць... Ну ці-ж гэта работа?.. І Атрох тыкае пальцам на карыкатуру ў газэце.

Карнейчык поўзае зачмі па газэце. Ен шукае нечага свайго, роднага, блізкага, ў шэрых шпальтах газэтных палос. Але нічога пра Дзёранку няма. Ні слова. А ён-жа напісаў дзён піць таму, адразу, на другі дзень работы на балоце.

— Я от вам лепиш, мужчынкі, біблію пачытаю,—толку больш будзе,—настойліва намагае на сваім Атрох.

— Ды пашоў ты к мацеры са сваёй бібліяй,—злуецца Карнейчык.

Спакойна прыходзіць вечар у Дзёранку. Прыйодзіць так, што не заўажае яго прыходу ніхто.

— Нам трэба было-б падумашь, як хутчэй балота адужыць. Думаю я з двух бакоў канаву пачаць капаць. А тое нас многа і топчамся мы гуртам...

— Можа яно так і ляпей,—устаўляе Прохарчык.

Коопэратор запірае краму. Зьвініць цугальтывы замок.

— Ну, як, ваюем балота?—пытае Ляксейчык коопэратор.

— А ты ня быў?—Схадзі, палядзі..

— Ды я і думаю. Толькі не сабраца аніяк. У раён еду.

— У раён? Слухай, братка,—узынімае галаву Карнейчык,—схадзі, напрашу я цябе, да Алеся Мікалаевіча. Скажы, братка, яму ад майго імя, што не пашкодзіла-б, каб нам крэдтыту крыху, абязанага... Скажы мы сёньня ўжо шосты дзень... з балотам ваюем. Ды здорава так:..

Карнейчыка ў хаце чакалі дэйранкаўскія комсамольцы.

— От што, Карнейчык,—мы парашылі сябе абвесыці мобілізаўнымі...

— Нечага там мобілізаваць сябе, калі тут працы па горла.

— Ды мы мобілізавалі сябе на вайну з балотам.

— З балотам?

— А съследам за намі ўсю моладзь трэба мобілізаваць!

— Выдумляецце вы ўсё. Тут, браточки, не мобілізацыя трэба, а праца. Адужым за лета—на вясну зямлю мецьмем...

Позна ноччу гасіць газынічку Карнейчык і кладзеца на посьціл. Ня съпіцца Карнейчыку.

— Ды съпі ты,—прачынаецца Ганя, жонка Якуба.

— Я сплю...—адказвае Карнейчык, а самому ня съпіцца.

— Спаў-бы ты... Нечага табе думаць за ўсіх. Хай кожны сабе думае,—энёу прачынаецца Ганя.

Карнейчык не адказвае на яе слова. Ён нарочне пачынае храпсыці і няпрыкметна для самага сябе, толькі ранінім ранінем да ўсходу сонца прачынаецца і, адняўшы завалу, выходзіць на двор.

Сонца 'шчэ ня ўзышло. На дварэ халадок. На неба наплываюць хмаркі.

— Няўжо дождж зьбіраецца,—думае Карнейчык.

На яго прыгуменыні зложаны лапаты. Гэта лапаты не абы якія а ў крэдты атрыманыя, спэцыяльныя лапаты, моцныя лапаты. Карнейчык падымае адну з іх з кучы і дае пстрычку ў сталёвы ліст. Лапата зазывінела. Прыйгожа зьвініць лапата! А і зямлю добра рэжа! Вострыя лапаты!...

### III

Пачаліся дажджы.

Збожжа пачало налівацца. Цяжэюць калосьці. Выдзе Карнейчык на загон, возьме ў руку колас—ламацае:

— Мала! Соку ў зямлі мала! Худы ўраджай...

Астыла крыху праца на балоце. Касавіца людзей адарвала—няўпраўка на два франты. Летнія буйныя дажджы паразмывалі крыху канаву, пааб'яжджалі ўскрайкі—правіць нанава трэба.

Карнейчык, як старшыня мэліорацыйнага таварыства, прызначыў на нядзелю сход. Вырашаць трэба—адно з двух—ці канчаць работу, ці адкасці асушку дзёранкаўскіх балот на другі год.

Зъбіраліся нехаця, павольна. Ня ўсе і прышлі.

Глуха пачаўся сход.

— Хай яны правалацца скрэз зямлю гэтая балоты.

— Што, пачулі смаку?..

— Саўку на той съвет адправілі?

— А казалі з песьняй.

— За ліквідацыю.

— У Сібір прыдзеца...

— Пачакайце, пачакайце, браткі. Покуль не памёрла, нечага загадзя ў труну класыці.

— Ну тады хіба на той год адкасці?

— Таварыши!—ускочыў Карнейчык. Жывой справе нечага магілу капаць. Падкія ўсе на адклад. Адклад ня йдзе на лад. Асілім. Здужым. Нечага нюні распускаць. Дружней трэба. Гуртам. Ды так, па мужыцкаму, пупом, абедзьвюма рукамі і нагамі... Каб аж вочы на лоб выпірала. а тады і будзе. Не адны мы так. Газэты хто чытае, той ведае, што там, дзе дружная колектыўная работа, там і карысьць вялікая ад працы.

— Газэты... гіронічна кідае з кута Атрох. Нечага супроць бога ісъци. Дзе балота, там болота павінна застацца. Дзе рэчка, там да сканчэння съвету рэчка будзе. Дзе лес, там...

— Сёньня лес, а заўтра поле,—ня стрымаў рыжы Прохарчык. Нечага табе стары хрэн...

— Браткі! Два тыдні працы і мы адужаем! Усяго яшчэ два тыдні.

— Брэшаш...

— Я вылічыў.

— Мала быць, што ты вылічыў, лічыў і я, і сын мой на рабфаку вучыцца, разумней за цябе, нечага.

— Гледзячы як працеваць.

— Яно то так.

— Каб аж пупы выпірала, каб аж вочы на лоб лезьлі,—даводзіць Карнейчык.

— Спрытны ты занадта!

— Саўка быў спрытны, палез у балота, скапіў за карак, а яно яго на той съвет. Маеш табе.

— Ня з гэтага ён. Прастудзіўся і памёр.

— Фэршал казаў што ныркі хворыя ў Саўкі.

— Ну вядома ад балота.

— Гэта падумаць—няма ўжо Саўкі. А бывала:

„Саўка сюды, Саўка туды,

На ўсю вёску кавалер!

Саўка ў бокі, Саўка ў скокі  
Дзейкі любяць напавер...

— А бадай ты згары з тваімі прыпейкамі. Чалавека няма, пла-  
каць трэ, а яна прыпейкі...

Так праходзіў сход.

На вуліцы затарахцела падвода. Спынілася ля Карнейчыкавай хаты. Алесь Мікалаевіч, відаць, на раз адчыняў Карнейчыкавы вароты, бо і цяпер, бяз лішніх стукаў—грукаў, адчыніў дзьве палавіны і ўвёў за вуздэчку каня ў двор. А падвёўшы каня пад паветку, рассуноніў, зьняў з воза ахапку сена, падкінуў каню пад нос і, прывязаўшы лей-  
цамі да слупа пазеткі, роўнымі крокамі накіраваўся ў хату. Бразнулі дзъверы. Усе азірнуліся. На парозе стаяў Алесь Мікалаевіч.

— Добра га здароў!

— Добры вечар!—адказалі з розных кутоў.

— Што гэта ў вас за пчэльнік? За вярсту чуваць, як той рой выводзіцца...

— Проша, сядайце,—зьмяла фартухом тубарэцік Карнейчыха.

— Прысяду, прысяду, ды паслухаю, аб чым гэта вы загулі,—  
адказаў Алесь Мікалаевіч.

— З балотам мы ўсё.

— З балотам яшчэ? А я думаў што на замочыны прыеду...

— Дзе тамі..

— .. што?

— Ды от на йдзе праца на лад. Бунтуем. Мо' ці варта за балота браца. Ці на лепиш хадакоў абраць, ды ў Сыбір, на вольныя землі?

— Вы жартуецце, ці што?

— Ды не, якія жарты...

— Саўка захварэў і памёр, у гаспадарках няўпраўкі, а тут яшчэ гэтая мілітрацыя,—хай яна згіне.

— Пачакайце, у чым справа? Канава скончана?

— Да палавіны мо' і дайшлі.

— Болі чым палавіна. Дзьве траціны пракапалі.

Алесь Мікалаевіч зразумеў, што тут ідзе змаганьне, што трэба браць прыступам, што трэба першаму самому кінуцца ў бойку, і тады будзе гарантавана перамога новага над старым.

І як толькі на сходзе Атрох кінуў чарговую іскрачку ў кучу гальля, загарэлася полымя...

#### IV

Грузна ляпнулі дзъверы Атрохавай хаты. Са злосцю. У стуку дзъяврэй пагас піск нямазаных крукоў. Увесь чыста белы, бляды ўзвышаў у хату Атрох. А прыноўшы, наводкідзь кінуў шапку і цяж ка сеў на лаву, за стол.

— Хэ-хэ-хэ... такія дзялъ... Да контррэволюцыі прышпілілі... Я, на табе, контррэволюцыянэр. Контррэволюцыянэр... Я Атрох... А можа і сапраўды я контррэволюцыянэр?.. Буржуй—я? Не! Пан—я? Не! Ахвіцэр—я? Не! Самы звычайны радавы, дзяньшчык штабс-капітана Васіля Пархомавіча Хахолкіна, чатыры гады адслужыў у царскай арміі, у Туркастанскім палку, і маеш табе—контра. Ды пашлі яны... Бога верую—гэта так. Ды мне хто забароніць—ніхто. Верую і мая справа. Адчапіцесь. Ды што гэта ў канцы канцоў... Хай яна згариць ўся вёска такая... Пропадам хай прападзе... Адразу, перад начальствам, з Рыку, і ўсе голасна, і Карнейчык, хто-хто, а Карнейчыкі... даўно гэта ён у воласьці лес краў... а ён, падлюга, мяне ў контру... Ды я яго...

Атрох хрысьціца, а пра'з хвіліну лаецца грубым, паскудным матам:—Хай знае... Як контррэволюцыянэрам чалавека рабіць... Сука, а не чалавек...—Падумаць,— злоеца Атрох.—Ты ў мяне пачакай...— Атрох ніжэй апускае галаву на стол і аберуч хапаецца за парадзелыя валасы на галаве, поўнай думак, злосьці і скаргі.

Пасьля некалькіх хвілін у Атроха выплывае плян—што трэба рабіць далей.

— Значыць так,—думае Атрох,—праўды даб'юся... спакойна жыць не даюць... а хто не дае жыць,, свае-ж... мужыкі свае... каб ім...

Зноў рыпяць дэльверы ў Атрохавай хаце. То прышоў Амяльян, сын Атроха, сярэдні, што ў комсамол ходзіць, хоць бацька ня пускае.

- Выгналі, кажуць?
- Выгналі...
- З трэскам, кажуць?
- (мат).
- Ці памятаеш, што ты, стары, на сходзе гаварыў?
- А што?
- Цяпер, бацька, кожны за свае слова адказвае. Ня бацька ты мне, раз так...
- А што?

— Ты гэта што,—стаіць дзевятынцігадовы Амяльян насупроць бацькі, з гарачымі, глыбокімі вачмі... Ты гэта што? Хто—ты? Хто—ты—пытаю? Адшчапенец ты... Біблія цябе да добра не давядзе.. Чуеш... Чуеш стары.. Ня тыя часы. Вырас народ... Народ вырас... А ты, хрэн стары, адзін супроць усіх... Ты гэта каго душыць зьбіраешся?.. Рукі памятай кароткія... Ты-ж муха... Ты съляпы... Съляпы ты... Супроць сілы, лы супроць такой сілы, як Дзёранка не папрэш... Чуеш—не папрэш... Правільна пазаў той з рыку, што ў ыас, у Дзёранцы, рэволюцыя,—націскае на кожным слове Амяльян. Чуеш, стараву нас рэ-во-лю-цыя.. А ты адзін ты супроць... Супроць рэволюцыі... Значыць ты контра... Ясна? Ясна табе, стары?..

— Досыць! — бразнуу па стале Атрох кулаком так, што ажна буханка хлеба на голым стале падскочыла, і скінуўся са стала вобзем нож. Звонка бразнула лязо.

— І скуль гэта ў вас цяпер толькі розуму набралася, зъянтэжана глядзіць Атрох на свайго сына, і зренкі бязвольна лётаюць у Атрохавых вачох:

— Контррэволюцыянэр...

Нічога так блізка да сэрца ніколі ня прымай Атрох, як гэта, як гэтае адно слова. Яно — гэтае слова, гэтая крайнасць зьнявetchыла, скруціла, спаганіла і выкінула за дэзверы Карнейчыкавай хаты яго, Атроха, прыкладнага гаспадара, набожнага мужыка, з якім і поп так салодка заўсёды вітаецца, і фэльчар так добра заўсёды гаворыць, і Рабіновіч, той самы Рабіновіч, што ў Прапойску піўную трymае... А тут-раз-і ўсё. Усё чыста — і пашана, і пагарда, і чалавече гаспадарскае я...

А Амяльян як на злосьць насыміхаўся над бязвольным цяпер, зъянтэжаным бацькам:

— Адшчапенцы і мы.... Ты так зрабіў... Уся Дзёранка на балоце... А ты... ты-ж цэлую контррэволюцыю распусьціў... Балота... Не чапайце... Ня рушце... Зъмяішае царства... Памятай бацька — альбо — альбо...

І Амяльян, пераабуўшы бот, выходзіць з хаты.

— Выходзьма заўтра на балота! А не, — адзін пайду... а ты як знаеш...

Але Атрох тут цвёрды і ўпарты. Ён гасіць газынічку і кладзеца на падлозе, на сырой, бруднай падлозе...

Ціхая, летняя ноч. Шуміць срэбны топаль ля Атрохавай хаты, і сярэбранныя лісты шавеляцца срэбрам, пераліваюцца на поўным месяцы. Як хороша на съвеце! Як хороша жыць! Якое прыемнае і лёгкае паветра ўлетку. Як съвежа дыхаецца. Водар казыча. Пунсавеюць маладыя шчокі. — Хачу жыць! — крычыць Амяльян. — ...Чу... жы... чутно рэха.

— Я ня чужы, — думае Амяльян. Я за... я за мэліорацыю, за ком-самол, за Алеся Мікалаевіча... Толькі бацька... Чорсты вчалавек... Ён што скарынка ў горле. Ні назад, ні ўперад...

— Хачу жыць! — другі раз крычыць Амяльян.

— Чу-жы... — гасіне недзе за Дзёранкай...

— Не! Я ня чу-жы! — галасней крычыць Амяльян.

— Не — чужы... насыміхаецца водгульле.

А вакол ціхая, летняя ноч. Толькі каму сёньня ёсьць час прыглядацца на яе прыгожасць?...

Раніца застала Атроха за столом. Ён моўчкі, згорблена сядзеў і, сълюніачы аловак, дапісваў ліст большаму сыну ў горад.

На сходзе тады вышла тое, чаго і трэба было чакаць. Раскрышылася Дзёранка на дзьве няроўныя часткі. Ледзь у бойку адна з другою ня кінулася, каб не Алесь Мікалаевіч. А то-ж суцішыў. Аднаго толькі Атроха, як кажуць „пшэпрашаёнц“, дзьверы адчынілі, ды за дзьверы выштурхнулі.

А сёньня—зноў праца. Рупная, старанная праца. Адноўлена канава. Да канца падыходзяць. Цяжка праца ваць—але дармо. Мужычыя руکі сільныя—балота прыступам бярэцца.

## V.

З таго часу, як Атрох пісаў ліст свайму большаму сыну ў горад, прайшоў з месяц, а адказу ня было. Тады Атрох, загадаўшы жонцы „сабраць у дарогу“, паразыў за ўвесь час у другі раз зьезьдзіць у горад да сына. Сын яго ужо даўным-даўно як працуе на чыгуцьці, у вагонных майстэрнях, сълёсарам, мае жонку, мае дзяцей, адным словам—мае сваю сям'ю і свае клопаты.

— Зьежджу, — думае Атрох,—што ён скажа, што парайць. Няўжо і ён такі самы, як Карнейчык стаўся за гэтых часы?

А калі жонка „сабрала ў дарогу“, Атрох надзеў кожух, падпразаўся, ускінуў за плечы торбачку з паўбуханка хлеба, салам і гасцінцам для ўнукаў—двумя колцамі кілбасы і рушыўся ў далёкую дарогу. Трэба было ісьці да станцыі вёраст з трыццаць, а тады ехаць цягніком яшчэ цэлы дзень.

— Ну, дык вы як сабе знаеце,—злосна кінуў Атрох на жонку і Амяльянна. Вядзіце гаспадарку, ты, падлюга, каня даглядай, ды ня съмей з балотам ваяваць—такі бацькаў загад. Чуеш? Прыеду, калі ўбачу, што якое—галавы ня зьнесьці...

— Ездзь, ездзь... хай цябе сын пацешыць... — адазваўся Амяльян.

— Ну і дзеткі, каб вам дабра ня было,—гэтых словы былі сксаны Атрохам ужо ў той час, калі ён, зьняўшы лахматую шапку, у новых лапцях, стаяў пасярод хаты, перад абразамі і хрысьціўся.

— Бывайце,—ляснулі дзьверы.

— Дык ты там Ігнату ад мяне прывітаньне,—залілася сълязамі Атрохава жонка. Нізен'кая яна, худая, жоўтая, ніколі ня бачыўшая за дзяцьмі і працай белага съвету. Для яе няпісменнай, спрацаванай. змучанай жанчыны мужава слова—закон, які ніколі нельга парушыць.

З кійком у руцэ, праз гразкую Дзёранкаўскую вуліцу прабіраецца Атрох. Ногі вязнунць ў гразі, да лапцей прыстае гразь цэлымі фунтамі. Але Атрох не адчувае яшчэ грузу. Ён увесь у думках. Ён ніяк сабе ня можа дараваць таго, аднаго моманту, калі яго, як найбольш актыўнага з тых, кто паўставаў супроты мэліорацыі, дзёранкаўцы выштурхнулі за дзьверы з Карнейчыкавай хаты.

Ішоў Атрох да станцыі доўга. І ішоў ён добра, бо трыццаць вёраст па гразкай дарозе прайшоў за дзень. Да станцыі ён падыходзіў—

цымнела. Увайшоў у станцыіны будынак—ужо гарэла лямпа, а на дварэ съцымнела зусім і крапаў дождж. Людзей на станцыі было мала. Некалькі дзядзькоў аб нечым жавава гутарылі паміж сабой, на-супроць іх сядзеў барадаты мужчына ў брэзэнтавым плашчы са скрунай торбай у руках, ды нейкімі жалезнымі колцамі.

Атрох сеў ля сялян. Аказваецца, дзядзькі спрачаліся аб зямляў-парадкаваныні.

— Няправільна нарэзалі, зусім няправільна нарэзалі Дзямідовічу,—махай рукамі, відаць, самы баявы селянін з маладых.

— Ясна, што няправільна. От паглядзім, што скажа акруга—у раёне былі. Мы да самага цэнтра дойдзем!

— Хм...,—паціскаў нэрвова плячмі рухавы, нізенькі селянін,—як нам—дык к чорту на кулічкі, а багатаму чорт дзеци калыша,—ад нас паадбіралі, ды яму... хм... культурная гаспадарка... добрае дзела... у нас дык хаты перанось на пасёлак за тры вярсты, а яму сабе жыві ды дзяцей пладзі... Што мо' я няпрауду кажу,—зьвярнуўся гэты рухавы селянін да Атроха, але той, ня маючи нічога сказаць, адно паціснуў плячмі.

— Уласць харошая,—ніхто аб гэтым гаварыць ня будзе,—не сулакойваўся рухавы нізенькі селянін,—але ў нас на мясцох непарафку багата... Рука руку мые... свой свайго трymae... І выходзіць, што пра бедняка адно толькі ў газетах пішуць...

— Дык вы значыць беднякі?—адазваўся мужчына ў брэзэнгавым паліто.

— Яснае дзела—беднякі, правоў дабіваемся, значыць,—адказаў за ўсіх зноў-ткі рухавы селянін, і, зауважыўши, што чалавек у брэзэнтавым паліто зьвярнуў увагу на іхнюю гутарку, сялянє цэлай гурбою абляпілі яго са сваёй скаргай (хто яго ведае мо' і начальства якое,—было ў іхніх думках).

Атрох ледзь дачакнёўся, покуль маленькае акенца пасажырскай касы адчынілася, і начальнік станцыі хрыплым, сонным голасам працедзіў:

— Каму білеты на Воршу, Віцебск, Ленінград...

Выстраілася чарга. А неўзабаве прышоў і цыгнік. Убіўшыся ў вагон, Атрох узълез на верхнюю, трэцюю паліцу, надклаў пад галаву торбачку, выцягнуў ногі, адшиліў пашругу і пачаў драмаць...

---

Жорсткая мера супроць Атроха на tym сходзе мела вялікі ўплыў на далейшае разгортванье падзеі у Дзёранцы. Ясна стала, хто супроць каго вядзе агонь. Тыя заможныя гаспадары, у якіх было многа сенажаці, нават і пальцам не кранулі, каб дапамагчы дзёранкаўцам у асушицы балота, а такія, як Атрох, як Тодар, пакалоліся надвая. Тодар пайшоў на балота і сваёй рунай працай паказваў

прыклад нават другім, Атрох-жа ўпарты, настойлівы, страшна набожны мужык застаўся пры сваім, у яго хоць і корму вечна не хапала для сказіны, а ён застаўся самім сабою... Стой „контрай“, як любіць гаварыць гэта слова Карнейчык.

Глыбокай восеніню галоўная магістраль—шырокая, даўжэзная праз усё дзёранкаўскае балота была пракапана. Па канаве палыла вада чистая, свежая, празрыстая.

— Вось і праца нашая як на далоні,—стаіць Карнейчык і гутарыць з прыехаўшым на адчыненіне магістралі Алесем Мікалаевічам.

— Адужалі... У мяне як з плеч звалілася нешта... ажна палягчэла...—гаворыць Карнейчык.

Цыбаты тэхнік-мэліоратар прывёз у Дзёранку дэтальны плян дрэнажаў дзёранкаўскага балота. Ён доўга тлумачыў Карнейчыку, што і з чаго трэба пачынаць плян работ на балоце.

— Дваццаць шэсцьць двароў удзельнічала ў рабоце,—тлумачыў тэхнік. Значыць вам трэба разьбіць балота на дваццаць шэсцьць адрубаў. Я так і зрабіў. Вось як толькі на наступны год спадзе вада, трэба ісьці на балота, але ўжо кожны сам сабе павінен падвесыці дрэнаж са свайго адрубу да галоўнай магістралі... Няхай толькі ваша таварыства памятае, што зрыў дрэнажных работ на адным адрубе можа даць няпрыемныя вынікі. Тады балота вам не асушишь...

Атрох гасціяваў у свайго большага сына месяцы са два. За гэты час у Дзёранку прышлі розныя новыя навіны. Адна з іх—навіна пра колектывізацыю.

Сёння ў Дзёранцы існуе колгас „Чырвоная зорка“ з пятнаццаці двароў. Гісторыя „Чырвонай зоркі“ куды больш цікавая, за гісторыю з мэліорацыяй дзёранкаўскіх балот.

А таму гэта апавяданьне пра балоты дзёранкаўскія застаецца недапісаным...

## Ліст сябру

Зноў гудзяць і сапуць ясакары,  
Звар'яцеўшыя ў гэтую ноч.  
Нявысокім самумам Сахары  
Ў шыбы суха шарахнуўся норд.

А ў мяне, над халоднай вячэрай,  
Над самотай задуманых строф  
Першатворны качаецца чэрвень,  
І рыпіць маладое пяро...

Можа гэта—з романтыкай школьнай,  
Можа ў час наш віншуюць ія так,  
Толькі інакш чамусьці, Коля,  
У прости дактыль ія ўкладаць ліста.

Ты гаворыш: „злавацца мароз пачаў“,  
Ну, а я праз кілёмэтры вей  
Бачу: думы з маленечкай роспаччу  
Захадзілі ў тваёй галаве.

Бачу: ты, мой руды, сінявокі,  
Філёзофію хворую ўзыняў  
Над дакуранай пачкай „Эпохі“,  
Над асушанай шклянкай віна...

Як страшэнна равудь ясакары,  
Звар'яцеўшыя ў гэтую ноч,  
Нябывалым самумам Сахары  
Ў шыбы грозна шарахнуўся норд.

Гэта нач съмерць варожыць ў зыбі нам,—  
Ведай—заўтра пакліча наш съязг  
З колісъ вывераным карабінам  
Кошт давесьці ўчарашніх прысяг.

Устаць навалай нястрымнаю, згоднай,  
Каб іх зграі—у попел, у дым,

Каб крывая крутых пяцігодак  
Паднябесьсе ўзьняла на дыбы.

Вось таму над халоднай вячэрай,  
Над самотай задуманых строф,  
Калі мірны качаецца чэрвень,  
І гэроікай дзён б'е пяро.

Калі нам салаўіную ўдачу  
Маладая прарочыць вясна—  
Ня скіляцца у зморы і плачы  
Над асушанай шклянкай віна!..

Гэта не, не з романтыкай школьнай,  
І віншуюць ў наш час толькі так,  
І іначай ніколі, ніколі,  
Я ня думаў пісаць ліста!

Я канчаю. Хай замеці дзесяці  
Зноў заводзяць у загібах прысад...  
Ведай: край мой заплоціць па чэсьці  
За прадажнасць ўчарашніх прысяг.

Рагачэў

Язэп Зазека

## На сталёвых павучыньях<sup>1)</sup>

(апавяданье)

Захад зынізу замалёўваўся чорнымі тушавымі фарбамі.

Студзіць жнівеньскі вечар халоднымі павеямі зямлі, асьвяжае гарачы прысак, нагрэты дняўнымі праменямі сонца.

Цягучы густы вецер пералазіць праз зубчатую паласу неўгамоннага хвойніку, нібы злодзей падкрадаецца, распранае куцае гольле клёніку, а калі лісьцё палахліва перагляненца, зашуміць, ён прытойваецца, чакаючы бязруплівай і ўдуманай позы.

На пэроне станцыі Градзянкі натоўпам мятусіліся паджылыя мужчыны, кабеты, мільгалі чырвона-зялёнымі майкамі з вясёлымі вачамі маладыя хлопцы і дзяўчата.

Вечар накладваў на зямлю шчыльныя, тоўстыя пласты густой цемры.

Мезян, купіўши білет, вышаў на пэрон. Халоднае насычанае тлёнам і густым смалістым пахам паветра струменямі паплыло ў яго лёгкія; грудзі расшыраліся шырэй і павольней.

Мезян далучыўся да цякучай хвалі натоўпу, які вандраваў узад і ўперад па пэрону, чакаючы цягніка.

Чорныя, нібы адшліфаваныя з каменнага вугалю, яго вочы стомлена шукалі знаёмых, шукалі прытулку-спагаднасці, але не знаходзілі: кожны быў заняты сваімі справамі, адны ўдуменна маўчалі, заўтіўшы ў сэрцы нешта неразгаданае, другія бясклопатна съмяяліся.

Падышоўшы да ліхтара, які праз мутнае шкло рассыпаў жменямі худыя, блядые пучкі праменяў, Мезян дастаў з піджака гадзіньнік, стрэлкі паказвалі 10 гадзін 15 хвілін.

„Праз дваццаць хвілін прыдзе“, пра сябе сказаў Мезян, паправіў за плячыма мяшок, пляцёнкі якога з жаднасцю съціралі яго шыю. Тупы боль цягліц прымушала спрэчна рухаць яму ногі, пляцёнкі разварачвалі назад вострай цяжасцю яго плечы.

<sup>1)</sup> Рэдакцыя пачынае друкаваць творы пачынаючых пісьменнікаў-студыйцаў, членуў цэнтральнае рабочае студыі БелАПП. Апавяданье „На сталёвых павучыньях“ адзін з твораў члена гэтае студыі.—Рэд.

Падышоўшы да ярусу распранутых белых тэлеграфных слупоў, Мезян зыняў торбу, дастаў з бліскучага партбака папяросу, пакручіў яе ў пальцах, закурыў, пускаючы доўгімі цягучымі стужкамі дым.

Цішыня гаварыла тупымі, неразборчывымі словамі, здалёку дасноўся дрыжачы стук на мазолістых карэньях жалезнай шыны, застанцыяй выдыхаў іскры лесапільны завод „Перамога“.

Сталёвая пілы зьвінелі, заліваліся злосцю, грызуны зубамі ўпартая дзерава. Коні балаголаў хрумкалі маладое, завялае паҳучае сена.

Спапялела ў руках папяроса.

Разамкнулася ў вачох цемра. Вочы неадрыўна глядзелі ўздоўж халодных сталёвых павучыньяў, якія з жаднасцю ўпіліся сваімі рэбрамі ў пясчаную глебу, скруцілі, скавалі зямлю.

Менск... Гудкі...

Шумлівы гучны калідор університету салодкім прыемным лажуўся на сэрца Мезяна.—Гуу—Гуу—Гуу—Гуу.

Нечалавечым, дзікім гукам загудзеў паравоз, з сывістам прабіваючы шырокімі грудзямі паветра.

— Тах—тах—тах—тах.

На суточках стукацелі калёсы. Мезян, не адрываючы вачэй ад бліскучага цёмна-зялёнага жалезнага каня, закінуўшы за плечы торбу, сіняшаўся на месца пасадкі.

Рыпуча запелі Вэстынгаузы, сталёвы конь паволі клыпаў, дыхаючы ахапкамі белага пару, выбіраў месца астаноўкі.

У накуранным пыльным вагоне тоўпіліся процьмай людзі, кожны мкнуўся, каб захапіць месца. Мезян зыняў торбу, палажыў на верхніяй полцы, пасъля, сеўшы калі вакна, агледзеў вакол сваіх суседзяў, расшпіліў гузікі кашулі, дастаў насывую хустку, выцер вялікія кроплі поту.

„Грамадзянін, паперка вывалілася ў вас з кішэні“, паказаў сусед. Мезян падняў у некалькі разоў перакладзеную паперку, пачаў з прыемнасцю перачытаць некалькі разоў чытаныя радкі.

„Дарагі Пятрусь, ліст твой атрымаў, становішча тваё ўяўляю, выхад адзін—прыяжджай ка мне, пастараўся ўстроіць, аб тваім прабыцці ў Менску сам чорт не даведаецца. Уладзік“.

Бом—бом—бом!— прабіў званок, запелі Вэстынгаузы, запульсавала гарачая кроў, затыхала сэрца сталёвага каня, вялізная кулачышча паварачвала поршань, загрухацелі разывітальна калёсы, наматваючы ніткі адлегласці.

\* \* \*

Менск...

Ранічны съвет белымі зубамі грыз цемру.

Блытаўся, разъдзіраючи блакітнае неба, крылаты гул гудкоў.

дзын... дзын... дзын.. дзын...

Лілі звонкую сталёвую песьню трамваі, бліскаючы вострымі кры-  
вымі іскрамі.

Спяшыла вуліца чорнымі, замасленымі спэцвопраткамі рабочых  
Падышоўши да 4-павярховага, адбудаванага па апошняму стылю  
архітэктуры дому, Мезян паглядзеў у блёк-нат, цягавіта рвануў за-  
клямку.

Загаварыў гулам ад вялізных юхтовых ботаў доугі маўклівы  
калідор, дэльверы гаварылі нумарамі. Знаёмая лічба 8, ціха-прыветна  
паглядзеўши, нібы прашаптала: „Ён жыве тут“.

Костачкі пальцаў востра застукалі аб сухія дэльверы.

Праз нядоўгі час агністым клінаватым языком лізнуў съвет на  
запыленай падлозе.

— Пятрусь... Пятро Сямёновіч... Каго я бачу, здавольнена, да  
самага глыбокага сэрца трасучы руку, съмяяўся ласкова Уладзік.

— Заходзь, колега, ніколі ня думаў, што сягоныняшняя раніца  
дасьць мне такую прыемнасць.

У даўгаватым пакой дмуўся, заліваючы густым электрычным съве-  
там, вялікі белы пузыр. Сымэтрычна прытуліўшыся к съцяне, стаяла  
шліфаваная шафа. Ад тоўстых пластоў накладзеных кніг пакасілася  
этажэрка. На чырвонай стужцы, падвешаная за шыю, вісела на съцяне  
гітара. У Мезяна затрыпталіся асінавымі лісьцямі чорныя густыя  
вейкі, паплыў прыгожымі кветкамі малюнак гімназіі, клуб ваеннага  
кадэцкага корпусу, дзе калісь, аддаючыся шалёнай радасці, скакаў  
і граў на гітары Мезян.

— Распранайся, Пятрусь,—памагаючы здымаш піджак, лагодна  
сказаў Уладзік.

— Ня турбуйся,—вешаючы побач з сінім бастонавым гарнітурам,  
з зайздрасцю адказаў Мезян.

— Ну, брат, расказвай, як жывеш?—што новага чуваць? што  
вёска гаворыць у сувязі з апошнімі гаспадарчымі цяжкасцямі?—  
з зацікаўленасцю пытаў Уладзік.

— Песень зараз на вёсцы шмат, пяюць іх кожны на свой мотыў,  
галота ўзялася за руплівае будаўніцтва колгасаў; ты зараз не пазнаў-  
бы нашай ваколіцы: яна зусім стала другой. Організаваўся колгас,

## НА СТАЛЁВЫХ ПАВУЧЫНЬЯХ

будующа новыя будынкі, навогул зрабілася стройка і развал. Я, здаша, табе пісаў, што Сідара Якаўлевага восеньню туды... Мабыць, бедны ў моры рыбу вудзіць.

— Ведаю, бескарысна ён сябе ахвяраваў, я яму не адзін раз да-водзіў, што мужык зараз стаў чулым і гібкім, так што патрэбна была ўмеласьць і тактоўнасьць.

— Так, умеласьць і тактычнасьць,—ківаючы галавою, патупіўшы вочы ў бляск пасланай на стале белай цыраты, паўтараў Мезян.

— Я таксама не дыплёмат, я ня ўмеею хутка пераключацца на больш утанчоныя рэйкі жыцьця.

— Ня сумуй, папрацуеш у майстэрнях, а там ВНУ, ВТН і г. д.,—накручваючы рудыя вусы, съмяяўся шырокім адкрытым ротам Уладзік.

— Уладзімер Станіслававіч, ты, здаецца, жанаты?

— Была нейкая комуністка, дык я яе... махнуўшы рукою хітравата адказаў, крыху задумаўшыся.—Есьць, брат, у мяне дзяўчына, яна працуе ў мяне памоцнікам у бухгалтэрыі, цвік, а не дзяўчына, яна цалкам мая, разумееш, наша дзяўчына.

— Чулае ў цябе сэрца, Уладзімер Станіслававіч, ты спагадваеш усім людзям.

— Бязумоўна... Ну, Пяцрусь, пасядзі, а я паклапачуся аб гарбаце, а ўвечары пазаву сэкрэтара рабачкому, ён наш чалавек, к таму старшыня зараз у адпачынку, і мы з ім даговорымся.

\* \* \*

На зойтра...

Раніца. Скручвала чорную посыплку начлежная ноч.

Гудкі разъдзіралі палоскамі вымыты блакіт.

На чырвоных стрэхах выпрамляліся прамені сонца.

Стукаў рухавымі крокамі табэльны калідор.

Радзела нумарамі дошка.

У цэнтральных майстэрнях Белдзяржбуду злавалася, грызучы ўпартася дрэва, піла. Вінт варштату ўпіраўся ў разьбу, выпроставаўся, прыціскаючы шаraphавата расьпілованы хваёвы бруск; вальсоўка выразала роўныя выгнутыя пазы.

На другіх варштатах гэблікі шліфавалі дошкі.

Малаткі глыбока заганялі клінаватае долата.

Побач дыхалі чорнай сажай дзъверы сълясарных майстэрняў. Хліпаў агністым языком горан. Зацягваліся чырвоныя кнаты ад ударай, запухалі заклёпы ў жалезных таўраных бэльках.

Дзын...дзын...дзын...— білі дружна ў перагонку малаткі, зьвінелі адскакваючы прарабінкі, шуршавілася дзіркамі жалеза. Мэтрамі расьлі дымавыя каміны, густа ўшытыя бліскучымі гузікамі заклёпак.

Задыхалася ў вострай глыбокай шчыліне жалеза сталёвае палатно нажоўкі.

Стругалі станкі. Сыпаліся сымэтрычныя фігуркі. У правым кутку майстэрні пры бурмашыне, якую рухалі, паўзучы нібы з-пад зямлі вільготныя ад змазкі пасы, настойліва, не адрываючы вачэй ад вінтавога съярдла, нахінуўшыся ўперад, стаяла, толькі што скончыўшая профтэхшколу мэталістых, маладая дзяўчына Вера.

Вера працуе ў майстэрні ня доўгі час, але яна хутка прывыкла к тупому гулу бляхі, ядавітаму піску напілкаў ды съпеваў пыркулярак, дрыжачаму стуку ваганэтак.

Веру ведала рабочая моладзь сълясарных майстэрняў, як комсамолку, ударніцу першай сълясарнай брыгады. Акрамя гэтага, старыя рабочыя ведаюць дзіцячыя гады Веры, калі яна прыбягала да бацькі, які працеваў у кацельным цэху.

Вера працуе ня доўга, але яе тонкія пальцы наладзіліся падхватаць і моцна трymаць грубое кацельнае жалеза, пранты і дзымутыя трубы парапету. Вочы хутка ўмелі знаходзіць знакі для бураньня. Правая рука Веры нібы без яе волі спрытна паварачвала да сябе ручку бурмашыны, тады съярдло зядалася ў жалеза, рэжучы тонкія, бліскучыя стружкі. Вера неадрыўна глядзела за кожным яго рухам, глыбока ўглядываючыся ў бліскучую сэрцавіну, нібы хацела пранікнуць у глыбіню чорна-бурай пласціны, а калі ад упартага змаганья награвалася съярдло, Вера брала нязграбную з тонкай шыяй лейку, палівала вадой,—тады ішоў белы пар, пахла жалезам.

— Ваша прозвішча?—падышоўшы да Веры, запытаўся Мезян.

— Каткоўская,—ахвотна павярнула галаву і коратка адказала Вера, пацягнуўшы да сябе ручку бурмашыны.

Съярдло лёгка пачало съярдліць густое насычанае пахам вугальня паветра.

Пасы весялей загулялі на сылізкіх шківах.

— Вы будзеце табэльшчык?—ветліва запыталася Вера, марудна бяручу чатырохкантовы апілованы рашиплем бруск жалеза.

— Так, з учарашняга дню,—адказаў Мезян, і дастаў блянкі табэлю, награфлённыя роўналежна і простастаўна тоўстымі лініямі, і супроць дваццаці двух паставіў палачку.

— Вы даўно працуеце?—запытаў Мезян.

— Каля шасьці месяцаў,—расцягжна адказала Вера, адараўшы вочы ад гладка голенага белага твару, у якім з-пад густых навіслых павек съяціліся чорныя зренкі.

Зноў шпаркім змаганьнем тупа зьвінела съярдло, нацягваліся і шківах вільготныя цягучыя пасы. Ішоў белы пар, пахла жалезам.

\* \* \*

Упартай працай, звонам жалезных мэлёдый, іскрамі сыпучага плаўкага мэталю прайшлі ў майстэрнях днямі месяцы.

Першага каstryчніка, паслья восьмі гадзін вечара, надзьмаліся белым съятлом у клюбе пухіры электрычных лямп.

Посьпехамі навін перамог гаварылі лічбы расклееных на съянне дыяграмм.

— Таварышы рабочыя і работніцы! Сёньня мы ўступілі ў трэці год пяцігодкі, год новых перамог у справе індустрыялізацыі; за кароткаю расстаноўкаю слоў таварыша Шынкевіча адчуваўся заклік да творчага працы, да новых перамог.

— У сувязі з цякучасцю рабочых у нашых майстэрнях патрэбна поўнасьцю замацаваць рабочых падпіскамі на ўсю пяцігодку, склаўшы для гэтага адпаведную грамадzkую думку. З лятунаі, п'яніцамі, прагульшчыкамі, якія ня хочуць аддана працеваць на карысць рабочае клясы, на якіх ня дзейнічае грамадzkі ўплыў, закляймім як зраднікаў рабочай клясе.

Шынкевіч скончыў, закрыў жоўтую вокладку блёк-ноту і выпіў шклянку вады.

— Мне слова,—устаўшы, папрасіла Вера.

— Кацельны цэх дэмонструе сягоныя ганебную лічбу. Прагульшчыкі, п'яніцы, лодары, якіх можна налічыць многа ў нас на сходзе, яны зъяўляюцца майстрамі гэтых лічбаў, але я ўпэўнена, што яны сёньня атрымаюць належны адпор. Мы, ударнікі першага сълясарнага цэху, патрабуем пакараньня іх вытворчымі трибуналам. Рабочага Котова, які прыходзіць на працу п'янім, ломіць прылады, патрабуем звольнення і выключэння з сяброў саюзу, як ворага пяцігодкі. А мы ўсе лепшыя маладыя гады аддамо на выкананье трэцяга году пяцігодкі.

Пасыпаліся воплескі.

— Гнаць шкоднікаў, лятуноў!—бесъперапынна грымела каля клубу.

— Мне слова,—пачаў малады рабочы Фэльдман.

— Мне здаецца, што гэта непрадуманаецаць, калі гаварыць, што мы выканаем пяцігодку з посьпехам. Нам цяжка, і канца гэтаму ня відаць. Нельга па гэтай харчы браць такія тэмпы.

— Вось яны, узрыўшчыкі прамфінпляну,—нібы на спружынах ускочкі чорны барадаты рабочы Якімаў.

Мезян, седзячы разам з Котовым, таўхануў пад бок, шэпчуць: „давядзі, што гэта так, хай дурні ведаюць“.

Фэльдман завярнуў на патыліцу чорную замазаную шапку, паглядзеўшы наўкола. Густа на яго глядзелі вочы, съяціліся нянявісьцю, нібы гаварылі: „вон п'яніц, лодараў“.

Фэльдман пра сябе вылаіўся, безнадзейна апусьціўся ссутуленай постацьцю на крэсла.

Разыходзіліся.

Вялізны ліхтар уядаўся каля клубу ў густы змрок. Ядавіта дыхалі пахам вугальля майстэрні.

Мезян вышаў з клубу, стаў з правага боку дзівярэй, дастаў бліскучы партабак, закурыў. З клубу выходзіў натоўп, вядучы дэлавіту размову.

Мезян у мітусыні сачыў за смуглівым тварам, завязаным назад накругла чырвонай хусткай. У белым электрычным съятле мільгануў знаёмы твар Веры. Мезян ішоў побач па вуліцы, а калі пакінулі глядзеца знаёмыя людзкія вочы, Мезян узяў Веру пад руку і, глянуўшы на заружавеўшы густым румянцам твар, хітравата пачаў:

— Здорава ты аратарствавала, нібы скончыла студыю філёзофіі.

— Можаце не съмяяцца, так гаворыць сучаснае жыцьцё, так павінен гаварыць кожны сумленны працоўны,—адказала Вера.

— Я разумею, што жыцьцё вымагае ад нас гэтага, але калі няма натхнення гаварыць, як, напрыклад, у мяне сягоńня...

— Ня ведаю, чаму ў вас сягоńня ня было натхнення.

— Сягоńня проста ня мог,—нізка нахінуўшы галаву, перавёў гутарку на іншую тэму і пачаў апавядыць Мезян съмешныя анекдоты адносна таго, як ён учора перасяляўся на новую кватэру.

— Значыцца, вы на новай кватэры?—запыталася Вера.

— Так, на новай. Гэтымі днямі ўходзіны буду спраўляць. Сягоńня рабочы Котаў за двума літрамі цэлы дзень у чарзе прастаяў,—прагаварыўся Мезян і глянуў на Веру, чакаючы сур'ёнага абурэння.

Але слоў Мезяна Вера не заўважыла. Думкі паміма яе жаданняў доўгімі, шэрымі, як павучынне, плылі ў яе галаве. Яна ўспомніла першае спатканье з Мезяном, шчымлівыя пачуцьці съціскалі яе грудзі, да сэрца наплыўала незразумелая крыўда. Вера хацела затушыць востры бол, адшукаць новыя думкі: пачала ўяўляць заўтрашнюю дэманстрацыю, прысьвячаную трэцяму году пляцігодкі — сталёвая песьня медных труб оркестру, шумлівыя чырвоныя съцягі.

— Чаго вы так задумаліся?—запытаў Мезян.

— Так сабе. Я сягоńня а 9-ай гадзіне абяцала зайсьці да таварышкі і разам пайсьці ў кіно „Культуру“.

Вуліца съпяшыла, перабоем гаварылі, съмяяліся.

— Заўтра ўтраіх пойдзем, а сягоńня зойдзем паглядзімо маю кватэру.

— Не,-не, не... ні ў якім разе,—адказвае Вера, вырываючы руку.

— Вера, я лічыў і лічу цябе сваім таварышом.

У Веры ўжо прамінуў страх, і ёй хацелася верыць таму, што гаварыў Мезян.

— Заўтра пасъля дэманстрацыі зайду,—сказала Вера.

\* \* \*

— Таварыш Мезян, вы выключна, як відаць, чытаеце сур'ёзную літаратуру?—пераглядваючы кнігу „Брак і сям'я”,—запыталася Вера.

— Я цяпер многа чытаю.

— Завідую я вам, я з вялікай ахвотай пачытала-б, але-ж часу няма: шмат грамадзкіх нагрузак.

— Вы, Вера, ня ўмееце выкраіваць вольных для гэтага хвілін; будучы намесынікам старшыні колгасу, я таксама ня менш меў іх, але-ж чытаў, чытаў пра бягучую політыку, прачытаў „Капітал” Карла Маркса.

Вера адчыніла шырокія вочы, упівалася прыгожымі шліфаванымі словамі Мезяна, а калі кончыў, ён паглядзеў і спаткаўся з неабдумным упятым у яго твар поглядам Веры.

Вера саромліва апусьціла густыя навіслыя вейкі, хутка разгарнула кнігу, нібы пачала чытаць.

Мезян устаў, прайшоў некалькі разоў па пакою, нарэшце абапёрся на сьпінку крэсла, нахіляючы да Веры галаву.

— Чаму вы, таварыш Мезян, пайшлі працаўца табэльшчыкам? Вы маглі-б паступіць вучыцца далей.

— Гэтае восені думаю паступіць ва універсytэт, рыхтуюся, выпісаў „Універсytэт на даму”, б нумароў распрацаўваў,—ласкова, зълёгку ветліва адказаў Мезян, датыкаючыся няпрыкметна белымі пальцамі да плячэй Веры.

Мезян паволі абняў яе за плечы, нахіляючы ўсё бліжэй і бліжэй галаву.

Вера хацела пярэчыць, яна думала вырвацца, крычаць, але ці можа чалавек, спаткаўшы ў жыцьці рэдкую пяшчоту, заглушиць сэрца?

Яна толькі чакала гэтага, і калі набліжаўся твар Мезяна, і адчуваліся гарачыя подыхі, Верныя вочы закрыліся цяжкімі вейкамі, і адчууліся доўгія гарачыя пацалункі.

Так пацягнуліся дні, тыдні каханья Мезяна з Верай.

\* \* \*

У адзін дзень, пасля того, калі гудок спыніў бурлівую творчую працу ў майстэрнях, у табэльным калідоры Веру спаткаў сэкратар комсамольскай ячэйкі Гуцін.

— Таварыш Каткоўская, зараз адбудзеца паседжанье бюро ячэйкі, на якое патрэбна табе зъявіцца.

У пакоі комсамольскага колектыву за невялікім пакрытым чырвонай паперай столікам сядзеў Гуцін і некалькі чалавек.

— Здаецца, сабраліся ўсе,—кінуўшы вокам, пачаў Гуцін.

— На парадку дню адно пытаньне—аб Каткоўскай. Дадаткаў няма?

— Няма.

— Справа ў тым, што за апошні час Каткоўская пачала пазынца на працу, чым дыскрэдытае сябе, як комсамолку; наглядающца безадказныя адносіны да свайго варштату, былі выпадкі, калі Каткоўская на адным дні сарвала два съвярдлы. Яшчэ больш важным фактам, што Каткоўская спуталася з табэльшчыкам Мезяном, які, як выяўляеца, кулак і служыў у польскай дэфэнзыве...

Словы Гуціна нібы каменем упалі, прыгнулі, прыдушылі Веру.

— Гэта няпраўда, — хацелася крыкнуць Вера, але нейкая нябачная сіла абцугамі здавіла ёй горла, боль зубастым сярпом рэзаў, рваў на кавалкі яе сэрца. Гэта няпраўда, хацела крыкнуць Вера, як раптам мільганула ў думках постаць Мезяна, і яго слова стукацелі ў барабанную перапонку: „навошта табе аддавацца цалкам гэтай працы, заслугі адны—хлеб з таранамі“.

— Таварышы, браточки, рабеце са мною тое, што патрабуе комсамол. Я вінавата, я памылілася, я паверыла, што ён колгасьнік, батрак і...

Паціраючы нэрвова край стала, пачала гаварыць Вера.

— Я вінавата, але я па стараюся адданай працай змысьль чорную пляму, якую я налажыла на організацыю, я паўтараю, што я выпраўлю гэта змаганьнем за працу, адданасцю, а калі патрэбна, дык нават жыцьцём. Вера скончыла, шчокі гарэлі чырвоным полымем, і вочы ўжо съмялей глядзелі на Гуціна, нібы хацелі сказаць, што яны будуць весьці Веру разам з Ленінскім саюзам.

— Мне здаецца, усё зразумела,—у каго прапановы?

— Каткоўскую папярэдзіць Справу Мезяна перадаць прокурору,—унёс адзін з сяброў бюро.

— Другой прапановы няма?—пытаўся Гуцін.—Хто за гэтую прапанову?

Галасавалі аднагалосна.

\* \* \*

— Пятро Сямёновіч. Зараз-жа зьбірайце свае рэчы і адпраўляйцеся ў Баку да Клімавага. Цябе выкрылі...

Задыхаючыся спаткаў на парозе канторы Мезяна Ўладзік.

\* \* \*

Ператлеў чорным вугалем дзень.

Паўз густы змрок па-асенняму хадзілі па небе бурыя з калматымі лапамі хмары. Малачавы густы туман напаўняў шчыльна вуліцу і пад'езды дамоў. На пэроне вагзалу мятусяціся людзі, чакаючы званка.

## НА СТАЛЁВЫХ ПАВУЧЫНЯХ

— Грамадзянін!.. Бяз білета на пэрон выходзіць забараняеца,— затрымаў Мезяна у дэзвярах контроль.

— Ды я ў вагоне вазьму, бо каса ўсе прадала,— адпіхнуўшы контроля, бегма пусьціўся Мезян.

А вагоны роўнымі шэрэнгамі выстраіліся, чакаючы сьвістка.

Трэці сьвісток. Закіпела белая гарачая кроў сталёвага рысака. Засвіціліся агністыя яго вочы. Забуксавалі вагоны. Застукалі на суточках калёсы.

Мезян хапіўся правай рукой за ручку, хацеў нагнаць і толькі думаў скокнуць на падножку, як разам цела яго выцялася аб стрэлку.

Мезян перавярнуўся і паляцеў. На сталёвых павучыньях перарэзаны наўкось ляжаў Мезян.

— Чалавека зарэзалі!—крычалі на бягу людзкія галасы.

Менск, 25/XI 1930 г.

## Дума пра Апанаса

Посіяли гайдамаки  
В України жито,  
Та не вони яго жали.  
Що мусимо робіти?  
Т. Шевченко („Гайдамаки“)

I

Па адхонах вінаграднік  
Лапоча лістамі,  
Дзе Панько ўцякае з Балты  
Дарогай, стэламі.  
Дзядаунік кусае ногі,  
Сьвішчуць жытам нівы,  
Зорны Воз яму дарогу  
Аглаблямі мклівіць.  
Зорны Воз дарогу мклівіць  
На нябёсах чистых  
Да дзяблых гаспадарак  
Немцаў-колёністых.  
Апанасе, ня дай маху,  
Агляніся строга.  
Бачыш чорную папаху  
Ты ў вартавога?  
Мо' з сумленинасьці нячыстай  
Уцякаеш з Балты,  
Бег да Штоля колёніста,  
Да Махны-ж папаў ты.  
У Махны да самых плечаў  
Валасьня густая:  
—Ты адкуль-жа, чалавечা,  
Ды з якога краю?  
У нашу армію папаў ты  
Воляй ці няволяй?  
—Я, бацько, уцякаю з Балты  
І бягу да Штоля.  
Ой, пад сэрцам смокча гадам

Шалёная кры́уда.  
Я ўцякаю з прадатраду  
Ад Когана·жыда...  
Па канавах рута мята,  
Зялёная паша...  
І залазіць Коган ў хаты  
Багацеяў нашых.  
Гляне ўлева, гляне ўправа,  
Захрапе сярдзіта:  
—Выграбай хутчэй з канавы  
Схованае жыта.  
Ну, а хто падыме лямант:  
—Ня шумі, брацішка:  
Вусам—съметнікава яма  
Расстряляць—і крышка!  
Чарназём пацёк балотам  
Ад крыві і поту—  
—Не хачу махаць віントоўкай,  
Хочу на работу.  
Ой, бацько, скажы, ня хмылься,  
Мне ваяку з поля,  
Дзе маёнтак разъмісьціўся  
Колёніста Штоля?  
— Штоль? Які-ж ён, чалавечा?  
Рыжы ды шчарбаты?  
Ён забіты недалечка,  
За вугламі хаты...  
А табе дарога вышла  
Бядаваць са мною.  
А назад павернеш дышаль,  
Ляжаш галавою!  
Дайце хутра Апанасу  
Сукна гарадзкога!  
Паднясце Апанасу  
Віна маладога!  
Боты яму падбівайце  
Кованым жалезам!  
Узнагародаю вітайце—  
Бомбай і адрэзам!  
Пойдзем мы з табой далёка—  
Ад краю да краю...  
У Махны ў абодвы бокі  
Валасьня густая...

Апанасе, наша доля—  
Посьвіст шаблі сіняй,  
Зашумела Гуляй-поле  
Па ўсёй Україне.  
Україна! Родна маці!  
Жыта маладое!  
Апанасу доля вышла  
Бядаваць з Махною.  
Україна! Родна маці!  
Маладое жыта!  
Йшлі раней мы ў запарожцы,  
А цяпер—ў бандыты.

## II

Зашумела Гуляй-поле,  
Ветры веюць наска—  
Ходзіць гогалем па волі  
Скакун Апанасаў.  
Апанас глядзіць карцінай—  
Папаха камлата,  
Хутра з мёртвага равіна  
Пад Гомелем зьнята.  
Хутра съцібрыў пры рабунках,  
Дарагія скуркі,  
Хрэнч ангельскага гатунку  
Пад Вапняркай спурый.  
На руцэ бізун. Халерык—  
Аплывае мылам;  
Ланцужок на леварвэры  
Ад панікадэила.  
Апанасе, наша доля  
Туманом спавіта,—  
Хлебаробам трэба ў поле,  
А ідзеш бандытам!  
Паляціш дарогай чыстай,  
Заляціш ў вароты;  
Біць жыдоў і комуністых—  
Лёгкая работа.  
А Махно імчыць ў тумане  
Па шляхох прасторных,  
Ў монастырскім шарабане,

Ды пад съягам чорным.  
 Стогнам стогне Гуляй-поле,  
 Ветры веоць наска...  
 Ходзіць гогалем па волі  
 Скакун Апанасаў.

## III

Хлеб сабралі, ды нямнога—  
 Ня рыпець хурманкам.  
 Павячэраў ў хаце Коган  
 Мёду з абаранкам.  
 Падвячэраў ў хаце Коган,  
 Малачко смакуе,  
 Бальшавіцкаю прамовай  
 Сялян агітуе:  
 — Я прашу сказаць, па-перша,  
 Без замінак зараз,  
 Колькі ў воласьці тутэйшай  
 Самагону вараць?  
 Як засевы? Як падаткі?  
 Ці здаровы хлопцы?...  
 Ў гэты ж час ва ўсе лапаткі  
 Гоцаюць махноўцы...  
 Па дарозе скачуць коні,  
 Землю б'юць сярдзіта.  
 Апанас-жа з пад далоні  
 Азірае жыта.  
 Стала шызая, глухая  
 Ноч перад байцамі,  
 Цемната здалёк начная  
 Тлее каганцамі.  
 Псы зайшліся вартавыя  
 Пад шалёны лёскат...  
 Халадком перадавыя  
 Прыйехалі ў вёску.  
 За царкоўнаю балясай  
 Еичыць вецер енкам.  
 Прадатрад ня утрымаўся.,  
 Разьбіты дашчэнту.  
 Хутарскія псы, скачэце,  
 Каб вятры завылі...  
 Нібы перапёлку ў жыце  
 Когана злавілі.  
 Павялі яго дарогай

Шызаю, съяпною,  
І сустрэўся Язэп Коган  
З Несьцерам Махною!  
Паглядзеў Махно сурова,  
Паківаў плячыма,  
Не сказаў Махно ні слова,  
А маргнуў вачыма.  
Ой, дажыўся, Ёсель Коган,  
Да съмерці дачаснай.  
Твая стрэлася дарога  
З шляхам Апанаса.  
Апанас адставіў ногу,  
Малайцом храбрыцца:  
Добры дзень, таварыш Коган,  
Калі ласка, брыцца!

## IV

Тапалёў сівых гамонка,  
Водыр тапаліны...  
Украіна—песьня звонка,  
Маці-Украіна!  
Па тваёй стэповай волі  
Сырамаха скача.  
Сьвішча перакаці-поле  
Ды варона плача..  
Сонца ўсходзіць баявое  
Над стэпам, дарогай,  
На дарозе сеньня двое—  
Апанас і Коган.  
Плача вецер над парогам  
Жарам абдэльмувае,  
Комікар, таварыш Коган  
Барахло скідае.  
Паплыло па белым целе  
Сонца прамяніста;  
— На, Панько, калі застрэліш,  
Памятку чакіста:  
Пару портак,—не абраза,  
Скарыстаеш дома,  
Кольсьці служылі разам,  
Добра мне знаёмы...  
Промні сонца залатыя,  
Какарузу сушаць,  
Ў какарузе вецер вые

Апанасу ў вуши:  
— Йшоў калісьці за хурманкай,  
Ваяваў салдатам,  
Сёньня-ж ты мядовым ранкам  
Ў стэп выходзіш катам.  
І ў крывавым амбарасе  
Галосіць акруга:  
— Апанас! Апанас!  
Зладзюга! Зладзюга!—  
Таращыць бяздомны копчык  
Над белаю хмарай.  
— З разброеным біцца, хлопча,  
Агідная справа!—  
Роўнядзь дзікім воўкам вые  
Ад Днястра да Бугу,  
Зьверам, каменем шалее—  
Зладзюга! Зладзюга!..  
Гляне сонца залатое  
Апанасу ў вочы:  
Нудзіць ён, як з перапою,  
Забіваць ня хоча.  
Мо' ад съпёкі ці ад стомы,  
Але... адбылося.  
Павярнуўся—  
Тры набоі  
Ўсяго засталося...  
Кроў—нікчэмная абуза  
Мужычаму сыну...  
— Уцякай-жа ў кукурузу,  
А я стрэльну ў съпіну!  
Не звалю цябе ударам,  
Гуляй сабе з богам...  
Папраўляе акуляры,  
Съмяючыся, Коган.  
— Апанас, працуй-жа чыста,  
Вокам ня плюгаві,  
Бо няёмка-ж комуністу  
Уцякаць лягавым.  
Проста рынешся ў тумане—  
Там віры рачныя,  
Справа—немцы-хутаране,  
Зълева—вартаўяя.  
Лепей згінуць на прывольлі  
Бяздомнаму штаху...

Цішыня ў стэповым полі,  
Толькі стрэл бабахнуў,  
Толькі Коган здрыгануўся,  
Толькі Коган охнуў,  
На два бокі пахіснуўся,  
Падаць стаў патроху...  
Ад жалезнага удару  
Над брывамі згустак,  
Паглядзіш за акуляры:  
Холадна і пуста...  
З Чорнаморра па дарогах  
Пыл ды водыр красак.  
Носам ў пыл зарыўся Коган  
Перад Апанасам.

## V

Дзе шырокая дарога,  
Вольны плёск днястроўскі,  
Кліча ля Папова логу  
Командзір Катоўскі.  
Ён нізіну аглядае—  
Командзір атраду,  
Жарабец пад ім зіяе  
Белым рафінадам.  
Жарабец падыме ногу,  
Апусьціць другую,  
Быццам спробуе дарогу,  
Дарогу съцяпнную.  
Па каменных-жа адхонах  
Ды з Папова логу  
Вылятаюць эскадроны  
Проста на дарогу...  
Ад прыварку морды гладкі  
І фасон тримаюць.  
Амуніцыя ў парадку,  
Як пры Мікалаю.  
Галовамі круцяць коні,  
Хвост па ветры съцелюць.  
За Махною йдзе пагоня  
Акурат нядзелю.

Ня шуміць над берагамі  
Маладое жыта,—  
За чумацкім вазамі

Крадуцца бандыты.  
Там за збанам самагону,  
Ў палатцы дзяжурнай  
З атаманам забубённым  
Гутарыць бунчужны:  
— Бойка ў нас з бальшавікамі—  
Насядаюць гады.  
Дык-жа едзь перад палкамі,  
Перадай загады.  
Як бацько з размаху стукнуў  
Па стале рукою,  
Як бацько з размаху грукнуў  
Вобземлю нагою:  
—Гэй, частуйце перад бойкай  
Кашай, саланінай,  
Выбіваіце перад бойкай  
Днішчы з бочак вінных!  
Рукі каб да кулямёту  
Самі прыкіпелі,  
Хлопцы нашы, каб з-пад шапак  
Каршуком глядзелі!  
Так, каб порах задыміўся  
Па вадзе днястроўскай,  
Так, каб з гора задавіўся  
Командзір Катоўскі!  
Ноч. І стрэламі зарніцы  
Мгла паўзэ на ўхабы,  
Брэшуць рыжыя лісіцы  
На чумацкі табар.  
За шырокім ровам бычым  
Шлях паліты крою,  
Зычыць дзіў паўночным клічам  
Канец Прыдняпрою.  
А за ўсімі вазамі,  
За чумацкай соньню,  
За кавыльнымі чубамі,  
За крылом вароньнім  
Абмывацца горкім ценем  
Ўсталі над зямлёю  
Бойкі новае натхненые—  
Сонца баявое.

## VI

Ну, хапіліся далоні  
 За шаблі крывыя,  
 Надыбкі ўзълятаюць коні,  
 Як віхры съцяпныя.  
 Скачудь коні з ліхаманкі,  
 Съцелюцца дарогай  
 На чумацкія хурманкі,  
 На валовы рогі.  
 Ходзіць вецер над вазамі  
 Шырокі, байцоўскі,  
 Рызыкуе прад байцамі  
 Командзір Катоўскі.  
 Шаблі ўзмах, гульні шалёнай,  
 Наточаны брытвай.  
 Зухавата брыль чырвоны  
 На патылак зъбіты.  
 Улад падрыгвае плячыма  
 Пад страмёнаў ляскі.  
 Схамянуўся—прад вачымі  
 Грывун Апанасаў.  
 — Налятай, канёк мой дзікі,  
 Шпоры ў бокі мігам.  
 Шабляй, куляю ці пікай  
 Здабудзем комбрый...  
 Наляцелі лётам кулі,  
 Ня здацца бяз бою.  
 Шаблі ўраз перамільгнулі  
 Маланкай крывою.  
 У камбрыйга баявая  
 Душа узънялася,  
 Ён з налёту расьсякае  
 Шаблю Апанаса.  
 Секануў, адкінуў шаблю,  
 Прагне сам вачымі,  
 Пакажы сваю замашку  
 Цяпер, малайчына.  
 У комбрыйга мах ягоны  
 Здачы не папросіць.  
 Разгарнуўся і з разгону—  
 Хрась па пераносьці!...  
 Апанасе, што с табою,  
 З буйнай галавою,

Пахіснуўся, адступіўся,  
 Ў траву паваліўся.  
 Што з табою, малайчына?  
 Сіняк пад вачымі,  
 Ціха падае на съпіну,  
 Далоні раскінуў.  
 Апанасе, наша доля  
 Разъвеяна ў полі.

## VII

Балта—гарадок пшанічны,  
 Гарадок прынадны,  
 Саладзейшай няма вішні,  
 Лепшых вінаградаў.  
 Ў брынзе, ў кавуне, вукропе,  
 Ў аглаблёх мажарын,  
 Галубоў пужае хлопец  
 З каланчы пажарнай.  
 Апанасе, ня гадаў ты  
 Ў кавылі раздольным,  
 Што паедзеш ты праз Балту  
 Шляхам малахольным,  
 Што ўздагонку табе бабы  
 Паглядзяць прынадна,  
 Што пхане цябе ля штабу  
 Вартавы прыкладам.  
 Ой, чумацкія прасторы—  
 Горкасыці нязъмернай...  
 Калідоры ў калідоры,  
 Ў калідорах дзвіверы.  
 І па пыле калідорным,  
 Па доме бяздомным  
 Павялі трое дазорных  
 На дапрос штабному.  
 А штабны меў пры дапросах  
 Старыя манэры—  
 Пралануе папяросу,  
 Пралануе сернік...  
 — Апанас, прашу Вас шчыра  
 Гутарыць са мною.  
 Доўга па чумацкай шыры  
 Гулялі з Махноў?  
 Адкаjakэце без абману,  
 Кіньце ўжо хавацца!

Колькі шабель і тачанак  
У атрадзе бацькі?  
Адкажэце не адразу,  
Падумайце трошкі.  
Колькі ў аснаўную базу  
Фуражу прышлося?  
Ці знаёмая акруга,  
Дзе ён банду водзіць?  
— Што я знаю—каня, папругу,  
Шаблю, імя—злодзей.  
Як стэпоў дрыжэлі далі,  
Блыскалі агнямі,  
Украіну драсавалі  
Коні калытамі!  
Як мы шлі ў калёсным громе,  
Як ляцелі шпарка,—  
Знаюць Гайсін і Жытомір,  
Балта і Вапнярка!  
Заварочвала аблуда  
Ў дым, ў пячонку, ў бога!  
... Аднаго я не забуду,  
Як загінуў Коган...  
Найраднейшаю дарогай  
Ужо ня пройдуць ногі,  
Калі выцягнуўся Коган  
Пасярод дарогі...  
Ну, штабны, ўладай сабою  
Прысоўвай чарніла.  
Гэтай самаю рукою  
Когана забіла..  
Дык затінь-жа, Гуляй-поле,  
Маладое жыта.

· · · · ·

— Апанасе, наша доля  
Туманам спавіта.

### VIII

Апанас, ідзі съмляй-жа,  
Глядзі весялей-жай!  
Ой, ня тупнеш, ой, ня лясьнеш.  
Ў далоні ня плясьнеш!  
Пальцы дружныя саслаблі,  
Ня выцягнеш шаблі.

Надыйшоў астатні вечар,  
 Лаяць нават нечым!  
 Апанас, твая дарога  
 Не далей парогу.  
 Што-ты бачыш? Што ты маеш?  
 Што чуеш? Што знаеш?  
 Ночь гарачая і сонна,  
 А ў хляве так цёмна.  
 Тлее лямпа пад страхою  
 Вышэй галавою!  
 А насустрач над парогам—  
 Загублены Коган.  
 Тая-ж самая прычоска  
 І сківіцы з воску...  
 Усміхаецца сурова:  
 — Прыяцель, здарова!  
 Вось дзе лёсам прыпляцецца  
 З табою сустрэцца:  
 Апанас, твая дарога  
 Не далей парогу...

## Э п і л ё г

Працяклі над Украінай  
 Баявыя годы.  
 Адшумелі, адгудзелі  
 Маладыя воды.  
 А ня ведаю, дзе преюць  
 Косьці Апанаса:  
 Можа, пад кустом пырэю,  
 Можа, ля балясаў?  
 Плюхне крыжань шызакрылы  
 Па вадзе днястроўскай.  
 Ходзіць слава над магілай,  
 Дзе ляжыць Катоўскі...  
 На прасторах Прыдняпроўя  
 Пышна новым цвветам,  
 Каласуе маладое  
 Ядранае жыта.  
 Над касцямі неба тлее  
 Дальнім вірам зыбкім,  
 Ды ідзе чырвонаармеец  
 Дамоў на пабыўку...  
 Ён прыпыніцца і гляне  
 Сінімі вачамі

На бяздомны круглы камень,  
 Вымыты дажджамі.  
 Ён нагнецца і падыме  
 Адзінокі камень:  
 На далоні—белы чэрш  
 З дзюркай над вачамі.  
 І пракажа ціха хлонец,  
 Глянуўшы на неба:  
 — Ў вочы ты глядзеў віントоўцы,  
 Ты памёр як трэба!  
 Ён агляне, вольным сынам,  
 Поля дарагое.  
 Маладую Украіну,  
 Жыта маладое...  
 Дык няхай і я загіну  
 Ля Папова логу  
 Ганароваю загінай,  
 Як таварыш Коган...

Пераклаў з расійскага мовы Мікола Хведаровіч.

# Н А Р Ы С Ы

Я. Бобрык

## Н а І п у ц і

(Пра Добрускую папяровую „Герой Працы“)

### П р а р ы ў

У рэспубліцы не хапае паперы!  
На папяровым фронце прарыў.  
Прарыў! Страшнае слова, ганебнае  
слова.

І вось яно, гэтае цяжкое слова,  
павісла нядайна над Добрушай фабрикай „Герой Працы“. Над фабрыкай, якая ў мінулым за ўдарныя тэмпы ў працы заслужыла годнасць Чырвонаштандарнай. А цяпер яна ганебна здала гэтыя тэмпы.

Недалёка ад чыгункі, сярод лясоў Палескага раёну, узынесціся трохмары фабрыкі, над рэчкай Іпуцьцю: калісьці тут панавала „уладарная“ рука князя Паскевіча і яго верных служак. Вырабляліся лепшыя гатункі паперы для роскашы гэтых панкоў. А сёньня тыя-ж рабочыя, самі ўладары гэтай фабрыкі, даюць краіне паперу, каб праз яе аўладаць культурай, скінуць з сябе луску цемры адсталасці—праклятую спадчыну князёў Паскевічаў. Каб сваім дзеямі паказаць, як жылі іх бацькі ў мінулым, каб выхаваць з дзяцей змагароў і будаўнікоў новага жыцця, выкаваць новага чалавека соцыялістычнай грамады.

— Наша прадпрыемства, — кажа стары рабочы таварыш Крэмень, —

працуе для патрэб культурнае рэволюцыі, а самі мы яшчэ мала культурны. Ад культурных цэнтраў мы закінуты ў глуш, а свайго цэнтра, свайго культурнага асяродку мы не пасыпелі стварыць, але мы яго створым.

— Вось адкуль будзе расьці, разъвівацца культурнае жыццё нас — ліцейщыкаў—зброі культурнай рэvolutionцыі,— і ён са здавальненнем паказаў на новенькі фабрычны клюб.

Сярод стромкіх вольхаў і ялін высіцца над берагам, рэчкі раскошны бель двухпавярховы будынак фабрычнага клубу. Яму можа пазайздросціць і Менск і Гомель.

— Бяда наша і ў тым,—працягвае таварыш Крэмень,— што ня ўсе рабочыя насы ўцямілі ролю і значэнне сябя, як гаспадароў, будаўнікоў сваёй фабрыкі. Ставяцца да машын, да фабрыкі ў цэлым, як коліс пры князі. Не навучыліся любіць, шанаваць машыну, варштаты, як сваё блізкае, роднае, берагчы яго, абыходзіцца разумна з ім, бо бяз гэтага фабрыка хварэе, фабрыка губляе свае славыя баявыя тэмпы. Многа яшчэ трэба зрабіць, каб ня было таго, што так трывожыць, хвалюе з нас кожнага сёньня.

Мы на фабрицы. Нас абдае пах пады і адмысловы пах папяровай масы, ён усюды, пачынаочы ад тэхнічнай канторы і канчаочы паккамэрый. Жава-ва круцяцца каменъні бягуноў—мелиоць папяровы брак, макулятуру. Спакойна, упэўнена працуецца сартавальшчыцы—перабіраюць рызыкё, анучы, з якіх пасыль фабрика дасыць лепшия гатункі паперы. Мы каля папяровых машын, што тонуць у гурбах сьвежай паперы-брaku. За ім ня відно машыны

— Скажыце, як у вас паставлена справа ваенізацыі?—пытае ў рабочага прадстаўнік райсавету АСОавіяхемутав. Агафонаў, што прыехаў сюды па правядзеньні дэкады абароны.

— Да навошта нам ваша ваенізацыя,—жартаўліва адказвае рабочы.—Нас з-за гэтага браку нікая польская куля не праніжа...

— Наадварот, калі ў вас будзе столькі браку, дык варожай кулі будзе латвей пранізаць яго, чымся тысячы тон паперы, якая становіцца ў далейшым самай страшнай зброяй для буржуазіі,—чотка, упэўнена адказвае тав. Агафонаў.

Трывожна б'еца жыцьцё Добрускага „Героя Працы“.

Прапрыў... Точыць гэтае слова залітая гразью вуліцы Добруша. „Прапрыў“—скаголіць вецер па аголеных восеніцкіх дрэвах. „Прапрыў“—злосна шумяць хвалі ля ставу Іпуці.

Памятайце, чырвонаштандарцы, вы краіне не дадалі 750 тон паперы каstryчнікавага задання; у вас глум, у параўнанні з верасьнёўскай выпрацоўкай, павялічыўся на два з лішкай разы; прастоі дасягнулі нязвычайных памераў — 539 чалавека-гадзін. Вы вінны засталіся культурнай рэволюцыі, але яна ўпэўнена, што свой доўгі пакрыеце перавыкананьнем прамфінпляну наступных месяцаў.

Бацькі-рабочыя, вашы дзецы засталіся бяз сышткаў, яны патрабуюць ад вас!—голосна заяўляе плякат у клюбе.

### Чырвонаштандарцы!

Ваш

прапрыў

пазбавіў нас, школьнікай,  
10.700.000 штук сышткаў.

Мы патрабуем  
ад бацькоў  
ліквідаваць прапрыў.

Фабрика ўступіла ў вытворчыя ма-нэўры, генэральную праверку сваёй баяздольнасці ў вытворчым ударным паходзе. Усе сілы, уся энэргія і сродкі рабочае масы і тэхпэрсоналу прыведзены ў баявую гатоўнасць, каб у гэты час гранітнаю волія усяго працоўнага колектыву ліквідаваць ганебнае „прапрыў“ і падрыхтаванымі спаткаць трэці год пяцігодкі.

Чырвонаштандарцы - ліцейшчыкі — зброі культурнае рэвалюцыі абяцаюць аддаць доўг, што цяжкім каменем лёг на іх плечы. Яны гэта зробяць!

### „Будзе вайна“.

— Ці чуў ты?

— А што?

— Ня чуў?

— Дык ты кажы толкам, у чым справа,—зьвярнуўся рабочы да свайго таварыша, вышаўшы з брамы фабрыкі. Таварыш, у кароценькім паўка-жушку, з тулою кілматаю бародкай, хітравата ўсьміхаўся сваім маленькімі, порсткімі вочкамі. Ён яго інтрыгаваў, як быццам-бы нейкай таямніцай.

— Манэўры ў нас пачаліся на фабрицы,—настарожана адказаў чалавек у паўка-жушку, не пакідаючы ўсьміхацца.

— Дык гэта-ж кожнае дзіцянё ведае, дык як-же рабочаму фабрыкі ня ведаць пра манэўры. Ён-жэ іх праvodзіць.

— Праводзіць то праводзіць, а для чаго? — перабіў рабочага чалавек у паўкаждышку.

— Зноў ты бокам падыходзішь. Кажы праста!

— Ну добра, скажу праста... Вайна хутка будзе, вось і манэўры, — таемным шэптам съцвердзіў рабочы з хітраватымі вочкамі, якія пры слове „вайна“ яшчэ больш шпарка забегалі, быццам вырваца хацелі з маленьких вочніц.

Яго таварыш пры слове „вайна“ весела зарагатаў і, лэпнуўшы чалавека ў паўкаждышку па плячы, сказаў:

— Моцна яшчэ, браток, жыве ў цябе дух Стульгінскіх. Ня ведаеш, для чаго і якія гэта ў нас манэўры? Сорам, сорам! Мы манэўрамі робім пра-верку сваёй працы, а ты вярзеш абы што... Вось-бы схадзіў у штаб, ведаў бы навошта і манэўры праводзяцца.

— Хопіць, што ты ходзіш, а то як пачнуць усе хадзіць, месца ня хопіць...

Ля брамы фабкому яны разышліся. Рабочы ў паўкаждышку, з маленькімі хітраватымі вочкамі жвавенка паклыпаў у бок Добруша.

Напружана б'еца жыцьцё Добрушскай папяровай Кожны рабочы, кожная работніца, вучань, савецкі грамадзянін хварэе за той прарыў, які стварыўся ў кастрычніку 1930 г., і кожны з іх радуецца пры першым да-сягненьні фабрыкі, пры яе посыпехах.

У фабкоме накурана. Адбываецца пасяджэнне штабу вытворчых манэўраў. Таварыш Жылінскі, начальнік штабу, робіць інформацыю аб праведзенай штабам падрыхтоўцы да манэўраў. Заслухоўваюцца рапарты брыгадзіраў, якія правяралі ўсе цэхі, усе аддзяленні, усе куточкі фабрыкі ў сэнсе іх падрыхтоўкі да манэўраў.

Рапортуюць:

— У мэханічным адзін рабочы спазыніўся на працу на 20 хвілін, другі на 2 гадзіны. Цэх да манэўраў падрыхтаваны!

— На паравозных брыгадах непадрэдкі. Адсугнічае сыгналізацыя. Могуць быць аварыі...

У выніку — фабрыка ня зусім падрыхтавана да манэўраў. Напружваюцца ўсе сілы, каб, нарэшце, зьнішчыць перашкоды, каб фабрыка змагала ўступіць у манэўры.

Друк, нарады, гутаркі, вечары, інжынэрна-тэхнічныя сілы фабрыкі, рабочыя прапановы, клуб, актыў фабрыкі прыведзены ў баявую гатоўнасць.

### Шумяць каляндыры

Перада мной сьвежы белы аркуш паперы, які толькі што атрыманы з паккамэры „Добрушскай папяровай фабрыкі „Герой Працы“.

Папера! Чыстая, выглянцеваная. Сотнямі тон яна выходзіць штодзень з паккамэры фабрыкі. „Закукуе“ прарэзлівым гукам фабрычная „кукушка“, і вагоны, напакованыя паперай, імчацца да станцыі... А там далей, няспынным ручаём чырвоных вагонаў, паплыве яна ў школы, установы, друкарні, рэдакцыі нашай краіны. Яна гатова, каб расставіць на сваіх белых палёх цэлыя арміі слоў. Гэтыя чорныя шарэнгі выкоўваюць новае маладое пакаленьне змагароў за новае жыцьцё. Армія слоў пролетарскага друку запальвае гневам да буржуазіі працоўныя масы Захаду і Усходу. Страшнай, грознай зброяй паўстаюць прад буржуазіяй нашы чорныя радкі слоў. Яны страшней і пагібелльней для яе на чистай паперы, чымся рады танкаў з вышчаранымі жэрламі гармат на полі бойкі.

Папера — поле, дзе слова, як адмысловая зброя, змагаецца за рэвалюцыю, за будаўніцтва соцыйлізму.

Папера, вось яна. На ёй я пішу пра яе!

Добруш — маленькі гарадок, з прыземістымі мураванымі і драўлянымі домікамі, расцягнуўся па беразе рэчки Іпуці з царквой і... двума ветракамі, гэтымі съведкамі старыны. А на процілеглым баку рэчки горда висяцца корпусы фабрыкі і новы корпус яшчэ няскончанай парасілавай

станцыі. Тут-ж, ля фабрыкі, вырасьлі новыя двухпавярховыя дамы—памяшканыні для рабочых, клуб, школа ФЗВ. Вырастает новы гарадок, а ў ім—новае соцялістычнае жыцьцё.

Цішу і спакой Палескай глушы парушае няспынны рух жыцьця і працы фабрыкі.

Зайзята пераклікаюцца сваім сывістам фабрычныя „кукушкі“, што манэўруюць па дварэ фабрыкі. Цяжка ступаюць грузчыкі, разгружаючы хэмматэрыйялы для вытворчасці, пакункі з цэлюлёзай, драунінай, вугаль і нагружаючы гатовую продукцыю фабрыкі, паперу.

Дзіўна, ня верыцца, калі вы спыніцеся ў ануичным цэху фабрыкі, што са звычайных ануч, рызыкі, ў далейшым атрымліваюцца лепшыя гатункі паперы. А гэта так. Анучы, рызыкі, і асабліва зрэбнае, даюць вышэйшай якасці паперу. І вось тут пераконваешся, колькі ў нас ідзе на вецер нерацыянальна скарыстанага ўтылю—розных матузкоў, стужачак, колькі гіне багацьця за бяздай!

Уважліва, спрытна працуюць сартавальшчыцы ануичнага цэху. Ім трэба прагледзець кожны кавалак рызыкі: абрезаць рубцы, адрезаць гузікі, калі пападаюцца, і г. д. З іх рук павінны пасть паступіць на анучарэзку чистыя кавалкі анучын.

Цяжкая праца сартавальшчыц. Галоўны вораг іх здароўя пыл, якім так багата рызыкі, а памяшканыне ня зусім прыстасавана для гэтай працы. Але скардзіца ня прыходзіцца, калі прынесьць пад увагу, што і ўсёй фабрыцы, пры тым шырачэенным разгортаўваныні вытворчасці,—цесна ў старых съценах корпусу.

Па-ўдарнаму працуюць работніцы ануичнага цэху. У іх, як нідзе, разгорнута організацыя вытворчых комун. Комуны на справе давялі перавагу над індывідуальнай выпрацоўкай. У комунах продукцыянасць працы павялічылася амаль на 50 проц. у параўнаныні з індывідуальнай. Тут ёсьць усе падставы для організацыі агульной цэхавай комуны. Але ёсьць

і перашкоды, якія выяўляюцца, дзе, куючы таму, што ня ўсё індывідуальнае, асабістасць сваё съцерлася ў псыхолёгіі комунарак.

— Я супроць скразной комуны, бо наша комуна ня будзе працаўца на ўсіх і за ўсіх,—так кажа, як ня дзіўна, організатар лепшай комуны комуністка Зубкова.

Але трэба спадзяўвацца, што сучэльнная комуна ануичнага цэху будзе існаваць наперакор трывогам Зубковай і будзе больш продукцыйнай, чым кожная паасобка комуны. Парцколектыў фабрыкі і комунаркі цэху пераканаюць т. Зубкову ў яе сумнільнасці наконт „усіх“.

Ноч над фабрыкай. Першая гадзіна. Брыгада рабкораў робіць налёт на вытворчасці. Учора, 26 лістапада, фабрыка ўступіла ў папярэднія вытворчыя манэўры. Трэба праверыць фабрыку, як яна падрыхтавалася да гэтага баявога вытворчага паходу.

Мы з т. Чубэральным, рабочым-вылучэнцам у рэдактары фабрычнай шматтыражкі, пачынаем абход фабрыкі з самага пачатку, саламяна-цэлюллёзнага завodu, крыніцы ўсіе папярове вытворчасці.

Для таго, каб атрымаць паперу, трэба мець чистыя бялок каморкі расыліннага валакна. І вось маса таго бялка, ачышчанага ад усялякіх старонініх матэрыйялаў, належным парадкам спрасаванага, дae паперу. Такі, груба кажучы, прынцып вырабу паперы.

Салома, драуніна, цэлюлёза—паўфабрыкат паперы (гэта маса спрасаванага чистага бялка, які здабыты з дрэва), анучы—вось сырвіна папяровай вытворчасці.

— Саламяна—цэлюлёзны завод,—кажа т. Чубараў,—гэта слабы вучастак на нашай фабрыцы. Тут і прагульшчыкі, тут і неахайнасць да працы, прастоі, а ўночы—і сон на працы...

Праз нішы, вузкія цымняныя калідорчыкі, мы праходзім да саломарэзак. Пабудаваныя накшталт сячкарани, саломарэзкі дробяць звычайную

## НА ІПУЩІ

салому, якая пакам і паступае на стол саломарэзкі. З-пад саломарэзак яе (салому) накроўваюць да шырокіх, з разяўленымі ляпамі труб, па якіх яна паветрам з прарэзлівым шумам гоніцца на верх. Там зрэзана саломаю загружаюцца аграмадныя, кулявідныя варныя катлы.

— А гэта,—паказываючы на мяшок, што прытуліўся ў куточку, вазначае т. Чубараў,—гэта непрадбачаны прыбытак рабочых.

— Я не разумею, што хоча гэтым сказаць мой таварыш. Ён мне тлумачыць, убачыўши цікаўнасць на май твары.

— Вось якая выходзіць рэч,—працягвае ён,—калі паветра па гэтых трубах цягне салому, увесі староніні важкі матэрыйял, у tym ліку і зерне, якое бывае застаецца ў саломе, згружаеца калі труб. Вось так за зымену і назыбіраеца мяшочак жыта.

Паслья гэтага я ўявіў сабе, што гэта за непрадбачаны прыбытак у бюджет рабочага саломарэзак.

Па вузенькіх усходах мы падымаємся на верх, дзе адбываеца загрузка рэзанаю саломай варных катлоў. Прыцемна. Задняя съцяна памяшкання закідана саломай. На падлозе цэлы шэраг лёх, праз якія напаўняюцца ненажэрныя пасткі варных катлоў. У гэтых катлох салома, дзеякуючы хэмічным уплывам, як: вапна, хлёр, луг, адбеліваеца, часткова аддзяляеца бялок расыліннае каморкі.

У такіх-ж катлох адбеліваеца і анучы. Прайшоўшы паслья варкі праз цэлы шэраг этапаў апрацоўчага падарку, пра якія ў гэтым нарысе нямае магчымасці дакладна расказаць, белая саламяная маса гатова, каб у злучэныні з цэлюлёзай, драунінай праз драбільны рол пасть паступіць на папяровую машыну.

— А вось і маё ранейшае рольнае аддзяленыне. Я спэцыялізаваўся на ролах,—успамінае т. Чубараў.

— Ну, а зараз будзеце спэцыялізавацца па рэдакцыйнай справе. Ноўяя праца—цікавая...

— Калі трэба, папрацуем і ў газэце... Спадзяюся ня горш працаўца, чымся на ролях,—перабіваючы мяне, кажа ён. І... яму нельга не паверыць, бо зашмат упартасці і энэргіі ў абілічы гэтага чарнявага хлапца.

Няспынна, пэрлямутравымі крупінкамі цяжка паўзе пад нажы рола, быццам рака пры завароце, запраўленая маса будучай паперы. Гэтая маса, што складаецца з адбеленай саломы, драуніны і часткова цэлюлёзы, разбаўленая вадой і іншымі хэмматэрыйяламі, раздрабляеца да такога стопню, што, пры выхадзе з роля на самачэрпку (частка папяровай машыны), вы не заўважыце яе крупічатай паверхні. Гэта будзе белая аднаўтная плынь, якую вы ўбачыце на сетцы папяровай машыны.

Мы дайшлі да папяровых машын. З іх здымаема гатовая папера.

З мяшальных ролаў гатовая папяровая маса мэханічна ідзе на машыну, у яе самачэрпную частку. Адсюль, разбаўленая вадой, яна, мінуўши вузлайнік, з надзвычайнай хуткасцю, няспынай пэрлямутравай ручайнай, імчыцца па сетцы машыны. На сетцы папяровая маса адсмоктваньнем вады крыху зьбіваеца ў густую стужку, і калі пройдзе праз прэс, можна ўбачыць паласу звычайнай мокрай паперы. У адным канцы стала сеткі—вадкая маса, у другім—вільготная папера. Гэты процэс адбываеца на так званай „мокрай частцы“ папяровай машыны.

Вільготная паласа паперы з надзвычайнай шпаркасцю прашываеца праз сукины сушыльны цыліндраў, праходзіць цэлую сыштэму цыліндраў, пакуль выйсці гатовай паласе. Тут з нябачанай спрытнасцю накатчыкі падхопліваюць белае поле паперы і запраўляюць на гільзу накату. А пасправуйце правароніць, пасправуйце няўдала заправіць на накат, і тады машына завалена бракам. Цяжка сялідаць з хуткасцю ў 80—150 мэтраў, замінту, з якою імчыцца папера з машыны. А чалавек спраўляеца, хоць гэта надзвычайна адбіваеца на яго нэрвах.

З накатаў здымка пакрутак паперы, узважваеца і накіроўваеца ў далейшую апрацоўку. Мы заўсёды прызвычайліся бачыць лепшыя гатункі паперы выглянаванымі, гладкімі. Для гэтай мэты існуюць каляндыры.

Адзін над адным уздымка пашыльна прыгнаныя цыліндыры. Адны з іх зроблены з цвёрдага матэрыялу—мэталю часцей за ўсё, другія—з больш эластычнага—туга спрасаванай і абточанай паперы. Такія цыліндыры пастаўлены ўперамешку, бо калі-б паперу прапушчаць, напрыклад, іраз мэталёвых цыліндыров, яе-б расьціснула. Каляндр у працы, цыліндыры, круцячыся, захопліваюць паперу, яна праходзіць праз цэлы шэраг гэткіх цыліндраў—глянцуеца.

Пасыля каляндрavanня папера ідзе ў рэзку, а там у паккамэрны цэх, дзе сартуеца, запакоўваеца і—гатова, каб на ёй пісаць, друкаваць.

Мы затрымаліся каля аднаго каляндра. Ідзе запраўка апошняга. Падвесьлі вагонку з накруткам паперы пад каляндр. Рабочыя началі ўздымаць пад'ёмнікам накрутак, чучыць узнялі ад вагонкі, як накрутак уда-

рыўся аб падлогу, і ў выніку было прабіта больш 500 пластоў паперы. Об'ектыўных прычын ня было. Проста рабочыя не паклапаціліся бліжэй падвесыці вагонку з паперай да каляндра.

— Нядбайства — самы наш люты вораг,—кажа т. Катляроў, актыўіст фабрыкі, падлічваючы прыблізна на лік папсованыя пласты ў гэтым скрутку.

Брыгада зьбіраеца ў тэхнічнай канторы фабрыкі. Мы ў дзяжурнага зъменнага майстра даведваемся аб стане выканання прамфінпляну асобнымі машынамі.

Меншыя машыны справяца са сваім заданнем,—упэўнена, падмациўваючы лічбінамі, зазначае майстар,—а вось шостая, дык гэта зусім кachaе. Яе трэба „падвіньціць“!

Асаблівых непаладак у часе ночнай зъмены на другі дзень папярэдніх манэўраў не зауважана.

Мы развязваемся з дзяжурным штабу манэўраў, майстрам, разыходзімся па хатах.

Над фабрыкай noch, ціша... Толькі ў карпусах, залітых святлом, гудуць папяровыя машыны, шумяць каляндыры!

«ІНЯК», 1930, №12, с.95-102.

# З блёкноту пісьменьніка

Хвядос Шынклер

## Пачатак

У тым літаратурным русе, які пасьпяхова разгортваецца на Беларусі пад сцягам БелАПП, заваёўваючы ўсё новыя і новыя позыцыі на шляху да гэгемоніі пролетарскае літаратуры, не апошняе месца займае Бабруйская філія БелАПП.

За ня так ужо і значны час свайго існаваныня Бабруйская філія выхавала нямала здольных адзінак, якія з шпалтаў органу філіі „Вясна“ (літаратурны дадатак да газэты „Комуніст“) пераходзяць паступова на страниці „тоўстых“ часопісяй, нясучы свае ўклады ў беларускую пролетарскую літаратуру. „Вясна“, пусціўши глыбока карэніні ў чытацкай масе быў Бабруйскай акругі, прыцягвала і будзе прыцягваць шмат адзінак, што жадаюць спрабаваць і ўдасканаліць свае сілы на літаратурна-мастацкім шляху.

На доўгім часе „Вясна“ была бадай адзіным відам масава-выхаваўчае працы Бабруйскае філії.

Яе орыентаци ё і харектар у пэўнай ступені вызначаў харектар „Комуніста“—газэты сялянскай. Горад з-пад увагі і ўплыву „Вясны“ амаль цалкам выпадаў. У горадзе (іменна Бабруйску) філія праводзіла зредку літаратурныя выступленні ў клубах, меўся цэнтральны літаратурны гурток з даволі стракатым складам.

Быў яшчэ адзін від працы філіі—дапамога шматтыражным друкаваным заводэкам газэтам (комбінату—„Пролетарская Піла“, швейнай фабрыцы—„Чырвоны Швейнік“, сувіслацкай гуце „Кастрычнік“—„Чырвоны Гутнік“, жлобінскіх чыгуначнікаў—„Пéравы-бары“). Сябры філіі апрацоўвалі літаратурна матэрыйял газэт, будавалі газэтную „паласу“, давалі „шапкі“, вярсталі, корэктавалі, здным словам, былі рэдакцыйнымі праўшчыкамі гэтых шматтыражак. Але, паколькі ўсе бабруйскія сябры БелАПП (па беларускай сэкцыі) зьяўляліся працаўнікамі газэты „Комуніст“ (Міхась Лынкоў, Барыс Мікуліч, Хвядос Шынклер, а ў апошні час і Цімох Крысько)—межы паміж іменна філіяй і рэдакцыяй у гэтай дапамозе сыціраліся. Дапамога сяброву філію шматтыражкам хутчэй успрымалася як дапамога рэдакцыі газэты.

Усё гэта стала прычынай таму, што на заводах, фабрыках—у гушчы рабочых мас—аб філіі чулі больш наслыхам, ведалі яе мала. З гэтае прычыны філія амаль нічым не дапамагала тэй творчай працы, таму энтузіязму працоўных, што перамаглі цяжкасці па шляху да выканання вялікага пляну рэконструкцыі соцыялістычнага будаўніцтва. Бабруйская філія, як і ўвесь БелАПП, адставала, ішла пазаду ад тэмпаў

рэконструкцыйнага пэрыоду. Часта, наведваючы прадпрыемствы па сваіх службовых абавязках, сябры філіі гостра гэта адчувалі, задумваліся над тым, як перабудаваць працу філіі, як уключыць яе ў агульнае змаганье за пяцігодку, як выявіць твар філіі.

У гэты час прынялі мы выклік Гомельскае філіі БелАПП.

\* \* \*

Аднаго вечару белАПП'аўцы сабраліся ў рэдакцыі на паседжанье опэрацыйнага штабу дапамогі ЦРК. Абвестка дню ўсіх цікавіла, і не аднаго разу асадка газэтчыкаў-белАПП'аўцаў трывожыла тых, хто ігнараваў патрэбы рабочага забясьпечанья, цікава было прыняць удзел і ў працы штабу.

Пакуль зьбіраўся штаб, атрымалі вестку, што на заводзе імя Сталіна ствараецца пагроза невыкананыя прамфінпляну.

Машынабудаўнічы завод імя Сталіна нам усім добра вядомы. Нядайна яшчэ напоўсаматужная майстэрня ператварылася ў завод з 400 рабочымі— завод усесаузнага значэння, якім цікавіца Мэталяб'яднаныне і ВСНГ СССР.

Завод першым у СССР пачаў выпуск цагельных агрэгатаў (прэс з прыладамі) сыстэмы Гофмана, якія раней увозіліся з-за мяжы. Агрэгаты заводу працујуць на цагельнях Бабруйску, Віцебску, Гомелю, паказаўшы сябе на работе ня хужэйшымі за замежных. Апошнія агрэгаты пойдуць ужо ў іншыя рэспублікі СССР. Адзін з агрэгатаў заводу, між іншым, паказаўся на ўсебеларускай выстаўцы сельскай гаспадаркі і прамысловасці.

Завод імя Сталіна зноў-такі першым у СССР пачаў выпуск лубрыкатораў (прыстасаваныне для мэханічнай смазкі машын).

Завод становіцца ў шэрагі цяжкай індустрыі Беларусі, разам з дрэва-апрацоўчым комбінатам і швейнай фабрыкай, яўляючы сабой гонар Бабруйску.

Рабочы заводу т. Сіманоўскі, які прышоў на паседжанье опэрацыйнага штабу, інформуе нас коратка аб стане заводу. Завод меў заданье на выпуск 8 агрэгатаў. Заданье выканана; завод узяўся дадаткова выпусціць яшчэ 8 агрэгатаў, але наўрад ці будзе выканана гэтае дадатковае заданье. Пад пагрозай і выпуск лубрыкатораў. На заводзе слабое кіруніцтва, няма каму падхапіць і замацаўца творчага руху рабочых мас.

Мы абмяркоўваем пытанье,

Вырашылі ісьці на завод, у брыгаду, ўзяці, актыў літгуртка, які быў організаваны на зімовы час.

У брыгаду ўвайшлі белАПП'аўцы: Барыс Мікуліч, Цімох Крысько, Хвядос Шынклер, Яўхім Кохан; гурткоўцы—Алесь Зарыцкі, Сяргей Грахоўскі (абодвы—рабочыя комбінату), Рыгор Суніца, Яўхім Гаварушка.

22 верасьня, пасля сканчэння ўсіх рэдакцыйных „квадратовых нормаў“, брыгада рушыла на завод. Што і як рабіць, уяўлялася даволі цяжка.

— На месцы пабачым...

\* \* \*

На першы погляд завод нічым не выяўляў новага свайго рэконструяванага аблічча. Нават традыцыйнага грыменення машын і шлейфу з дымароў, што так ёмка апываюцца некаторымі поэтамі, якія ў гэтым бачаць пролетарскасць свае продукцыі,—мы не знайшлі тут. Проста завод рухающую сілу атрымоўвае ад гарадзкой электростанцыі. Але ня гэта нас уразіла: большасць цэхаў заводскіх—тыя-ж катухі старой саматужнай майстэрні. Толькі адзін цэх, мэханічны, адбудаваны нядайна і надае трохі паважнасці заводу, згадваючы ўсім, што хутка ля яго паўстануць ня менш вялізныя суседзі. А пакуль—мізэрныя катушки, закіданы і патрэбнымі дэталямі і непатрэбным ламачам (якое пажарэ вагранка) цесны двор.

Брыгада трапіла ў часе. Мелася адбыцца тэхнічная нарада, на якой

кіраўніцтва заводу манілася дайсьці да якога паразуменяня, каб падтрымаць гонар заводу—выканань узятае абавязацельства, даць краіне агрэгаты і лубрыкатары.

У пакоі тэхнічнага пэрсаналу адчыняецца нарада. Хоць нарада і тэхнічная, але адчыняе яе рабочы заводу. Мэндэлевіч, які скончыў цэнтральны профкурсы і накіраваны на завод ЦП мэталёўцаў для працы да канчатку другога году пяцігодкі. Ён-жа гаворыць і ўступнае слова. Мы зьдзіўлены:

— А чаму ня дырэкцыя?..

Але слухаем.

Высьвятляеца: выпушчана 13 агрэгатаў, 2—на зборцы, шаснаццаты—не атрымаў нават вонкавых формаў агрэгату, ён і трывожыць усіх. Засталося-ж 7 толькі дзён. Ня лепш з лубрыкатарамі. Трэба даць за год 600 штук. Штук 100 яшчэ ня скончана — няма мядзянай арматуры, 34 яшчэ не пачыналі.

Значыць: 1 агрэгат, 3: лубрыкатары. Вось заданьне на 7 дзён.

— А ці дамо?—пытаюцца ўдзельнікі нарады.

І пачынаеца вэрхальная замяць лічбай.

— Колькі патрэбна ўгольнікаў?

— Ня то 125, ня то 100...

— Масылёнак?

— Штук 120...

Патрэбна яшчэ 64 поршні. — Іх няма.

Трэба сабачак.—Няма

Трэба чарвячкоў.—А ці ёсьць?

Усё новыя і новыя назвы дэталей. Новыя і новыя лічбы. І ніхто напэўна не сказаў, што ёсьць на заводзе, чаго няма, што можна зрабіць за 7 дзён. Дайшло да таго, што пытаюць аб дастаўцы мядзянай арматуры для лубрыкатараў з комбінаванай фабрыкі, якая іх вырабляе для заводу, высьвятыяў раніцой той-жэ Мэндэлевіч.

— А дырэкцыя? А тэхкіраўніцтва?—Зноў незразумела нам..

Выступае галоўбух завода Малкін. Ён з болем у голосе гаворыць:

— У нас хаос... Мы павінны з ногага году перайсьці да плянавае працы, мы маглі-б на апошніх 7 днёх гэтага году праверыць падрыхтоўку да яе. А плянавасць у нас яшчэ не акрэслілася, ніхто нават ня ведае, ці будзе яна...»

Тэхнік Грынбэрг „адпарыраваў“ удар:

— Гэта вам не бухгалтэрый, тут вам ня 2 плюс 2=чатыры! Гэта—вытворчасць!..

„Слаясаблівая „арытмэтыка“ у гэтага командзіра соцыялістычнае вытворчасці“... думаеца нам.

А выступленыі майстроў расшыфруюваюць: агрэгат прадаеца да 30 тысяч рублёў. А каштue? Ня то 12 тысяч, ня то 24 тысячи... А можа і больш?! Бо старшы майстра Багдановіч хвалюеца—мажліва, што за некаторыя дэталі нават па два разы работа аплачваеца.

Нам зразумела ўсё: гэта „арытмэтыка“ хаосу...

Невялічкі, рухавы брыгадзір Левін абураеца:

— Двохцалёвую масылёнку точым з дзесяціцалёвой балванкі... Дзе-ж тут вымагчы эфекту і прадукцыі-насьці?..

І пачынаеца ў адказ „халоднакроўная“ рэпліка, у якой захавана гарачае абурэннне:

— Як точуць, так і ліоць...

І дадаюць: ліоць ня тое, што трэба, а тое, што лягчэй, або тое, што лепш аплачваеца, а зьбіраць няма чаго.

І зноў зразумела нам: не адліта на заводзе галоўнейшая дэталь—плянавасць...

Для нас акрасыляеца задача: біць па хаосе, па „арытмэтыцы“, змагацца за плянавасць.

Нас цікавіць яшчэ праца на заводзе парт'ячэйкі, заўкому. Калі тэхкіраўніцтва марыць аб пляніне і сядзіць у цемры хаосу, калі дырэктар не на-кручвае гайкі, як відаць з усяго (на жаль, на нарадзе яго ня было), дык што робяць ячэйка, заўком?

Сэкратар ячэйкі Каралькоў,—выступаючы на нарадзе, „згладжваўрагі”, адчувалася—замазвае існасьць пытання.

Старшыня заўкому Тарасевіч на нарадзе бліскучая адсутнічаў. Ён наогул на нарады ня ходзіць, а на завод прыходзіць к полуночю; ён ня ведае, што і як робіцца на прадпрыемстве. Адозву ЎсекП(б) прапрацуўваць пачалі па цэхах у апошнія дні. Але.. праводзіць гэтую працу Мэндэлевіч. Нам ясна цяпер, чаму і тэхнічную нараду праводзіў ён: трывутнік на заводзе слабы. Мэндэлевіч, прайшоўшы курсы, атрымаўшы нямалы багаж ведаў, знайшоў да чаго прыклады яго на сваім заводзе. Ён стаў затычкай, на якую знайшлося шмат дзірак. Надоўга яго ня хопіць, ды і наогул недапушчальна такое становішча.

\* \* \*

Нарада ўяляла брыгаду ў курс спраў. Перад намі—шырокія магчымасці, працы багата. Але.. дух газэтчыкаў бярэ сваё: мы ня стрымліваемся і здаем у газету колектывную корэспондэнцыю—нарыс „Даць агрэгат!”, у якім зағастраем увагу на ўсім пачутым на нарадзе.

Назаўтра нарыс у наборы, брыгада рушыць на завод. Знаходзім старшыню рэдколегіі заводзкай „Вагранкі”—актыўнага рабкора „Комуnist” Уладзіка Бжэзойскага, хлопца з „кавалерыйскім наскокам”, у выніку якога рабкораўская „пяхота” застаецца далёка пазадзе, і матэрыял насыщанае газеты, часта паходзіць выключнае ад яе рэдактара. Аўтар гэтага артыкулу становіцца за машыністку ў „часовым памяшканыні” рэдколегіі—пажарнай пуні, брыгада пайшла па цэхах—пазнаёміцца з рабочымі, раствумачыць мэты прыходу, сабраць матэрыял.

Праз гадзіну ва ўсіх цэхах пад лёзунгам „Нагреем вагранкай не только метал, но и наш больше-

вистский рабочий закал”<sup>1)</sup> вывешваеца Бюлетэн № 1 „Вагранкі”.

Адзін з брыгадзіраў у бюлетэні паведамляе, што ён раніцою наведаў комбінаваную фабрыку, дзе высьветліў: завод не дае ў часе модэлія, прысланыя модэлі часта маюць хібы, якія замазаны воскам, воск аднавяеца або плавіцца—ліцьцё выходзіць з бракам. Медзь завод таксама затримлівае або дае мядзянае пілавінне напалову з съмецьцем. Комбінаваная гатова адмовіцца ад заказаў завода. Брыгадзір ставіць пытаньне рубам: рабочыя павінны зынішчыць гэтых брыдоты, наладзіць узаемадносіны з комбінаванай, заключыць з ёй соцумову.

Заметкі рабочых б'юць па недахопах. Бюлетэнь адразу заваёўвае ўвагу. Цікавяцца ім, цікавяцца брыгадай. Пачынае паступаць матэрыял (больш у вуснай формі).

Пачатак зроблены. Занятая большыцца дня на асноўной сваёй працы, брыгадзіры парашаюць цэнтр вагі сваёй працы перанесці на бюлетэнь, на артыкулы ў „Комунісьце”. Моц друкаванага слова брыгаднікі ведаюць: дні, праведзеныя на заводзе, гэта падкрэслілі.

24 верасеня ў вагранцы выкінула збоку некалькі цаглін. Муляры для віду, відаць, абмазвалі іх глінай, а майстра гісэрнага цеху не дагледзеў. Выпадак знаходзіць належную ацэнку ў бюлетэні, якая суправаджаецца вершам Яўхіма Кохана:

„Ну, и каменщики тут у нас-то на заводзе завелись!  
Кирпичи с вагранки ежечасно  
Отпадаю,—берегись!  
Глинай тяпнул-ляпнул между прочим,  
Успокоившись на том,  
А что это хорошо не очень—  
Что с того... чорт с ним, плюем!  
Это разве не рвачи, да не рвачи-ли?  
Это разве не прорыв и не буза?  
Выбросим такие разгильдяйские по-  
чины  
Как ненужный сор и как из’ян!”

<sup>1)</sup> Рэдакцыя зьдзіўлена, чаму брыгада белАПР'аўцаў працавала ў расійскай мове.

## ПАЧАТАК

| гэтак кожнае здарэньне, непадлка, кожнае адмоўнае зявішча аднатоўваеца ў бюлетэні, падмацоўваючыся часта насынек, можа і на ўсім дакладна, але часта і трапна напісаным вершам. Ня толькі вузка- вытворчыя пытаныні асьвятыле бюлетэнь. Належнае месца маюць і тыя пытаныні, што ўскосна, але балюча ѹдбываюцца на прадпрыемстве, на выкананыні програмы. Кепска працуе кооперацыйная комісія—той-же Коханячэ” яе вершам:

„Ёсьць у нас коопкамісія  
Наша завадзкая,  
Пра яе цяпер прасьвісну я:  
— Дзённа-ж такая...  
Ёй ацна работа дадзена—  
Абуваць тых, хто бяз бот,  
А яна дык робіць, гадзіна,  
Нейк усё наадварот:  
У каго ёсьць боты маднія—  
Дасьць маднейшыя наверх,  
А хто босы—ў дні халодныя  
Воўкам вые і rave.  
Слухай ты, копікамісія.—  
Перайнач ты свой дзялеж,  
А не то—дадзім па лысіне,—  
Сама воўкам заравеш!”

Напружанаеца ў апошніх дзён другога году пяцігодкі, калі завод апыніўся пад пагрозай зрыву заданьня, выклікала ўздым энтузіазму, творчай ініцыятывы рабочых. Да 200 рабочых літаральна ў 2—3 дні замацаваліся на заводзе да канчатку пяцігодкі, рыхтаваўся стрэчны прамфінплян для трэцяга году. Першай пайшла брыгада токараў Вяршыніна: яна высунула 55 агрэгатаў замест 50, вызначаных на 3 год пяцігодкі, яна абавязціла сябе ўдарнай, выклікала на спаборніцтва іншыя брыгады. І брыгаднік Але́сь Зарыцкі, пры „консультацыі іншых поэтаў”, піша ў бюлетэні:

„Товарыщи, знайте, что каждый Выпущенный агрегат—  
Это в стан буржуазный  
Выпущенный снаряд,  
И лучше, чем выстрел меткий,  
Раскрошил череп врага.  
Ряды солдат пятилетки—  
Шеренги ударных бригад!  
Сегодня бригада Вершинина  
Себя об'явила ударной,  
Теснее сплотившись с машинами

В работе горячай, запарной.  
Бригада Вершинина—герои парни  
И держит упрямо высокое знамя.  
Товарищи, в порядке ударной кам-  
пании—

Очередь за вами!  
Чтоб завтра десять ударных бригад  
Вышли гудкам навстречу!

Помни: каждый выпущенный агрегат  
Снаряд врагу в плечи!

І рос на заводзе лік ударных брыгад, апрацуўваліся соцдагаворы паміж брыгадамі. Змагаючыся за гонар заваду, рабочыя ўдакладнялі тое, праз што ганебна забывала тэхнічнае кіраўніцтва, яны ставілі кіраўніцтву задачу: даць плян. Але не адно тэхкіраўніцтва не зынітавалася з рабочай масай. Хварэу на тое-ж і партыйны кіраўнік.

Рабочыя парашылі да канчатку другога году працаўца без выхадных дзён. Яны аддавалі свой адпачынак на ліквідацыю прарыву. Усе рабочыя выходзяць на працу, але ня вышла брыгада Шчэрбіча, у якой працуе сам сэкратар парт'ячэйкі Каралькоў. Брыгала працавала не на зборцы і таму лічыла, што ёй асаблівых тэмпай ужываныя ня трэба. А на зборцы якраз не хапала людзей... Ці ня мог сэкратар ячэйкі паставіць пытаныні аб скарыстаныні брыгады Шчэрбіча на зборцы, паказаць свой уласны прыклад? Ён палічыў за лепшае стаяць у баку ад творчага ўздыму рабочых, у цінъку...

Бюлетэнь падхапіў гэты выпадак. Большыцца рабочых даведалася пра здарэчыне іменна праз бюлетэнь, даведалася пра яго адначасова з яскравай ацэнкай і вывадам:

„В то время, когда под угрозой план, И нужно заштопать каждую щербину. Выходят бригады работать к станкам. Но не выходит бригада Щэрбича... В ударные дни не стать у станков?! Что вы—большые калеки? И в этой бригаде сам Корольков—Секретарь партийной ячейки... Товарищи, знайте, что этот день Нужно нагнать, что долг за вами. Нажмите! Отбросьте позорную лень, Выше держите ударное знамя! Чтоб кипела работа за каждым станком,

Чтоб были заглажены все ущербы.

Слово за вами, дорогой Корольков,  
Слово за вами, товарищ Щербич!"

І праца кіпела. Брыгада Акушкі, што працавала на зборцы агрэгату, аднойчы засталася працаўца на другую зьмену. Брыгада „заглаживала ущербы“, акрасляўся ўжо ў звыклыя формы і шаснащаты агрэгат. Сказаў сваё „слова“ і Каралькоў. Ён, „у інтэрсах аховы працы“, ледзь не сарваў пастановы брыгады аб працы на другой зьмене. Але брыгада інгарэсы выкананьня пляну ставіла вышэй і намаганьне сваё зьдзейсніла.

Аформляўся агрэгат, расьлі гурмы дэталяй да лубрыкатараў. Прыйвала мядзяная арматура, нявычэрпнай стужкай праходзіла праз варштат чарнявага Левіна. У яго балела рука, але ён працаў, і працаў з шалёнymi тэмпламі. Зрэдку ён абурана лаяў адліку мядзяных балванак. Згадвалася рэпліка:

— Як точуць, так і ліюць...

— Нел Да Левіна яе не прыстасуеш!

Брыгада Сарокі азіралася на падгонішчыкаў дэталяй: яна форсавала зборку і патрабавала больш і хутчэй масълёнак, сабачак, поршняў, чарвячкоў—тых, якія пужалі трохзнакавымі лічбамі, а больш за ўсё на пэўным падлікам—тэхнічную нараду.

Выкананьне пляну набліжалася. Але блізка было і 30 верасьня.

\* \* \*

На памятнай нарадзе, што адбылася 22 верасьня, парашылі з'яўтра—пасъля з'яўтра (калі прыедзе з Менску дырэктар завода Каровін) склікаць вытворчую нараду з шырокім удзелам рабочых, на якой азнаёміць са схемай тae плянавасці, якая ўводзіцца на заводзе і якая, урэшце, паставіць крыж на ганебным хаосе, што ашчаперыў ціскам сваёй „арытмэтыкі“ завод, зводзіў на нішто ўсе намаганьні рабочых падтрымаць гонар заводу.

23 прыедаў Каровін. Пытаемся ў старшыні з'яўкуму: калі нарада?

— Яны думаюць, здаецца, з'яўтра склікаць..

„Яны“.. вытворчая нарада, выходзіць, справа „іх“, а не з'яўкуму?

Пытаемся ў дырэктара.

— Ня ведаю!—адказвае.

Назаўтра (апошні тэрмін даны нарадай) пытаемся ў сэкратара парт. ячэйкі Каралькова. Чуем адказ:

— Нарада—аб плянавасці на будучы год, яшчэ пасъпем... Трыкунік, бачым, не варушыцца. Ён трывамаецца вельмі „спакойна“. Мы ставім рубам пытаньне праз бюлетэн. І з'яўтра нарада склікана.

Спрэчкі па дакладзе заг. вытворчасцю Трусава паказваюць: шмат дэталяй проекту—спрэчныя, недапрацаваныя. Ці не таму адміністрацыя неахвотна склікала нараду, надаўши ёй выгляд тэхнічнай?

Але нарада пабівае сваім фактамі ўпартасць дырэкцыі. Яна прапануе тэрмінова дапрацаўца схему плянавасці, дае шэраг сваіх з'яўбаў. Выпукляеца асноўнае: першыя падлікі проекту плянавасці паказваюць, што цэхі недагружаны, яны выкраваюць тыя магчымасці, якія завод да гэтага часу не скарыстоўваюць.

На бюлетэн рэагавалі, патрабаваныне аб скліку нарады выканалі. Гэтага ни прыкметна было раней у адносінах насьценнай газэты. Да бюлетэню больш пільна прыглядаўся і з'яўком. Нататка з вершам аб мулярох і вагранцы выклікала абурэннене майстра гісэрнага цеху Кавальчук. Ён накінуўся на старшыню рэдколегіі з пагрозамі. Адразу ж скліканіе было паседжаньне з'яўкуму, на якім Кавальчук атрымаў папярэджаньне.

— Раней,—кажуць хлопцы,—такоі гнуткасці і паваротнасці мы ня бачылі!..

\* \* \*

На тэхнічнай нарадзе была прарапрацавана адозва ЦК Усे�КП(б). Тэхнічны персанал заяўіў аб сваім жаданьні ісці нага ў ногу з рабочымі заводу, усімі сіламі змагацца з ліквідацыю прарываў. Тэхперсонал

замацаваў сябе за заводам да сканчэньня пяцігодкі і абвясьціў сябе ўдарнікам. Вызначылася ўжо зварка шчыліны, якая разъяднала рабочых з тэхнічным кіраўніцтвам, так шкодзіла працы,

Рыгор Суніца піша (пры „консультацыі“ Цімоха Крысько) верш у бюлетэні:

Інженеры и техники,  
С ключиками и топориками,  
Скиньте форму,  
Засучите рукава.  
Нашему строительству  
Нужен темп ускоренный,  
Руки мускулистые,  
Сообразительная голова.  
Мы приветствуем  
Інженеров в кепке,  
В рабочей синеблузке  
Техперсонал,  
Тех, у которых  
Связь с рабочим крепка,  
У кого не гаснет  
Производственный накал.  
Слышице производства  
Сигнал тревожный?  
— Не додан агрегат!  
Погор! Прорыв...  
Інженеры и техники.  
Ведь вы же можете  
Дать агрегат,  
Хаос покорив!  
Мы призываляем... и:  
— Есть! — ответил  
Вчера на собрании  
Техперсонал:  
— Стена между нами  
И рабочими сметена.  
Слышим! Идем  
На тревожный сигнал!

\* \* \*

30 верасьня быў скончаны зборкай шаснаццаты агрэгат. Да яго не хапала некоторых дробных прыстасаваньняў, але гэта дробязь у параўнаныні з tym, што завод мог зусім не дадзі агрэгату.

Гатовыя лубрыкатары былі аснаджаны арматурай і пастулі на склад. Але выкананец заданыне цалкам усё жня здолелі, позна схамянуліся...

Рабочыя заводу давялі, што завод працаўца можа бальшавіцкім, ударнымі тэмпамі, што прынятую ім прграмму на трэці год пяцігодкі ён зможа выкананец цалкам.

Брыгада, прабіўшы сем дзён на заводзе, здолела правесці такую-сяную працу. Пяць выданых бюлётэняў учесьлі съвежы струмень, былі немалым штурхачом абломаўцам, вострай зброяй для зьнішчэння недахопаў. Рабочыя кажуць:

— Жывых людзей і жывую справу пабачылі.

А адміністрацыя? Яна адчувала брыгаду, як чыр на замярцьвела спакойным целе, які мітрэжыць і назолай прымушае варушыцца. І то добра!

Адыходзячы з заводу, брыгада пакідала там новых рабкораў, пост газэты „Комуніст“.

Неўзабаве пост паведамляў праз друк, што старшыня заўкому Тара-севіч зняты з працы, што дырэктар і заг. гаспадаркі атрымалі „на від“. Заўвага ад рэдакцыі зазначала, што ў ганебных прарывах на заводзе шмат вінна і партыйная ячэйка. Праз пару дзён заўком быў даабраны, і старшыней стаў т. Мэндэлевіч.

Завод імя Сталіна аздараўляў сваё кіраўніцтва, рыхтаваўся да засятага змаганьня за выкананыне пляну трэцяга году пяцігодкі, за сапраўды плянавую працу.

Філія БелАПП атрымала яскравы вурок: перабудаваць працу можна, перабудаваць працу трэба. Можна і неабходна ўключыцца ў змаганьне за промфіліян за рэконструкцыю. Ёсьць дзе і як прыкласці свае здольнасці.

Выходы брыгады на завод не маглі насіць плянавага характару. Рэдакцыйным працаўніком прыходзілася адзвывацца для сваёй працы, таварышы, што працеваў на вытворчасці, працеваў ў розных зыменах. Таму не ўдалося нам скарыстаць яшчэ аднае нашае зброі: літаратурнае выступленыне ў цэхах. Але мы зрабілі іншае: на вечары провадаў прызыўнікоў—рабочых заводу наладзілі выступленыне. Выступленыне прайшло надзвычайна ўдала, рабочыя пазнаёміліся і з літаратурнай прадукцыяй сваіх неведнікаў—брыгадзіраў.

І для „вялікай“ літаратуры праца на заводзе дасьць належную тэматыку, дасьць належны напрамак творчасці. Хіба не пра гэта казаў і верш Цімоха Крысько „Ударнікам“, зъмешчаны ў нясъценгазэце заводу (перадрукованы ў „Вясене“), поэты, які дагэтуль нічога ня пісаў на тэмы блізкія заводу, фабрыцы. Завод нахіну і іншых таварышоў, што знайшло адбітак і ў іхных творах.

\* \* \*

У хуткім часе на завод накіраваліся энou гурткоўцы. Яны пайшлі організоўваць на заводзе літаратурны гурток. Першы запіс даў 12 рабочых-гурткоўцаў.

Працы гуртку будзе багата. З першых-жа дзён трэба дапамагаць хоцьбы і насыщеннай газете, беларусізаўцаў яе (брыгадзе прыходзілася ў бюлетэнях ужываць „комбінаваны“ спосаб: нататка—беларуская, верш—расійскі, і наадварот), падцягнуць рабкораўскую „пяхоту“ да тэмпаў „кавалерыста“, старшыні рэдколегіі.

Працы шмат. І пойдзе яна з посьпехам, бо пачатак пакладзены ўдала і грунтоўна.

Лягчэй перабудавацца і філіі. І ёй пачатак даў яскравую намётку працы

на астатніх прадпрыемствах гораду, паказаў шлях для супаджанага поступу разам з рабочай масай за пяцігодку, за бальшавіцкія ўдарныя тэмпы па ўсіх, у тым ліку і літаратурным, фронтах.

#### Ад рэдакцыі:

Друкаючы артыкул тав. Шынклера, які паказвае пра волыт барацьбы за прамфіліян Бабрускай філіі БелАПР, рэдакцыя членісці з'яўляе ўвагу філіі на той факт, што верши, лёзунгі і г. д. чамусьці пісаліся брыгадай філіі на заводзе расійскай мовай.

У той час, як партыя дамагаеца, каб усе культурныя організацыі з'яўляліся падважнікамі ў справе беларусізацыі, некаторыя члены Бабруйскай філіі БелАПР насупреч намаганню партыі вядуць свою літаратурна-масавую работу сярод рабочых-беларусаў на расійскай мове.

Рэдакцыя разглядае гэты факт ня іначай, як буйную політычную памылку некаторых членоў Бабруйскай філіі, якія об'ектыўна ліюць ваду на млын вялікадзяржайнага шовінізму. Гэты факт, апрача ўсяго, съведчыць, што ў Бабруйскай філіі БелАПР ёсьць таварыши, якія прытрымліваюцца шкоднага нацыянал-дэмакратычнага погляду, што беларускому рабочаму беларуская мова быццам-бы незразумелая.

Рэдакцыя патрабуе ад філіі выправіць гэтай сваёй буйнай памылкі.

# АРТЫКУЛЫ

О. Канакоцін

## Абвастрэньне клясавай барацьбы ў беларускай літаратуре ў пэрыод соцыялістычнай рэконструкцыі<sup>1)</sup>

I. Абумоўленасць абвастрэньня клясавай барацьбы на літаратурным фронце разортваньнем клясавай барацьбы па ўсёй лініі наступу на капиталістычныя элементы

Клясавая барацьба ў беларускай мастацкай літаратуре і публіцыстыцы складае непадзельную частку тых процэсаў абвастрэньня клясавай барацьбы, якія мы наглядаем на Беларусі і ва ўсім Савецкім Саюзе ў выніку нашага рашучага наступу па ўсяму фронту соцыялістычнага будаўніцтва і па ўсяму фронту барацьбы за стварэнне культуры соцыялістычнай па зъместу і нацыянальной па форме.

Мы маём факты, калі клясавы вораг здзяйсняе шкодніштвам на чыгуны, падпальваючы саўгасы і колгасы, прасякаў у культурныя органы і там праводзіў шкодніцкую работу; клясавы вораг выступаў у выглядзе антысэмітизму, зьдзекуючыся з работніцы Баршай на шклянай гуце „Кастрычнік“ у Бабруйскай акрузе або высмальваючы вочы вапнаю ад-

<sup>1)</sup> Гэты артыкул з'яўляецца стэнограмай дакладу, чытанага ў Комакадэміі, і другу ўецца ў „Бальшавіку Беларусі“.

міяй, як месцам для сваіх контррэволюцыйных вылазак. Клясавы вораг пралез і ў Даосьледчы інстытут сельскай і лясной гаспадаркі. Ён распрасьцёр свае шчупальцы і на мастацкую літаратуру, дзе процэсы клясавай барацьбы, процэсы абастрэнныя гэтай барацьбы, былі даволі ярка выражаны.

Беларускі нацыянал-дэмократызм, апіраючыся на кулацтва і дробную буржуазію, прайвіў вялікую актыўнасць у сваій шкодніцкай работе і на фронце культурнага будаўніцтва і, у прыватнасці, літаратуры.

Партыя мобілізавала ўвагу на барацьбу з нацыянал-дэмократызмам, пролетарская грамадзкасць пад кіраўніцтвам партыі пашла ў штыхі на контррэволюцыйны нацыянал-дэмократызм, у выніку чаго органы пролетарской дыктатуры ДПУ ўскрылі і організацыйную структуру беларускага контррэволюцыйнага нацыянал-дэмократызму.

Апошні пленум ЦК КП(б)Б, які адбываўся ў каstryчніку месяцы, даў наступную правільную характарыстыку беларускаму нацыянал-дэмократызму: „Беларускі нацыянал-дэмократызм—гаворыца ў рэзоляцыі па нацыянальнаму пытанню,—характарызуецца барацьбою за капіталістичную рэстаўрацыю і орыентоўкай на Захад, у прыватнасці на фашысцкую Польшчу ў процілегласць пролетарской Маскве. Нациянал-дэмократызм прапаведуе тэорию самабытнасці, тэорию, якая ўзводзіць у догму вузкую провінцыяльную абмежаванасць“.

Тэория самабытнасці вяла да ідэалізаціі фэўдалнага і буржуазнага мінулага і знайшла сваё выражэнне, у прыватнасці, у шуканні росквіту беларускай культуры ў эпоху сярэднявякоў, у ідэалізацыі шляхецкіх рэволюцыйнераў накшталт Кастуся Каліноўскага і г. д.

Нацыянал-дэмократызм напружвае ўсе свае сілы да таго, каб накіраваць культурнае будаўніцтва БССР па

шляху стварэнні культуры буржуазнай па сваім зъмесці і нацыянальнай па сваій форме.

„Падобна вялікадзяржаўнаму шовінізму, беларускі нацыянал-дэмократызм стаіць на глебе прызнання няўхільнасці барацьбы дзяўлюх культура—расійскай і беларускай. Выходзячы з гэтай тэорыі, беларускі нацыянал-дэмократызм стварае агульны фронт з беларускім нацыянал-фашизмам па той бок мяжы (Луцкевіч, Астроўскі, Станкевіч і інш.), зяўляеца, такім чынам, агентурай беларускага нацыянал-фашизму, сустайной часткай польскага фашизму“.

Усе гэтая харектэрныя рысы беларускага нацыянал-дэмократызму знайшли сваё адлюстраваныне і ў беларускай мастацкай літаратуре. На літаратурным фронце контррэволюцыйны нацыянал-дэмократызм выступаў праз сваіх агентаў, якіх ён завербаваў з меней устойлівых у клясавых адносінах праістотнікоў беларускай культуры, ці проста пасылаў сваіх агентаў у шэраг беларускіх літаратурных аўяднанняў. Нам ужо вядомы такі факты, калі „свае людзі“ пасылаліся беларускім нацыянал-дэмократамі ў шэраг устаноў, у шэраг галін нашага культурынага і гаспадарчага будаўніцтва, з мэтай там шкодзіць, з мэтай быць сапраўднымі агентамі гэтай контррэволюцыйнай групы. Беларускі нацыянал-дэмократызм і на літаратурным фронце пасыпей за гэтая гады ня мала прынесці нам шкоды. Ад ускрытых замаскаваных вылазак ён пераходзіць у адкрыты наступ, у адкрытыя контррэволюцыйныя вылазкі супроць пролетарской дыктатуры.

Трэба скказаць, што мы мелі ня толькі паасобныя выступленні паасобных прадстаўнікоў, якія ўваходзілі ў тое ці іншае аўяднанне беларускіх літаратараў, але ў нас былі і такія звязы, калі організацыі, у пэўныя моманты абастрэннія клясавай барацьбы, выступалі з ідэямі нацыянал-дэмократызму, выступалі супроць нас. Праўда, выступалі не з дэкларацыямі

## АБАСТРЭННЫЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

ўсяго аўяднання, а адзін за другім паасобку з вызначанай лініяй супроць нас.

Абастрэнныне клясавай барацьбы на літаратурным фронце выклікае туго клясавую дыфэрэнцыяцыю, якая адбываецца спачатку ў выглядзе адыходу ад „Маладняка“ дзяўлюх груп пісьменнікаў, а потым і ў выглядзе організацыйнага аформлення клясава-дифэрэнцыяваных груп пісьменнікаў.

### II. Організацыйнае аформленне клясавай дыфэрэнцыяцыі ў беларускай літаратуре

Клясавая дыфэрэнцыяцыя 26-27 г., якая адбывалася ў беларускай літаратуре, вядома нам ня толькі адыходам дзяўлюх груп ад „Маладняка“, якія потым увайшли ў новае організаваныя літаратурныя аўяднанні „Узвышша“ і „Полымя“, але і тым, што да гэтых новых аўяднанняў прыходзяць людзі, якія стаяць у баку ад будаўніцтва, людзі з яўна зьменавехаўскім устаноўкамі, прымушаныя пасыля доўгага маўчання прызнаць, што савецкая ўлада цвёрдая. Гэтая маўчальнікі з двух- і трохгадовымі стажамі літаратурнага маўчання ўваходзяць далёка не з пролетарскім ідэямі ў беларускую літаратуру.

Мы маем, апрача памянёных трох аўяднанняў, яшчэ два— „Пробліск“ і „Літаратурна-мастацкую комуну“, якія ўзынілі таксама ў выніку клясавай дыфэрэнцыяцыі. Но і тыя офицыйныя заявы гэтых груп аб разыходжанні ў творчых мэтадах мелі, бяссумненна, сваю клясавую сутнасць. „Пробліск“, не пасыпейшы замацавацца, распаўся і пайшоў зноў за „Маладняком“, „Літаратурна-мастацкую комуну“, прайснаваўшы некалькі месяцаў. распадаецца.

Такія-ж процэсы клясавай дыфэрэнцыяцыі адбываліся і сярод літаратурных груп нацыянальных меншасцяў. Група яўрэйскіх пісьменнікаў „Юнгер Арбэйтар“ мела адыход людзей з упадніцкім настроем і людзей, якія ўпалі ў містыцызм. У расійскай групе

„Звенья“ дыфэрэнцыяцыя ішла па шляху організацыйнага адыходу новай групы „Перевал“.

Некаторыя публіцыстыя таго часу імкнуліся змазаць клясавую сутнасць дыфэрэнцыяцыі, якая адбывалася ў беларускай літаратуре, прыцягваючы за власы такія довады, што адколы груп адбываюцца „па прынцыпу літаратурнага стажу“, па формальных прыёмах творчасці; на жаль, гэтая тлумачэнні тады ня былі разыбіты да канца і гулялі дзе-ні-дзе да 28-29 г. І калі прыхільнікам змазваныя клясавай сутнасці меўшай месца дыфэрэнцыяці не ўдавалася выступіць у друку БССР, тады яны ўводзілі ў блытаніну праз расейскія часопісі—прыклад; артыкул Ф. Купцэвіча ў № 11 часопіса „Печать и революция“ за 1929 г.

Першым гаварыць пра аформленне і харектарыстыку паасобных організацый, мы лічым неабходным зрабіць такую заўвагу, што організацыйнае замацаваныне клясавай дыфэрэнцыяцыі ішло, галоўным чынам, па дзяўлюх лініях: па лініі набліжэння да пролетарской літаратуре, потым барацьбы за стварэнніе беларускай пролетарской літаратуре— „Маладняк“ (які пасыля ўвайшоў у ВОАПП і рэорганизаваўся ў БелАПП), і па лініі саамытніцтва і „бясклясавага ўзвышшэнства“ беларускай літаратуре— „Полымя“ і „Узвышша“.

Літаратурнае аўяднанне „Полымя“, ня гладзячы на вялікую розніцу ў творчасці ўвайшоўшых у гэта аўяднанне асоб, знайшло адзіную ідэю, якая звязвае ўсіх членаў. „Полымя“ склалася з часткі старых пісьменнікаў пэрыоду „Нашай нівы“ і з гэтае групы пісьменнікаў, якая пасыля адколу ад „Маладняка“, у выніку клясавай дыфэрэнцыяцыі, прымыкае да гэтай групы.

Такім чынам, мы бачым як-бы два ярка выражаныя крылы „Полымя“. Тут міжвольна ўзынікае пытаньне: што-ж аўяднала гэтых розных людзей— з аднаго боку, групу, выхаваную ў пэрыод „Маладняка“, у пэрыод

развіцьця рэволюцыйнай беларускай літаратуры, а з другога боку, групу, праслаўленую ў пэрысед, калі „Наша ніва“ была амаль не на службе кадэтаў, праслаўленую ў дні польсканімецкай окупациі служэннем кайзера, а пасля Пілсудзкаму? Што ж аб'яднала гэтых дзівye группы ў адну організацыю „Полымя“? Гэтых дзівye группы аб'яднала ідэя так зв. наў самабытнасці беларускай літаратуры. Тыя таварышы, якія вышлі з „Маладняка“, падмянілі моманты клясавыя момантамі нацыянальнымі. Нациянальныя моманты трымалі іх моцна ў сваіх руках. Група „Полымя“ зьяўлялася на чым іншым, як папутніцкай групай, і да гэтай групы павінны былі быць вядомыя адносіны, як да групы папутніцтва. Калі партыя ў сваіх дакументах, у сваіх пастановах такім чынам гэтую групу і расцэнвала, то пасобныя прадстаўнікі наўват з кіраўнічых таварышоў, як мы ўбачым (ніжэй пра гэта будзе гаварыцца), адносіліся да „Полымя“ далёка на так, як да папутніцкай групы. І сёньня можна яшчэ чуць разважаньні, што „Полымя“ склалася не пад уплывам адзінай ідэі самабытнасці, якая яднае гэтых дзівye группы, не пад уплывам ідэі нацыяналістычнай, а што яно склалася па другіх адзнаках. Вось адно з такіх найбольш небясьпечных азначэнняў, падкрэсліваю, маючых месца на сёньняшні дзень: „Полымя“ па свайму складу можна назваць конглёмратам розных плыней. Нельга яму даць якую-небудзь аднаобразную політычную характеристыку, бо гэта організацыя організавалася па адзнакы „старых“, а не па адзнакы політычнай і наўват мастацкай. Як бачыце, у гэтым азначэнні на першым месцы стаіць „конглёмэрат“ ідэі, а на другім месцы „адзнака старых“. І па тэй і па другой адзнаки наўрад ці можна аб'яднаць організацыю, якая далёка не па-старыкоўску дзейнічала на вядомых этапах клясавай барацьбы ў літаратуры. Мы съцвярджаем, што менавіта ідэя нацыяналістычнай сама-

бытнасці былі звязаны, якое звязвалася і аб'яднала „Полымя“, а ніяк ня прынцып старыкоўства.

І толькі пасля таго, як гэтая ідэя нацыяналістычнай самабытнасці прывяла частку „Полымя“ да адкрытых вылазак нацыянал-дэмократызму, другая частка пачынае пераацэньваць шляхі, па якіх ідзе аб'яднаныне.

Другая літаратурная організацыя „Узвышша“, якая таксама стварылася ў выніку клясавай дыфэрэнцыяцыі беларускай літаратуры, аб'ядналася па прынцыпу ўзвышэння над рачаіснасцю, па прынцыпу стварэння беларускага „залатога веку будучыны“, а на самай справе карэньні гэтых прынцыпаў жывіліся сокамі кулацкай зямлі, карэньні гэтых высокіх прынцыпаў—зататога веку будучыны Беларусі—заходзілі ў „залаты век мінлага“ Беларусі.

Гэтая позыцыя прывяла „Узвышша“, асабліва правую яго частку, да адкрытых вылазак нацыянал-дэмократызму. Праўда, мы ў сучасны момант ужо маєм дакладныя дадзенныя, што на толькі ідэя нацыяналізму штурхала „Узвышша“ да гэтых антыпролетарскіх, антысавецкіх выступленняў,—да нацыянал-дэмократычных выступленняў штурхала „Узвышша“ і контррэволюцыйная організацыя былых міністраў беларускай народнай рады, бо частка членаў „Узвышша“ знаходзілася ў цеснай організацыйнай сувязі з контррэволюцыйным нацыянал-дэмократычным цэнтрам.

У процівагу гэтам дзівым організацыям па іншых шляхах ідзе „Маладняк“—па шляхах набліжэння да пролетарской літаратуры, з цягам часу па шляху барацьбы за пролетарскую літаратуру. Гэты шлях прыводзіць „Маладняк“ да ўваходу ў БОАПП.

Праўда, шлях ад стварэння першай організацыі пісьменнікаў, якою зьяўляўся „Маладняк“, да БОАПП быў ня лёгкі, але быў правільны, як шлях барацьбы за пролетарскую беларускую літаратуру.

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

### III. Неаднароднасьць соцыяльна-клясавага складу літаратурных аўяднаньняў

Літаратурныя аўяднаньні, якія організацыйна аформіліся, усё-ж ня былі аднароднымі па свайму соцыяльна-клясаваму складу. Было-б памылковым съцвярджаць, што ўсе групы ў іх складзе можна падстрыгчы пад адзін грэбень—БелАПП пад пролетарскі, а „Узвышша“ і „Полымя“ пад нацыянал-дэмократычны. Неаднароднасьцю соцыяльна-клясавага складу і тлумачыцца тое, што ў момант аўвастрэнья клясавай барацьбы мы наглядаем пэўныя процэсы далейшай дыфэрэнцыяцыі сярод усіх аўяднаньняў і нават паасобныя выхады з аўяднаньняў. З аднаго боку, выхадцы з рабочых і бядняцкіх сялянскіх мас, якія ўваходзяць у літаратурныя аўяднаньні, пачынаюць пераацэньваць свае няправільнія нацыяналістычныя ўстаноўкі, па якіх яны пайшлі ў гэтых аўяднаньнях, групах, якія організацыйна аформіліся ў „Полымя“ і „Узвышша“; з другога боку, правая група, нацыяналістычная група, група буржуазных пісьменнікаў пачынае больш актыўізавацца, пачынае адкрыта выступаць, вядучы абстрэл пролетарскай літаратуры з сваіх нацыянал-дэмократычных позыцый.

Процэсы дыфэрэнцыяцыі ідуць ня толькі ў „Полымі“ і „Узвышшы“, але і ў БелАПП. Праўда, большасць яе членаў складаецца з выхадцаў з бядняцкіх пластоў вёскі і з рабочых гораду, але, аднак, і ў БелАПП мелася частка, праўда нязначная, соцыяльна чужая нам, якая ўлілася сюды з агульным струменем рэволюцыйнага ўздыму, уздыму, які быў і на літаратурным фронце.

У „Полымі“ як мы ўжо гаварылі, побач з былымі маладнякоўцамі, былі такія людзі, як Купала, Грамыка, Ляжневіч, Дыла, Гурло і ня ў меншай меры, які меў значэнне па свайму мінуламу, Колас. Гэтыя людзі прышлі ў „Полымя“ далёка ня з тымі ідэямі, пра якія яны пісалі ў сваіх дэкліра-

цыях. Карэніні іх творчасці моцна ўраслі ў нашаніўскі перыод і ня меней моцна ўраслі ў перыод аблугаўвання окупантаў кайзераўскіх і окупантаў польскіх. Але там былі і выхадцы з рабочага асяродзьдзя, як Александровіч, як комуністы Чарот, як Вольны—былы партызан. У „Полымі“ знаходзіліся і такія людзі, як Жылуновіч і Зарэцкі, якія сказаціліся да нацыянал дэмократызму. Пра гэта яны заяўляюць у сваіх прызнаньях, і калі Жылуновіч больш рашуча асуджае свае старыя позыцыі, то Зарэцкі яшчэ і да гэтага часу спасылаецца на асьлепенасць, якая прывяла яго ў адымкі нацыянал дэмократызму. Як быцам ён зьяўляеца цёмным, несьвядомым, прабыўшы шэраг гадоў у комуністычнай партыі.

Падкрэсліваем, што ў моманты аўвастрэнья клясавай барацьбы наогул і на літаратурным фронце ў прыватнасці, пасля шэрагу нацыянал-дэмократычных выступленій, у групе „Полымя“ ідэя дыфэрэнцыяцыі, у групе „Полымя“ няма адзінства. У выніку гэтае дыфэрэнцыяцыі выходитці з „Полымя“ Александровіч, адыходзяць ад прымірэнцікіх адносін да нацыянал-дэмократызму ў „Полымі“ Чарот і Нёманскі. Калі Чарот ад прымірэнцтва часамі пераходзіў да садзейнічаньня, зъмяшчаючы нацыянал-дэмократычныя артыкулы ў газэце, рэдактарам якой ён зьяўляўся, то цяпер Чарот ужо б'е нацыянал-дэмократаў сваімі поэмамі.

Такім чынам, толькі аўвастрэнье клясавай барацьбы прымушае т.т. глыбей удумашца ў процэсы, якія адываюцца, прымушае гэтых таварышоў рэзка павярнуць у бок нацыянал-дэмократаў.

Тую-ж клясавую неаднароднасьць складу і клясавых карэніньяў творчасці мы маєм у групе „Узвышша“. Для „Узвышша“, як і для „Полымя“, харектэрна, што кіруючу ролю ў гэтым аўяднаньні адигрывалі людзі, карэнінямі свае творчасці звязаныя з нацыянал-дэмократызмам. Такія

людзі, як Бабарэка, Пушча і ў той час комуніст Купцэвіч, які аказаўся перабежчыкам да нацыянал-дэмократызму, адыхываюць кіруючу ролю і праводзяць, як цяпер апавядваюць т.т. з „Узвышша“, нацыянал-дэмократычную апрацоўку, не саромячыся запалохваньня і дыскрэдытациі сваіх т.т. па аб'яднанью літаратурнымі бяздарнасцямі.

Ізоў такі, процэс абвастрэння клясавай барацьбы прыводзіць так званую левую частку „Узвышша“ да пераацэнкі тae лініі, па якой яны ішлі. Тут дыфэрэнцыяцыя адбылася настолькі дзяякуючы такім моцным процэсам нутраной пераацэнкі каштоўнасці і нутраной барацьбы, але галоўным чынам пад напорам пролетарской грамадзкасці і крытыкі, якую разгарнуў комуністычны друк.

Праўда, на сёньняшні дзень левая частка „Узвышша“ яшчэ далёка не стаіць на правільным шляху, але яна пераглядае свае ўстаноўкі, яна асуздзіла былых сваіх ідэолёгаў, адмежавалася ад іх.

Ня гледзячы на тое, што БелАПП у пераважнай сваёй большасці зьяўляеца блізкім нам па соцыяльна-клясавому складу, усё-ж і ў БелАПП ёсьць адзінкі—выходцы з чужога нам асяродзьдзя. Праўда, БелАПП увесь час вядзе лінію на самачыстку, БелАПП чысьціць свае шэрагі ад соцыяльна-чужых, ад звязаных з чужою нам клясаю людзей, але гэта ня здымае пытаньня з парадку дню работы БелАПП, што яшчэ трэба весьці вялікую працяжную барацьбу па ачышчэнню сваіх шэрагаў.

Такім чынам, мы бачым, што ў зусім законамерным парадку адбываецца далейшая соцыяльна-клясавая дыфэрэнцыяцыя ў беларускай літаратуре. Са славутай беларускай самабытнасці ў літаратуры маска сарвана самі літаратурныя організацыі ўскрываюць нацыянал-дэмократычныя тэндэнцыі, ачышчаючы свае шэрагі ад нацыянал-дэмократычных агентаў.

#### IV. Расстаноўка творчых сіл у сучаснай беларускай літаратуре

Сучасную беларускую літаратуру можна разъмежаваць па чатырох асноўных літаратурных кірунках: літаратура пролетарская, сялянская, папутніцкая і буржуазна-нацыяналістичная—нацыянал-дэмократычная літаратура.

Пытаньне пра беларускую пролетарскую літаратуру настолькі цікавае і шырокое, што яно ня можа быць у дадзенай работе цалкам ахоплены, загэтым абмяжуемся некалькімі заувагамі.

Крыніцай беларускай пролетарской літаратуры зьяўляеца Каstryчнікавая рэвалюцыя. У першыя гады пасля Каstryчнікавай рэвалюцыі зауважваеца ўздым у творчасці беларускай літаратуры. Першым нашым творам, які зьявіўся ў 1922 г. у беларускай літаратуре, мы маём поэму Чарота „Босьня на вогнішчы“, якая і зьявілася ў той час першым творам у разьвіцці беларускай пролетарской поэзіі.

Расейская пролетарская літаратура, якая аформілася і склалася шмат раней, чым беларуская, зьявілася вялікай дапамогай для стварэння беларускай пролетарской літаратуры.

Рост, уздым гаспадаркі—прамысловасці і сельскай гаспадаркі Беларусі, зьявіліся падставай паспяховага разьвіцця пролетарской літаратуры. Між іншым, яшчэ і да гэтага часу дзе-ні-дзе імкнунца давесці, што пролетарская літаратура на Беларусі вырасла не ад Каstryчніка, а ад перыоду „Нашай нівы“ і заходзіць сваімі карэннямі да Скарны і Сямёна Тураўскага. Гэта ня што іншае, як нацыянал-дэмократычная ідэалізацыя феўдальнага і буржуазнага мінулага Беларусі, гэта шкодніцкая тэорыя клясавага ворага.

Мы далёкі нават і ад того, каб лічыць прафсацькам пролетарской літаратуры і такіх пісьменнікіў, як Гартны, на чым вельмі ўпарты настойваюць некаторыя тэорэтыкі беларускай літаратуры.

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

Цішка Гартны з яго дарэволюцыйнай творчасьцю не зьяўляеца пролетарскім пісьменынкам. У Цішкі Гартнага ў ягонай дарэволюцыйнай творчасьці ёсьць протэст бунтарства, але протэст, які ня ідзе далей бунтарства. У сваёй дарэволюцыйнай творчасьці ён не падняўся да вышыні съядомасьці волі пролетарыяту. Там німа разуменяня вялікіх задач пролетарской рэволюцыі, якая ў тых часы надыходзіла. Загэтым нельга съцвярджаць, што Цішка Гартны зьяўляеца прабацькам беларускай пролетарской літаратуры.

Трэба адзначыць, што наперакор прароцтва нацыянал-опортуністых, якія гаварылі, што на Беларусі ня можа быць пролетарской літаратуры, наперакор надрыўнаму крыку з нацыянал-дэмократычнага лягеру пратое, што на Беларусі ня можа быць пролетарской літаратуры, затым што гэта краіна самабытная, вясковая вая, наперакор прароцтвам трацкістых, якія гаварылі, што ў перыод пераходу да соцывізму пытаныне магчымасьці існаваньня беларускай пролетарской літаратуры зьяўляеца пытанынем даволі спрэчным (пра гэта пісаў у сваім артыкуле Купцэвіч), наперакор усім гэтам прароцтвам як нацыянал-шовінізму, так і нацыянал-дэмократызму і трацкізму мы на сёньняшні дзень можам констатаваць налічча беларускай пролетарской літаратуры. Гэтая літаратура можа яшчэ ня зусім склалася, ня зусім аформілася, ня зусім выкрышталізавалася, як пролетарская літаратура, яна ў некаторых сваіх творах, можа быць, недастаткова чотка адлюстроўвае задачы і ролю пролетарыяту,— што тлумачыца тым, што беларуская пролетарская літаратура зьяўляеца маладой літаратурай, і тым, што яшчэ сам БелАПП недастаткова моцна ў сваёй творчасьці звязана з узрастуючым з кожным днём нашай соцывістычнай прамысловасьцю і з рабочай клясай,— але ва ўсякім выпадку на сёньняшні дзень мы можам сказаць, што беларускую пролетарскую літаратуру мы маєм.

Мы бачым хуткі тэмп разьвіцьця прамысловасьці і разам з тым хуткі рост пролетарыяту Беларусі. Рост прамысловасьці Беларусі па пяцігоддцы быў прадугледжан на 442 проц. Калі мы параўнаем гэта з 282 проц. агульнага росту ўсяго Савецкага Саюзу, мы ўбачым вялізарнейшую розніцу ў тэмпах, якімі падымаеца прамысловасьць Беларусі.

Мы бачым, як на практыцы ажыццяўляеца правільная ўстаноўка партыі на падцягваньне экономічнага ўзроўню адсталых нацыянальнасцяў да ўзроўню экономікі перадавых, пераможных нацыянальнасцяў. Бяз сумненія, што база для пролетарской літаратуры на Беларусі з кожным днём пашыраеца. БелАПП цяпер вядзе вялікую работу па выхаванью новых кадраў літаратараў з рабочых-ударнікаў. БелАПП організуе гурткі на фабрыках і заводах. БелАПП цяпер мае такіх прадстаўнікоў пролетарской літаратуры, як Лынкоў, Галавач, Мурашка, Ліманоўскі, Александровіч, Чарот і памёршы ў мінулым годзе Трус, які раней зьяўляўся яркім прадстаўніком інтэрэсаў бядняцкіх сялянскіх мас, але які паступова падняўся на ўзровень разумення задач рабочай клясы і даў нам таленавіта напісаную поэму „Дзесяты падмурак“

Усе гэтыя сілы растуць ад Каstryчніка, яны зразумелі Каstryчнік, ішлі з рабочай клясай пад кірауніцтвам партыі, выхаваны ёю.

Ітак, не ад Скарэны, не ад сьпевакоў фэўдалізма—Дуніных-Марцынкевічаў і не ад „Нашай нівы“ расьце беларуская пролетарская літаратура, а толькі ад вялікага Каstryчніка.

Сялянская літаратура на Беларусі мае даволі шмат маладых кадраў. Праўда, над гэтымі кадрамі мы яшчэ мала працуем. Сярод прадстаўнікоў сялянскай літаратуры ёсьць імёны ўпаўненых афэрылленых сялянскіх пісьменнікаў, як Каваль, Баранаў, Нікановіч, Сташэўскі. Гэтыя таварышы правільна адлюстроўваюць процэс рэконструкцыі сельскай гаспадаркі, пра-

вільна ўспрыймаючы кіруючу ролю пролетарыяту і партыі. Яны ня толькі адлюстроўваючы у мастацкай форме процэс, які адбываецца ў вёсцы, але спрабуючы працеваць над зъменай самога жыцьця вёскі, разумеючы правильна задачы партыі і рабочай клясы.

Хуткі рост колгаснага руху, вырошчваньне ў колгасах новага тыпу чалавека—калагасьніка-ударніка, бяз сумненіня будзе зъяўляцца тэй базай, на якой будуць працеваць беларускія сялянскія пісьменнікі. Мы мелі ня дрэнны вопыт, калі газета „Беларуская вёска“ выпускала часопіс „Чырвоны сейбыт“, дзе выключна пісалі новыя кадры з сялькораў. Мы мгем цяпер добры вопыт Бабруйскай раённай газеты „Комуніст“, якая выдае дадатак пад называй „Вясна“. Вакол гэтага дадатку цяпер ужо налічваецца не адзінкі, а дзесяткі маладых сялькораў, колгасьнікаў, ударнікаў, якія работай даводзяць, што кадры ў нас ёсьць. Але калі ўзяць раённыя філіі БелАПП, як філіі Амсьціслаўскую, Аршанскую, Полацкую і нават Магілёўскую, дык гэтыя філіі БелАПП па сваёй сутнасці складаюцца з сялянскіх пісьменнікаў, пачынаючых сялянскіх пісьменнікаў. Такім чынам, рэзэрвы для сялянскай літаратуры Беларусі, бязумоўна, ёсьць.

У гэтай галіне патрэбна вялікая работа па выхаванью новых кадраў, па скалочванью таго кадра, вакол якога павінна стварыцца аб'яднанье беларускіх сялянскіх пісьменнікаў.

Папутніцкая беларуская літаратура, і „Полымя“ і „Узвышша“ у сваіх шэрагах маюць ня мала папутнікаў, і нават у БелАПП ёсьць папутнікі. Агульныя харектарыстыкай для нашых папутнікаў можа зъявіцца, так сказаць, нацыяналльная „шыльда“, за якую яны ня бачаць клясавай сутнасці рэчаў. Нашы папутнікі вельмі часта хварэюць гэтым нацыяналізмам. А адсюль ні ў якім выпадку нельга ставіць пытаньне пра тое, што гэтыя нацыяналізм павінен нас адштурхоўваць ад работы над імі, мы не адмовімся ад вы-

хаваньня такіх папутнікаў, як Крапіва, Кузьма Чорны, які ў сваёй сялянскай тэматыцы да апошняга часу можа перамагчы дробнабуржуазнага погляду на сялянства. Кузьма Чорны ўсімі сіламі стараецца перамагчы гэты культ моцнага індывідуума-селяніна, па сутнасці культ кулака. Але гэта з цяжкасцямі яму даецца. Ёсьць у нас і таварыши, якія блукаюць у нетрах упадніцкай лірыкі: Маракоў, Кляшторны, якія ніякім чынам ня могуць узъняцца на вышыню тых задач, якія стаяць перад пролетарскай літаратурай, хоць яны гэтага ўпартга дамагаюцца.

Слабасць марксысцкай крытыкі ў значнай ступені затрымлівае выхаваньне папутнікаў, адваёўваньне лепшай іх часткі, набліжэнне іх да нас. Я гавару пра папутнікаў таму, што, па маёй думцы, пытаньне пра папутнікаў беларускай літаратуры ні ў якім выпадку ня здымаецца. Над папутнікамі нам трэба працеваць.

Пераходжу да буржуазна-нацыянальністичнай часткі нашай літаратуры, да літаратуры нацыянал-дэмократычнай. На гэтай частцы неабходна застанавіцца больш падрабязна таму, што вялізарную ўвагу ў барацьбе на літаратурным фронце нам прышлося накіроўваць на нацыянал-дэмократычную літаратуру. Сярод пісьменнікаў буржуазнай нацыяналістичнай, нацыянал-дэмократычнай літаратуры мы маем такія імёны, як Дубоўка, Пушча, Зарэцкі, Мрый, Грамыка, М. Гарэцкі, Янка Купала, які сцьвердзіў у сваім юбілейным зборніку яшчэ раз, з кім ён ідзе.

Дубоўка, у мінулым маладняковец, які перайшоў пасля ва „Узвышша“, Дубоўка, які стаў на позыцыю нацыянал-дэмократызму, дае нам два цікавых творы: „І пурпуровых ветразей узвіві“ і „Комбайн“. У першым з гэтых твораў ён падае разважаныні поэта-лірыка і матэматыка (бальшавіка). Матэматык у яго ня толькі сухі, але ў сваіх развагах і проста дурны. У спрэчках лірыка і матэматыка пераможцам становіцца лірык. Матэ-

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ

матык застаецца ў дурным становішчы. Дубоўка, паказаўшы, такім чынам, матэматыка, ставіць на суд чытача абодвых і гаворыць: „Скажэце, з кім вы пойдзеце: з „лірыкам ці з матэматыкам?“ Прасціцай гаворачы, з кім вы пойдзеце: з бальшавіком дурнем ці з намі?

Больш паказальным зъяўляеца яго другі твор „Комбайн“. У „Комбайнѣ“ Дубоўка піша пра тое, як аршанскі кондуктар, пад якім ён разумее партюю, пасадзіў у вагон кур'ерскага цягніка селяніна для таго, каб павесьці яго ў колектыв, і пачаў угаворваць селяніна, каб той згадзіўся добраахвотна ўступіць у колектыв. Селянін адказвае, што ён на гэта ня згодзен. Кондуктар працягвае настойваць, прычым у сваіх довадах кондуктар паказан адмоўным тыпам, а селянін, наадварот, паказан моцнай асобай, з псыхолёгіяй, якую гэтаму кондуктуру не падламаць. І не дарэмна Дубоўка ўкладае душу ў адказы гэтага селяніна, калі ён парыруе кондуктару. Селянін гаворыць кондуктару:

„Цябе салавей не дагоніць,  
Калі нават восьмё лакотку,  
І ночы ня хопіце сягоніня,  
І noch можа эдацца кароткай.  
Ды ўсё яно добра ў дарозе,  
Калі ты ляжыш на паліцы,  
Калі ты ні ў якай трывозе,  
Ніякай няма навальніцы...  
А вось, як узойдзеш у хату,  
Як глянеш на шэрыя съцены,—  
Згладаеш і дзеда і тату,  
Радню, да дзесятых каленіня,—  
Дык надта і не паскачаш  
Дык надга і не падскочиш.  
Хоць горка калі паплачаш,  
Хоць хочаш ты сам ці ня хочаш.  
Здалёка даваць парады  
Бадай што ня вельмі цяжка.  
І казка эдацца, як праўда,  
І праўда эдацца, як казка.  
Бліжэй падыйдзі, чалявеча,  
Да гэтай вясковай сядзібы,  
Калі насуваецца вечар,  
Калі нараджаюцца хібы...  
Ты думаеш, лёгка пакінуць  
Усё, што ў стагодзьдзях зьбірана?  
Ня выганіш гэнага кліnam,  
Бо будуць няўгойныя раны...  
Мне кожны памежэк знаёмы,  
Съм яеца мне кожны лісточак,  
Дык што ты мне радзіш для злому,

Дык што ты мне радзіш, браточак?  
Павінен я кінуць, зрачыся  
Усяго, што з маленства мне міла?“

Уесь твор прасякнут ідэяй моцнай асобы селяніна, які супраціўляеца партыї.

Адсюль ня цяжка выяўніць і мэту, якую прасъледуе поэма.

У гэтай поэме ў лірычным адступленыні Дубоўка апавядае казку, (а ён, між іншым, вялікі мастак на лірычны адступленыні), казку пра тое, што была некалі мазырская княжна, якая ўдавілася косткаю. Гэтая княжна, па звычаю заходніх народаў, была пакладзена ў склеп. Прыходзіць злодзей, пачынае яе рабаваць. Злодзей рабуе да апошняй кашулі і калі пачынае зьнімаць з гэтай княжны, якая ўдавілася косткай, кашулю, тады ад нялоўкага штуршка злодзея костка выскаквае з горла, і княжна прачынаеца і крычыць. Злодзей кідае рэчы, баючыся, што яго зловяць вартайнікі. Такі, прыкладна, зъмест казкі. Беларусь—гэта княжна, якая ўдавілася косткай, цяпер „абрабована бальшавікам“, „абабраная“ да апошняй кашулі, закрычыць і закрычыць так, што прыбяжыць вартайнік з Захаду і прагоніць злодзея—бальшавіка.

Па гэтых двух творах, якія, да слова гаворачы мастацкі напісаны, з усёю ўпэўненасцю можна сказаць, што Дубоўка зъяўляеца съпеваком клясавага ворага.

На менш характэрным зъяўляеца такі нацыянал-дэмократычны пісьменынік, як Зарэцкі. У аповесьці „Голы звер“ Зарэцкі апывае моцнага індувідуума, чалавека самца, у другім творы, у „Падарожжа на новую зямлю“, ён праслаўляе кулака.

„Падарожжа на новую зямлю“ зъявілася мастацкім аформленынем культацкай палітыкі былога наркомзема Прышчэпава, накіраванай на хутарызацию Беларусі. Зарэцкі ў мастацкай форме праводзіць нацыяналістычны ідэі самабытнасці вёскі, пра немагчымасць колективізацыі Беларусі,

даводзіць, што для Беларусі зьяўляеца вышэйшым ідэалам хутарызацыя, а не колектывізацыя.

Апошні твор Зарэцкага „Крывічы“ сапраўды зьяўляеца вышэйшым дасягненнем нацыянал-дэмократызму ў літаратуры. Тут Зарэцкі паказвае падрыхтоўку нацыянал-дэмократычнага паўстаньня супроть савецкае ўлады. Зарэцкі дае моцную індывідуальнасць правадыра нацыянал-дэмократаў Беразоўскага, які пасль съмерці зьяўляеца съязгам, што яднае ўсіх нацыянал-дэмоократаў, правадыра, які пасль сваёй съмерці пакідае запавет, у процівагу запавету Леніна, пра тое, што трэба зьбіраць усе сілы, з нізін, з балот зьбіраць народ на паўстаньне супроть „пануючых бальшавікоў“. Прывядзем некалькі вытрымак з гэтага роману. У першай частцы Зарэцкі паказвае, за што змагаюцца нацыянал-дэмократы, гаворачы вуснамі аднаго з саратнікаў Беразоўскага Сыляпня: „Аўтономнае беларуска-літоўскае княства“ (цяпер рэспубліка, край ці яшчэ як-небудзь), асьвечанае гісторычнымі традыцыямі, з'явілася-б цэнтрам, які-б мог прыцягнуць да сябе як заходніх, так і ўсходніх беларусаў... і літоўцаў... разумееш? ха-ха.. яна-б і зрабіла гэта, каб не баялася залішняга сепаратызму. Аўтономія можа хутка перайсці ў незалежнасць...“

Далей аўтар паказвае апрацоўку вясковага хлапца, прыведзенага адным з наступнікаў Беразоўскага да Сыляпня: „Аржановіч запыталася ў Ліпіна, адкуль ён прыехаў. За яго адказаў Сыляпень: „Прыехаў з вёскі ў Менск шукаць Беларусь. З ліхтаром у руках, як некалі Дыоген - чалавека. І вось... шукаў Беларусь, а знайшоў бе-ла-ру-сі-за-цыю... Хо-хо... Праўда, Сяргей?“ І на слова хлапца, што прыехаў, Сыляпень, успілішы, закрычаў: „Малайцы, хлопцы. Працуіце ліха на вас, працуіце. Зынізу браць трэба, зынізу — з зямлі, з балот... Ха-ха... Растуць, брат, растуць, як грыбы... Нічога, Мікола, не бядуй. Тысячы ўжо ёсьць. Будуць дзесяткі тысяч і сотні...“

Толькі ўзварушицы трэба, кліч клікнуць на ўсю нашу сонную Крывію...

„Падымайся з нізін сакаліна сям'я,  
Над крыжамі бацькоў, над курганаў...

Беларускае адраджэнне будзе ісці з карэнняў беларускага народу. Усякія штучныя формы, у якія-б захацеў хто-небудзь укласці яго, адпадуць, рассп'яцца ў прах. У сваім магутным поступе яно знайдзе свае асаблівия формы, якія органічна вырастуць з саме сутнасці гэтага гісторычна а процэсу... Разумееце вімяне, хлопцы, га?.. Усякія апякуны беларускага руху, хто-б яны ні былі і з якой-бы—ці добрый, ці дрэнны—мэты яны над намі чі апекаваліся—усе яны адмітуцца гісторыяй. Зынізу, з зямлі, вырасце наш рэнэсанс... ён расьце ўжо, узынімаецца, ён бушуе ўжо такімі магутнымі хвалімі, якія многа чаго могуць пазъмітаць на сваёй дарозе... І пазъмітуць яшчэ, пазъмітуць.. Пачакайце толькі...“

Канчаецца апрацоўка такою развагай пра беларусізацыю: „А вы ведаеце, што такое бе-ла-ру-сі-за-цыя? Га? Хо-хо-хо... Гэта, брат, хітрая, ой хітрая штука.. Гэта стаўка на форму... Так, так, на форму!.. Аўладаць формай, адлучыць яе ад зъместу, вылягчыць яе, выкроўці, высушыць і . выкінуць вон... ха-ха-ха... Што, хітра, га?.. Тонка? Ха-ха.“

У гэтым-же романе ёсьць такія развагі пра нацыянальную політыку: „Навучыца аўладаць беларускай мовай, каб лягчэй было згаварвашаца з сялянамі, скажам пры зьбіраныні падатку, гэта ня будзе вырашэнне нацыянальнага пытаньня. Гэта будзе толькі ўсяго замена колёніяльной політыкі „салдацкай“ на колёніяльную політыку „езуїцкую“. Гэта страшэнна шкоднае звужэнне проблем нацыянальнай культуры, гэта політыка гандляроў з рынку, якія (я спэцыяльна гэта назіраю) з'яўляюцца заўсёды да сялян у роднай іхнай мове, каб... лягчэй абдурыць іх...“

Далей Зарэцкі мастацкі зьдзекуецца над таварышамі з БелАПБ, і

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

канец разваг пра БелАПП напамінае ўжо нам вядомае яго выступленне на 1-м зьездзе БелАПП пра тое, што таварыши езьдзяць у Москву па падачкі. Прыкладна, такі сэнс гэтай часткі яго роману.

Гэроі яго роману ня любяць Беларусі фабрычнай — Беларусі рабочай гаму, што там няма таго беларускага, што складае іхны нацыянал-дэмократичны ідэал.

Мы думаем, што прыведзеных вытрымак зусім дастаткова, каб сказаць з упэўненасцю: Зарэцкі — съпявак нацыянал-дэмократызму. Між іншым, гэты роман быў зъняты з друку, Зарэцкага ўзялі ў штыкі, але ён ня гэтак скора здаў свае позыцыі і признаўся з вялікім спазненьнем; як признаўся, аб гэтым мы казалі раней.

Трэці найбольш яркі прадстаўнік нацыянал-дэмократызму Дудар-Глыбоцкі, паслья твору „Вечер з Усходу“, у якім трактуе, што ўвесь расклад у студэнцкім асяродзьдзі адбываецца ад упłyваў з Усходу — з Москвы, піша верш „Пасеклі наш край пападам“. Па Дудару, бальшавікі пасеклі Беларусь, адарвалі ад агульнага цэлага. Дудар піша ў тон тым, хто ў час заключэння Рыскай умовы пісаў так:

Нас падзялілі.  
Хто?  
Чужаніцы,  
Цёмных дарог махляры».

Мы мелі такога зъместу песьніку вялікадзяржайных шовіністых у момант далучэння былой Гомельскай губэрні да Беларусі. Па свайму зъместу і гэтая песьня аднародна з вершам Дудара і з вершам пра Рыскую ўмову. Вось яе зъмест, за выключэннем чатырох радкоў:

### На смерть губернii

Время дорого. Не до говора.  
Полчаса разбирали вопрос.  
И в конце концов Белоруссия  
Нам предлинный состроила нос.

Против выступить думал некий др, г.  
Но не смел повернуться язык:

Прошептал что-то. поперхнулся  
вдруг...  
Друг наш, видно, к покорству при-  
вык.

И губернii нашей, Гомельской,  
Больше в списках губерний уж нет.  
Только слышится недовольный вой,  
Помутился в глазах белый свет.

Разделили нас, не спросивши,  
Распредали родимый наш край,  
Утешенье есть только в лозунге:  
Всяк, кто может, скорей удрай».

Як бачыце, ня толькі беларускі нацыянал-дэмократызм выступае ў сваій контэррэволюцыйнай сутнасьці, але і вялікадзяржайны шовінізм паказвае свай клясавы твар даволі ярка. Мы маглі-б прывесці шэраг прыкладаў, але гэта не ўваходзіць у тэму да-кладу. Тут мы толькі прывялі гэты прыклад для навочнага доваду, што клясава - варожая сутнасьць твораў гучыць аднолькава на ўсіх мовах, клясавага ворага лёгка пазнаць.

Нельга абысьці такога поэты, як Пушча, які напісаў „Асенінія песьні“, „Лісты да сабакі“, які аплакваў „Беларусь распіятую (па Пушчу) на крыжы“.

Ён пра сучаснасьць гаворыць у та-кіх вобразах:

„У полі, на кургане, вечер дзіка вые.  
Крыльямі лапочуць чорных птушак  
зграй;  
Віхар на кургане танец съмерці  
грае...  
Цела у экстазе, у шалённым спрыце...  
Сеньня восень — дама, сеньня віхар —  
рыцар“.

Пушчи „Беларусь распіята на жаваньні ўсходня-заходніх дарог“, што ён гаворыць такімі словамі:

„На ростані ўсходня-заходніх дарог  
Цябе, дарагая, яны ўкрыжавалі“.

паслья дадае:

„Хто-ж з крыжа краіну распіятую  
здыме?  
Узываю, малюся ў грэшнай істое...“

У сваіх „Лістох да сабакі“ Пушча просіць свайго вернага дружбака (сабаку, зразумела) вартаваць яго хату ў вёсцы, затым што каля хаты ходзяць „злыя людзі...“

І калі савецкая грамадзкасцьць ад-  
кідае падобную творчасць, Пушча  
заяўляе:

„Што для іх вось зараз песьня  
і поэзіі ўзлёт?  
Дома ўсе ў „акоях цёплых  
Пазяхаюць смачным сном,  
У пантоплях мякка цёпкаць,  
На касцёх вялікіх дзён“.

А потым цынічна прызнаеца:

„Усе, усе мы носім маскі.  
На т скінуць дома бамося...“

Амаль уся поэзія Пушчы такога  
зъместу, калі ня лічыць яго апошніх  
твораў, дзе ён адзяваў рельмі ўмела  
маску. Пролетарская грамадзкасцьць  
сказала Пушчу: ты — ня наш.

Мы ня маём магчымасці застанаў-  
лівасца больш падрабязна на другіх  
нацыянал-дэмократычных пісьменні-  
ках, а загэтым абмяжоўваемся толькі  
заўвагамі пра Гарэцкага, Мрыя і Лу-  
жаніна. Першы ў сваёй гісторыі беларускай  
літаратуры і ў мастацкіх  
творах да канца застаеца нацыянал-  
дэмократам; другі—Мрый—у аповесці  
„Запіскі Самсона Самасуя“ высьмей-  
вае савецкую рачаінасцьць, і апошні—  
Лужанін — піша злایя, прасякнутыя  
ннянавісцю, аповесці „Случчына“ і  
„Госьці“, а ў поэзіі, у дзень дзесяці-  
годзьдзя Кастрычніка, заяўляе вельмі  
адкровенна:

„Кожны дзень прыходзіць расьцьні-  
таць,  
Каб пасъль памерці за гарамі...  
Мы ня хочам радасці відаць,  
Што чужымі дадзена рукамі“.

Лужанін не хацеў вітаць Кастрыч-  
ніка затым, што радасць Кастрыч-  
ніка дадзена чужымі (для яго, Лужа-  
ніна) рукамі.

Апошняя заўвага пра Янку Купалу  
(тра якога падрабязна гаварыў таварыш  
Сянкевіч у сваім артыкуле). Па  
двух творах „Дыктатура працы“ і  
„Зыходзіш вёска з яснай явы“ пра  
Купалу можна было гаварыць, як пра  
пісьменніка, які да нас набліжаецца,  
якому пролетарская грамадзкасцьць  
„адпусціла“ старыя грахі часоў оку-  
пацы і г. д.

Ня гэтак даўно Янка Купала, юб-  
лей якога съяткаваўся ў Беларусі  
і Комакадэміяй, пускаеца на адкры-  
тую нацыянал-дэмократычную прово-  
кацыю, зъмяшаючы ў сваім зборніку,  
прысьвячоным яго юбілею, верш, які  
быў напісан у гонар прыходу Пілсу-  
дзкага на Беларусь і зъмешчаны ў  
буржуазна-нацыяналістычнай газэце  
„Звон“ 17 верасня 1919 году ў 811.  
Купала з тэксту 1919 года выпускае  
толькі наступныя радкі:

„Паўстань з народу нашага, уладар  
Адбудаваць свой збураны пасад,  
Бо твой народ забыў, хто гаспадар  
І хто яго абдэё, з каронных шат.  
На ўладара ждэ Беларусь даўно,  
І ждэ цябе ўладарства божы дар,  
Вялікае, магутнае яно...  
Пад беларускі съцяг прыдзі, уладар...“

Выкінуўши гэтая радкі, Купала,  
зразумела, не мяняе сэнсу вершу,  
затым што ў ім ёсьць больш яркія  
месцы ў параданыні з пададзенымі.  
Мы прывядзем поўны тэкст:

### Паўстань...

„Паўстань з народу нашага, прарок,  
Праявай бураломных варажбіт,  
І мудрым словам скінь з народу  
Урок.  
Якім быў ьек праз ворагаў спавіт.“

Зъбяры ў адну ўсю Беларусь сям’ю,  
Вазьмі з яе прысягу і зарок,  
Што не прадасць сябе, сваю зямлю..  
Зъняць путы бацькаўшчыне ўстань,  
прагор...“

Паўстань з народу нашага, пясьняр,  
Былых і будучых вякоў баян,  
І ў бурны кіл, як буры ўдар,  
З віхрамі загудзі пад эрон кайдан!“

Гудзі над Беларусіяй з краю ў край.  
У сэрцах съпячых распалі пажар,  
Над курганамі пяруном зайграй,  
Збудзіць нябожчыкаў паўстань, пясь-  
няр.“

Паўстань з народу нашага, ваяк,  
І волатам на вогненнім <sup>1)</sup> кані  
Народ аграблены—бы з торбажбрак—  
За бацькаўшчыну павядзі ў агні.“

<sup>1)</sup> У газэце „Звон“ „На Юр'евым кані.“

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

Да хвалы шлях айчыне пакажы,  
Зънці з палёу яе чужых бадзяк,  
На стражы стань гранічнае мяжы...  
Свой край заваяваць паўстань. ваяк“.

28/VIII 1919 г.  
Карльсберг

Ня бяз цікавасці і такая дэталь,  
што верш зъмешчаны ў зборніку  
пасъль „Інтэрнацыяналу“, перакладзе-  
нага Купалай на беларускую мову.

Такое провокацыі ў 1930 г. мы,  
зразумела, не чакалі, нават ведаючы  
всё цёмнае мінулае поэты.

Тыя прыклады, якія мы прывялі,  
жо даволі ярка, па нашай думцы,  
гаворачь аб няпрыкрытых нацыянал-  
дэмократычных вылазках у беларускай  
літаратуре.

### V. НАЦЫЯНАЛ-ДЭМОКРАТИЗМ У ЛІТАРАТУРНА-ПУБЛІЦЫСТЫЧНОЙ ФОРМЕ

Гаворачы пра нацыянал-дэмокра-  
тызм у мастацкай літаратуре, нельга  
не ўспамянуць пра тыя выступленыні,  
якія былі з боку нацыянал-дэмокра-  
таў у публіцыстычнай форме, тым  
больш, што гэтая выступленыні былі  
даволі адкрытымі і паўтараліся, ня  
гледзячы на рашучыя адпоры комуні-  
стычнага друку БССР.

Член „Узвышша“ Дубоўка (цяпер  
ла-за „Узвышшам“) у газэце „Гудок“  
(№ 114, за 1927 г.) так трактуе пра  
работу „Узвышша“ пад кіраўніцтвам  
комуністычнай партыі: „З грамадзкай  
работай „Узвышша“ і ня думала па-  
рываць, спадзяючыся праводзіць яе і  
у далейшым пад кіраўніцтвам кому-  
ністычнай партыі ў магчымых для  
сябе кірунку і формах“. Не забудзьце:  
„у магчымых для сябе кірунку і фор-  
мах“, так проста і сказана.

Наступнае выступленыні адносіцца  
да разваг пра беларускую літарату-  
ру. У № 6 „Узвышша“ за 28 год чы-  
таем: „Гэта роля і значэнне „Узвыш-  
ша“ адбівасцца і на яго пабудове і  
структуре тык яго твораў. якія яно  
(„Узвышша“) выдае пад съцягам твор-  
часці літаратуры нацыянальнай па  
форме і пролетарской у сваёй імкнё-  
насці“; у другім артыкуле бачым як-  
бы працяг гэтай думкі: „Галоўная ва-

ўсім гэтым процесе (процэс утварэн-  
ня вышэйших форм культуры)—зма-  
ганье за беларускія формы белару-  
скай культуры“ (літаратура, тэатр,  
музыка, жывапіс). Ня цяжка зра-  
зуменець, што тут падміняеца бараць-  
бой за форму зъмест, бо пра зъмест  
гаворыцца, што ён павінен быць про-  
летарскім толькі ў імкнёнасці, а га-  
лоўнае—барацьбаза беларускія формы.

Сыцьвярдженыне гэтых палажэн-  
няў мы знаходзім у артыкуле Ф. Куп-  
цэвіча ў тым-же № 6 „Узвышша“ за  
28 г. Ен гаворыць: „Яшчэ і цяпер  
канчаткова не развязана спрэчнае  
пытаўне аб мажлівасці наогул про-  
летарскай літаратуры, як літаратуры  
пераходнага перыяду“. Праўда, Куп-  
цэвіч ня робіць „откровеній“, яны  
ўзяты з арсэналу містэра Троцкага,  
яны былі і ў беларускіх самабытнікаў—  
нацыянал-дэмакратуў, якія крычалі  
пра тое, што на Беларусі ня можа  
быць пролетарскай літаратуры.

Шкодныя тэндэнцыі той-же Куп-  
цэвіч распаўсюджвае і са старонак  
часопісі „Печать і революция“ (№ 11,  
за 1929 г.), дзе зъявіўся яго артыкул,  
па нашай думцы, па простым папусь-  
ціцельству. У артыкуле „Художест-  
венная периодика“ аўтар даводзіць,  
што „Узвышша“ займае „у галіне  
крытыкі позыцыю дыялектычна-матэ-  
рыялістычнага мэтаду...“ Падрабіўши  
сабе пашпарт дыялектыка, Купцэвіч  
стараеца дыскрэдытаваць, не крыты-  
каваць, а дыскрытыкаўцаць БелАПП,  
абвінавачваючы ў эклектычным съве-  
тапоглядзе склад рэдакцыі і кіраў-  
ніцтва БелАПП“ (стар. 83) і „мілась-  
ціва“ наклейваючы ярлычкі „эсэра,  
рыторычнага рыфмача, угасаючага та-  
ленту, няздольнага нікога сагрэць,  
анахізму, партызаншчыны, патолё-  
гічнага скажэння“ на больш актыў-  
ных членоў БелАПП, абыходзячы маў-  
чанынем няўтолівых членоў БелАПП.

Не далёка адышли ад Дубоўкі і  
Купцэвіча іх таварыши па „Узвыш-  
шу“ Бабарэка і Антон Адамовіч. Для  
характарыстыкі іх літаратурна-публі-  
цыстычнай „дзейнасці“ мы прывя-  
дзем дэзве-тры даведкі.

Адам Бабарэка не адстазаў ад сваіх сабратаў Купцэвіча і Дубоўкі; працуочы ў галіне літаратуразнаўства, ён, як кажуць, тэорытычна аба-гульняў, аформляў погляды сваіх сяброў. Прыядзэм дэльце вытрымкі з тэорытычнага дакладу А. Бабарэкі— „Поэзія як ўяўленне“: „Узвышша“ імавіна самавызначацца як ўзвышэнская мастацкая школа беларускай пролетарскай (?) поэзіі. Гэта зна-цыць, што калі мы хочам, ка-жучы словамі Гётэ, дасягнуць вялікага, то мы павінны ўмесьці абмяжоўваць сябе. Мы павінны, на падставе нашай творчай практыкі, выбраць сабе пэўны шлях у мастацкім азначэнні...“ Усё, як бачыце, вельмі зразумела, а „галоўнае“ стыль тэорытычнага разнажаньня „вытрыманы“, нават і Гётэ ёсьць. Далей яшчэ лепей, слухайце: „Для нас-жа ўвесь сакрэт натхнення ва ўяўленні, як процэс ператварэння матэрыяльнага ў ідэальнае, што ад-бываецца ў чалавечай галаве“. Што адбывалася ў галаве Бабарэкі ў той час, калі ён гэта пісаў, раз-важаць цяжка, але з усяго да-кладу больш-менш яскрава відаць, што Бабарэка стаіць за адрыў поэзіі ад соцыйальных процесаў, за ўзвы-шэнскае вызначэннне поэзіі.

Антон Адамовіч найбольш поўна выявіўся ў сваім выступленні ў БДУ, абараняючы ліст трох пісьменнікаў, за што яму была вельмі ўдзячна газэта „Кур'ер Віленскі“, якая абы прамове Антона Адамовіча ня мала шумела. І, нарэшце, абураючы ўчынак Антона Адамовіча, гэта паклён на нябожы-ка П. Труса абы тым, што нібыта Трус пад прымусам і пагрозамі знаходзіўся ў БелАПП і пад прымусам напісаў но-эму „Дзесяты падмурок“. БелАПП су-стрэў гэтае провокацыйнае высту-пленне рашучым адпорам, даючы бой нацлэмамаўскім наётчыкам хлусыні.

У пастанове БелАПП, між іншым, гаварылася і абы іншых пытаньнях, якія былі закрануты ў артыкуле Ант. Адамовіча:

„Сэкратарыят БелАПП заяўляе, што артыкул Адамовіча мае сваёй мэтай супроцьставіць беларускую пісьменніцкую організацію партыі доказам чаго зьяўляеца нахабнае, недапушчальнае перакручванье дум-кі, выказанге прадстаўніком ЦК партыі на магіле тав. Труса, кіданьне прадстаўніку партыі абвінавачваньня ў цынічнасці і няшчырасці заяў на магіле поэты, падкрэсліваючы гэтым самым, што толькі „Узвышша“, прадстаўнік якога таксама выступалі на магіле тав. Труса, шчыра шкадуючы поэту. Акрамя таго, што ўсё гэта ёсьць яўнае выступленне супроты партыйнага кіраўніцтва літаратурнымі організацыямі, яно зьяўляеца і глыбока абыватальскім.“

Сэкратарыят расцэньвае гэтае вы-ступленне Адамовіча, як організацыйнае выступленне рэдакцыі „Узвышша“—органу аб'яднання „Узвышша“. Як выступленне Адамовіча, яно ёсьць лёгічны працяг яго антысавец-кага выступлення ў БДУ з апраў-даньнем вядомага пролетарскай грамадзкасці контррэволюцыйнага вы-ступлення трох беларускіх пісьмен-нікаў, якое (высту-пленне Адамовіча) было скарыстана фашыстайскай газэтай „Кур'ер Віленскі“.

Далей БелАПП патрабуе ад „Узвышша“ прызнаньня сваёй памылкі (глядзі газ. „Звязда“, № 279, ад 7/XII—29 г.).

Агіднасць вылазак становіца на гэты раз яскравей яшчэ таму, што ўзвышанцы пачалі хлусіць на мёртвага таварыша і спэкуляваць на факце самой съмерці.

Ужо пералічаных прыкладаў до-сыць для таго, каб паказаць сапраўдны твар кіручай часткі „Узвышша“—„марксісты“ Купцэвіча, Дубоўкі, Бабарэкі і Ант. Адамовіча, якія нядрэнна выявіўся і ў літара-турна-пабліцыстычнай форме.

Мы ўсюды гаворым пра кіруючу частку „Узвышша“ таму, што большая палова радавых членаў абы-яднання ў процэсе барацьбы была вельмі няўстойліва (у гэтым была іх

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

галоўная бяда як папутнікаў), і толь-кі пасылья неаднаразовых атак на „Узвышша“ з боку крытыкі і про-летарскай грамадзкасці гэтая група пераходзіць да перагляду ўстановак абы-яднання. Дыфэрэнцыяцыя ўнутры абы-яднання насьпявала; яна дайшла да свайго канца, калі Дубоўка, Пушча, Адамовіч і Бабарэка былі ўмоўна вы-ключаны з абы-яднання за адказ пад-пісаць заяву ў друк абы шэрагу на-цыянал-дэмократычных установак, якія былі ва „Узвышшы“, і толькі пасылья гэтага нажыму быlyя лідэры прыму-шаны былі падпісаць заяву, зрабіў-ши перад гэтым трук левага харак-тару для прыкрыцца сваіх нацыянал-дэмократычных спраў, але на гэтым яны былі пабіты на гэты раз ужо сваімі таварышамі па абы-яднанню. Мы лічым неабходным прывесці цал-кам пастанову агульнага сходу „Узвышша“ па гэтаму пытаньню:

„Ухваліў:

Пастанову аб політычных памыл-ках у літаратурна-пабліцыстычнай і мастицкай творчасці сяброў „Узвышша“ ад 12/I 1930 г. з папраўкамі пачывердзіць.

А проект пастановы трох (Бабарэка, Дубоўка, Пушча) з катэгорычным па-трабаваньнем у лісьце падпісаньня про-екту кваліфікація як працяг тae лініі, якую вялі дагэтуль Бабарэка і Дубоўка і якай накіравана на тое, каб ад-цягнуць падпісаньне і tym самым змазаць прызнаньне па-мылак. Кон-крэтна гэта выражаетца ў наступным:

а) да гэтага часу сябры Бабарэка і Дубоўка маўчалі і толькі цяпер, калі справа дайшла да зъмяшчэння пастановы ў друку, узьнімаюць новыя пы-таньні, часам зусім беспадстаўныя;

б) тт. Бабарэка, Дубоўка, Пушча іг-норуюць пастанову агульнага сходу, друкуючы пад проектам прозывіща выключанага сябра Купцэвіча<sup>1</sup>), і гэ-тым самым процістаяўляюць сябе організацыі. Зыняважлівія адносіны да організацыі выяўляюцца і ў лісьце да організацыі, які мае ультыматыўны характар;

<sup>1</sup>, Купчэвіч яшчэ раней быў выключаны як нацыянал дэмократ і антысеміт.

в) пра Зымітрака Бядулю ў проек-це пастановы трох устаноўлен пункт, які тлумачыць аповесьць „Салавей“ як антысавецкі твор. Гэта выдумка ні ў якай меры не адпавядае сапраўд-насці, з ёю організацыя згадзіца ня можа, і, такім чынам, досьць ад-наго гэтага пункту, каб змазаць пы-таньне аб прызнаньні памылак „Узвышшам“;

ж) агульны сход згуртаваньня „Узвышша“ рашуча асуджае паказную „лявізну“ проекту пастановы трох, за якой(пастановай) хаваецца спроба змазаць памылкі зусім;

з) адначасова сход патрабуе без адкладнага падпісаньня сябрамі згуртаваньня пастановы аб памылках ад 12/1 1930 г. і заяўляе, што той, хто не падпіша гэтай пастановы, будзе лічыцца выбыўшым з згуртаваньня“.

Старшыня Сходу (К. Чорны)

Сэкратар (П. Глебка)

Такі шлях барацьбы нацыянал-дэмократычных элемэнтаў з „Узвышша“ супроты пролетарскай літарату-ры, які прывёў абы-яднаньне да зусім нямінучай дыфэрэнцыяцыі. На сёньня левая частка, што засталася ў абы-яднанні (у ліку 8 чалавек) пасылья доўгіх боек працуе на новых рэйках; вынікі работы пакажуць, наколькі яны ўцямілі сабе задачы і наколькі яны пераўбройліся.

Ацэнка таго становішча, у якім за-раз знаходзіцца „Узвышша“, як пера-морі пролетарскай грамадзкасці над нацыянал-дэмократычнымі плынімі ва „Узвышшы“, застаецца правільнай і на сёньня. Толькі пры рашучым адпоры з боку грамадзкасці левая частка магла стаць на правільны шлях перагляду шкодніцкія нацыянал-дэмократычныя эле-мэнты. Але гэта ні ў якім разе ня можа выклікаць паслаблення ўвагі да літара-турнага абы-яднання „Узвышша“ з боку пролетарскай грамадзкасці і марксис-цкай крытыкі, бо толькі пры дапамозе

апошніх адноўленае „Узвышша“ можа змагацца з рэшткамі нацыяналь-дэмократызму і ісьці па шляху паступовага набліжэння да позыцыі пролетарскай літаратуры.

Прыведзеныя даведкі паказваюць твар кіраўнікоў „Узвышша“ бяз лішніх комэнтарыяў.

Прыядзем некалькі фактаў літаратурна-публіцыстычнай дзеянасці члену аўяднання „Полымя“.

Першы факт—у 27 г. другі беларускі тэатр паставіў п'есу Грамыкі „Калі тэрасы“, у якой аўтар падмяніў рухаючыя сілы рэвалюцыі роляй інтэлігента-ўрача, брата буйнага памешчыка. Бальшавіка-матроса падаў у лібрэаральным выглядзе, закалаўшыся у псыхолёгічных перажываннях сям'і памешчыка, частка якое (па Грамыку) рэволюцыянізуецца. П'еса ня толькі „з недахопамі“, але і проста шкодная.

Газета „Звязда“ (№ 278) дае ацэнку п'есе. Дарэчы, п'есу знялі з пастаноўкі ў 30 г. пры аднадушнай згодзе ўсяго тэатральнага колектыву. Рэцэнзія газеты „Звязда“ выклікала буру нездавальнення з боку шэрагаў членаў „Полымя“ — Зарэцкага, Александровіча, Дудара, Вольнага, якія, блёкуючыся з бытым галавою белагвардзейскага ўраду Ластоўскім, абвінавачваюць газету ў зынштажэнні (!?) тэатру. Гэтае выступленне было першым сыгналам да абароны самабытнасці тэатральнага мастацтва.

Яны былі падтрыманы ўскосным парадкам бытым другім сэкратаром ЦК КП(б)Б тав. Васілевічам, які ў артыкуле „Аб тэатры“ браў пад абарону п'есу Грамыкі і не асудзіў выступленне з лістом успамяненай групы за нацыянальныя тэндэнцыі.

У артыкуле „Аб тэатры“ тав. Васілевіч пісаў: „Мне здаецца, што та-му „масавая“ тэатральная крытыка зьяўляеца найменш ідэолёгічна вытрыманай. Калі-ж падумаць, што ў нашых тэатрах, хоць-бы ў 2-гім беларускім і яўрэйскім, праслойка рабочага гледача нязначная, мы ня маем рабочай крытыкі пастановак тэатру“. Пра п'есу ён пісаў: Ёсьць

многа недахонаў у „Калі тэрасы“. Але скажок ад „Апраметнай“ да „Калі тэрасы“ гаворыць аб tym, што тэатр упарты шукае таго, што нам патрэбна (?!) (а ці патрэбна,—сказаў галоўрэпартком і сам колектыв у 30 г.).

Даючы напрамак тэатральнай крытыцы, аўтар кажа: „Дзеянасць тэатру трэба крытыкаваць цвёрда і па-дзелавому, а крытыкаваць ёсьць за што, але нельга выкарыстоўваць крытыку для іншых політычных і нацыянальных мэтаў, за гэта трэба біць па руках“. Якую крытыку трэба біць па руках, праста ня сказана, загэтym разумей, як падабаецца, але, паколькі іншай крытыкі ня было, аўтар у вельмі далікатнай форме далучыўся да лісту сямі. Замест удара па лісту—удар па крытыцы, якую трэбовалі за павярхоўнасць. Бязумоўна, што аўтар нацыянальныя тэндэнцыі першай тэатральнай дыскусіі даводзіць няма чаго, але гэта было толькі пачаткам. Выступленне было звязаным, за якое ўхапіліся нацыяналь-дэмократы; пасля выступлення яны развівалі свае погляды на самабытнасць тэатру.

Другі факт больш паказальны. У 1927 г. 1-шы беларускі дзяржаўны тэатр паставіў перакладаную з расійскай мовы п'есу „Бронецигнік“, члены „Полымя“ Глыбоцкі, а за ім і Жылуновіч зъмяшчаюць шэраг артыкулаў супроць перакладных п'ес. Глыбоцкі перакладныя п'есы з расійскай мовы абзывае „об'едкамі Масквы і Ленінграду“; ідучы далей у сваіх развагах, ён гаворыць гэтак: „Чаму беларускаму гледачу важней падносіць барацьбу сібірскіх партызан... ужо прышоў час паказаць орыгінальны, самабытны твар нашага тэатру...“ „Бронецигнік“, па-Глыбоцкаму, праста анекдот. „Трэба вымесці са сцэны беларускага тэатру анекдоты“. Для Глыбоцкага барацьба сібірскіх партызан анекдот; загэтym ён у другім артыкуле ставіць зноў пытанье: „Ня ведаю, якую карысць можа прынесці нам гэты малюнак сялянскай барацьбы ў

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

У артыкулах Глыбоцкага былі:

а) заходы абмежаванья беларускай культуры ад культур другіх нацыянальнасцяў СССР і ў першую чаргу ад рускай культуры, што зъяўляеца на чым іншым, як супроцьстаўленне дэльюх культур адна аднэй, што вядзе да адыходу ад яскравай формулёўкі Леніна:

„Калі гутарка ідзе ад пролетарыяце, супроцьстаўленне ўкраінскай культуры ўцалку вялікорускай культуры таксама ўцалку значыць саме бессаромнае здрадніцтва інтэрэсам пролетарыяту на карысць буржуазнага нацыяналізму.

Калі ўкраінскі марксист дасць сабе падпасыці пад уплыў зусім законнай і натуральнай нянявісці да вялікарусаў-прыгнітацеляў да таго, што ён перадасць хоць бы частку гэтай нянявісці, хоць-бы толькі адчуждэньне на пролетарскую справу вялікарускіх рабочых, дык гэты марксист сконціца тым самым у балота буржуазнага нацыяналізму“ (Ленін, том XIX „Нацыянальны жупел асымілятарства“).

Супроцьстаўленне беларускай культуры культурам іншых народаў СССР, у даным выпадку рускай культуры, ва ўмовах дыктатуры пролетарыяту тым больш шкодна, што справа ідзе ад супроцьстаўленні аднае аднэй, якія будуюцца зараз, соцывілістычных культур.

б) Спрабы супроцьстаўлення нацыянальнай формы пролетарскому зместу шляхам высоўвання так званай тэорыі „самабытнасці“ зъяўляюцца скажэннем формулы партыі: „Культура нацыянальная па форме і пролетарская па зместу“ і прадстаўляюць собой нацыяналь-дэмократычную ўстаноўку.

Аднак, бюро ЦК адзначае, што яскравая ўстаноўка партыі, што: „партыя стаіць за самастойны шлях развівіцца беларускай культуры, за выявленне ўсіх творчых сіл беларускага

народа, за шырокое выкарыстаныне беларускай соцялістичнай культуры, якая будуеца, усіх каштоўнасьцяй міравой культуры, за рашуучы яе разрыў з традыцыямі провінціяльнай абмежаванасці і рабскага пераймання, за стварэнне новых культурных каштоўнасьцяй, што варта творчасці вялікае клясы. Але партыя гэта робіць ня шляхам супроцьстаўлення беларускай культуры культурам іншых народаў, а шляхам братэрскага супрацоўніцтва рабочых і працоўных мас усіх нацыянальнасьцяй у справе будаўніцтва сусветнай пролетарскай культуры, у якую беларуская рабочая кляса здолее ўкладыці сваю частку,—гэта лінія партыі не знайшла дастатковага адбітку і распартлумачэння ў тэй частцы артыкулаў тав. Мірончыка, дзе ён гаворыць аб нацыянальнай форме беларускай культуры.

7. Бюро ЦК констатуе політычную памылку тав. Жылуновіча і выносіць вымову тав. Жылуновічу.

Факт трэці. У насьценнай газэце Пэдфаку БДУ зьяўляецца фэльетон, у якім аўтар абзывае беларускіх пісьменнікаў „жывёламі“, сабакамі“ і г. д. Вялікадзяржаўны шовіністычны твар аўтара і рэдактараў быў вельмі добра відзен з гэтага фэльетону. Беларускі-ж нацыянал-дэмократы не замарудзілі выкарыстачаў гэтыя выпадак, каб зрабіць вылазку з свайго боку.

Тры пісьменнікі—Зарэцкі, Александровіч і Дудар—члены „Полымя”—пішуць ліст у газэту „Савецкая Беларусь“, у якім заяўляюць, што ім, беларускім пісьменнікам, няма месца ў съценах савецкага ўніверситету. Па сутнасьці ліст быў накірован супроць нацыянальнай політыкі КП(б)Б і зьяўляўся антысавецкім дакументам.

Гаворачы пра ліст трох пісьменнікаў і пра яго антысавецкую сутнасьць, мы лічым неабходным паказаць і другі агідны твар, твар вялікадзяржаўнага шовінізму. Для ілюстрацыі дадзім дэльве-тры вытрымкі з „фрагментай“:

„Жил умный человек Дарвин—и умер. Умный человек был Дарвин, и умные слова говорил он.

Человек,—сказал Дарвин,—социальное животное. Верно ли говорил старичок—увидим:

„Мысли, значит существую“

(Декарт).

Будем мыслить:

Человек социальное животное.

Все поэты-люди.

Все люди социальные животные.

Все поэты животные.

Социальные или нет—увидим...

„Математика—наука точная“

(Физмат).

На II курсе літ.-лингвістического отделения значительную часть составляют писатели, они же „пісьменнікі“ (они же поэты). Они же „молодняковцы“ и прочие „цы“.

Пропорция приблізітельно следующая:

„Што за штука на педфаке,

Об'ясни мне это,—

Кинеш палкою в собаку—

Попадеш в поэта...“

Канчаюцца фрагменты „гісторычнай даведкай“ такога зъместу:

„... За старыми часами існувала певна категорія студэнтів, що завядкі матер'яльної забяспекі мала можлівіст роскішно одягатися і приізджати до університета на власных конях та авто.

Оці категорія завжды зневажала та третірувала бідна студэнцтва, яке зворотно платило зневагою, відхіляючыся від адносін з імі та наділяючы іх эпітэгамі: „сноб“, „пшиот“, „нобіль“, „хам“, „стерво“ і інш...“

(Гісторія КІНО кол. „У-ту св.

Владимира“).

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

Усё гэта гаворыцца ў съценах БДУ, гаворыцца ў адносінах да беларускіх пісьменнікаў і ў першую чаргу аб „маладнякоўцах“ і праходзіць не заўважаным у сваёй сутнасьці ні партыйным кіраўніцтвам насьценгазеты Пэдфаку, ні партколектывам і, нарэшце, пры вельмі спакойных адносінах кіраўніцтва університета.

Аднак, мы яшчэ раз падкрэсліваем, што, ня гледзячы на выступленыя вялікадзяржаўнага шовініста з „Фрагментамі“, антысавецкая сутнасьць лісту трох пісьменнікаў не зъмяншаецца ні ў якім разе.

Факт чацвёрты. У канцы 28 г. у № 10 „Полымя“ зъявляецца артыкул З. Жылуновіча „Беларускія сэкцыі РКП і стварэнне беларускай савецкай рэспублікі“, які даводзіць, што ўтварэнне БССР адбылося пры ўмовах папярэдніх работы БСГ. Там вялікая ўвага аддаецца так званаму 1-му зъезду, які быў ня чым іншым, як буржуазным зъездам, пролёгам „учредилкі“. Зъезд быў разагнаны большавікамі, і аўтар нават у 28 годзе аплаквае зъезд: „Аднак, распуск зъезду зрабіў адмоўнае ўражанье і на прадстаўнікоў яе левае палавіны, у тым ліку — дэлегатаў-большавікоў. Гэтыя апошнія не маглі ўяўіць сабе ўсяго газначэння акцыі менскай савецкай улады, цэлы шэраг прычын перашкодзілі знойдзіць ў сабе апраўданыне распуску“. Аўтара захапляе сум з прычыны разгону зъезду нават у 28 г., і, каб было мацней, ён спасылаецца на якіхсьці „дэлегатаў-большавікоў“, якія не маглі ўяўіць сабе, чаму разагнані зъезд. На вялікі жаль, аўтар забыў тое, што амаль аніводзін з тых „большавікоў“ не зъявіліся большавіком, яны былі даўно выключаны, а некаторыя пасаджаны па рэволюцыянальному закону ў „допр“. Адно правільно ў аўтара: „Тое, што ён быў распущені ў процэсе працы, павярнула справу ў іншы бок. Усё перакруцілася і набыло зусім другую афарбоўку ў настроях“. Так, „павярнула справу ў іншы бок...“ у савецкі бок, бязумоўна, павярнула гісторыю, а не ў

буржуазную балбатню, гэта правільна, але аўтар думаў не аб гэтым, і ня гэта ён меў на ўвазе і, калі разважаў далей, ён сам паказаў, што гэта і яму не спадабалася.

Цікава, што ўзгон зъезду непадабаўся шмат каму з варожага нам ліху, напрыклад, Канчэр Е. С. яшчэ раней Жылуновіча на 10 год гаварыў так: „Разгон зъезду спрададжаўся грубымі экспесамі, ён адыграў ракавую ролю для ўсяго наступнага беларускага руху“. Так, для контэрреволюцыі разгон „адыграў ракавую ролю“. Мы згодны з Канчэрам і Жылуновічам у тым, што разгон для іх і падобных да іх быў „ракавым“; ну, а наконт „грубасці“ мы прабачаныя прасіць ніколі ня думалі, калі разгнані зъётвы буржуазіі.

Дарэчы, пра Канчера, якому падпявае ў 28 годзе Жылуновіч. На пытаныне аб тым, хто такі Канчэр, адкажам цытатай з яго працы: „Беларускій вопрос“: „Нарэшце, ня трэба забываць, што на чале соцялістичнай рэволюцыі ў Расіі стала партыя, якая памылкова сябе называе соцял-дэмократычнай, партыя комуністаў-суб'ектыўістаў, тады як Нямечкі пролетарыят, верны сваёй соцял-дэмократычнай партыі, верны паступацелі наму матэрыялізму“. І для яскравасці ў заўвазе кажа далей: „У той час большавікі ўваходзілі ў склад РСДРП паасобнай сэкцыі. У Нямеччыне суб'ектыўісцкую пльнь партыі прадстаўляў К. Лібкнэхт у выглядзе асобнай групы „Спартак“. Вось твар Канчера. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёка адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёко адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „А беларускі нацыянальны комісарыят зъявіўся першай ячэйкай беларускай дзяржаўнай асцякі“. Вось твар Канчэра. Але вернемся да Жылуновіча, які не далёко адышоў ад Канчэра, калі кажа далей: „

ляе нацыянал-фашыста А. Луцкевіча, які працуе на гроши польскай дэфэнзывы, і ўсхваляе яго як марксыста (?). У артыкуле „20 гадоў назад“ Жылуновіч так успамінае Луцкевіча: „Дзяякуючы гэтаму нас аб... бывш за ўсё цягнула да Антона Луцкевіча, у размовах з якім мне ўдалося пераканацца, што ён съвядомы марксыст. А. Луцкевіч сам гаварыў, што ён належыць да с.-д...“ (падкр. мною.—О. К.).

Не мяшае прыпомніць, што Луцкевіч адыграў вельмі „пачэсную“ ролю ў фашыстаў-пілсудчыкаў у разгроме Заходняй Беларусі. А ў 1929 г., атрымаўшы такую харктарыстыку, бяз усякіх заўаг пра апошнія „заслугі“ А. Луцкевіча па разгрому Заходняй Беларусі, Жылуновіч называе фашысцкага грамілу марксыстым і ставіць кропку.

І, нарэшце, шосты факт: праяўленыне нацыянал-дэмократычных установак групай „Полымя“. Зарэцкі ў аднэй з літаратурных дыскусій выступае з тэорый самабытнасці творчага мэтаду ў беларускай літаратуре, рэкомэндуе, як найболей падыходзячы творчы мэтад для беларускай літаратуры, эмоцыянальны романтызм. Пры гэтым ён дae рэцэпт, як трэба карыстацца гэтым мэтадам у творчасці. Ён гаворыць, прыкладна, так: „Калі будзеце карыстацца мэтадам эмоцыянальнага романтызму і будзеце паказваць толькі адмоўныя тыпы, то тым самым вы будзеце ўзбройваць чытача ў дыямэтральна процілеглым кірунку. Чытач, маючы перад сабой адмоўныя тыпы, моцна паказаныя, будзе супроць іх узбройвацца і такім чынам выхоўвацца ў політычным напрамку“. Арытметыка гэтага нацыянал-дэмократычнага самабытнага творчага мэтаду была вельмі простай: апраудаць свайго „Голага з'вера“, апраудаць „Крывічоў“, „Падарожжа на новую зямлю“.

Калі мы гаворым аб нацыянал-дэмократычных выступленьнях „Полымя“, нельга забінтуць і тых момантаў,

якія дапамагалі гэтым выступленьням. Галоўным момантам зьяўлялася тое, што „Полымя“ карысталася „падтрыманынем і апекай з боку паасобных членаў партыі, ў тым ліку і адказных“. Мы лічым неабходным прывесці зусім правільную харктарыстыку, якую даў апошні каstryчнікаўскі пленум ЦК КП(б)Б тым памылкам, якія былі ў кіраўніцтве на культурным фронце, бо гэта, як убачым ніжэй, мае непасрэднае дачыненіе і да літаратурных спраў: „У радзе важнейшых галін культурнай работы кіраўніцтва на працягу апошніх год было фактычна ў руках нацыянал-дэмократаў, якія ня толькі не сустракалі адпору, але якія карысталіся падтрыманынем і апекай з боку паасобных членаў партыі, у тым ліку і адказных, якія (члены партыі) фактычна падзялялі асноўныя ідэолёгічныя ўстаноўкі нацыянал-дэмократаў... Гэта, бязумоўна, спрыяла яшчэ большай актыўізацыі клясава-варожых элемэнтаў і на літаратурным фронце і часам зьяўлялася перашкодай у барацьбе за пролетарскую літаратуру, бо перш, чым выкryваць буржуазныя тэндэнцыі ў літаратуры, неабходна было раней выkryvaць памылковасць установак асобых комуністых, пра якіх гаворыць апошні пленум у сваёй пастанове па нацпытацьню.“

Гэтая вытрымка з пастановы каstryчнікаўскага пленуму ЦК КП(б)Б, па нашай думцы, павінна быць аднесена да такога таварыша, які былы другі сэкретар ЦК КП(б)Б тав. Васілевіч, які ў сваёй прамове на 1-м з'езьдзе БелАПП выстаўляў „Полымя“, як найбольш блізкую да партыі організацыю. Каб упэўніцца ў праўильнасці сказанага, прывядзем некалькі вытрымак са стэнограмы яго прамовы (пры чым просім мець на ўвазе, што стэнограма ня праўлена аўтарам і раней была затрымана), і вось як тав. Васілевіч аценявае літаратурная аўяднаныя: „У Беларусі ёсьць некалькі аўяднанняў: „Полымя“, „Маладняк“, „Узвышша“ і яшчэ некалькі было. „Полымя“ я, зусім зра-

зумела, стаўлю на першым месцы і я, таварыши, абдумана іэта раблю. „Полымя“ у сваім абяднаныні згрупавала ўсіх старых, адпавяджаючых сваім творамі сучаснасьці, абсолютная частка з іх адпавядае пролетарскай сучаснасьці сваім творамі, якія павінны даваць для соцыйлістычнага будаўніцтва энтузіазм, энэргію, захапленыне, якія павінны нам дапамагаць у будаўніцтве“. І далей: „Сёньня „Полымя“ у асноўным не зьяўляецца адбіваючым асобным настроем, сёньня „Полымя“ творыць...“

Трэба памятаць, што гэта гаварылася пасьля першай тэатральнай дыскусіі, пасьля кіно-дыскусіі і ў час другой тэатральнай дыскусіі, тады, калі ўжо былі факты аб „Полымі“ досыць яскравыя. Няправільна гэта і таму яшчэ, што „Полымя“ процістаўляеца „Маладняку“, які тады ўступаў у ВОАПП і рэорганізаваўся ў БелАПП. Выступаць з такімі ўстаноўкамі ёсьць ня што іншае, як змазваць барацьбу за гэгемонію пролетарскай літаратуры, як об'ектыўна дапамагаць паслабленню гэтай барацьбы, тым больш, што „Маладняку“ адводзілася роля рэзэрвы для „Полымя“, таго „Полымя“, пра якое факты гавораць зусім і зусім адмоўнае. Далей прамоўца кажа так: „Вось чаму мы да „Маладняка“ адносімся, як да організацыі, якая зъўляеца найбольш нам патрэбнай, не таму толькі і ня столькі, што яна зъўляеца сёньня адпавядайчай сёньня патрабаванням рабочых і сялян, а таму, што янанам неабходна ў пэрспэктыве. Гэта ёсьць база, гэта ёсьць рэзэрв для папаўнення нашых кадраў, якія будуць дапамагаць будаўніцтву соцыйлізму“. Выходзіць, што толькі база „для папаўнення нашых кадраў, а „нашы“—гэта значыць самы блізкія да пролетарыяту—ёсьць ня хто іншы, як „Полымя“.

Наўрад ці патрэбна больш прыводзіць прыкладаў з прамовы; нават калі мы і прымем пад увагу, што стэнограма ня выпраўлена, сэнсу ўсё-ж ніяк ня зменіш, ён зусім

яскравы—прамова льле ваду на ўзма-  
цаваныне позыцый „Полымя“ таго часу  
і падтрымоўвае тэорыі нацыянал-дэ-  
мократызму аб самабытнасці. У пра-  
мове ёсьць такое месца: „Людзі, якія  
зараз патрабуюць абавязковага зама-  
цавання таго, што мы маём ужо,  
зъяўляюцца людзьмі, якія адбіваюць  
настроі, закабаляючыя беларускую  
літаратуру, зъяўляюцца людзьмі, якія  
патрабуюць разглядаць беларускую  
рэспубліку, як падгалосак, беларускую  
літаратуру, як падгалосак іншых літа-  
ратур, якія не разумеюць таго, што  
беларуская асаблівасць ёсьць, ужо  
мае месца і будзе мець. Бяз гэтага  
не абыйдзешся. З беларускай са-  
мабытнасці ня выскачыш, яна  
ёсьць і будзе мець месца, так сама  
як ня выскочыш з таго, што сёньня  
перакладныя п'есы ў беларускім тэатры  
маюць месца і будуть мець месца...“  
І зноў нават будзем памятаць, што  
стэнограма ня выпраўлена, і будзем  
мечь на ўвазе апошнюю фразу. Нават  
і гэта не выратоўвае прамоўцу ад  
яўнага спачування і падтрымання  
ідэі самабытнасці, бо на што лепш  
шукаць месц, як тое, дзе прамоўца  
гаворыць: „Беларускую рэспублі-  
ку, як падгалосак“. Па праўдзі-  
васці кажучы, у гэтым закон і пра-  
рокі.

У прамове ёсьць наогул шмат чаго,  
але гэта не ўваходзіць у нашу тэму,  
мы толькі імкнуліся давесьці, як на-  
ват і некаторыя адказныя партыйцы па-  
дзялялі далёка непартыйныя погляды ў  
час напружанай барацьбы з нацыянал-  
дэмократызмам. што дапамагала ня  
парты, а нацыянал-дэмократызму;  
толькі і толькі так трэба ацэніваць  
падобныя прамовы.

Партыя выступіла самым рашучым  
чынам супроць гэтых тэорый. Пры  
шырокім удзеле пролетарскай гра-  
мадзкасці мы правялі шэраг дыспу-  
таў і выступленняў, у якіх разьбілі  
нацыянал-дэмократатаў. Не дарэмана  
беларускі нацыянал-фашизм стаў пра-  
цягваць руку дапамогі сваім замеж-  
ным братам — нацыянал-дэмократам.

## VI. Беларускі нацыянал-фашизм Заходній Беларусі працягвае руку свайму саюзьніку

Усе праявы нацыянал-дэмократызму знаходзілі жывы водклік з боку нацыянал-фашистаў Заходній Беларусі. Фашистыскі друк паднімаў шчыт сваіх саюзьнікаў—нацыянал-дэмократатаў, узводзячы паклён самим бессаронным спосабам на беларускую пролетарскую літаратуру.

Паслухаем, што гаворыць клясавы вораг пра агульнае становішча на літаратурным фронце. Фашисты Станкевіч так характарызуе беларускую літаратуру: „Маладыя беларускія поэты ў Менску гуртуюцца ў трох літаратурных організацыях: 1. У „Беларускім аб'яднанні пролетарскіх пісьменнікаў, 2. У „Полымі“ і 3. Ва „Узвышша“.

Першая з гэтых організацый аб'яднае пераважна пісьменнікаў з комуністычным ухілам, творы якіх друкуюцца ў часопісе „Маладняк“ або асобна. Да організацыі „Полымі“ (выдае гэтая організацыя багаты месячнік „Полымі“) уваходзяць перад усім старэйшыя пісьменнікі, між іншымі—Купала і Колас. Група „Узвышша“ выдае пад такім жа назовам сваю часопіс і аб'яднае маладыя поэтыцкія сілы, пераважна сялянскага паходжання і, побач з некаторымі прадстаўнікамі групы „Полымі“, праводзіць у сваіх творах далёкія ад комуністычных вымаганьняў агульнанародныя, чиста беларускія ідэі (падкр. намі.—О. К.).

Сучасны стан беларускай літаратуры дазваляе многа суліць аб яе будучыне. Беларуская літаратура рэпэрэзэнтуеца сέньня ўжо не адзінкамі і ня дзесяткамі, а цэлымі сотнямі сваіх маладых прадстаўнікоў. Праўда, многа з гэтых пісьменнікаў у Менску, ці то з прычыны чырвонае цэнзуры, ці паводлуг уласнага пераконаньня, выламліваюцца з агульнабеларускае плыні і ідуць па чужым для нас міжнародным шляху“.

Станкевіч вітае тых, хто „ў сваіх творах праводзіць далёкія ад комуністычных вымаганьняў агульнанародныя, чиста беларускія ідэі“, і ненавідзіць тых, хто „з комуністычным ухілам“ „выламліваюцца з агульнабеларускай плыні і ідуць па чужым для нас міжнародным шляху“.

Так, клясавы вораг сказаў сваю клясавую праўду, міжнародны шлях комунізму для яго і нацыянал-дэмократатаў ня толькі чужы, але і ненавісны.

Сабрат па фашистыскай зброі Станкевіча, Луцкевіч у газэце „Наперад“ (№ 2, за 30 г.) бярэ пад абарону членаў „Узвышша“. Вось яго слова: „Чарга прышла да другіх беларускіх пролетарскіх пісьменнікаў і поэтаў з літаратурных таварыстваў („Узвышша“, „Полымі“) Язэпа Пушчы, Лужаніна, Дубоўкі, Пільняка, Антося Адамовіча, Купцэвіча і інш., ім закідаюцца тыя-ж самыя „праступкі“, гэта „нацыянал-дэмократызм“, „дробна-буржуазная псыхолёгія“ і „заступніцтва за кулакоў“. Ва ўсім гэтым людзі з скрыўленай душой бачаць „скрыўленыя бальшавіцкай лініі“.

На падрыхтаванай старанна аблаве першы сыгнал падаў „егермэйстар“ тав. Канакоцін у „Бальшавіку Беларусі“. Вось яго даслоўны артыкул“.

Падаецца вынятка з № 6 „Бальшавіка Беларусі“ за 29 г. і далей працягваеца так: „Пасля гэтага сыгналу падалі свае галасы загоншчыкі т. т. П. Галавач і А. Звонак, якія, разъбіраючы творы па костачках, знаходзяць у іх контррэвалюцыйныя і антыбальшавіцкія тэндэнцыі“.

Невыпадкова Луцкевіч абараняе і расійскага Пільняка, які гэтак-жа сама мала праславіўся. Правільна нацыянальны момант падпарадкуеца клясаваму, і ён абараняе Пільняка. Цікава і тое, што Луцкевіч выступае абаронцай Ф. Купцэвіча (у той час яшчэ не выключанага з партыі); сапраўды вельмі цікавы малюнак—Купцэвіч, Пільняк, Дубоўка, Пушча, Ант. Ада-

мовіч і Лужанін у абдымках Луцкевіча, гэлага пагромшчыка Заходній Беларусі, агента Пілсудзкага - вешацеля! Клясавы вораг гаворыць клясавую праўду: ён ненавідзіць тых, хто яго выкryвае, тых хто, выкryвае яго агентаў—нацыянал-демократаў.

Не адстае ад Луцкевіча і газета „Кур'ер Віленскі“, яна абараняе ліст трох пісьменынікаў, ужо нам добра вядомы. „Кур'ер Віленскі“ абараняе і тых узвышанцаў, якія падтрымлівалі гэтыя контррэволюцыйны ліст, як Ант. Адамовіч.

Газета „Крыніца“, якая выходзіць у Вільні, падтрымлівае і абараняе Дудара, як сапраўднага беларускага пісьменніка.

Нацыянал-фашыст Луцкевіч, у сваёй книзе „За 25 год“, якая вышла ў 28 г., ведаючы, што Жылуновіч пераходзіць у сваёй работе на нацыянал-дэмократычныя позыцыі, пачынае пераклікацца з Жылуновічам. Вось, што піша Луцкевіч пра яго: „Выдзелілася паміж іх больш радыкальная соцыяльная група з Зымітрам Жылуновічам... на чале, якая пасля ўвайшла ў склад комуністычнай партыі і ўзяла на сябе ініцыятыву будавання Радавае Беларусі, з'яздэйсніўшы частковая—у складзе СССР — наш дзяржаўны ідэал (1-га студзеня 1919 г.), абвешчаны раней актам Рады Рэспублікі 25-га марта 1918 г., аб чым скажу далей. Жылуновіч жа заняў, хоць і не надоўга, становішча галавы першага ўраду Радавае рэспублікі“.

Луцкевіч хваліў Жылуновіча за тое, што ён, увайшоўшы ў УсеКП(б), ажыццяўляў старыя ідэі, якія ім былі вынашаны ў беларускай нацыяналістычнай грамадзе сумесна з Жылуновічам. Мы вышэй прыводзілі выняткі з твораў Жылуновіча, якія паказваюць, як Жылуновіч у 29 г. хваліў Луцкевіча, як марксиста. Тут сапраўды атрымалася—, кукушка хваліт петуха за то, што хваліт он кукушку“.

VII. Комуністычная партыя (бальшавікоў) Беларусі — кіраунік барацьбы за культуру соцыялістычную па зъместу і нацыянальную па форме

У адказ на перакліку нацыянал-дэмократаў з нацыянал-фашистамі комуністычная партыя Заходній Беларусі праводзіць вялікую выхалаўчую работу сярод рабочых і працоўных мас Заходній Беларусі.

Мы маем такі дакумент, калі віленскае рэволюцыйнае студэнцтва ацэнывае правільна шкоднасць нацыянал-дэмократызму. Праўда, віленскае студэнцтва, беспартыйнае студэнцтва, піша ў хроніцы, таму што іначай цэнзура не прапусціла-б, і дае правільную ацэнку контррэволюцыйнай сутнасці нацыянал-дэмократызму.

Комуністычная партыя Заходній Беларусі вядзе моцную барацьбу з нацыянал-фашыстамі. Комуністычная партыя Заходній Беларусі, ва умовах падполья, у краіне, залітай крывёю Пілсудзкім, змагла аўяднаць закол сябе рэволюцыйныя пісьменніцкія сілы і ў падпольлі змагла выпусціць рэволюцыйны зборнік вершаў. У гэтым зборніку мы маем надзвычайна добры твор „Кліч“ да беларускага працоўнага сялянства сабрацца пад сцягі партыі на паўстаньне. Так, пішацца поэма, прысывячоная Леніну; вось некалькі вынятак з яе:

„Ленін сейбіт знамяніты  
Слоў працоўнай беднаты,  
Праца ўсходзе пладавіта  
Надзвычайней пекнаты.  
Распарушыў скрытых юдаў,  
Жывадзёраў Калчакоў;  
Разагнаў сьвятых і цуды,  
Аман ім на век вякоў.  
Для сялян і для рабочых  
Шлях змаганья даў адзін.  
Імя „Ленін“ іх ядноча  
І працоўных усіх краін.  
Ленін дуж, бо разам з ім,  
Пабядзім мы разам з ім.  
Уладу ў сьвеце возьмем самі,  
Хто нічым быў, стане ўсім“.

Мы бачым, што компартыя Заходній Беларусі падняла голас прэтесту на толькі выданьнем гэтага рэволю-

цынага зборніка, які набліжаецца да пролетарскай літаратуры, але компартыя Заходній Беларусі выносіць пастанову, у якой правільна ацэньвае беларускіх нацыянал-дэмократаў. У рэзоляцыі Цэнтральнага комітэту компартыі Заходній Беларусі пра нацыянал-дэмократычныя выступленні ў БССР, між іншым, гаворыцца:

„Азнаёміўшыся з контэрреволюцыйнымі выступленнямі ў БССР, асабліва Дудара-Глыбоцкага, Цэнтральны комітэт компартыі Заходній Беларусі констатуе рост контэрреволюцыйнага нацыянал-дэмократызму сярод звязанай з кулаком часткі беларускай інтэлігенцыі ў БССР, які адбываецца адначасна са стварэннем у Заходній Беларусі беларускай нацыянал-фашысцкай групы, на чале якое стаяць Луцкевіч, Астроўскі, Уласаў і інш. дзеячы, якія вышлі з дробнабуржуазнага Селарускага „адраджэнцкага руху“ і якія апіраюцца на беларускага кулака, які ўзмацаваўся ў выніку ўсяе політыкі польскага фашыстаўскага ўраду. Фашыстаўскі ўрад Пілсудзкага, які шалёна падрыхтоўвае напад на СССР, імкнецца знайсьці апору для сябе сярод беларускага кулацтва па абодва бакі мяжы.

Цэнтральны комітэт компартыі Заходній Беларусі лічыць, што ЦК КП(б)Б праводзіць правільную ленінскую нацыянальную політыку. Цэнтральны комітэт компартыі Заходній Беларусі вітае рашучы адпор, дадзены ЦК КП(б)Б шовінізму і ўхілам у нацыянальным пытаньні, якія былі праяўлены паасобнымі партыйцамі, якія адлюстроўваюць напор на пролетарыят і партыю з боку дробнай буржуазіі“ (Вільня, красавік 29 г.).

Цэнтральны комітэт компартыі Заходній Беларусі правільна ацаніў, што лінія ЦК КП(б)Б у барацьбе за пролетарскую літаратуру, у адпоры клясаваму ворагу была зусім правільнай.

Калі-ж у паасобных таварышоў і ме-ліся вывіхі, калі паасобная кіраунікі расцэньвалі „Полымя“, як групу пісменьнікаў, якая натхніе нас на со-цыялістычнае будаўніцтва, то Цэн-

ральны комітэт, даючи адпор гэтам таварышам, вёў правільную бальшавіцкую лінію і на літаратурным фронце.

Чым-ж а іншым, як на правільным кірауніцтвам можна вытлумачыць, што маладая рэволюцыйная група пісменьнікаў, якая, сабралася навакол „Маладняка“, цяпер ужо зьяўляецца цывілізацыйной організаціяй пролетарскіх пісменьнікаў. Цяпер мы маєм БелАПП, як адзін з атрадаў пролетарскай лігатуры, які змагаецца з клясавым ворагам унутры і які дае адпор клясаваму ворагу, што сядзіць за-межамі. Чым-ж а іншым, як на правільнасцю лініі КП(б)Б можна вытлумачыць, што мы ў час давалі адпор, у час білі і, нарэшце, пры ўздзеле ўсяе пролетарскай грамадзкасці, выкрылі контэрреволюцыйную сутнасць нацыянал-дэмократызму і цяпер вядзем вялікую работу па ачыстцы ад нацыянал-дэмократычных тэорый, ад нацыянал-дэмократызму шэрагу вучасткаў нашага будаўніцтва, у тым ліку і літаратурны фронт.

Пад кірауніцтвам партыі комуністычны друк правёў вялікую растлумачальную работу па выкрыццю буржуазнай сутнасці ідэалізацыі мінулага, па выкрыццю тых сваих, якія дамагаліся даць у шэфы беларускай пролетарскай літаратуры Дуніна-Марцінкевіча ці іншага паслугача пана або капитала.

КП(б)Б правяла вялічэшную работу па стварэнню пролетарскай літаратуры, вядучы адначасова барацьбу супроць тых, хто адмаўляе магчымасць існавання пролетарскай літаратуры ў БССР, супроць тых, хто шкодзіў стварэнню гэтай літаратуры.

Пад кірауніцтвам партыі вырошчваліся новыя пролетарскія кадры беларускай літаратуры, гэтыя кадры расцялі і з ліку членаў КП(б)Б. Асаблівую ролю ў вырошчванні літаратурных кадраў адыгрывала наша старая бальшавіцкая газета „Звязда“. Яўрэйская пролетарская літаратура, напрыклад, вырасла ў БССР выключ-

## АБВАСТРЭНЬНЕ КЛЯСАВАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛ. ЛІТАРАТ.

на з бальшавіцкага яўрэйскага друку ім выхавана і пастаўлена на ногі.

Толькі пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі пролетарскія пісьменнікі аўладалі зброяй ленічскай нацыянальнай політыкі і павялі барацьбу за стварэнне літаратуры пролетарскай па зъместу і нацыянальнай па форме.

Чым-жа, як ня правільнай політыкай КП(б)Б, можна тлумачыць тое, што пролетарская літаратура, пры падтрыманні ўсіх пролетарскай грамадзкасці, пасыпахова віла бай супроць буржуазных тэндэнций, супроць нацыянал-дэмократызму ў літаратуры, супроць „левых“ заскокаў абвінавач-

ванння ўсіх пісьменнікаў у нацыянал-дэмократызме, супроць усяго шкоднага, што паслабляе наш наступ на ідэолёгічным фронце.

Так, толькі пад нязломным ленінскім кіраўніцтвам КП(б)Б мы разబілі ўсё варожае, што стаяла на шляху ўзмацнення пролетарскай літаратуры ў Беларусі.

У барацьбе з контррэволюцыйным нацыянал-дэмократызмам, у барацьбе за стварэнне і ўмацаванне пролетарскай літаратуры ў Беларусі Бел-АПП заўсёды ішоў пад кіраўніцтвам партыі ў бай на ідэолёгічным фронце і перамагаў ў гэтых баёх толькі пад кіраўніцтвам КП(б)Б.

## Пра нарысы М. Зарэцкага

„Лісты ад знаёмага”, а таксама і фрагмэнты „Вясна 1930 г.” зъяўляюцца цікавым матэрыялам для харектарыстыкі асобных рыс тых сапраўды вялізарных, маючых сусьветна-гісторычнае значэнне, зрухаў, якія адбываўліся ўвесну 1930 г. і якія зараз адбываюцца ў розных складаных формах. Гэтыя нарысы цікавы яшчэ і тым, што яны паказваюць чытчу, як у сівядомасці пэўнай групы пісьменьнікаў праламляеца рэальны поступ сацыялізму, ператварэнне дробнатаўарнага напоўпатрыйхальнага селяніна ў сівядомага, актыўнага працаўніка соцыялістычнай гаспадаркі. Нарэшце, гэтыя нарысы цікавы яшчэ і тым, што яны ў некаторай меры выяўляюць позыцыю аўтара, якую ён пачынае займаць цяпер, яго адносіны да соцывістичнага будаўніцтва. Разам з гэтым нарысы паказваюць адносіны аўтара да сваёй ранейшай махровава-кулацкай, нацыянал-дэмократычнай творчасці як у „Лістох ад знаёмага”, так і ў фрагмэнтах „Вясна 1930 г.” Аўтар спрабуе праз выразы, праз спляценыне гэтых вобразаў адлюстраваць процэсы, якія адбываўліся ўзімку і ўвесну 29-30 г. Аднак, трэба адзначыць, што ў „Лістох ад знаёмага” і ў фрагмэнтах аўтар ня здолеў прасякнуць, адбіць усю глыбыню, усю складанасць гэтых рэальных процэсаў. Аўтар нарысаў концэнтруе сваю ўвагу на асобных зьявах, якія, ня гледзячы на іх агульнасць, ня могуць больш-менш поўна адлюстраваць сапраўднасць. Асобныя зьявы, апоэтызаваныя сакавітасцю слоў, плястычным словазлучэннем і гуказлучэнь-

нем, ня толькі не даюць сапраўднага малюнку, а нават не заўсёды пераконваюць у праўдзівасці асобных зъяў.

Як ранейшая, папярэдняя творчасць Зарэцкага харектарызуецца романтызаций, павярхойнай зорысой-кай, даходзячай да глянцоўкі рабачінасці, так і фрагмэнты зъяўляюцца па сутнасці слабым ценем магутнай бальшавіцкай вясны 1930 г.

Як для папярэдней творчасці Зарэцкага харектэрны рэзкі пераход ад глянцоўнай рабачінасці ў капаныне ў псыхіцы асобнага гэроя, харектэрна фэтышызация „нечага ўнутранага”, эротызация прыроды чалавека, так і ў гэтих сваіх нарысах Зарэцкі застаецца самім сабою, ідзе тым самым сваім рабочым шляхам: пераносіць свой эротызм з чалавечасці асобы на прыроду, зямлю, замяняе адносіны паміж людзьмі адносінамі людзей да прыроды.

Зарэцкаму незразумелы застаўся ў яго лістох і ў фрагмэнтах той гэроізм, якім прасякнуты працоўныя масы ў сваёй штодзеннай работе па соцывістичнай рэконструкцыі ўмоў свайго існавання і саміх сябе. Незразумелай засталася для яго і тая новая якасць людзей, якія актыўна рэконструюць сваё быццё і саміх сябе. І гэта натуральная, бо „знаёмы” Зарэцкага зъяўляеца ад пачатку да канца ў сваіх лістох, як і Зарэцкі ў фрагмэнтах, тыповым дробнабуржуазным інтэлігентам, романтыкам з усімі ўласцівымі яму якасцямі. Застаючыся ўнутрана чужым тым масам, якія робяць гісторыю ў сваёй штодзеннай практыцы якія будзёншчыну напаў-

няюць урачыстым зъместам, романтыку Зарэцкаму нудна „у сплёце будзёншчыны”, ён шукае „чешта”, што-б дало яму радасць, захапленыне, бо ён ня можа знайсці гэтай радасці, захапленыня, урачыстасці ў формах будзёншчыны. Дробны буржуа Знаходзіць асалоду, „седзячы ў бруднай, у цьмянай mestачковай начлежцы”, якая не нагадвае яму штодзённую будзёншчыну, якую ён наглядае, і вось, седзячы там, „знаёмы” піша ў сваім першым лісьце: „Каб ты ведаў, як мне радасна тут. Ты мабыць, съмешся? Мабыць, дзіўна табе — бруд, змрок, голая тапчаны... А мне радасна вось чаму: у гэтым катушку я адчуў самога сябе, адлучыў ад абыклада, нуднага сплёту будзёншчыны і, як кажуць юрысты, вярнуўся да першынага стану.” Нашага дробнабуржуазнага інтэлігента, романтыка захапляе яшчэ бурлівае жыцьцё, „прыгожыя пэрспэктывы”, якія разгортаюцца гэтым бурлівым жыцьцём, але-ж гэтае бурлівае жыцьцё застаецца для яго покуль што „худой абстракцыяй”, як абстракцыяй для яго застаюцца „прыгожыя пэрспэктывы”. Романтык захапляеца яшчэ і рабочым-вылучэнцам, які з першага погляду... нагадаў Абшарскага з твору Зарэцкага „Кветка пажоўкляя”. Але Абшарскія яго больш жа цікавяць. Ён шукае ўжо больш „мацнейшую“ гобу, і такай „мацнейшай“ асобай зъяўляеца рабочы-вылучэнец.

Захапляючыся жыцьцём, гэроямі жыцьця, „голымі тапчанамі” і г. д., Зарэцкі застаецца ў баку ад гэтага бурлівага жыцьця, старонінім наглядалінікам яго, як і гэроі яго нарысаў. Малюючы вобразы паасобных людзей, вобразы исыхолёгічныя, Зарэцкі не дае іх у органічнай сувязі з агромністай, сапраўды вялізарна-історычнай важнасці надзеямі і клясавай практикай. Больш таго, Зарэцкаму засталася незразумелай, як і раней, роля гораду, рабочае клясы ў соцыялістычнай перабудове вёскі. Брыгадзірам з Менску ён адводзіць „невялічкую ролю ў перабудове жыцьця”.

Клясавае змаганыне, што адбываецца ў вёсцы, якое з процэсам колектывізацыі набыло яшчэ больш вострыя і складаныя формы, засталася незразумелым яму; яно, па Зарэцкаму, зъяўляеца нечым унутрана-неўласцівым, вонкавым процесу соцыялістычнай рэконструкцыі.

Ня гледзячы на тое, што „знаёмы” у сваіх лістах і піша, што „у клясавым змаганыні ўсё паставлена на кон, кулакі чуюць сваю апошнюю хвіліну і напружжаюць усе свае сілы, каб утрымацца, і ўжываюць усе магчымыя спосабы, каб падтачыць, зрушыць ту ю вялічэзную камлыгу, што насуваеца на іх, што во-во гатова раздышыць іх, што клясавы вораг ужывае ўсе магчымыя сродкі для барацьбы супроты таго новага, што ідзе,—Зарэцкі не паказвае гэтага змаганыня ў яго конкретных формах, не дае вобразу гэтага змаганыня: замест вобразнага паказу абмяжоўваеца толькі агульнымі разважанынямі пра „зайўляеца клясавае змаганыне”, абыходзячы, непаказваючы конкретных вобразах практикі клясавага змаганыня.

Ня можна абысьці тae двухсэнсойнай аналёгіі, якую ўжывае „знаёмы” ў другім сваім лісьце. Гаворачы пра „магутны эконо мічны і соцыяльны (быццам эконо мічны не зъяўляеца соцыяльным!—Л. Б.) зрух, які цяперашнім часам мы перажываем”, што гэты магутны зрух „справаджаеца шырокім абурэннем мас супроты рэлігіі, „знаёму” ўсплыло на думку, як некалі, яшчэ за паганскім часамі, насы прадзяды, уведзеныя ў злосць няуважлівасцю багоў, лупцавалі съятыя іхня статуі—і ў гэтым выяўлялі сваю чалавечую сілу і актыўнасць”. Гэтае парайональне вялікага процесу соцыялістычнай рэконструкцыі і паганскіх часоў досыць часта ўжывае клясавы вораг у сваёй барацьбе супроты соцыялістычнага будаўніцтва. Робячы з яго належныя вынікі, „знаёмы” ў гэтым пункце, наступрэд сваім ранейшым разважаныням, загаварыў моваю тых, хто вынаходзіць і распаўсюджвае розныя парайональныя процесы соцыялістычнай рэконструкцыі дроб-

най гаспадаркі з агіднымі этапамі гісторыі чалавецтва. Ніякія спасылкі аўтара лістоў на тое, што „біцьцё багоў“—частка кожнае рэволюцыі”, ня могуць апраўдаць гэтага парапанання двухсэнсоўнага значэння.

Процэс соцыялістычнай рэконструкцыі вёскі спраджаецца процэсам пераробкі саміх носьбітаў тых экономічных форм, якія рэканструюцца. Двайстая псыхіка дробнага ўласніка і працоўнага селяніна ў процэсе колектывізацыі дасягае найвышэйшага пункту свайго раздваення. Соцыяльны процэс, які перабудоўвае эконо мічныя формы існавання дробнага ўласніка, перабудоўвае і яго псыхіку. Гэты процэс праходзіць не бяз цяжкасцяў, не бяз мучэння. І гэты бок удала, добра, досыць яскрава-вобразна паказаны Зарэцкім. Але як гэтая індывідуалістычная псыхіка перарабляецца, як яна губляе індывідуалістычныя харктары, якім шляхам яна перабудоўваецца, гэты другі момант адзінага процэсу Зарэцкім не паказаны. І гэта зусім не таму, што соцыяльная практика не дзеявае матэрыялу, наадварот, той матэрыял, якім карыстаецца аўтар „фрагменту“ дае шырокую мажлівасць, багаты матэрыял для паказу процэсу якасных зъмен псыхікі дробнага ўласніка. Прычыны гэтага буйнага недахопу—у няправільным разуменіні Зарэцкім судносін „свайго“ і „чужога“. „Знаёмы“ Зарэцкага ў адным з сваіх лістоў піша: „Нам досыць убачыць якую-небудзь чэзлую шаулюжку, досыць удыхнуць салодкі (?) пах конскага поту, досыць пачуць далёкае надвячоркам рыканье каровы,—і ў нас сціскаецца сэрца няведамым жалем, і ў ружовым съятле ўсплываюць шчылістыя ўспаміны...“ А далей афорызм „народнай мудрасці“: „Любіце чужое, але і свайго ня цурайцеся“. Гэта гавораць уласныя пачуцьці, падсвядомае ўнутранае „знаёмага“. Але што гавораць разум, развага, якія прыйшли ў рэзкую супяречнасць з пачуцьцямі ў выніку наглядання незразумелых яму процэсаў?

„Няпраўда! Мана! Цурайцеся... Цурайцеся, калі хочаце жыць, калі хочаце ісьці наперад“. Гэты істэрычны крык съведчыць, што аўтар лістоў не разумее судносін паміж „свайм“ і „чужкім“, не разумее процэсу трансформацыі свайго і чужога ў „нашае“ агульнае, колектыўнае. Таму істэрычна парада цураца свайго, рэзкі пераход ад інтymнага, эмоцыянальнага замілавання да „свайго“, да надрыўнага крыку „цурайцеся“, лішні раз выяўляе дробнабуржуазную сутнасць аўтара лістоў, выяўляе яго неразуменые сэнсу вялічэзной важнасці процэсу соцыялістычнай рэканструкцыі дробнага вытворцы.

Аўтар лістоў выяўляе і сваё неразуменые соцыяльныя прырода дробнага таварнага вытворцы, як дробнага буржуа. Не разумее ён і дробнабуржуазнай прырода нашай вёскі, якая вызначаеца способам вытворчасці самой вёскі.

Аўтар лістоў выяўляе вёску, як нейкую непарушную клясавымі процэсамі цаліну, як нейкі абстракт, якой неўласцівы законы дробнатаварнай вытворчасці і адпаведная способу вытворчасці дробнабуржуазная мяшчанская ідэолёгія з яе ўласніцкімі, закарузлымі, абмежаванымі тэндэнцыямі і звычаямі. Калі-ж вёска ўсё-такі і мае на сваім твары „strup“ ўласніцкіх мяшчанска-абмежаваных тэндэнций і звычаяў, дык гэта вынік шкоднага ўплыву мястэчка. Паводле аўтара лістоў „мястэчка—акумулятар дробнабуржуазнай ідэолёгіі. Чым бліжэй стаіць вёска да мястэчка, tym глыбей яна закарэўшы ў „strup“ ўласніцкіх мяшчанска-абмежаваных тэндэнций і звычаяў.“ Аўтар лістоў тут не орыгінальны, ён толькі нясмелая пераказвае вядомую „тэорыю“ беларускіх нацыянал-дэмократу, што горад зьяўляеца носьбітам дробнабуржуазнага і мяшчанска га ўплыву на вёску. Але-ж разам з гэтым Зарэцкі выяўляе сваё дробнабуржуазнае, ідэалістычнае ўяўленыне аб вёсцы і мястэчку і неразуменые сутнасці грамадзкіх звязвіш.

На падставе разгледжаных момантаў можна ахарактарызаваць адносіны Зарэцкага да соцыялістычнага будаўніцтва. Зарэцкі ў частцы сваёй папярэдній творчасці („Крывічы“, „Падарожжа на новую зямлю“) актыўна змагаўся супроты соцыялістычнага будаўніцтва, стоячы на позыцыях контррэвалюцыйнага беларускага нацыянал-дэмократызму.

Лісты і фрагмэнты съведчаць аб тым, што Зарэцкі, пад руйнуючым агнём комуністычнай крытыкі, здае свае ранейшыя позыцыі. Пад жорсткімі ўдарамі партыі Зарэцкі адступіў, прычым, як варожы пролетарыяту пісьменнік. Больш таго, Зарэцкі паспрабаваў, зъмяніўшы напрамак шляху, адлюстраваць сусветна-гісторычнага значэння процэсы соцыялістычнай пераробкі дробнай вытворчасці. Але, не перарабіўшы сваёй дробнабуржуазнай ідэолёгіі, застаючыся на позыцыях ідэалістычнага съветаадчуваўня, Зарэцкі ня здолеў зразумець ю іх глыбіню і складанасць. А з гэтай прычыны ён ня можа ў сваіх творах органічна злучыцца з актыўнымі будаўнікамі соцыялістычнага грамадства, актыўна дапамагаць соцыялістычнаму будаўніцтву.

Лісты і фрагмэнты ня ёсьць позыцыя актыўнага ўдзельніка процэсу зъмены съвету, а позыцыя старонінага наглядальніка, пасыёнага сузіраньня. Але-ж і на гэтай позыцыі Зарэцкі не заусёды стаіць цвёрда. У тых самых лістах Зарэцкі час-адчасу зъмяняе позыцыю старонінага наглядальніка на позыцыю абыватальскага крытыка, каб перакінуць мосьцік да сваёй ранейшай творчасці.

Гэта асабліва выяўляецца ў адносінах Зарэцкага да сваёй папярэдній буржуазна-рэстаўратарскай творчасці і да тae комуністычнай крытыкі, якая выкрыла контррэвалюцыйны, антысавецкі характар такіх твораў, як „Крывічы“, „Падарожжа на новую зямлю“, і якая нанесла руйнуючы ўдар Зарэцкаму, як пісьменніку класавых ворагаў пролетарыяту. Але-ж раней, чымся прыступіць да разгляду гэтых

адносін, з'вернем увагу чытача на тое, што найбольш буйныя, найбольш варожыя пролетарыяту творы Зарэцкага—з найбольшай эмоцыянальнай насычанасцю, таму што ступень эмоцыянальнай насычанасці ў мастацкім творы ёсьць тое, што выяўляе ня толькі разважаныні пісьменніка, а цалкам яго пачуцьці, як кажуць, „усю яго душу“. Што-ж датычыцца яго лістоў і фрагмэнтаў, дык у іх больш за ўсё і не хапае эмоцыяльнасці сапраўдчага, шчырага і глыбокага адчування ўсяго патосу, урачыстасці ўсіх супярэчнасцяў процэсу соцыялістычнай рэконструкцыі. У лістах ды фрагмэнтах ёсьць толькі напышчанае разважаньche, тэхніка, музичнае гуказлучэнье, конструкцыя вобразаў бяз крыў і плоці таго процэсу, які аўтар намагаецца паказаць. Гэты момент ня трэба выпускаць з-пад увагі, ацэньваючы лісты і фрагмэнты.

Вернемся да таго, як Зарэцкі стаўцца дз сваёй ранейшай творчасці і да комуністычнай крытыкі яе.

Ранейшая творчасць Зарэцкага была зусім правільна ахарактарызавана ў свой час у артыкуле т. Будзінскага „Вораг у доме“ („Полымя“, № 11-12, 1929 г.) наступным чынам: „Зарэцкі... ад папутніцтва, ад лёяльнасці ў адносінах да пролетарскай рэвалюцыі, адыйшоў на позыцыі буржуазнай рэстаўрацыі“. Так характарызавала комуністычная крытыка творчасць Зарэцкага. А вось як Зарэцкі ацэньвае сваю ранейшую творчасць. „Знаёмы“ ў трэцім лісьце піша: „Жывучы ў Менску і назіраючы жыцьцё скрэзь балонкі газэт, ніякім чынам ня ўявіш у жывой форме магутнага поступу нашых дзён. Папраўдзе, як і не здавалася часам табе гэтае клясавае змаганье на вёсцы, пра якое так многа, так настойліва пішуць нашы газэты, нейкай адмысловай скэмай, матэматычнай формулавай, сухім сылёгізмам? Прабач мне, але я скончу проста: ты не зразумеў гэтага змаганья, бо ня бачыў яго твар у твар і таму абмінуў яго ў

сваіх апошніх творах, за што цябе і ўшчувала наша грамадзкасцьць". Пры гэтым „знаёмы“ спасылаецца на „Падарожжа на новую зямлю“. Мы тут пакінем без адказу ацэнку Зарэцкім наших газэт.

Што характэрнага ў гэтым разважаньні? Перш за ўсё перакручанае тлумачэнне прычыны, за якую біла Зарэцкага савецкай грамадзкасцьць. Другое, што кідаецца ў вочы, чытаючы гэту вынятку, дык гэта съядомая мана чытчу аб характары кніжкі „Падарожжа на новую зямлю“.

Савецкая грамадзкасцьць біла Зарэцкага не за тое, што ён не зразумеў клясавага змаганьня, а за тое, што ён сваёю творчасцю актыўна змагаўся супроты пролетарыяту, супроты соціялістычнага будаўніцтва, што ён сваёю творчасцю, махровакулацкай, нацыянал-дэмокрагічнай, атручаў съядомасцьць працоўных мас, што яго творчасць зьяўляеца зброяй у клясавым змаганьні ў руках наших клясавых ворагаў. Вось за што біла комуністычная крытыка Зарэцкага.

Зусім хлусьліва кажа Зарэцкі, што ён аблінуў клясавае змаганьне ў сваіх творах, у прыватнасьці ў „Падарожжы на новую зямлю“. Гэты твор, як і іншыя яго творы: „Крывічы“, „Голы зьевер“, „Ой, ляцелі гусі“ ды інш., насычаны буржуазна-кулгцкай ідэолёгіяй і па сваёй мэтанакіраванасці антыпролетарскі, які, пасвай генэзысе, зьяўляеца вынікам клясавага змаганьня і зброяй у руках клясавага ворага супроты пролетарыяту. Нацыянал-дэмократычную, кулацкую мэтанакіраванасць сваёй ранейшай творчасці Зарэцкі прагне характарызаваць, як „памылкі“, „ухілы“, „неразуменьне“ і г. д. Крытыку-ж яго нацыянал-дэмократычнай, кулацкой творчасці ён аблінавачвае ў тым, што яна перашкаджала яму „усъядоміць свае памылкі“. Вось што піша наконт гэтага „знаёмы“ у сёмым лісце: „Я добра разумею, што ў тых матэрыялах, якія за апошнія часы

зъмяшчаліся пра цябе на старонках нашае прэсы, ты знаходзіў многа перавялічанага, згушчанага, узвядзенага ў некаторую матэматычную ступень, і гэта, мабыць, перашкаджала табе ўсъядоміць свае памылкі“.

Гэткі погляд Зарэцкага на характар сваёй ранейшай творчасці і яго адносіны да крытыкі, закіды ў яе бок паказваюць нам, што Зарэцкі ня толькі не асудзіў сваю нацыянал-дэмократычную кулацкую творчасць, ня толькі не паказаў яе сапраўднай існасьці (хоць і меў поўную на гэта мажлівасць), а, наадварот, затушоўвае сапраўдную сутнасьць яе, прагненне апраўдаць. У гэтым нас пераконваюць ня толькі вышэйгадзеныя выняткі. У гэтым нас пераконвае спасылка Зарэцкага на яго контррэвалюцыйны роман „Крывічы“ для характарыстыкі прыватнаўласьніцкага інстынкту селяніна. А гэта ўсё паказвае, што Зарэцкі нерашуча, непасыядоўна, з аглядкаю назад, хістаючыся з боку ў бок, кульгаючы, рабіць дзіцячыя крокі ў справе набліжэння да шляху савецкага пісьменніка, нясучы пры гэтым і на сабе і ўнутры сябе свой ранейшы дробна-буржуазны груз. .

Нельга абысьці і такіх радкоў у „Лістох ад знаёмага“: „Ці варта зас্মечваць нашу і без таго багата зас্মечаную літаратуру яшчэ адным пісцом чалавека, што ня мае нікага дачынення да літаратурнага мастацтва“,—піша „знаёмы“ пра свае лісты. Пасыля некаторага разважання пра якасць сваіх лістоў і „стыль эпохі“ той самы „знаёмы“ дадае: „Хай паспрабуе які - небудзь штаглёваны крытык паставіць табе гэта ў дакор“. Ня будзем спрачачца з Зарэцкім аб якасці нашай літаратуры і крытыкі, а толькі заўважым, што Зарэцкі ў даным выпадку карыстаецца вядомым методам узлаванасці малпы.

Усё гэта трэба мець на ўвазе, каб зразумець і ацаніць правільна новую творчасць М. Зарэцкага.

## Нацыянал-дэмократы за „працай“

(1920—1928 гг.)

Накіроўваючы свае думкі і намеры на Менск, як на адзіны культурны цэнтр, эмігранцкая радаўшчына пакладалася ня толькі на адну „працу“ сваіх пабрацімаў нацыянал-дэмократаў. Выступленыні старшыні нацыянальнага комітэту і рэдактара пагромных газэт Лёсіка, настойная організацыйная дзеяйнасць у наркомасвятаўскіх установах і кіраўніцтва імі з боку былога радаўскага дыплёмата Некрашэвіча, спакайлівая служба па савецкіх установах маршалка Серады і прыехаўшага Смоліча сустракалі сабе падтрыманьне не ў адным даверры кіраўнікоў адпаведных установ. На старонках газэт і часопісаў ужо з 1921 году пачалі зьяўляцца нацыянал-опортуністычныя выкладкі ў пытаныях гісторыі беларускай літаратуры і беларускага рэвалюцыйнага руху. Шэраг беларусаў комуністаў, не пасъпеўшых выжыць у сябе нацыяналістычныя настроі і, апынуўшыся ў аколеніні нацыянал-дэмократычнага балота, паддаліся яго націску.

Паглыбленьне Кастрычнікавай рэвалюцыі шляхам узмацненія соцывілістычнага будаўніцтва ва ўсіх галінах народнае гаспадаркі і культуры абвастрала клясавую барацьбу ў горадзе і ў вёсцы. Кулацтва, нэпманства і рэшткі буржуазіі настойна супраціўляліся цьвёрдому поступу рабочае клясы, пад кіраўніцтвам яго правадыра—комуністычнае партыі да соцывілізму. Водгук гэтае барацьбы хістаў паасобныя адзінкі меней устой-

лівых сяброў партыі, стыкаючы іх у іх настраёвасці з актыўізуючыміся нацыянал-дэмократамі. Гэта стыкненне пачало вылівацца ў формы пераймання нацыянал-дэмократычных поглядаў, галоўным чынам, на культурнае раззвіццё і культурнае будаўніцтва, а таксама на гісторыю рэволюцыйнага руху. Ужо ў памянёнай намі часопісе „Вольны Сыцяг“, якая па прызнаньню Лёсіка была тэй - жа „Руњню“, што выходзіла пры белапольскай окупациі, мы сустракаем побач з артыкуламі нацыянал-дэмократаў артыкулы, вершы і апавяданьні комуністаў. У 1921 годзе Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі выпускае „Кароткі нарыс нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі“ У Ігнатоўскага. Прадмова да нарысу пачынаецца наступнымі словамі: „Прабачай, працоўная Беларусь-маці, што я, можа, ня так добра і ня так грунтоўна зраблю невялічкую працу маю. Прабачайце і вы, сыны Беларусі, працаўнікі яе адраджэння, што ня ўсю працу вашу ахаплю я тут, у гэтым кароткім нарысе“. Уступ канчаецца выняткаю з выразна нацыянал-дэмократычнага вершу Купалы: „Падымайся з нізін, сакаліна сям'я, над крыжамі бацькоў, над курганамі, занімай, Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між славянамі“. Нарыс вядзеца ў аспекце народніцкіх поглядаў, якія часта-густа цесна стыкаюцца з поглядамі выпукла нацыянал-дэмократычнымі.

З 1922 г. нацыянал-дэмократы пра-  
соўваюць свае думкі на старонкі га-  
зэты „Савецкая Беларусь“. Рэдакцыя  
і комуністы-супрацоўнікі „Савецкае  
Беларусі“ цесна суседзяцца не ў ад-  
ным толькі тэрыторыяльным сэнсе.  
Побач з паказанымі ў папярэднім  
артыкуле выступленіямі Лёсіка на  
свежай магіле памёршага шовініста  
Бурбіса, мы чуем гэткія зазывы да  
студэнцтва з боку пралезшага ў ад-  
казныя супрацоўнікі газэты ўжо знаё-  
мага нам нацыянал-дэмократа-ант-  
сэміта Каравайчыка.

„Вялікія надзеі ўскладае на цябе,  
беларускае студэнцтва, адраджаю-  
чаяся беларуская культура. З моцнай  
верай у твае сілы і здолънасьці пазі-  
рае на цябе сёняня наш народ. Дык  
не абмані-ж яго веры і надзея! Пры-  
ступай да працы, якая чакае цябе на  
беларускай ніве, заросшай дзярном і  
накрытай крушнямі каменъняў. Рас-  
чысьці і ўзары гэту ніву, каб мелі  
магчымасць праўбіца ўрэшце на-  
съвет узросткі нашай, ад прыроды ба-  
гатай і воляю злых людзей забітай і  
загнанай, беларускае культуры“.

Калі праз нейкі час зьяўляецца ў  
газэтах заметка аб tym, што адбыўся  
наладжаны нацыянал-дэмократамі сход  
беларускіх студэнтаў, якія паразылі  
залажыць сваю студэнцкую організа-  
цию, той жа, адкуючыся на док-  
тара-антъсэміта, Каравайчык у арты-  
куле „Пачатак эроблены“ піша:

„Ворагі нашага адраджэння з ня-  
навісцю і злосцю пазіраюць на но-  
вую беларускую організацыю, як на  
жывы і нязьбіты довад таго, што  
жыве і пашыраеца ідэя адраджэння  
беларускага народу, што слабее грунт,  
што павялічваеца небяспека для  
чужацкіх культур, гвалтам і сілай  
накінутых беларускаму народу“.

У тон гэтай контррэволюцыйнай  
бравадзе, якая вольна гучыць са ста-  
ронак савецкае газэты, раздаецца  
водгук з вуснаў будучага кулацкага  
поэты Плашчынскага на вядомай  
„урачыстасці“ выпуску слухачоў мен-  
скіх лектарскіх курсаў. Плашчынскі

ў гэткіх словах вылівае свае запэу-  
ненчыні Лёсіку пайсьці на яго прызыў:  
„пільна сачыць за сабою і не забы-  
ваць падліваць алею ў съяцільні ве-  
ши, каб было з чым сустрэць яе,  
сваю Белую Русь, калі яна прыдзе  
судзіць нас ва ўсей славе свайї“  
„Мы адчуваём, — кажа Плашчынскі,—  
што, будучы на лектарскіх курсах, мы  
ўзбройліся аднай з вамі ідэй, ідэяй  
культурна-нацыянальнага адраджэн-  
ня нашай дарагой бацькаўшчыны Бе-  
ларусі. У працягу дзевяцёх месяцаў  
вашыя навукова-адраджэнцкія слова-  
і думкі знаходзілі жывы водклік у  
наших сэрцах—сэрцах сыноў гарот-  
нае Беларусі“.

Гэту „гаротнасьць“ пакрыўдженага  
рэволюцыйнага кулацкага агента па-  
глыбляе ў сваім артыкуле „Наша вы-  
давецтва за мінулы год“ мацёры на-  
цыянал-дэмократ інгэрэнцыяніст Некрашэвіч. Падлічаючи колькасць вы-  
данняў, выпушчаных у 1921 г., ён  
сумна заключае: „Наколькі малая і мі-  
зэрная гэта лічба. Параўнум нашу  
выдавецкую працу з працай наших  
віленскіх землякоў, друкаваўшых кні-  
гі за свае кроўныя грошы“. Съледам  
ён зграмаджае ў адну кучу ўсе вы-  
данні, якія выпушчала беларуская  
нацыянал-фашыстаўшчына да бандыта  
Аляксюка ўключна на белапольскія  
грошы, і заключае: „З гэтага параў-  
нання мы бачым, што наши вілен-  
скія культурнікі надрукавалі кніг у  
многа раз больш за нас“. З павяр-  
хойнага погляду ў гэтых „ніявінных“  
разважаннях нацыянал-дэмократ  
як-бы нічога асаблівага няма; між  
тym, па сутнасьці, ён укладае ў іх  
той контррэволюцыйны сэнс, які трэ-  
ба разумець так: савецкая ўлада ня  
хоча друкаваць беларускіх кніжак,  
недае на гэта магчымасці ў той час,  
калі „віленскія землякі“ на „свае кроў-  
ныя грошы“ надрукавалі шмат болей.  
Выпады: польская фашыстаўшчына  
ляпей спрыяе „беларускай справе“,  
ніж савецкая ўлада. Пагэтаму  
орыентуйся на польскую фашыстаў-  
шчыну, не забывай браць яе ў пры-  
лад, як апяку над беларускімі контр-

## НАЦЫЯНАЛ-ДЭМОКРАТЫ ЗА „ПРАЦАЙ“

рэволюцыйнымі нацыянал-дэмократамі, мей яе ў рэзэрве сваіх хаўрусьнікаў.

Гэты моралы зачятага нацыянал-дэмократа цесна ўвязваліся з прызвівамі не „гасіць сьвяцільнікаў“ і з завярэннямі ў „ўзбраені ідэямі нацыянальна-культурнага адраджэння нашай дарагой бацькаўшчыны Беларусі.“

У імя гэтага адраджэння, пад яго выглядам, з'яўлялася і гургавалася нацыянал-дэмократычная зграя на бацаўбу з новымі, пасяянімі Кастрычнікавай рэволюцыяй, пролетарскімі ўзросткамі соцыялістычнай культуры. На гэтую сваю подлую, контэрреволюцыйную дзеяйнасць, нацыянал-дэмократы праз газэту і часопісі клікалі слухачоў лектарскіх курсаў, клікалі і сельскае настаўніцтва.

У артыкуле „Беларускае настаўніцтва“ нейкага Н., вельмі напамінаючага нам праславутага доктара-антрэсэміта, мы чытаем: „Беларускі настаўнік павінен быць самым чынным змаганынікам за нацыянальна-культурнае адраджэнне нашага народу. Адраджаць—вось го бліжэйшае і галоўнейшае заданьне. А каб адраджаць, трэба тварыць...“. І съследам: „У школе беларускі настаўнік павінен зьяўляцца ня толькі крыніцай чыстага пазнаньня для сваіх вучняў, але павінен быць крыніцай, адкуль беларускія дзеткі маглі-б чэрпаць вялікія і святыя ідэалы нацыянальнага адраджэння свае бацькаўшчыны, адкуль маглі-б чэрпаць закаханьне свайго народу. Беларуская школа павінна выпускаць ня звычайную граматную моладзь, а свядомых змаганынікаў за ідэі нашага адраджаючагася народу“.

Гэта нічым няпрыкрытая пропаганда звязынага шовінізму, гэта контэрреволюцыйная агітация працягвалася ў школы БССР. Пад выглядам адраджанізму беларускае культуры хавалася думка на рэстаўрацыю фэудальнага ладу, які пладзіў нацыянал-дэмократычных герояў у асобах Ва-

сілёў Цяпінскіх, Сымонаў Будных, Ф. Скарынаў і інш.

Гэты лад, увабраны нацыянал-дэмократамі ў трохальную назыву „златое пары“, падносіўся нашай моладзі ў пору магутнага ўздыму рабочае клясы да творчасці соцыялізму. Агітация за адраджанізм са старонак савецкае газэты накіроўвалася на зры ю мірнага будаўніцтва, да якога, пасля зынішчэння контэрреволюцыйных франтоў, перайшла савецкая ўлада.

Нацыянал-дэмократы вышуквалі са бе хаўрусьнікаў сярод няўстойлівых славеў настаўніцтва, сярод кулацкага студэнцтва.

Не пакідалі яны намераў залучваць у свае сеткі і вучнёўства. Шляхам чытання лекцый, шляхам пісання контэрреволюцыйных падручнікаў і гуртавання колаў моладзі, яны імкнуліся падгарнуць яго пад свой уплыў. Аб накіраванасці ў гэты бок увагі нацыянал дэмократамі ізноў-жа сведчаць сабою артыкулы ў газэце „Савецкая Беларусь“. Апошняя вольна прадастаўляла свае старонкі для нацыянал-дэмократаўскіх пісак, выконваючы функцыі рупару алошніх. У аргыкуле якогасці Бел. Пяра „Аб вучнёўскай моладзі м. Слуцку“ мы сустракаем наступныя нацыянал-дэмократычныя „пэрлы“: „Апошніе наша пажаданьне: няхай уваскрасне беларускі вучнёўскі культурна-асветны гурток, які пойдзе шукаць шчасцьця „папараці-кветкі“ дзеля гаротнага мужыка-беларуса, і тагды, калі не аднымі пекна сказаннымі ці напісанымі словамі-абязцанкамі, а рэальнаю чорнаю працаю будуть спрыяць забытаму і забітаму беларусу, „вальней уздыхнен, весялей зірне наш спрадвеку заплаканы край“, і „закрасуе вольны край і народ“.

Гэту „вольнасць“ нацыянал-дэмократы праглядалі ў той-же „абязцанай зямлі“, пра якую ў сваіх выступленнях-зазывах дэкліраваў маршалак контэрреволюцыйнай рады Лёсік.

За гэтую „вольнасць“ пад абсацам пана-окупанта яны змагаліся перш

адкрыта ў бандах Балаховіча, у шайках Семянюка, у хэўрах слуцкага кулацтва, а калі былі разьбітыя, пачалі змагацца на фронце культуры і асьветы.

Помеж з зазывамі і воклічамі да студэнтаў, да настаўніцтва і моладзі, нацыянал-дэмократы расхарошвалі церад імі свае капіталістычна-прыгонніцкія фаланстэры. Яны ажыўлялі цені сярэднявяковых „дзеячоў” і ў выгледзе ікон выносілі іх напаказ сучаснасці. „Глядзеце, во,—гаўкалі яны,— чым багата беларуская гісторыя і чаго ня трэба забываць. Не Каstryчнік,—кажуць яны,—даў магчымасць беларускаму рабочаму, беларускаму бедняку-селяніну пісаць сваю гісторыю, а гэтую гісторыю пісалі Скарыны, Каліноўскія, Марцінкевічы, Іваноўскія, Радзівілы. Не рабочыя гучы Беларусі пад кіраўніцтвам свае комуністычнае партыі заваявалі сабе магчымасць тварыць пролетарскую дзяржаўнасць,—сцьвярджаюць гэтых прадаўцы,—будаваць соцыялістычную па зъмесці і нацыянальную па форме культуру, а тварцамі беларускай культуры былі памянёныя прыгоннікі, узвядзеныя ў нацыянальныя гэроі”.

І бессаронна і нахабна распраналі нацыянал-дэмократы гэтых свае рэакцыйныя тэорыі, займаючы іх популярызацый старонкі друку. Былы поп, умела сплёўшы ў сваіх поглядах царкоўнае чорнасотніцтва з нацыянал-дэмократкім пачуцьцём, цёмная фігура авантурніка, М. Красінскі так разважае на гэтую тэму: „Першыя імёны ў гісторыі беларускага культуры знаходзім: Клімент Смолячыц, Аўрам Смаленскі, Кірыла Тураўскі, Ефрасіння Палацкая—гэта культурныя працаўнікі пісанай літаратуры яшчэ XII ст. Далей, у 1517 г. на Беларусі зьяўляюцца друкаваныя кніжкі на беларускай мове... Далей ідзе цэлы шэраг выдатных беларускіх пісьменнікаў, як напрыклад, Васіль Цяпінскі, Сымон Будны, Андрэй Рымша, Еўлашэўскі, Кміт Чарнобыльскі”.

Выхваляючы гэтую эпоху святых, нацыянал-дэмократ з манастыру зах-

лёбаеца ад здавальнення эпохаю літоўскага статуту і аплаквае „заняд”, „беларускага гаспадарства”.

„Але час прамінуў,  
І нядоля, як камень, звалілася...  
Беларуская слава  
Аджыла, адцвіла, закацілася”.

У пагоні за гэтай „славай” фэйданы-прыгонніцкага ладу, за лаўрамі беларускіх князёў контэрреволюцыйныя нацыянал-дэмократы раскідаліся ва ўсе канцы, пралазілі ва ўсе шчылінкі. Свае шкодныя развагі яны прасувалі ў навуковыя і навучальныя установы, у дасыльчыя інстытуцыі, у тэатр і ў друк.

І вось, пападаючы на старонкі газэт і часопісаў, якія выдаваліся пад рэдакцыяй адпаведных комуністаў і кіраўнікоў устаноў, яны, гэтых нацыянал-дэмократкаў развагі і дэкларацыі, не сустракалі сабе жаднай забароны.

Наадварот, газета „Савецкая Беларусь“, як пазней часопіс „Полымя“, „Узвышша“ і нават „Маладняк“, працастаўлялі прасімае месца, часта са-мае відкае і пачэснае. У „Савецкай Беларусі“ заразлівая казань нацыянал-дэмократу зъмяшчалася доўгімі фэльетонамі пад кідкімі ў вочы за-галоўкамі, як: „Шлях беларускага культурнага адраджэння“, „Да беларускага студэнцтва“, „Новы шляхі адраджэнца-культурнай працы“ і іш.

Пагоджанай, суголоснай хэўрай разьвіналі нацыянал-дэмократы свае контэрреволюцыйную чыннасць. Завуаляваная тэрмінам „адраджэнне“ гэта чыннасць знаходзіла сабе памежніка і падтрымальніка ня толькі ў нядбайнім папушчэнні друкаваць нацыянал-дэмократам свае зазывы і дэкларацыі, а і ў перайманні ды пераказванні іх вуснамі паасобных комуністаў. „Адраджэнне беларускага культуры“, як нешта цэлае і непадзельнае, сумяшчаўшае ў сабе буржуазны нацыяналізм і контэрреволюцыйную самабытнасць, складалі і пераскладалі ў сваіх выступленнях і аўтар гэтых радкоў і цэля рад іншых партыйцаў. За гэтым нацыянал-дэмокра-

тычным выслоўем імі забываліся ўсе вялікія заданыя соцыялістычнага будаўніцтва — клясавае змаганье, праца над пабудовай пролетарскай культуры. У цеснае кола самабытнасці і адмежаванасці заключаліся насьпелыя заданыя рэволюцыянае сучаснасці. Усё падцягала да аднаго пракруставага ложку — да службы буржуазнаму молоху „нацыянальнага адраджэння“. Для гэтага „нацыянальнага адраджэння“ яны выкарыстоўвалі літаратуру, тэатр, навуку. А што цікавей усяго, яны нават ня грэбавалі і... царквой. Са старонак тае-ж „Савецкае Беларусі“ гучэлі слова пазнейшага провокатора Маразоўскага наступнага зъместу: „Мы павінны адзначыць, што ў нас пытаныне царкоўнае, як і ўсякае пытаныне, зараз зачапляеца за пытаныне нацыянальнае, і з гэтага боку мы павінны ча-каць ад нашага беларускага духавенства іншых кроکаў. Нам вядома, што ўжо і зараз „беларусізация“ царквы мае сваіх прыхільнікаў сярод съяўчэннікаў, галоўным чынам, вёскі“. Аўтар артыкулу з сіл пнеца, даказваючы, што вясковая духавенства „у нас, на Беларусі, галоўным чынам сялянскае“, таму можа даць багатыя кадры беларускіх працаўнікоў.

Памінёны артыкул, як перадавы, складаў думку ўсяе рэдакцыі, якая з гэтай прычыны не пярэчыла яго думкам. Наадварот, царкоўнаму пытанню яна аддавала значную ўвагу, зъмісціўши рад іншых артыкулаў на гэтую тэму, сярод якіх нельга не адметыць артыкулу Пічэты: „Новы царкоўны рух і пытаныне аб лёсе царквы ў Савецкай Беларусі“.

Пад гэтым артыкулам гасцінна зъмешчаны „сыпіс болей вядомых беларускіх газэт і журналаў“. У сьпісе падрабязгова пералічаны газэты і часопісы, пачынаючы ад „Гоману“ і канчаючы эсэраўскім „Змаганьнем“. Сыпіс не прапускае ні „Беларускага шляху“, ні „Звону“, ні „Крывічаніна“—гэтых пагромных органаў белагвардзейскага рады, выдаваных на окупанцкія гроши. Сыпіс ня цураеца падаць оды-

ёзныя імёны рэдактараў газэт і часопісія — Ластоўскага, Гаруна, Лёсіка, Грыба і інш., намікаючы: „Памятай, чытач, што генэлётгія беларускага друку мае за сабою доўгі ланцуг у мінулым, што ў гэтым ланцугу ўсе звязаны сточаны ў адно. Калі хто памыкаеца яго парваць — не дапушчай. Праз генэлётгію друку вельмі яскрава выпукляеца залатая ідэя непасрэднасці і адналітнасці „беларускага нацыянальнага адраджэння“. Усыпаныя літарамі лісты паперы шчыльна прыкрываюць і раду, і вайсковую комісію, і ўсе сотневыя акты контэрреволюцыйных учынкаў беларускага белагвардзейшчыны. На старонках савецкага газеты — залатая пара нацыянал-дэмократычнага бургфрыдэну“..

Але ад „Савецкае Беларусі“ ніяк ня думае адступаць заложаны ў канцы 1922 г. часопіс „Полымя“. Намецціўшы устаноўку на тое, каб даць „широкую дарогу для выяўлення к жыццю тым беларускім пісьменнікам і поэтам, якія кінулі старыя мотывы, мотывы нудлівага сантымэнтлізму і самавітага кулацкага народніцтва, якія не знаходзяць натхнення ў ідэях незалежніцтва ды ў нейкай „вялікасці беларускай старадаўшчыны“, аб каторай навявае мэлёды музы в вызваленія прыцоўных грамадаў, музы колектывунае творчасці“ — „Полымя“ ужо з першых нумароў пападае ў палон нацыянал-опортунізму. У другім нумары „красуецца“ артыкул толькі што прыехаўшага з эміграцыі Смоліча аб краязнаўстве. Выказваючы свае „сыннаты“ савецкай уладзе, гэты радавец стараеца абыйсьці ўсе коўзкі пытаныні, завуаляваць іх, але ніяк ня можа ўтаіць свайго нацыянал-дэмократычнага шыла. „Матка-Беларусь“, „Пакутніца“ ў мінулым съвеціца ў аспекце радаўца далёка нешчасцілівай у бягучым. Але тыя сілы, асабліва з беларускага студэнцтва, якім „гардзяцца“ профэсары Пятроўскай акадэміі ў Маскве, прыдучуць „роднай краіне“ на дапамогу.

Гутаркі аб „роднай краіне“ шчыльна стыкаюцца з гутаркамі аб „беларускай нацыі“. „Гісторычны закон разьвіцьця народаў зауату беларускую нацыю на аднакавым узроўні яе культурнага і нацыянальнага асьвевадамлення. Гэтаму пасабіла шмат тое, што сама беларуская нацыя моцаю розных варункаў на працягу доўгіх вякоў хавала свае сокі ў адным монолітным стане—стане малазямельнага сялянства і часткаю ў стане беднага местачковага рамесніцтва. Гэтыя дэ́зве қатэгорыі беларускай нацыі выпаўнялі абавязкі нявольнікаў, і ім на было калі думашь аб тых ші іншых патрэбах душы“, — філёзофствуе аўтар гэтых радкоў (З. Жылуновіч) у сваім эклектычным, прасычаным нацыянал-дэмократызмам шкодным артыкуле „Два бакі беларускага руху“, (Полымя, № 3, 1923 г.) Праз нацыянал-опортуністычнае сіта прасеняна ў гэтым артыкуле і дыктатура пролетарыяту, і клясавае змаганьне, і клясавая дыферэнцыяцыя ў вёсцы. Як нешта цэлае, монолітнае, выпячаеца адзіны стан сялянства з дадаткам мяшчанства і рамесніцтва, і зусім выпускаецца рабочая кляса. На ўсе лады скланяеца „беларуская нацыя“, „беларуская культура“, „ідэя адраджэння беларускага народу“. Віносіцца з архіву Бел. соц. грамада, якой прыпісваеца няўсвойная ёй рэвалюцыйнасць. Узводзіцца ў радыкальны орган буржуазна-нацыяналістычная „Наша ніва“. На фоне ўсяго гэтага даеца ў аспекце нацыянал-дэмократычнага асьвятлення харектарыстыка „двух бакоў беларускага руху“. На адзін бок становіцца, па думках аўтара, сялянска-рамесніцкія гуашы з вышаўшай з іх інтэлігенцыяй, па другі—дробнабуржуазная шляхецкая і домаўласніцкая гарадзкая інтэлігенцыя. Паколькі ўесь „беларускі нацыянальна-культурны рух“, згодна аўтара, „меў уцалку гостра-опозыцыйны і, нават, радыкальна-соціялістычны харектар“, то вывады напрашваюцца такія: у Беларусі на бы-

ло буржуазнага руху, таму што ў Беларусі ня было буржуазіі.

Гэта блытаная антымарксісцкая выкладка, мяжуючыся з нацыянал-дэмократычнымі тэорыямі, падпірала іх, пашырала іх базіс... У памянённым-же артыкуле аўтар гэтых радкоў праводзіць шкодную думку, нібы з боку комуністычнае партыі наглядалася нядбайнасць да беларускага руху, які „гавінен зъяднацца ў адным, адпаведным рэволюцыі напрамку“. Зразумела, што гэткія разважаніні з вуснаў комуніста расцэннюваліся нацыянал-дэмократамі за блізкія сабе, з якіх ў кожным разе яны маглі мірыцца.

Тым болей гэта замірэньне знаходзіла сабе падставу, што падобныя нацыянал-дэмократычныя разважаньні нацыянал-опортуністаў не абмяжоўваліся адзінкавымі выпадкамі. Яны працягаліся сыстэматычна ў цэлым радзе артыкулаў, уядоючыся ў іх глыбока і моцна і абяртаючыся ў систэму. З нумару 5-6 „Полымя“ за 1923 г. аўтар гэтых радкоў (З. Жылуновіч) пачаў друкаваць артыкулы „Уступамі да Акцябра“. У гэтых артыкулах ён разглядае беларускія падзеі і іх зъмест на працягу двух гадоў — 1917 і 1918, ад Лютаўскае рэвалюцыі да аўвяшчэння БССР. Гаворачы аў настроях беларускіх дробнабуржуазных культурнікаў да рэволюцыі, ён заключае: „перамога над немцамі саюзнікаў сузнавалася кожным беларускім адраджэнцам“. У гэтую катэгорию ім грамадзяцца ўсе „беларускія адраджэнцы“ бяз усякага ідэолёгічнага аспекта, бяз клясавага падзелу. Наогул гэты бок у аўтара артыкулаў у поўным занядбаныні. Марксісцкага аналізу бадай няма, і ён опэруе толькі дапамінамі пра працоўныя гуашы ды голымі ўжываннямі тэрміну „рабоча сялянскія масы“. Нацыянальная ідэя, ідэя адраджэння беларускай культуры пануе над першай часткаю (уводнай) гэтых артыкулаў. Датыркаючыся соцыялістычнага руху ў Беларусі, аўтар (Жылуновіч) разглядае яго ў ад'яднаныні, бяз сувязі з агульным рухам ва ўсёй

Rасіі. На чале руху становіць Беларускую соцыял. грамаду. Гэта буржуазная нацыяналістычная партыя набывае ў яго тлумачаньні агромністай ролі, якое яна ў сапраўднасці ня мела. Гэтым Грамада ідэалізуецца. Побач з ідэалізацыяй ёй прыпісваецца марксысцкі напрамак і арабочанье. Шляхам сувязі Грамады з комуністычнымі беларускімі сэкцыямі аўтар памянёных артыкулаў у „Полымі“ будзе тэорыю непасрэднасці між Грамадою і комуністычнаю партыяй. Таксама ім замаваецца навыразнасць позыцыі БСГ да Кастрычнікаўскай рэвалюцыі падкрэсліваньнем яе прымірэнцтва. У артыкулах выразна паказана аўтарава тагачасная непрымырасць да разгону савецкай ўладай вядомага беларускага контэрреволюцыйнага конгрэсу.

Гэтыя погляды поўнасцю спрыялі падтрыманьню нацыянал-дэмократычных тэорый і разваг. Яны давалі апошнім моцную падпору, лілі ваду на млын контэрреволюцыйнае дзейнасці нацыянал-дэмократу.

Празываючы Бел. соц. грамаду ляўгашаю за мешавікоў і эсэраў, марксысцкаю партыяй, надаючы ёй значэнне вялікай уплывовасці, аўтар гэтага артыкулу пасабляў нацыянал-дэмократам абгрунтоўваць іхнюю тэорыю звязанасці Беларускага рады з шырокімі коламі насельніцтва, дапамагаў паніжаць яе нацыяналістычную контэрреволюцыйную буржуазнасць.

Падтрыманьнем думкі аб сумеснай рэволюцыйнай дзейнасці БСГ з соцыял-дэмократыяй у 1905 г. вызначаеца і артыкул А. Сянкевіча ў № 3-4 „Полымі“ за 1923 год „Успаміны з рэвалюцыі 1905—1906 гг.“. А. Сянкевіч піша: „Для коордынацыі працы на вёсцы ў Менску было організавана міжпартыйнае бюро. У гэта бюро ўвайшлі партыі: соц.-дэмократу, соц.-рэвол., Бел. соц. грамада і саюз настаўнікаў. Сэкратаром бюро быў абараны я.“.

Не супярэчачы съведчаньням А. Сянкевіча, трэба сказаць, што яго

сьцверджаныні аб блёкаваньні Грамады з соц.-дэмократычнымі організацыямі адзінны і далёкі ад праўлы. Гісторыя рэвалюцыйнага руху ў 1905—1906 г. у Беларусі пра гэта нічога ня кажа.

Дзякуючы шчыльнаму сутыкненню паміж тэорыямі нацыянал-дэмократу і нацыянал-опортуністаў у галіне гісторыі рэвалюцыйнага руху, у гісторыі літаратуры і культурнага будаўніцтва, складалася ўражанье аб політычна ідэолёгічным замірэнні на гэтых франтох. Опэраваньне нацыялістычна-буржуазнымі разуменнямі і поглядамі на адраджанізм і раззвіцьцё беларускага нацыянальнага культуры, бяз усякага клясавага аналізу гэтых разуменняў, казала за прынятасць і падзел іх сутнасці роўна нацыянал-дэмократамі і нацыянал-опортуністамі.

Гэта не малю выкаўзнуць з-пад увагі эмігранцкага радаўшчыны. Сочачы за процэсам соцыялістычнае стройкі ў Савецкім саюзе і, галоўным чынам, у Савецкай Беларусі, нацыянал-дэмократы прадбачылі надзейнейшыя магчымасці для прылажэння сваіх сіл у падрыўнай „працы“ на культурным фронце. Іх сябры ў Менску і па-за Менскам адчувалі сябе досыць вольна і разважна. Наркомасьветы надзяліў іх годнасцю профэсароў і спэцыялістаў у розных галінах навукі. Універсітэт прадастаўляў катэдры для чытання лекцый, для організацыі беларускіх студэнцкіх гурткоў і краяведных бюро. Нацыянал-опортуністычнае кіраўніцтва выдавецтва „Савецкая Беларусь“ і Дзяржаўнага выдавецтва ахвотна друкавалі іхнія падручнікі, насычаныя непрыхаванай контэрреволюцыяй. Часта газета „Савецкая Беларусь“ і часопіс „Полымі“, асабліва „Асьвета“ і іншыя, давалі магчымасць выліваць на сваіх старонках воклічы і зазывы да шуканья нацыянал-дэмократамі „абязцяцнае зямлі“, у выглядзе рэстаўрацыі капіталізму і прыгоньніцтва. У сьпісах супрацоўнікаў часопісіяй выстаўляліся сынодыкі нацдэмамаўскіх прозь-

вішчаў. Формаваньне першага складу Інбелкульту, на чале са старшынёй і сэкратаром, было выкарыстана нядаўнімі эсэрамі, радаўцамі, дыплёматамі пры Скаррападзкім і пры французскіх окупантах. І, не пакідаючы свае антысавецкага дзеянасьці на гроши літоўскага ўраду і чэскіх фашистаў, тримаючы нож за пазухаю, нацыянал-дэмократы павялі згавор аб коордынаваным пераезьдзе ў Савецкую Беларусь. Пашла перапіска, і пачаліся разъезды з Коўны ў Прагу, з Прагі ў Рыгу і назад.

Гэта падгатоўка заняла шмат часу. Многа стараньня ў ахвяравала беларуская эмігранцкая радаўчына на тое, каб усебакова аграварыць становішча і ўмовы перасяленыня ў Менск для працягу свае контррэволюцыйнае чыннасці. Трэба было ўзважыць усе мотывы і разьлікі, трэба было знайсьці формулы для пераходу ад аднае формы контррэволюцыйнае працы да другое і самы пераход абставіць зандворна няявінным і даверным чынам. К другой палове 1925 г. падгатоўка скончылася, і ў жніўні месяцы ў Бэрліне была скліканая нарада ўсіх эмігранцкіх радаўскіх гурткоў і агяднальняй. Пытаньне аб ліквідацыі народнае рэспублікі і прызнаныне савецкае ўлады, вырашыць якое зъехаліся нацыянал-дэмократы, заняло многа часу і выклікала шмат грэзьні і сварак. Але і грэзьня і сваркі, як цяпер відаць, наслілі свой сямейны харарактар. Яны вярцеліся таколі таго, як і што ляпей і плённей праводзіць падрыўную, контррэволюцыйную, антысавецкую працу. Заставаца за руляжом на пярэкарме худых падачак літоўскае, латыскае ды чэскас буржуазіі і здавальняцца пустымі дэкларацыямі і марным аббіваньнем парогаў міністэрскіх габінэтаў ці ехаць туды, у Савецкую Беларусь, у „адзіны культурны асяролак“, і там уключыцца ў адзінную падрыўную банду з тымі, хто ўжо пяць гадоў практикаваўся на контррэволюцыйнай чыннасці супроты савецкай улады.

Пытаньне аказаўлася вырашаным компромісна. Канаводы белагвардзейскай радаўшчыны, міністры і прэзыдэнты, дыплёматы і паслы выказаўліся за пераезд у Менск, за знадворнае зыліквідаванье народнае рэспублікі; драбяза, эсэраўская мялюзга і ачарнелая водкіды няпрыкрытых бандыту паразылі астатаца за мяжою. Але і тыя, што паразылі ехачь, не пакінулі аголенымі свой зарубежны тыл. І Рыга, і Прага, і Коўна з выездам у Менск аціраўшых тротуары іх вуліц беларускіх нацыянал-дэмократоў не парвалі з імі сувязі. Радаўскае прадстаўніцтва для ўсякіх патрэб засталося ў кожным з гэтых гарадоў. І па за пустагучымі словамі наралаўскае дэкларацыі нацыянал-дэмократоў аб зыліквідаваныі ўраду БНР і прызнаныне савецкага ўраду засталіся непарушымі контррэволюцыйныя намеры і шкодніцкая чыннасць. Не парываючы ў думках і настроях з антысавецкімі акцыямі за межамі пролетарскае краіны, ажыццяўленыне іх беларускія котррэволюцыйнэры павезлі з сабою ў Савецкую Беларусь.

Характэрна, што, сучы на конфэрэнцыю ў Бэрлін, Заяц, Пракулевіч і Захарка добайліва запасліся сяброўскаю змовою з „старшынёю рады беларускае рэспублікі“ Крычэўскім, які даў выгляд, што ён супроты нарады, наступнага зъместу: „Прымаючы пад увагу, што пытаньне ліквідацыі ўраду беларускае народнае рэспублікі можа быць пастаўлена на абвестку дnia конфэрэнцыі ў Бэрліне, просім прыняць, гр. старшыня, нашу адстаўку, каб мець свободныя рукі ў абароне беларускай дзяржаўнасці на паставе ўсебеларускага конгрэсу 1917 г. Дзяржаўны контролёр Л. Заяц. Выкон. абавязкі міністра фінансаў В. Захарка. Дзяржаўны сэкратар У. Пракулевіч. Прага, 4 кастрычніка 1925 г.“ („Замежная Беларусь“, кнішка першая, 1926 г.).

Старшыня рапты П. Крычэўскі ў гэты-жа часопісі кажа: „Паводжанне члену ў ураду Зайца і Пракулевіча было нявыразнае (на конфэрэнцыі),

ня гледзячы на тое, што пры ад'езьдзе з Прагі ім дана была інструкцыя, абгавораная ўсімі разам, з іхняга боку падана заява аб адстаўцы”.

Ня гледзячы на дэйствуую непаладнесьць у стане белагардзейскіх радаўцаў перад гэтай конфэрэнцыяй, па сутнасці яна, конфэрэнцыя, прадстаўляла сабою замаскаваны манаўр контррэволюцыйных нацыянал-дэмократатаў. „Авантурнасць” Цывікевіча бралася для адводу вачэй, каб гэтым завуаляваць усё гешэфтмахэрства радаўскіх авантурнікаў. У сваім лісце ў рэдакцыю часопіса „Прамень”, орган беларускага паступовага студэнцтва ў Чэха-Славаччыне, Заяц і Пракулевіч признаюцца: „Мусім адзначыць, што да вядомай нарады ў Берліне мы ня толькі з панам Захаркай, але і з панам Крычэўскім былі амаль зусім аднадумны ў чозыгчайней працы Радавай Беларусі. Само сабой разумеешча, што і гэта нарада падгатавлялася пры актыўным іх удзеле, аб чым съведчыць усе захаваўшыся лісты і тэлеграмы, якія прысыпаліся А. Цывікевічам амаль выключна на імя П. Крычэўскага”. „Крычэўскі, як і мы, ведаў абсолютна аб усіх плянах А. Цывікевіча датычна беларускай політыкі наогул і склікання нарадаў у часнасці. Толькі дзякуючы нашай усіх аднадумнасці і была ў агульных рысах накідана ў Празе ўргадавая інструкцыя і абгаварвалася магчымасць ліквідацыі БНР, аб чым і кажуць тых інструкції, якія знарок у бюлетэні былі не надрукованы”.

Гэткім чынам мы бачым, што берлінская нарада нацыянал-дэмократікіх радаўцаў была абдуманай стратэгіяй у кірунку пайданнія і коордынацыі свае контррэволюцыйнае працы як за рубяжом, гэтак і ўнутры Савецкае Беларусі. Трымаючы яе на першым пляне, нацыянал-дэмократы старанна накіраваліся ў Менск. Яны білі ў адну крапку, гэта ў тое, са слоў А. Цывікевіча, што „трэба было ў кароткі тэрмін уплыць на жыцьцё далучаных акруг (пасыля ўзбуйненія

БССР) такім чынам, каб звязаць іх з Менскам органічна, каб надаць ім харктор уласна беларускай краіны. Па лініі асьветы і культуры гэтыя задачы былі ўскладзены на Наркомат народнай асьветы і Інбелкульт“. На „дапамогу“ гэтам установам і адпраўліся эмігранцкая нацыянал-дэмократы ў Савецкую Беларусь.

І вось у 1925 годзе цугам, адзін за другім, пачалі выгружанца на савецкай зямлі яе актыўныя ворагі. За кароткі тэрмін сталіца Савецкае Беларусі мела цэлы букет белагвардзейскіх міністраў і контррэволюцыйных радных, даўших абязаныне „чесна працаваць“, але не забываўшых аб абароне беларускай дзяржаўнасці на падставе ўсебеларускага конгрэсу 1917 г. Перад імі гасцінна адчыняліся дэйверы культурных установоў, у якіх эмігранты пападалі на адказныя пасады. „Старшыня міністраў“ апошняга складу рады А. Цывікевіч з гэтага пасады непасрэдна перасёў на пасаду неадменнага сэкрэтара Інбелкульту, каб надаваць БССР харктор уласна беларускай краіны. Памочнік міністра пры Скарападзкім Краскоўскі пралез адразу ў трэ месцы—Інбелкульт, Універсітэт і Дзяржплян. У апошній установе ён плянаваў пытанні культурна-асьветнага характеру. Шэраг міністраў і паслоў паўціраліся ў іншыя ўстановы, абавязковая чапляючыся і за Інбелкульт. У Інбелкультце згрудзілася ўся контррэволюцыйная радаўшчына, дзень-у дзень робячы пасяджэнні, плянуючы сваю „працу“ і мяркуючы пра настынныя экспкурсіі. Інбелкульт дапамінаў пакойную раду.

Не забывалі белагвардзейскія „госці“ наведваць і Дзяржаўнае выдавецтва, прапануючы яму сваю атрутлівую продукцыю. Нацыянал-опортуністичнае кіраўніцтва выдавецтвам (Жылуновіч, Шыпіла), заместа належнага адпору гэтай паскудзе, ахвотліва прымала іхня пропозыцыі на падачу прац, друкуючы іх у часопісах і паасобнымі зборнікамі, дапамагаючы гэтым распаўсюджанню іх контррэволюцыйных

думак. Але з ніаменшым посьпехам друкавала гэтая працы і Інбелкультаўская выдавецтва, якое цалкам знаходзілася ў руках нацыянал-дэмократай. Гэтая абставіны, съведчачы контррэволюцыйным нацыянал-дэмократам аб гасціннасці да іх з боку шэрагу адказных кіраўнікоў устаноў, апраўдвалі іх надзеі на спрыяльнія ўмогі для разгарненьня іхнія злачыннае працы. Нацыянал-дэмократы вачавідкі пераконваліся, што іхнія контррэволюцыйныя ўстаноўкі працягваюць друкавацца ў паасобных газетах і часопісах. Яны бачылі, што ні ў галіне мовазнаўства, гісторыі літаратуры, асьветы і выдавецтва ня робяць жадных перашкод для скарыстаньня гэтых галін у пажаданых нацыянал-дэмократам мэтах.

Смоліч і Азбукін нахабна трактавалі аб карце Карскага, выхваляючы „багацьце беларускага народу ў мінульым” і яго беднасць у сучасным, пераказваючы тыя-ж прызывы Гаруна перад Пілсудзкім—дасягаць імшэльых званіць Смаленску. Скарына і Каліноўскі фігуравалі ў бюстах і ў тэатры на сцене, у вершах і на юбілейных с্বятыканьях. Нацыянал-дэмократычнае паветра атуляла паасобныя вучасткі злачынна даверанага нацыянал-дэмократам радам нацыянал-опортуністаў культурнага фронту. З Інбелкульту, як са штабу, працягалацца да яго агідныя шчупальцы белагвардзейскіх падрыўнікаў. „Мы перш за ўсё стараемся браць нормы з мінулага, стараемся прыслушоўвацца да таго, як гаварылі нашы дзяды і прадзеды,—філёзофуе адзін з нацыянал-дэмократай А. Харэвіч у сваім артыкуле „Мова, як ідэал” (Полымя, 1925 г.). Гэта, аднак, мае вялікае значэнне. Толькі дзякуючы такой консерватыўнасці, магчыма аўянанье ў часе з мінульымі пакаленінямі і стварэньне адзінай нацыянальной шматвяковой літаратуры. Але для гэтага будзе мала толькі прыслушоўвацца да таго, як гаварылі раней, трэба яшчэ мець той узорны нацыянальна-культурны асяродак, ку-

ды-б накіроўваць свой слых цяпер. Такім асяродкам у расійцаў з'явілася Масква, і, у прыватнасці, сцэны Малога і Мастацкага тэатраў, у французаў—невялічная плошча сцэны Comédie Française, а ў нас, беларусаў, пры сучасных політычных умовах, такім павінен стаць і ўжо становіца Менск з яго Інстытутам беларускай культуры... Калі орыентацыя на мінулае, на мову дзядоў і прадзедаў яднае народ у часе, то орыентацыя на нацыянальны эсяродак яднае народ тэрыторыяльна”.

Гэта тэорыя нацыянал-дэмократай аб адзінм нацыянальным асяродку з'ямае і эмігранцкую радаўшчыну і ўнутраных падрыўнікаў: Ваисол яе концэнтруешца галоўная ўвага беларускіх контррэволюцыянераў. З гэтай мэтай нацыянал-дэмократы настойна і ўпарты пралазяць у шэраг кульгурных устаноў і адтуль плянуюць свой наступ на заваёвы Каstryчнікавай рэвалюцыі, на посьпехі соцыялістычнага будаўніцтва. Мовазнаўства і літаратура працягваюць аставацца асноўнымі вучасткамі гэтага наступу. Ідэалізуючы мову, як пераважны фактар беларуское князёўскае дзяржаўнасці ў мінульым, нацыянал-дэмократы прыкладаюць усе старанні на тое, каб і ў наступным абярнуць мову ў прыладу організацыі сваіх контррэволюцыйных сіл. Разам з гэтым мова павінна служыць агароджай ад сувязі рабочае клясы з сялянствам, ад узманенія інтэрнацыянальнае злукі паміж працоўнымі гушчамі БССР і СССР. Гэта павінна дасягацца шляхам шыльнага адмежаваньня беларускай мовы ад суседніх, расійскай і украінскай мовы, шляхам стараннага замыканаўства беларускай мовы ў рамкі самабытнасці. „Было-б зусім непагаспадарску купляць, скажам, нам, беларусінам, лес у суседзяў, калі мы маем свой: таксама зусім неразумна браць чужыя слова, калі ёсьць свае, беларускія”<sup>1</sup>),— прапаведвае контр-

<sup>1)</sup> „Полымя”, № 2, за 1924 г. „Некаторыя ўвагі да беларускай літаратурнае мовы”.

## НАЦЫЯНАЛ-ДЭМОКРАТЫ ЗА „ПРАЦАЙ“

рэволюцыянэр Лёсік. „Наша кніжная мова,—кажа ён далей,—мова школьніх падручнікаў, популярных народных кніг і асабліва мова штодзённых газэт, агулам кажучы, мала падобна да сапраўднай жывой беларускай, або крывічанскай, або крывіцкай мовы ды прыпадобнілася да адзежы з чужога иляча“.

Барацьба нацыянал-дэмократаў за крывічансскую мову—гэта барацьба за Крывію, за „залатую пару“ шаснацатага стагодзьдзя, прыхарошаную зылёгку модэрнізаванай назваю „Беларуская народная рэспубліка“. Мова і незалежнасць—гэта сыноўнімі ў вуснах беларускіх контррэволюцыянернаў. Вось чаму яны так натужліва і заўзяты вярцеліся вакол мовазнаўчага фронту. „Шляхі развязыцца беларускай культуры зусім асаблівым, ні сколькі не падобным на шляхі развязыція культуры іншых „ізяржайных“ (лапкі ў тэксце.—З.Ж.) народаў“ (разумелі расійцаў.—З.Ж.),—разважае інтэрвэнцыяніст Некрашэвіч. „У гісторычным процесе культурнага развязіцца беларускага народу выдзяляюцца два асноўныя фактары: адзін з іх—гэта страта беларускім народам яго політычнай незалежнасці, і другі фактар—атрыманыне гэтай незалежнасці, абвяшчэныне Беларусі незалежнай рэспублікай“. Каб працягнуць ідэю незалежнасці (разумела, радаўскай), каб актыўнай працы падводзіць пад яе тэорэтычны базіс, змагаючыся супроты бурлівага росквіту беларускай пролетарскай культуры, трэба, згодна інтэрвэнцыяністу Некрашэвічу, памятаць, што „у той час, скажам, як у Вялікарасіі ўсякае слова, што там чуваць ад рускага, чалавека, можа быць занесена, як рускае, у слоўнік,—у нас так рабіць нельга: у нас да кожнага слова, якое мы чуем на Беларусі і нават ад беларуса, трэба адносіцца крытычна, трэба глядзець, ці няма тут рускага, або польскага ўплыву, ці ня русізм або полёнізм мы чуем“. Пазней некалькімі гадамі, у памятнай мовазнаўчай дыскусіі, гэта тэорыя выявіла

сабою ўсю контррэволюцыйнасць яе творнікаў. Вуснамі гэткіх мацёрых нацыянал-дэмократаў, як Лёсік і Ластоўскі, прагучэла рэакцыя: съзверджаныне аб тым, што беларускія рабочыя ня ведаюць беларускую мову, што яны павінны ёй вучыцца, а гэта знача, што рабочыя—чужыя беларускай пролетарскай культуры, што яны наогул не беларускія рабочыя.

Такім чынам, выходзячы з мова-знаўства, беларускія контррэволюцыйныя нацыянал-дэмократы дакочваліся да цэлага шэрагу політычных проблем, грунтуючы апошнія на базісе контррэволюцыйнай радаўшчыны.

Але хутка нацыянал-дэмократы зьнімаюць з сябе ўсякае навуковае завуаляваныне. Іх нахабнасць вырастает ў формы прад'яўлення комуністычнай партыі азначаных патрабаванняў. У газэце „Савецкая Беларусь“ ад 10 кастрычніка 1925 г. зьяўляецца артыкул былога радаўскага пасла пры Скарападзкім Трамповіча „Шляхі беларускай інтэлігенцыі“. Выпрабаваны контррэволюцыянер даводзіць: „У нас, у Беларусі, мясцовыя ўмовы такія, што яны ў значнай меры адрозніваюцца ад умоў у іншых частках СССР; становішча і позыцыя беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі такія, што яны падчас на могуць быць парайчаны з становішчам на Украіне і ў РСФСР. Істо́та нашае беларускай інтэлігенцыі зусім іншая; ўмовы, пры якіх яна формавалася, былі часам вынятковыя,—вось гэта і кладзе асобны адбітак на нашу працу“.

А калі, ўмовы БССР інакшыя, і „інакшай“ істота беларускай інтэлігенцыі, тады, трэба, каб беларуская інтэлігенцыя на Беларусі мела магчамасць уяўіць сваю ініцыятыву і ўзяць адказнасць за сваю працу перад будучынай. Гэтага патрабуюць інтэрэсы нашае рэспублікі і змаганыне за аўяднаныне ў яе межах усіх зямель, населеных беларусамі“.

І далей у тым-же напрамку „адзіным шляхам нашае інтэлігенцыі зьяўляецца шлях самага дзейнага ўдзелу

ў адбудове нашае гаспадаркі, нашае дзяржаўнасці. Гэта адбудова магчыма толькі ў выпадку сумеснае працы з дзяржаўнымі і партыйнымі ўстановамі—значыць трэба, каб паміж беларускаю інтэлігэнцыяй і партыйнымі коламі была сталая сувязь; тады будзе непараўменення, неналежнае страты энэргіі і часу". Тут ужо перад намі выступае непрыхаваны ў мовазнаўцы скрыты шкоднік, тут ужо фігуруе распранутая постаць абнаглеўшага ко трэрэволюцыянера, які асьмеліўся прэтэндаваць на падзел між партыйнай і нацыянал-дэмократамі кіраўніцтва ўладаю. У гэтым выступленні яскрава абмалёўваецца выплываючая напаверх клясавая непрымірымасць беларускай радаўшчыны з існуючым становішчам, з дыктатурай пролетарыяту. Болей таго, пад выглядам нахабных прэтэнзій, яна робіць намер і замахі на савецкую ўладу.

Перамога соцыялістычнага будаўніцтва, шпаркае ўмацаваныне завёў Кастрычніка рашуча замятайаць съяды контэрреволюцыйнае дзейнасці прадажніцкага рады. Гінуць апошнія надзеі на „адраджэнне“, і паспяховае прасоўваныне краіны саветаў да соцыялізму абяцае нямінучас зыншчэнне ворагаў рабочае клясы. Трэба ратавацца, трэба зьбіраць усе патугі на тое, каб захаваць як мага надалей сваё існаваныне. І пралічаная ва многіх сваіх намерах, беларуская контэрреволюцыйная нацыянал-дэмократыя нахабна рашаеца на паданьне сваіх прэтэнзій на ўладу. Становічыся на калені перад Вільгельмам крызвым, аддаючыся цалкам, з усёй сваёй незалежнасцю ў рукі Пілсудзкаму, ліжучы боты Скарападзкаму, нацыянал-дэмократы робяць замахі на ўладу саветаў, на кіраўніцтва комуністычнай партыі.

Але па-за гэтай сваёй вылазкою, паўторанаю ў выступленнях на дыспуце аб інтэлігэнцыі ў доме працасцьветы, яны пакідаюць пра запас іншыя аргумэнты ў барацьбе супроць дыктатуры пролетарыяту. Не атры-

маўшы заслужанага адказу, нацыянал-дэмократы, аднак, добра зразумелі, што іх контэрреволюцыйныя выбрыкі падобнага характару не дасягнучы пастаўленай мэты Вярнейшыя сродкі для гэтага—пакладаць надзеі на старую цётку, белапансскую, фашыстаўскую Польшчу. Адна інтэрвэнцыя можа карміць астываючыя надзеі—значыць, накіроўвай сілы на яе падгатоўку. І контэрреволюцыйныя падрыўнікі, пакінуўшы пазадзе веху ў выглядзе Трамповічавага артыкулу, працяглі далей разъвіваць сваё дзейнасць праз мовазнаўства, праз экспкурсіі і досьледы. У гэтым іх нясуپынна падбадзёрвае патураныне з боку паасобных адказных партыйцаў. Ва ўнісон нацыянал-дэмократычным тэорэтыкам гучэлі слова і сказы з вуснаў опортуністаў, абронтоўваючых адны і тыя-ж пытаныні амаль аднымі і тымі-ж формулёўкамі. У гэтих формулаўках, як і сълед, наўгядалася падтрыманыне ў лепшым выпадку прымірэнцтва да нацдэмакратичных установак. Дык чаго-ж сароміцца?!, чытаючы ў артыкуле наркома асьветы Баліцкага адстойваныне са мбытнасці ў наступных сказах: „Беларуская культура, як культура пераважнае большасці беларускага сялянства і работнікаў, была вызвалена з таго заняпаду, у якім яна знаходзілася на працягу цэлых дзесяткаў гадоў, і атрымала ня толькі права, але фактычную магчымасць свайго самастойнага існаваныня і далейшага разъвіцця“, — нацыянал-дэмократы выглядалі ў гэтым компенсацыю сваіх поглядаў і тэорый кіраўнічай культурным фронтам установай. Яшчэ больш компэтэнтнымі ў гэтым разрэзе былі для іх сцьверджаныні т. Я. Адамовіча, які ставіў кропку над нацыянал-дэмократычнай концепцыяй, кажучы: „Рэвалюцыя Кастрычніка ўсклада на Інбелкульт задачу аб'яднаныня ўсіх груп беларускага грамадзянства дзеля таго, каб намеціць шляхі разъвіцця беларускай культуры, якая жыла і жыве ў шырокіх гушчах сялянства“. Тую-ж

думку, толькі яшчэ большія конкретныя завана, падносіла нацыянал-дэмократам і газета „Савецкая Беларусь“, называючы Інбелкульт „Кузньяй беларускай культуры“ „як у політычнай, так і ў культурнай працы,—пісалася ў гэтых артыкуле,—калі гэта праца вядзеца ў вялікім абхваце, трэба мець цэнтр, у якім згуртаваны найбольші кваліфікаваныя, найбольші аўторытэтныя і найбольш актыўныя сілы. На Беларусі ў галіне беларускай навукі і культуры гэткім цэнтрам з'яўляеца Інстытут беларускай культуры, які пачаў сваю працу два гады назад у выглядзе невялічкай вузка тэрмінолёгічнай комісіі. Беларускі народ на працягу вякоў ня меў, дый ня мог мець, вышэйшай лябораторыі навуковай думкі, і зусім зразумела, што цяпер, калі беларускі народ мае сваю дзяржаву і выходзіць, як політычная і культурная сіла, на міжнародны форум, мы павінны мець свой нацыянальны, адменны і да таго высокая аўтарытэтны навукова-культурны асяродак“.

Як бачым, аргументы і прызнаныя аднакавы, як аднымі вуснамі казаныя. І нацыянал-дэмократы і нацыянал-опортуністы пагоджана сходзяцца на мэсыянскай ролі ў справе будаўніцтва беларускай (!) культуры на Інбелкультце. І тыя, і другія аднакава надаюць Інбелкульту ролю „нацыянальнага асяродку“. Нарэшце, і тыя і другія становяцца перад Інбелкультам заданыні—аб'яднаць „усе групы беларускага грамадзянства“, „найбольш аўторытэтныя, найбольш актыўныя сілы“. Аб'яднаныне-ж гэтых сіл мела мэтаю „стварэньне беларускай культуры“.

Ва ўмозах дыктатуры пролетарыяту, пры разгорнутым соцыялістычным будаўніцтве, якое вядзеца рабочаю клясай на чале з комуністычнай партыяй, мы ня чуем жаднага заіканьяня ў гэтых умовах. Будаўніцтва беларускай культуры ў форме і ў зымесці, укладаным нацыянал-дэмократамі, аддаеца апошнім. Гэтыя контррэволюцыянэры атрымоўваюць кваліфіка-

цию „аўторытэтных“ сіл, атрымоўваюць давер'е для адказнейшаша працы. І, мяркуючы аб адзіным нацыянальным цэнтры, адначасна вядучы па-замежамі савецкіх рэспублік варожую супроць іх чыннасць, атрымоўваюць гэты цэнтр (Інбелкульт) у свае валоданыне. Абставіны і сюрпризы наўрад ці чаканыя беларускімі контррэволюцыянэрамі! Пры данных абставінахmaglі быць вераемымі і магчымымі падобныя вылазкі, аднай з якой быў памянёны артыкул Трамповіча. Расыпераzanая белагвардзейская радаўшчына робіць недвухсэнсовыя, адкрытыя замахі на кіраўніцтва краінай рабочых, а ёй зычыць наступны адказ з вуснаў Баліцкага і з вуснаў Я. Адамовіча. Першы разглагольствуе: „у звязку з тым, што большасць інтэлігенцыі (чытай—нацыянал-дэмократатау—З Ж.) шчыра і прыхільна пачала працаўца на карысць савецкае ўлады, погляд на яе з боку рабочых і сялян пачынае мняцца; калі ў першыя часы савецкага будаўніцтва адносіліся да інтэлігенцыі з некаторым недавер'ем і апаскай, дык зараз для шырокіх рабоча-селянскіх гушчаў з'яўляеца зусім зразумелай тая роля інтэлігенцыі, якую інтэлігенцыя павінна адыграць у савецкім будаўніцтве“. („Сав. Бел.“). Тав. Я. Адамовіч рэвэрсаніраваў: „Беларуская інтэлігенцыя ведае абставіны жыцця сялянства, яна ведае гісторыю Беларусі, географію, мову, быт і г. д. Вось чаму нам важна супольная з намі праца беларуское інтэлігенцыі. І я думаю, што беларуская інтэлігенцыя ведае нашы адносіны да яе. Беларуская інтэлігенцыя ў сваёй масе выхадцы з сялянства, якое мы вядзем за сабой. А таму гэта інтэлігенцыя павінна разам з комуністычнай партыяй і савецкай уладай адбудоўваць Савецкую Беларусь“. Далей т. Я. Адамовіч напамінае, што „у 1920 годзе, бачыце, зварачалася партыя да беларускіх эсэраў з пропозыцыяй да супрацоўніцтва, але тыя не згадзіліся“.

І тон размоў і харктаў пастаноўкі пытання быў далёка ад няспрыяньня да нацыянал-дэмократаў. Мотывы аб „сумесным будаўніцтве“, магчыма і не літаральна азначаўшыя тое, што думалі нацыянал-дэмократы, усё-ж не падкрэслівалі належных адносін да зарвалай беларускай ра-даўшчыны. Апошняя не атрымала ўдару, які-б абагнуў яе аbnаглеўшыя галовы і выбіў з іх надменныя намеры. Замест гэтага—гутарка аб „су-польнай з намі працы“ і дапаміны аб спробах пропозыцый. І контррэволюцыйныя нацыянал-дэмократы надзейна паціралі руکі, падвострываючы сваё аружжа для працягу барацьбы супроты савецкае ўлады.

Яны адчувалі сябе юбілярамі, аб якіх замілагана гутараць адпаведныя асобы. Да ня толькі гутарацы! Справа не абмяжоўвалася адным славесным флітрам. Кіраўніцтва Наркомасьветы, як і кіраўніцтва Інбелкульту, цалкам падзяляла з нацыянал-дэмократамі кіраўнічыя функцыі ўстановамі. Болей таго, зядлія нацыянал-дэмократы становіліся на адказныя месцы і за-давалі тон у вырашэнні адказных пытанняў. Інтэрвэнт Некрашэвіч, будучы сябрам колегі Наркомасьветы, адначасна кіраваў Галоўнавукаю і быў членам прэзыдыума Інбелкульту. Падбор працаўнікоў для музеяў, на-значэнне выкладчыкаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы, комплекта-ванье моваизнаўчага аддзелу ў Інбел-культце амаль ня цалкам залежала ад гэтага зацятага ворага савецкае ўлады. У скутку недапусцімага да-вер'я і пакладання на падобных асоб з боку нацыянал-опортуністыч-нага кіраўніцтва гэтымі ўстановамі—музэі і катэдры беларусазнаўства апынуліся ў руках нацыянал-дэмокра-тычнае хэўры. Наркомасьветы Баліцкі націскаў на методком і галоўліт для адабрэння і бяспрэчнага пропуску нацыянал-дэмокрацкай пісаніны. Дзяр-жаўнае выдавецтва, на чале якога стаяў аўтар гэтых радкоў, безразбор-на друкавала нацыянал-дэмокрацкую „вытворчасць“. На працягу трохга-

довага майго кіраўніцтва выдавецтвам было выдадзена процьма контррэво-люцыйнае мішуры і лічаныя кніжкі марксысцка-ленінскага зъместу. Дзя-куочы злачынай нядбайнасці і не-дапусцімаму папушчэнню нацыянал-дэмокрацкім проіскам, кіраўніцтва выдавецтвам (Жылуновіч) дапамагала распаўсюджанью шкодных думак, давала падпору контррэволюцыйнай чыннасці нацыянал-дэмократаў. Вя-лікая колькасць выданняў варты па сваёй якасці макулатуры. Недахоп бальшавіцкай пільнасці ў аўтара гэ-тых радкоў дазволіў ім, нацыянал-дэмократам, выкарыстаць у сваёй мэце апарат выдавецтва. Такім чы-нам, улічаючы гэта спрэчыльнае для сябе становішча, нацыянал-дэмократы з адкрытым забралам разгорталі сваю шкодніцкую працу. І „працууючы“ не забывалі аб пераклічцы з сваімі аген-тамі, пакінутымі на ўсякі выпадак у гасцінях інтэрвэнцкага фашысташчыны буржуазна-капіталістычных краін. Час-ад-часу ў газэце „Савецкая Беларусь“ з'яўляючы артыкулы А. Цвікевіча, у якіх апошні старшыня радаўскага габінету міністраў непрыхавана трак-туе пытаныні коордынаці белагвар-дзейскае чыннасці. Пад дыплёматыч-ным велюром спрытна хаваючыя нядву-значныя намёкі і падказы. У лютым месяцы 1926 г. у „Савецкай Белару-сі“ друкуецца характэрны ў гэтых адносінах артыкул на тэму „Пэрспэк-тывы беларускае справы на Захадзе“. „Калі Беларусь у гэты час падзелена,— піша Цвікевіч,—калі паасобныя часткі адзінага народу часова ідуць рознымі шляхамі, і з прычыны гэтага між імі ўсё больш вызначаецца розніца ў культуры, побыце, экономічнай і со-цыяльнай структуре, дык задачай усіх съядомых працаўнікоў з'яўляецца су-процьстаўленыне гэтаму пагібелльному дыфэрэнцуему процэсуякога-небудзь сынтэзу, якога-небудзь яднаючага, умацоўваючага пачатку. Гэтым пачат-кам пры сучасных умовах можа быць толькі галіна культурнага супрацоў-ніцтва. Організацыя навуковых тава-рыстваў, узаемна вывучаючых Савец-

кую і Заходнюю Беларусь, адшуканье пэўных шляхоў да наладжанья чыннага супрацоўніцтва ў галіне экономікі, узварушэнье кооперацыі і краязнаўчага руху, узаемнае вывучэнье і зьбіранье матэрыялаў адносна транспорту і рынку, нарэшце абмен нацыянальнымі дасягненнямі ў галіне мастацтва, тэатру і г. д.— вось тыя задачы, якія паўстаюць перад беларускімі працоўнымі на Захадзе і ў эміграцыі».

Гэта сваясаблівая сыгналізацыя аб мэтодах супрацоўніцтва раскіданых частак адзінае контррэволюцынае банды нацыянал-дэмократаў не патрабуе комэнтараў. Адкрытая пераклічка набат не старанна завуаливана. Канавод радаўшчыны, дырыгуючы тактыкай, накіроўваў яе па адным шляху— па шляху культурнае працы. Ён бачыў і разумеў досыць добра, што пад гэтай шыльдай лепш за ўсё праводзіць нацыянал-дэмократамі сваю шкодніцкую працу і коордынаваць яе правядзеньне, тым болей, што з боку шэрагу нацыянал-опортуністаў наглядаеца поўнавернае пакладанье на нацыянал-дэмократаў.

Карыстаючыся гэтай давернасцю і пакладаннем, А. Цывікевіч узяў на сябе ролю дасьціпнага аглядчыка і комэнтатора „міжнародных проблем“, ёмка накіроўваючы іх вырашэнье водлуг заданняў контррэволюцыйных нацыянал-дэмократаў. Мэтодычна і разъмяркоўна сёньня аб адносінах Савецкае Беларусі да Літвы, заўтра ўспамінамі аб амэрыканскай эміграцыі, няпрызнаны дыплёмат, але дасканалы контррэволюцыянэр А. Цывікевіч падаваў сыгналы ў Чыкаго і ў Коўну, у Прагу і ў Рыгу. Прынятая перад берлінскаю конфэрэнцыяй інструкцыя аб барацьбе за беларускую дзяржаўнасць, на падставе конгрэсу 1917 году, выпаўнялася акуратна і старанна. У гэтым мог быць упэўнены і Крычэўскі, і Ластоўскі, і Езавітаў, і Варонка. А каб праканацца..., ёсьцы!—Інбелкульт намеціў акадэмічную конфэрэнцыю. На фоне яе падрыхтоўкі, за якую аддана прыняліся

Цывікевіч і Некрашэвіч, артыкулы першага асабліва выпуклялі ўложенія ў іх контррэволюцыйныя заданні згуртаванай у Савецкай Беларусі радаўской белагвардзейшчыны.

Акадэмічная конфэрэнцыя... Канавод радаўшчыны, міністар і дыплёмат А. Цывікевіч і пасол народнае рэспублікі, сябра французскіх інтэрвентаў Некрашэвіч з засягам загаворнікаў хапіліся за яе організацыю. Маючы поўнае давер'е з боку кіраўніцтва Інбелкульту, як сябры прэзыдыуму, або гэтыя рыцары фашистыскага пагоні, ня „ударылі тварам у гразь“.

Конфэрэнцыя, як вядома, сабрала ў сабе багаты букет нацыянал-дэмократычных кветкаў. Не засталіся без сваіх прадстаўнікоў ні праскія, ні рэдзікія, ні ковенскія гнёзды контррэволюцыйнае белагвардзейшчыны. З адкрытым забралам, у знарок прыгатаванай для імянітых гасцей абстаноўцы, продэмонстравалі „госці“ перад сваімі з сваімі контррэволюцыйнымі намерамі сябрамі. Адзін за другім выказвалі яны свае нячуваныя да таго ў Савецкай краіне, прасычаныя нацыянал-дэмократызмам, антысавецкія прамовы і думкі. Доўгагадовы актыўны барацьбіт супроты дыктатуры пролетарыату, старшыня рады і рэдактар контррэволюцыйнага фашистыскага часопісу „Крывіч“ Ластоўскі прывітаў конфэрэнцыю ад гэтага часопісу і... „ад цэлага раду беларускіх організацый, якія знаходзяцца на эміграцыі“.

Съследам адзін за другім паліліся падобныя „прывітаны“ з вуснаў заядлых ворагаў рабочае клясы у сценах асьветленай Кастрычніцкай рэволюцыі будыніны. За прывітаннямі разынялася на цэлы тыдзень контррэволюцыйная дэманстрацыя сабранных з усіх канцоў нацыянал-дэмократаў. Яна выкасалася ў выяўленыні і популярныя контуррэволюцыйных тэорый і концепцый беларуское белагвардзейшчыны ў мовазнаўстве і літаратуры. Яна паказала сябе ў выступленнях і вылазках у выглядзе патрабавання ўводу лацінскага алфабету. Яна дала

аб сабе знаць самаю формаю організацыі, якая сапраўды абярнулася ў зылёт антысавецкіх сіл.

Разглядаючы конфэрэнцыю іменна ў гэтым аспекте, Ластоўскі распъерана адзначыў яе мэты ў наступных словамах: „Бачу ўсю важнасць гэтай конфэрэнцыі для беларускага адраджэння, для беларускага пісьма, для якіх гэта конфэрэнцыя зьяўляецца ў пэўнай меры паваротным момантам і вялікім этапам у гісторыі нашага адраджэння“. На аўтар гэтага нацыянал-дэмократычнага адраджэння паспышаліся і тут даць сваю ахвяру нацыянал-опортуністы праз сумесную працу на конфэрэнцыі, праз выступленыні ў абарону лацінскага альфабету (Жылуновіч), праз падтрыманыне нацыянал-дэмократычных поглядаў на беларускую літаратуру... Гэта ахвяра дапоўнілася праз год характэрнай прадмовай да зборніка прац конфэрэнцыі, дзе Ігнатоўскі разам з Некрашэвічам надзялілі яе высокім патэнтам. „І сапраўды на гэтай конфэрэнцыі была прадстаўлена ня толькі, Савецкая Беларусь, у асобах лепшых мовазнаўцаў інбелкультуру і ўніверситету (проф. Бузук, Некрашэвіч, Лёсік, доцент Войк-Левановіч, Багдановіч. Цвяткоў), а таксама выкладчыкаў беларускага мовы ў пэдтэхнікумах... Таксама прыехалі на агадомічную конфэрэнцыю прадстаўнікі беларускага

нацменшасці (якое далікатнае званне для заведамых эмігрантаў-контрреволюцыянераў! — З. Ж.), Літвы (вядомы даследчык па беларускай мове Ластоўскі і грам. Галавінскі), ад Латвіі (грам. Езавітаў і Пігулеўскі) і ад Чэха-Славакіі (песьнір Жылка).

Так плянава і абдумана, памеркавана і систэматычна вялася беларускім кантрреволюцыйным нацыянал-дэмократамі падрыўная дзеянасць. Дасціна і ёмка праводзячы свае манэўры шляхам конфэрэнцый і выступленняў у друку, праз пісаніну і габінэтную працу, яны ўпарты і настойна працярэблівалі дарогу для інтэрвенцыі, зрывачы соцыялістычнае будаўніцтва і ставячы перашкоды праможнаму прадвіжэнню рабочае клясы, на чале з яе правадыром комунастычнаю партыяй, да соцыялізму.

#### Ад рэдакцыі.

Аўтарам замала адведзена месца крытыцы сваіх памылак, як, у мастацкай творчасці і крытыцы, так і ў публіцыстыцы. Рэдакцыя спадзяеца, што ў далейшым працу свайго артыкулу т. З. Жылуновіч дасціца разгорнутую крытыку гэтым памылкам, асвятліць болей сваю літаратурна-мастакскую і публіцыстичную чыннасць перыоду часопісаў „Адраджэнне“, „Вольны сцяг“ і інш. і свае тагачасныя адносіны да іх, як і да матар'ялаў, што друкаваліся там.

## БІБЛІОГРАФІЯ

### Беларуская контрреволюцыя інформуе заграніцу аб Беларусі

Д-р Мік. Ільляшэвіч. „Беларусь і беларусы“. Ст. 128. Прага.

Да гэтага часу, як вядома, ня было ані аднае кнігі на чэскай мове аб Беларусі. Кніга, якая-б об'ектуна і гісторычна праўдина інформація чэскага чытача аб Беларусі, была патрэбна ўжо даўно. Чакаўся толькі чалавек, які ўзяўся-б за гэтую нялёгкую справу.

І вось ён ужо зявіўся... і падараў у гэтым годзе чэскаму чытачу інвялічку, у жоўтай вокладцы, кніжку.

Паглядзімо, што-ж гэта за „праца“, якая мае інформацію аб Беларусі чэскім грамадзтвам.

Кніга складаецца з дзвюх частак. Першая частка мае такія аддзелы:

- I) Тэрыторыя Беларусі
- II) Назоў і некаторыя асаблівасці БССР; „дрозніваючыя яе ад суседзяў“
- III) Гісторычны агляд беларускага адраджэнскага руху:
  - a) Беларусы ў Польшчы;
  - b) БССР;
  - c) Беларусы ў Латвії;
  - d) „... ў Літве“
- IV) Культурна-географічная асаблівасць Беларусі
- V) Беларускіе пісьменства.

Другая частка падае пераклады вершаў (Купала, Колас, Гартны, Чарот, Дудар, Моркаўка), прозы (Т. Гушча: „Страна“); пять казак узяты з кнігі Сяржптуўскага: „Сказкі і рассказы белоруссов-палишуков“. Апрача гэтага карта Беларусі і 13 ілюстрацый, у ліку якіх фотографіі Дуніна-Марцінкевіча Багушэвіча, Купалы, Багдановіча і Ф. Аляхновіча.

Мы ня будзем разглядаць кожны аддзел, бо было-шкада часу і паперы, а зробім некаторыя вынікты, якія найлепш цакажуць, для каго і якое мэты гэтая кніга напісана.

„Увесень 1917 г. адбыўся „Беларускі вайсковы зыезд“, а ў сінегні гэтага-ж году

быў адкрыты ў Менску „Усебеларускі зыезд“ пры ўдзеле 1872 дэл. ад сялян, рабочых і салдат, з 1167 рашаючымі галасамі. На гэтым зыездзе была выбрана 43-членная тым-часовая „Рада“, якая мела ў найбліжэйшым часе склікаць Усебеларускі народны конгрэс. Аднак бальшавікі, захапіўшы ў Paclіладу, конгрэс разагнali“.

„Памылка беларусу была галоўна ў тым, што не змагаліся на стварэнні сільнага войска, каб гэтым маглі дэмонстраваць прад цэлым сьеветам свае імкнені да незалежнасці“. Відаць тут намякаеца на вайсковую дапамогу Дзянікіну і Слуцкае паўстанні!

„Як протест (проці сав. улады — заўв.), у лістападзе 1920 г. у часе Польска-бальшавіцкага перамір'я паднялося беларускае паўстанні ў г. Слуцку, дзе ў той час быўла ў руках беларускай народнай распублікі“.

„Граніцы чатырох дзяржаў, якія працінаюцца на этнографічных землях Беларусі, зьяўляюцца як крываія раны на жывым целе, а тагу праці гэтага ненормальнага політычнага зьявішча, якое існуе на ўсходзе Эўропы (читай Сав. Саюз—заўв.), беларусы пратэставалі і будуць пратэставаць“.

(Падкрэслена ўсюды аўтарам).

Вось у гэтым і ўся соль! Тут ужо зусім выразна відаць морду беларускага контрреволюцыянера!

Гэта толькі з гісторыі Беларусі. А колькі такіх „пэрлаў“ знайдзеш у географічным, літаратурным і інш. нарысах.

Трэба яшчэ для паўната дадаць, што гэту кнігу выдала выдавецтва вядомага чэскага чарнасценца і прыяцеля Куцапава — д-ра Крамажа.

А гэта нешта значыць?

Адольф Касаніцкі.

**Павло Усенко. КСМ, поезії. Видання друге; Державне видавництво України, Харків, 1930. Ціна 50 к.**

Змаганьне за дыялектична-матэрыйалістычны съветаогляд пісменьника, стварэйные пролетарская літаратура, проблема жанру—гэта пытаны літаратурнага сягочасяся. Пасынховае іх развязаньне будзе залежыць у вельмі значайнай ступені ад пільнага крытычнага, клясавага падыходу да тае літаратурны які ёсьць сёньня, да тых пісменьнікаў, якія або стаяць у шэрагах пролетлітаратуры, або бліжэй і бліжэй падыходзяць да пролетарской літаратуры—падыходу да спадарожнікаў-саюзнікаў.

Старая-ж ісціна кажа аб тым, што новам зъява павінна мець грунт пад сабою, павінен быць крытэрыі для зъяўлення гэтага новага". Літаратура існуе зайдёды: зъменьваецца зъмест і форма яе, зъменьваюцца абставіны, што спрыяюць нараджэнню новых тыпаў літаратурнай творчасці. І калі мы гаворым аб дыялектична-матэрыйалістычным мэтадзе, мы тады на мыслім сабе ўдасканалення яго бяз цеснай увязкі новага мэтоду з посыпехамі і дасыгненнямі ўжо існуючых мэтодаў. Нельга ставіць зараз пытаньне так: ці реалізм, ці романтызм (романтызм рэволюцыйны, вядома). Аб гэтым дужа добра сказана ў "лісіце сэкрэтарыяту РАПП" ("Літгазета", ад 9 каstryчніка гг.), калі даецца ацэнка памылак тав. Сякерскага, у артыкуле якой "обнаружвалось разительное непонимание того, что диалектико-материалистическое изображение действительности (того, что есть) включает в себя изображение этого нового, что уже есть в действительности и что составит ее завтрашний день" (падкрасылена мною—Б. М.). Дыялектична-матэрыйалістычны мэтод—гэта спалучэнны ўсіх самых дзеяйных, самых актыўных элемэнтаў, якімі валодае літаратура для адлюстраванья тае ці іншай зъявы.

Генэзіс, клясавасць, ідэолёгічна (пролетарская) выразнасць і эмоцыянальнасць, якую лёгка можа ўспрыніць чыталь—вось галоўнае ў зъмесце новага твору. Рэстаўрацыям "мудрасці" ад якіх "тиху кружится разум" (накшталт "искусства видеть мир"). прайшло час. Прадпасылкі новага творчага мэтоду настолькі моцныя і марксысцкі абгрунтаваныя, што гаварыць аб прыстасаваннях вырабаванага мэтоду на можа быць і ахвоты. Консерватызм у літаратыры мацней, чым у іншых ідэолёгіях пролетарыяту, і пэўна таму—літаратура адстае ад соцыйлістычнага будаўніцтва.

Інакш думаць і разумець нельга.

(Я маю рапчу зрабіць вышэйпадающую зайдагу, якая толькі на першы погляд на мае "ўязкі" з тэмай нататкі — творчасцю

украінскага романтыка Усэнкі, бо цвёрдасьць пастаноўкі пытання-прынцыпу крытычнай координаты зайдёды дапамагае лягчэй праанализаваць чарговую рэцензендуму книжку).

Першая-ж Усэнкава старонка расказвае аб бытам: аб грамадзянскай вайне, аб вясце, як у той 18-й рік, аб кошмарах гэтага гісторычнага змагання:

...Я пригадую місто і поле,  
Гул и постріли, кров... чоловік.

Романтызм самым глыбокім коранем урос у поэзію Усэнкі. Яго тэматыка — змаганье за рэвалюцыю і першая песня—галоўная—аб комсамоле ў змаганьні.

Пісменьніцкае сіедо зразумела адразу. Вось ён зъвіртаецца да заводу (уяўляе яго Усэнка аграмаднай жывой істотай):

Включи романтику мою  
В твій шум, в мету твою  
(стар. 12)

Усэнка адчувае жыцьцё, пульс эпохі, але адчуваюне гэта "сгыхінае", не падначаленнае сувора-крытычнаму падыходу да жыцьця, да змагання. І пездарма, іншы час трапляеца ў яго хісткая думка, думка, якая намагаецца авалодаць клясавай съядомасцю поэты:

Ми звікли ѹти в бурю, в грози,  
Коли-ж притихае, як нудно.  
(ст. 20).

І поэта ўмее выправіць ідэолёгічную  
крыху:  
Тоды ми в стихію приносим  
Романтику буднів.  
(там-жа).

У гэтай "романтыцы буднія" ёсьць  
запаветная дума ў поэты:  
І хочеться бачіць Майбуття,—  
Там воно, там воно дніе...  
(там-жа).

Але часта Усэнка траціць талент мас-  
така на іншыя рэчы.

Романтика буднія ператвараецца часта ў "агуліначалавечы" гуманізм. Гэта найяскравейшым чынам відаць у вершы "Мінуло", дзе ў пранікавёных, эмоцыянальна-насычаных словах і вобразах малое поэта "роман бяз імя" "грэзного і милого" вайскоўца і дзяўчыны, якая цяпер "прикута куркульска жонка":

Меле муж у млині вечеровім,  
А я, кажуць, його господарка.  
— Милий, далекій, білавій,  
Я без табе нішчо... куховарка.  
(ст. 29).

## БІБЛІОГРАФІЯ

Побач з сапраўды ўзлётнымі вершамі, якія гэтак популярныя сярод украінскай моладзі, мы маєм іншае—маєм вонкавую прыгожацьць, лякіроўку абставін. Ен праходзіць праз буды, не зважаючы на цяжкасці, без філёзофскіх прадпасылак, якія гэтак па-тэрбны іншы час у лірыцы, праходзіць туды. Удалец, дзе хоча стрэць сонечнае заўтра.

Усэнка хварэе на агульную хваробу маладых нашых поэтаў, хваробу романтыкаў. „Фабрконаструкцы” — на першым пляне, а сутнасць „виробничых чуд” ён ня зьведаў яшчэ, і таму яны невядомыя “для яго (глядзі верш „Вечір”).

Агульныя вывады—Усэнка перабудоўвае сваю творчасць. Ен павінен канчаткова зразумець, што романтызм ня можа даць вы-

чарпальнаага адказу на ўсе пытаныні, што нараджаюцца ў наш час. Пляханаў ня раз паказваў на тое, што людзі (адпаведных клясаў) заўсёды шукалі адказаў на хвалюючыя іх проблемы ў літаратуры, у мастацтве, у сваіх „властителей дум”.

Інакш і ня можа быць. А гэта можна на-быць толькі пры поўным авалоданыні дыя-лектычна-матэрыялістычным методам.

Мы возьмем ад романтызму (і ад Усэнкі) яго эмоцыянальнасць, яго рознайфарбнасць, але рашуча паўстанем супроты лякіроўкі, супроты „розовых туманов” і „ажалезвання”, вонкавата няглыбокага „ажалезвання” поэзіі.

І гэта слова — да ўсіх поэтаў.

Еарыс Мікуліч.

Ул. Сядура

# Пра маладую рэволюцыйную поэзію

(пра творчасць, З. Астапенкі і М. Багуна).

## 1. Пра шлях найменшага супрацўлення.

### I.

Поэма пад назваю „Канцы поэм” Зыміграка Астапенкі („Полымя”, № 8, 1930 г.) цікавая перш за ўсё пры падыходзе да яе, як да твору, які адлюстроўвае тыя процэсы, што адбываюцца ў шэррагах папутніцкае моладзі, вышаўшай з працоўнай інтэлігенцыі, слянства і другіх прамежных пластоў. процэсы, што адбываюцца ў колах таго літаратурнага поэтычнага маладняка, які творча нарадзіўся на парозе рэконструкцыйнага пэрыоду і аформляецца ў нетрах рашучага соцыялістычнага наступлення пролетарыяту па ўсіх фронтах гаспадарчага і культурнага жыцця, расце ў часы рашучага вікарчоўвання рэштак калітальственных элементаў у савецкай пролетарскай краіне, абвастрэньня ў выніку адчайнага супрацўлення адміратарчай экспліататарскай клясы – разьюшанага кулака, ісплана – клясавага змагання, якія бывалае клясавае барацьбы ўнутры краіны пры ўсё ўзрастайчай пагрозе нападу сусветнага калітулу на сусветную бацьку – СССР, пры бязупынным набліжэннем моманту рашучае схваткі сусветнага пролетарыяту з капіталізмам.

У такі гісторычна зусім законамерны і адказны момант некаторая частка літаратурнага маладняка знаходзіцца пад уплывам іш, іншай кажучы, шікам двух бакоў: з аднаго боку, пад уплывам пролетарыяту над кіраўніцтвам яго авангарду – комуністычнай партыі і, з другога боку, пад уплывам варожай нам ідэолёгіі нашага клясанага ворага – кулака, ісплана і яго ідэолёгай: нацыянал-дэмократаў, нацыянал-опортуністаў, правых і „левых” опортуністаў, двурушикаў і г. д.. уплыву якога прайўляецца на толькі ў віразным ідэолёгічным падпаданні, але і ў формах больш-менш прыкрытых, у спэцыфічных для літаратуры формах, як аполятычнасць, эстэтызм, прайўлены ідэалістычнага, дробнабуржуазнага мяшчансага ўплыву на гэту спэцыялістычную частку грамадзкае псыхолагіі, як мастацкая літаратура (поэзія).

І аполятычнасць (пад якой у сапраўднасці заўжды хаваецца пэўная ідэолёгічная клясавая накіраванасць), і эстэтызм, які вядзе да выхалашчання, вывертывання

творчасці соцыяльной поўнакроўнасці, як мае творчае сучаснасці (і зноў-жа выражае толькі пэўную соцыяльную накіраванасць – буржуазную рэакцыю да нашага соцыялістычнага сέньня), і нават самыя нязначныя прайўленыі ідэалістычнага (зноў па існаваць буржуазнага) уплыву на літаратуру (поэзію ў прыватнасці) – ўсё гэта ня што іншае, як толькі больш завэлюванае (а таму і на ў меншай меры шкоднае) падушданье пад уплыв уарожай нам стыхі і пракіягванье ў спэцыфічнай прыкрытай форме імкнення і настрой ў нашага клясавага ворага ў мастацкую творчасць.

У гэтых варуниках працы марксысцкое крытыкі і пісьменніцкіх аб'яднанняў (пролетарскіх у першую чаргу) па барацьбе з гэтым уплывам і сур'ёзной ўдумлівай крытыцы, спрыяючай максымальная хутчэйшаму пераводу гэтага моладзі на пролетарскія рэйкі, шляхам пераробкі яе соцыяльнае прыроды ў катле грамадзка-выхаваўчаяе практикі пролетарыяту, павінна быць аддана максімум увагі.

Вось толькі з гэтага пункту гледжання што гэткай устаноўкі і трэба падыходзіць да Астапенкавага твору „Канцы поэм”.

### II.

Поэма съведчыць аб tym, што тая магутнае хвалья, якая пракацілася па краіне мопіним воклічам за соцыялістычнае будаўніцтва, не магла не зачапіць і іншае папутніцкае літаратурнае моладзі. Свайমяцок яна запаланіла і поэту. Тут выўўляючыя спробы набліжэння поэты да нашай сέньняшнай будаўнічай реальнасці. Поэта ўсьвядамляе той адрыў ад нашага творчага сέньня, які ёсьць у ягонай творчасці і знайшоў свае выражэнні ў tym, што.

„Я песьні шукаў у румянковых даліях,  
На белых лагініках, завеямі ўкрытых

Поэту непакоіц бесправдметнасць, адрыў...  
...ятуценыяў ад конкретнага жывога носяць  
біта нашага будаўніцтва – жывых людзей –  
будаўнікоў соцыялізму, гэроў, будаўніцтва.

„Сядайце, гэро! На песьніным тракце  
Спяткаліся сέньня мы ў радасці ўчешнай...

Са мною дасюль ня былі вы ў контакце,  
Таму і хлусілі поэтавы вершы”.

## БІБЛІОГРАФІЯ

I ў усьведамленыні гэтага адрыву ідзе далей:

„У лірчым песьенным агні

Ён на змог, праходзячы да мэты,

У радкі ўкладыці нашы дні

Што машней за самага поэты".

Па меры ўсё большага і большага ўнікнення ў зразуменыне адрыву ад творчага сέньня і ягоных лепшых ідэй вядзе да бяспуцьца, гублянья шляхоў, бязыднейнасці: калі

“... пад туман непагодны і пэрый поэта бяз шляху ў песьнях блукае...”)

І дрэмлюць гэроі на белай паперы — У жыцьці іх са сьвечаю не адшукаеш”.

I гэта выклікае трывогу, турбуе поэту, прымушае шукаць пущін („самай лепшай дарогі”) да рэальнага, сёньняшняга. Адсоль і мары (праўда, даволі басъсильныя):

„Ах, як-бы хацеў ён гэроія пабачыць, і з імі шукаць самай лепшай дарогі! Каб сталі гэроі ў контакце з поэтай У свайго нараджэння ліхую гадзіну I ў творы праходзілі злучана гэтак, Зъяднана, агульна, у фронце адзіным”.

I гэтыя імкненны поэта спрабуе ажыцьцяўці шляхам збору гэроіяў, якім дае заданье:

„I з роляў раздадзеных разам са мною, Як п'есу акторы, поэму стварэце”.

Якава-ж творчая ўстаноўка поэты? З аднаго боку, досыць станоўча заяўляе сваёй творчасці:

„Нігуйся, верш! Ты надта прости сёньня...

I простым быць сягоныя ты павінен, Каб змог прайсці, як добры госьць, на гоні

I да колгаснай хаты селяніна”.

Але ўжо і тут захована да некаторай ступені адмаўленыне ўтылітарнай соцыяльнадзеянай ролі мастацтва, літаратуры (поэзіі): поэта заклікае сваю творчасць „на гоні і да колгаснай хаты селяніна” не як актыўны чыннік перабудовы вёскі на „соцыялістычнай аснове, а толькі як „добры госьць”. Гэтыя зачаткі ідэалістычнага падыходу да мастацтва слова ў іншым месцы прынялі досыць выразна акрэслены характеристар

„У церніх сумненіні, пакуце балеснай,

У доўгіх дарогах, няўтомы і ўпарты, Служу я табе, мая родная песьня. I цвёрда стаю ганароваю вартай.

..... у гонар табе і ў ахвяру Прынёс я сябе, мая родная песьня.

Ідэалістычны, эстэтыцкі характеристар гэтае ўстаноўкі выступае ва ўсёй паўнаце. Тут песьня выступае ія ў ролі спэцыфічнага сродку служэння ідэалам клясы, не як зброя ў клясавым змаганні, не як паднажалены элемент, носябіт пэўнай функцыі ў клясавым грамадзстве, а як самамата, якой паднажалены і поэта, і якая выступае, як нейкі канечны ідэал, якому поэта „у доўгіх дарогах, няўтомы і ўпарты служыць і цвёрда стаіць ганароваю вартай” і ў гонар і ахвяру яе творчасці прыносяць сябе”.

Такую ўстаноўку нельга расцэніваць іншай, як навевы буржуазнага, ідэалістычнага мастацтва.

З гэтае-ж устаноўкі ўсімі сваімі карэньнямі вырастоюць і склітычныя адносіны да ўтылітарных запатрабаванняў поэзіі, імкненны адасобіца ад грамадзкага жыцьця ў сферы пейкага надклясавага, аполітычнага мастацтва (а фактычна соцыяльна абумоўленага дробнабуржуазным быццём і навевавамі буржуазнай літаратуры), непрыстасаваны да жыцьця, выпаданне з ягонае плыні, ні раканыні:

„Сёньня ён зваліўся ў крэсла зноў  
I спакою доўга не знаходзіў  
Ад хлусыні варожае „саброў”  
I ад новых кпінаў і нягодаў.  
I ад горкіх думак і журбот  
Развільваўся слоў халодны воцат..  
Ён хацеў адным поэтам быць,  
А яго закоўвалі службоўцам.  
Злыдні загароджвалі ўесь сьвет  
З думкаю за ўлбом таўшчэнай сталі,  
Тыя, хто і аркуша, як сълед,  
За сваё жыцьцё не напісалі”.

### III.

Спынімся на самой поэме, якую „ствараюць з цвёрда завучаных роляў, як п'есу акторы, гэроі” і ўстаноўка якой на адлюстраваныне сучаснай вёскі:

„У ёй адбівалася сучаснасць,  
Вясковых меж і гонай крокі.  
Жывыя людзі, дні колгасу  
На палацах палёу шырокіх”.

I хоць поэта яе (поэму) называе толькі „поэмы будучай макетам”, але поэма падаецца ў друку, як самастойны поэтычны мастацткі твор, і неабходнасць паказу недахопаў нават, як і для „поэмы будучай макету”, вынікае сама сабою.

Поэма мае на мэце паказ момантаў абвостранае клясавае барацьбы ў сёньняшній вёсцы на фоне колектывізацыі, перабудовы яе на соцыялістычнай аснове. Поэму пачынае сам поэта. I тут мы дазнаемся, што на фоне „марознае завея”

„Адбывающа падзеі  
У пасёлку забалотным”.

<sup>1)</sup> Тут і далей падкрэслена мною — У. С.

у той час, як гэты тэрмін („пасёлкі“) у наш час ужо аджывае, пятыпово і зьяўлецца на чым іншым, як рэшткамі кулацкай прышчэпаўшчыны. Праўда, у далейшым тэрмін у поэме замяняецца „маладой вёскай“.

Даючы характеристыку гэтых падзеяў, пасуе адсунасць яснага, выразнага клясавага разуменія падзеяў, і апошнія ўспрымаюцца поэтаю, як нейкімі нейкіх „нягод часіны—непаладкаў, непарацкаў, непакойнай бунтаніны“.

Усьведамленыя соцыяльнай існасьці падзеяў няма:

„Нехта сеяў чутак здраду,  
Нехта муніць, агітуе.  
Нехта новая завады  
Для колгасынкай рыхтуе“.

У вёсцы адбываеца засцятая клясавая барацьба між соцыяльстыйным сэктарам і кулацкім (капіталістыйным):

„Муніць вёску маладую  
Патаемны шэпт кулацкі..  
Нашу вёску агітуюць,  
Каб ішла супроць колгасу“.

(Словы сэкратара комсамольскай ячэйкі—Доліна).

Якое-ж разуменіне клясавых сіл даеца ў поэме? Тут няма, па-першое, глыбокага ўнікненія ў клясавую соцыяльную існасьць псыхолёгіі селяніна, яго тыповай фігуры на вёсцы, серадняка. Поэта не пайшоў па шляху (найбольшага супраціўленія) паказу двайствасці гэтага псыхолёгіі: змагання ў ёй, так сказаць дзявою „душ“,—найлічча ва ўзаемным перапліценіі, іначай кажучы, у дыялектычна-матэрыйлістыйным адзінстве дзявою процілеглых тэндэнций: тэндэнцыі колектывістычнай і тэндэнцыі індывидуалістичнай, уласніцкай, дробнабуржуазнай, барацьбы гэтых тэндэнций паміж сабою і праз супяречнасці, перамогі, як выніку правільнасці ленінскай політыкі ў адносінах да сялянства ўсяе рабочае клясы пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі, першай тэндэнцыі, колектывістычнай, соцыяльстыйнай, што і дало ў спрападынасці нашага жыцця шырачэзну юхвалу прыліву бядняшка-серадняцкага сялянства ў колгасы і забясьпечыла магутны рост колгаснага будаўніцтва, соцыяльстыйнае рэконструкцыі вёсکі.

Вось гэтага дыялектычна-матэрыйлістичнага паказу перашкод колгаснага будаўніцтва, якія (перашкоды) закладзены на толькі ў адным кулаку, але разам з тым і ў уласніцкіх тэндэнцыях псыхолёгіі селяніна, і няма ў поэме. У ёй клясавы вораг прадстаўлены па трафарэце і носіць нейкі бутафорныя характеристар.

Халімон (пра соцыяльны гвар якога ня сказана ні слова: кулак ён ці так хто іншы—невядома), падпаўшы пад ягоны ўплыў бяд-

няк („падпяўвала несьвядомы, што жыцьцё пражкі ўяздольным пад царкоўным чорным звонам“)—башкь сэкратара ком. ячэйкі—Доліна. а

„Трэці поп...  
Вось тройца—вораг!“

І гэтая „святая тройца“ робіць замах на актыўных барацьбітou за колектывізацыю вёскі, выкарстоўваючы для сваіх мэт, падпаўшага пад уплыў рэлігійната дурману старога Доліна.

У дзею ўвязваеца Наста, да характеристыкі якое ні слова, і прысутнасць якое ўздзўяле сваёю непатрэбнасцю для разгортвання дзея.

„Як ішла ў завею Наста  
З Клімам, з Долінным Андрэйкай;  
Пад снягой марозных шастань,  
З пасяджэння комячэйкі“.

Стары Долін, нацкаваны Халімонам і папом, робіць замах, страле ў Кліма, а калі

„Стай адзін супроць другога  
Цёмны бацька з родным сынам...“

у яго „...рука...не паднялася...“ І варта толькі сыну (Доліну—сакр. комячэйкі) зъянрнуцца да бацькі з словамі:

„Хто? Кажы, хто быў з табою?  
Хто цябе падвучвал, тата?  
Хто табе даў гэтую збрюю?“

як раптам ні з таго, ні з сяго стары Долін са зброі ў руках клясавага ворага становіцца гэткім сувядомым, што адразу ўскрывае прычыны і карэнны свайго учынку і шукае сродкаў выпраўлення свае віны, „искупления“; стары Долін адказвае сыну:

„Халімон і поп пракліты..

Сын, даруй мне. Закруцілі  
З судным днём, з папоўскай верай...  
Тфу, іячыстая ты сла!—  
З кім ішоў? Каму я верыў!  
Дзе яны? Уцяклі.. Няма іх..  
Быў у іх руках я цацкай!..  
Дум ланцуг вялі ў тумане  
Пад усьмешкай здрадна-брацкай...  
Сам аддаўся цёмнай сіле.  
Сам... Каго-ж хацеў забіць я?  
Сын, даруй-жа! Закруцілі..  
Замуцілі.. Што рабіць мне?!“

Няма нікай псыхолёгічнай мотываванасці ў гэткім хуткім, раптоўным перааджэньні псыхікі і усьведамленіі старым Долінным гэтым агентам клясавага ворага, яго зброяй) клясава-соцыяльную існасьць свайго учынку ў бок усьведамлення ягонай накіраванасці супроць поступу новага жыцця, ягонай рэакцыйнай контэрреволюцыйнай сутнасці.

## БІБЛІОГРАФІЯ

Не такая гэта ўжо простая справа пераробкі тэй псыхі і пераходу яе з рук на шага клясавага ворага ў нашы руکі, якай служыць зброй змаганья гэтага ворага з пераможным поступам соцыялістычнага жыцьця. Гэткі непраўдападобны паказ абсолютна супрэчны - матэрыялістычнаму паказу ва ўсіх супрэчнасцях і цяжкасцях, усіх перашкодах процесу па-ступовася пераробкі клясавае псыхі асобы. А толькі гэтай апошняю пущынью, шляхам найбольшага супраціўлення, павінен ісьці пісьменнік пры паказе гэткіх складаных процесаў, як процесы пераробкі псыхі-ідеолёгічнае прыроды чалавека. Усякія шляхі прыводзяць да схэматаўму, штампу, прымітыўму, трафарэту, а ў канечным вынятку часта і да скрыціўлення клясавае лініі.

Пра далейшы лёс гэрояў нічога невядома. (Дарэчы, дзе ў часы гэтых дзеяньня дзеялася Наста? — „Ішла ў завею разам з Клімам, з Долінім Андрэйкам з пасяджэння ком'ячэйкі” і раптам як у воду канула! „Наста, дзе ты? Памажы мне!” А яе ні гуку, ні духу. Як-бы на „той съвет” правалілася!). Ці панесьлі злачынцы кару, — далейшая барацьба навакол колгасу і г. д. і г. д. не знайшлі свайго адлюстраванья. Замест гэтага, поэта дае схэматаўму-штампованую, напісаную па шаблоне, канцоўку:

„А парою веснавою  
Зелянелі щасна гоні...  
Вышла дзьвесіце душ на поле,  
І з плугамі дзьвесіце коняй.  
З палынамі ўзьмежкаў сонных,  
Пад напружны хрып ляменши,  
Роўна ўшлі плугой колёны  
І разбурваліся межы.  
Скарадзілі дружна, съмела  
На загонах з добрым часам...  
Узрастала, зелянела  
Радасць съветлая колгасу...“

З гэтага шляху прымітыўму і схэматаўму, шляху найменшага супраціўлення поэту (і, наогул, усёй літаратурнай млададзі) неабходна сыйсці на шлях найбольшага супраціўлення, на шлях дыялектычна-матэрыялістычнага паказу нашай творчай сучаснасці. За гэта галасуюць і тыя значныя творчыя зачаткі якія знайшли сваё бліскуче выяўленыне ў поэме „Ноч на станцы Негарэлае“. Імена некаторыя съцежкі сышоду з пущыні найменшага супраціўлення і вызначыліся ў поэме „Ноч на станцы Негарэлае“, далейшае разъвіццё і пратопаванне якіх зьяўляецца задачай далейшай працы поэты.

## 2. На спадманнай і небясьпечнай съцежцы

Поэмай „Крокі ў вякох“ („Полымія“, № 8, 1930 г.) Міхась Багун спрабуе ў новай форме, новым стылем сказаць сваё слова пра

нашу будаўнічую эпоху, баявую ўзынятасць працоўных мас у барацьбе за соцыялізм. Сама па сабе спроба заслугоўвае ўвагі і адабрэння. Але не суб'ектыўнымі жаданнямі і спробамі аўтара вызначаецца грамадзкае суджэнне аб соцыяльна-клясавай функцыі таго ці іншага фактару мастацкае творчасці, а тэю важкасцю на вагары давынення да сённяшняй рачаіннасці ў напрамку вызначэння завостранасці зброі ў клясавай барацьбе, носьбітам якое (зброі) і зьяўляеца мастацкае слова ў эпоху соцыялістычнага будаўніцтва. Выходзячы з гэтага ўстаноўкі ў азначэнні грамадзкае вартасць мастацкага твору, мы і спынімся на некаторых адмоўных тэндэнцыях у „Кроках у вякох“ Міхася Багуна, што заслугоўваюць рэзкае крытыкі.

Перш за ёсё ў поэме „Крокі ў вякох“ на першы плян выпірае „я“ поэты. Уся композиція поэм пабудавана каля цэнтральнага стрыжня — аўтарскага „я“, якое набывае тут нездоровае інтэлігенцкое самалюбаванье, дробнабуржуазнае самавыхваленне, якое зусім не стасуе да савецкага поэты:

„Слухай,  
вялікая  
армія,  
песьню  
сонечнай лявы:  
на ветразях  
буры  
і славы  
я, першы (!???)  
поэта-ударнік (!!!),  
па моры  
змаганья  
плаваю“.

Што гэта за самавыхваленне сябе, выстаўленыне свайго „я“ на першы плян і высоўваныне сябе, не даказаўшы гэта на справе, творчасцю і грамадзкай практикай, „першым поэтам-ударнікам“, што „па моры змаганья плавае“? Іначай, як дробнабуржуазным мівам сябе як „солі зямлі“, асяродкам усяго лепшага, знайшоўшым выражэнне ў інтэлігенціі, індывідуалістичным, у горшым яго выглядзе, падыходзе да нашай рачаіннасці, і нельга расцаніць.

Дробнабуржуазны эгоцэнтрызм, гэтак харктэрны да твору бунтарствуючай, мяшчанскае багемы, зусім не да твару сучаснаму пісьменніку. Прымітывныя поэты, шуканыя „славы“ (катгорыя выразна-буржуазнага харктару) знайшло выразнае выражэнне ў поэме:

„...Маршам  
прайду  
на гісторыі трактах,  
водбліскам тысяч  
у вякох  
запалаю,

даб'юся,  
каб кожны  
варштат і трактар  
**мяне (!) ўсладуляў (!!!)**  
і са **мною (!)**  
лайуся".

Праз усю поэму — „я“, „мяне“, „мною“, „мне“, „мой“ і г. д. концэнтруюць увагу да „эго“ аўтара. Выходзячы ад гэтага „я“, пра-пушкаючы і праламляючы рачаіснасць праз гэтае „я“, М. Багун ня змог правільна і ва ўсей паўнаметражнай паказаць твар сёньняшняга дnia ў ягонай конкретнасці, рэчавасці, поўна-кроўны твар творчага разгому будаўнічае працы гэтае, каб за гэтаю працай быў бачны конкретны носьбіт гэтае працы, рабочы, ударнік. Паказ гэтага конкретнага носьбіта соцыялістычнае працы М. Багун замяніў агульной „вялікай, магутнай армій“, конкретнага жывога твару якое зусім ня відаць.

Замест яго, у Багуна фігуруе праста агульнае — „людзі“ — паняцце, перш за ўсё зусім ня вызначанае і не акрэсленае з соцыялізма-клясавага боку. Конкрэтных, жывых гэроў соцыялістычнае працы ў поэме „Крокі ў вякох“ няма, іх замяніяе гэктая абстракцыя, як „вялікая армія“. Недарма аўтар і называе „Крокі ў вякох“ „поэмай без гэ-роў“.

Адсюль-жа выцякае няправільнае адбіццё М. Багуном размаху соцыялістычнае працы, яе гісторычнае законамернасці і прычинынасці. У Багуна тут выступае нейкая пазачалавечая наканованасць. Ня ўся рабочая кляса пад непасрэдным кіраўніцтвам ленінскай партыі, кіруючыся марксысцкім сьветапоглядам, вядзе соцыялістычнае будаўніцтва, актыўна, съвядома ўзьдзейнічаючы на жыцьцё і накіроўваючы яго ў сваіх інтарэсах, а нейкая пазачалавечая наканованасць зьяўліенца штуршком, дзейным мэханізмам гэтага будаўніцтва. Ня жывы про-летары, ударнік, варочае жывыццём і накіроўвае яго ў напрамку вымагання пабудовы соцыялізму, а, наадварот, сама жыцьцё варочае ўсім і „абганяне вялікія пляны“, са-мо жыцьцё накіроўвае „пяцігодку ў чатыры“:

„Жыцьцё  
віхраступіць („вобраз“! У. С.)  
аэроплянамі,  
Жыцьцё  
абганяне  
вялікія пляны,  
Жыцьцё  
нам дыктуе  
сурова  
і шчыра:  
— „Ня пяць“

за пяць,  
а пяць  
— „а чатыры“.

Такія тэндэнцыі лёгічна мыслячы, об'екты́уна вядуць да фатализму, да съцверджання, што само жыцьцё, а знаць і гісторыя ўсё само творыць і будзе.

А Маркс і Энгельс пісалі: „Істория не делает ничего, она „не обладает никаким колоссальным богатством“, „она не сражается ни в каких битвах!“ „Не история, а именно человек, действительный, живой человек,— вот кто делает все это, всем обладает и за все борется“.

Каму верыць — Багуну, ці Марксу і Энгельсу?

Ня дзівіць таму і тое, што адсюль у Багуна выпадае конкретны „действительны, живой“ носьбіт соцыялістычнае працы, яе суб'ект — рабочы-ударнік. Праўда, у „Кроках у вякох“ ёсьць і образ ударніка, але не реальнага, конкретнага жывога (так сказаць — „рэчавага“) рабочага-ударніка, а нейкай абстракцыя, схэматачна-космосная велічыня, ударнік не „зямны“, „тутэйшы“, што аддана і ўпартка працуе над ажыцьцяўленнем пляшыгодкі ў чатыры гады, а ударнік „ніякі“, „незямны“, які вырас і ад, а не, непасрэдна з яе, унутры яе, рачаіснасцю:

Магутны голас  
магутнай армії.  
І вось —  
над краінай  
шматлышчыны  
вырас,  
як сымбаль  
будучынн  
строгі ударнік“.

У „Кроках у вякох“ зъдзіўляе абсолютная адсутнасць конкретных, рэчавых, напоўненых конкретным зъвестам нашае будаўнічае. творчае эпохі, паняццяў і фігураванье паняццяў схэматачна-абстрактных, ні ад чым не гаворачых, „як вялікая армія“, „магутнай армія“, „магутны голас“, „тысячы“, „эра“, „шляхи“, „песні сонечнай лявы“, „буры“, „барцацьба“, „змаганье“, „радасць гул“, „грукат“, „радасны вір“, „агонь непарушнай веры“ і г. д. Конкрэтнага запаўнення гэтых паняццяў зъвестам нашага жыцьця, працы няма.

Усё гэта гаворыць за тое, што М. Багун, блукаючы па шляхах шукання новага стылю, зварочвае на ложную і небяспечную съцежку, з якой яму неабходна, для прогрэсіўнага разъвіцця свае творчасці як мага хутчэй звярнуць на адзіна-правільную дарогу — дыялектычна-матэрыялістычнага мэтуду пролетарскай літаратуры.

# ХРОНИКА

БССР

У БЕЛАПП

● Платон Галавач працуе над вялікай апавесьцю „Ен”.

● Ніягрусь Броўка падрыхтоўвае да друку зборнік вершаў. Тэматыка кніжкі—вытворча жыцьцё.

● Вышла з друку казка Іл. Барашкі пад назвай „Залаты арэхі”.

● Сымон Баранавых працуе над новай вялікай апавесьцю з колгаснага жыцьця.

● Сяргей Знаёмы друкуе ў БДЗВ зборнік нарысаў „За дамбаў”.

● Сыцепан Ліхадзеўскі друкуе ў БДЗВ другую кніжку вершаў і поэм „Рокаты дальняй прыстані”. Яго першая кнішка вершаў „Чырвамеюць віні” хутка выходзіць з друку.

● Вышла з друку першая кнішка вершаў Юлія Таўбіна „Агні”.

● Станіслаў Шушкевіч здае ў БДЗВ кнігу вершаў „Паходы”.

● Зымітрок Астапенка друкуе зборнік вершаў пад назвай „На ўсход сонца”

Хутка выходзіць з друку трэцяя кніга вершаў М. Хведаровіча „Гэмпы-контрасты”.

● Барыс Мікуліч працуе над апавесьцю „Чорная Зірня”.—Аповесьць малюе рэканструкцыю сельскай гаспада, кі і ўздел у ёй 25-тысячнікаў. У аповесьці выкарыстоўваецца матэрыял, сабраны ў Жлобінскім раёне, раёне суцэльнай колектывізацыі.

● Па Менскай філіі ў члены БелАПП залічаны таварыши Будзінскі і Конакоцін. Пастановай агульнага сходу Менскай філіі БелАПП выключаны з шэрагаў БелАПП за сувязь з контрреволюцыйнымі нацыянал-дэмократамі Гародня, Касцяровіч, Хурсік і Друскоўскі (польскія).

● У сувязі з месячнікам беларусізацыі Менфілія БелАПП пастановіла ўключыць ў работу па праверцы беларусізацыі. Брыгадам на прадпрыемствах пропанавана прыняць ўздел у літ. вечарох, у працы па праверцы бібліотэк, у правядзеніі гутарак сярод рабочых па пытаннях нацполітыкі.

● Бюро Менскай філіі разгледзела пытанне аб ходзе організацыі літаратурных гурткоў на прадпрыемствах. Праца па організацыі літаратурных гурткоў признана нездавальнічай. Наглядаеща цэлы шэраг выпадкаў недысцыплінаванасць з боку паасобных

БелАПП-аўцаў. Бюро вынесла цэлы шэраг конкретных пастановаў аб ходзе далейшай работы па організацыі рабочых літаратурных гурткоў і прызыву ўдарнікаў у літаратуру. У рэдколегію органу ВОАПП (які хутка будзе выдаваша) сакратарыят БелАПП вызначаны А. Сянкевічам.

## ТЫДЗЕНЬ САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ У МАСКВЕ.

● У сувязі з надыхоўлячым у Москве ў пачатку студзеня 1931 г. „тыднем беларускай культуры” Інстытут літаратуры, мастацтва і мовы Комакадэміі організаваў 10 сінеглядня вечар дакладаў, прысьвячаных пытанням клясавай барацьбы ў сучаснай беларускай літаратуры. У асноўным дакладзе члена праўлення БелАПП тав. Сянкевіча быў дадзен гісторычны агляд беларускай літаратуры, якім развязвалася ў працягу апошніх гадоў у абстаноўцы жорсткай, барацьбы двух асноўных кірункаў беларускай культуры: пролетарскага, які кіруе ўсю комунастычнай партыяй, і нацыянал-дэмократычнага, звязанага з нацыянал-фашизмам Захоўні Беларусі, які натхненецца ўнутранай эміграцыяй.

З садакладам выступіў тав. Конакоцін, падкрэсліўшы асаблівасць абастрэнненія клясавай барацьбы ў беларускай літаратуры ў сувязі з разгортваннем соцыялістычнага наступу па ўсюму фронту. АДПУ ускрыла нават цесную організацыйную сувязь некаторых кіраўнікоў літаратурнай групы „Узвышша” з былымі міністрамі Беларускай Рады.

Дзейнасць БелАПП шырока асьвятліў у сваім садакладзе тав. Платон Галавач.

● Створаны пры Комакадэміі, пад старшынствам тав. Кержанцева, комітэт па організацыі „Тыдню Савецкай Беларусі”, распрацаўвав програму „тыдню”, які пачненца з студзеня 1931 г.

На працягу „тыдня” ў Комакадэміі адбудзеца шэраг дакладаў, прысьвячаных розным галінам будаўніцтва БССР. Даклады наладжаюцца інстытутам сусветнай гаспадаркі і сусветнай політыкі, аграрным інстытутам, інстытутам літаратуры, мастацтва, мовы і інш.

Будуць організаваны выстаўкі дасягненняў Савецкай Беларусі, шэраг концэртаў

і спектакляй беларускай капелі і беларускіх тэатраў на фабрыках, заводах і ў рабочых клубах: Кухмістараўа, „АМО“, „Серп і молат“, „Красны акцябр“ і інш.

9 студзеня ў вялікім тэатры адбудзеца ўрачыстае пасяджэнне, прысьвячанае „Тыдню Савецкай Беларусі“.

● Спэцыяльна створаная фэдэрacyjная пісменнікаў комісія, у якую ўваішлі прадстаўнікі ўсіх літ. организаций, выпрацавала шырокі план правядзення „беларускага тыдня“. Тыдень будзе праведзены пад знаменем барацьбы на два фронты: з контэрреволюцыйным нацыянал-дэмократызмам, з аднаго боку, і вялікадзяржайным шовінізмам, з другога.

У Менск прыяжджала дэлегацыя фэдэраций аўгданічнай савецкіх пісменнікаў пад старшынством т. Гладкова ў складзе т. т. Кірылава, Багданава, Коласава і прадстаўніка „Літаратурнай газеты“ Б. Рэста.

Задачай камісіі з'яўлялася ўстанаўленне сувязі з літаратурнымі организацыямі Беларусі і правядзенне работы, звязанай з наядыходзячым „тыднем беларускай культуры“. Комісія ФАСП выясняла таксама магчымасці стварэння Фэдэрациі аўгданічнай савецкіх пісменнікаў Беларусі.

● 22 сінёжня дэлегацыя ФАСП была прынята Народным Комісарам Асьветы Беларусі. Адбылася гутарка па пытаннях правядзення „Тыдня Беларусі“. Прысутнічалі члены колегі НКА БССР, прадстаўнікі БелАПП і іншых организаций.

● 23 сінёжня ў Доме пісменніка адбыўся вечар сустрэчы дэлегацыі ФАСП з пісменнікамі, мастакамі і літгуртоўцамі БССР.

Адказны сэкрэтар прайўлення БелАПП тав. Ліманоўскі, вітаючы прыезд расійскіх пісменнікаў, знаёміці гасціц са становішчам літаратуры БССР.

— Беларуская пролетарская літаратура мае на сёняшні дзень шэраг дасягненняў, — гаворыць тав. Ліманоўскі, — але на культурным фронце ў нас, у прывітанасці ў літаратуры, мелі месца контэрреволюцыйныя выступленні нацыянал-дэмократуў. У найбольш значнай меры гэтыя выступленні ішли з літаратурнай организацыі „Узвышша“.

— БелАПП з усіх літаратурных организацій БССР першым распачаў работу па наладжванню сувязі між пролетарскімі літаратурамі саюзных рэспублік. Прыйезд дэлегацыі ФАСП, — канчае тав. Ліманоўскі — павінен пакласыці пачатак цеснага, дзялавога збліжэння савецкіх літаратур РСФСР і БССР.

З вялікай прамовай выступіў старшыня дэлегацыі тав. ХВ. ГЛАДКОУ.

— Мы жывем у нябачна бурную эпоху будаўніцтва разгорнутых форм соцыйлізму, — сказаў тав. Гладкоў, — на наших вачох растуць волаты прамысловасці. Сельская гаспадарка пераходзіць да соцыйлістычнага ўкладу. Клясавы вораг, бачачы насы пось-

пехі, скарыстоўвае ўсе і ўсякія сродкі, каб затармазіць, сарваць будаўніцтва соцыйлізму.

Наша бліжэйшая задача стварыць адзінавангард пролетарскай культуры. Пісменнікі павінны быць рупарамі рабочай клясы, ідэолёгічнай зброяй у яе руках.

ФАСП РСФСР прыслала сваіх прадстаўнікоў на Беларусь для таго, каб запрасіць беларускіх пісменнікаў у Москву на „Тыдзень беларускай культуры“, каб падрыхтаваць глебу для стварэння адзінага аўгданічнай пісменнікаў, каб яшчэ больш замацаваць сувязь паміж пісменнікамі брацкіх рэспублік.

Тав. Коласаў вітаў беларускіх пісменнікаў ад імя РАПП. У прывітанасці ён спыніўся на вялізарым значэнні закліку ў літаратуру рабочых-ударнікаў.

Выступалі таксама т.т. Багданаў (ВОКП) і Кірылаў (ВССП). Таварыш Кірылаў зачытаў адозву ФАСП да беларускіх пісменнікаў.

Тав. Рэст скончыў сваё прывітанне ад імя рэдакцыі „Літаратурнай газеты“ заклікам:

— Мы чакаем вас, таварышы, у газэце!

Тав. Сянкевіч ад імя пролетарскай пісменніцкай грамадзкасці БССР прымае запрашэнне ФАСП РСФСР прыехаць на „тыдзень“ у Москву. Ён падкрэслівае вялізарнае політычнае значэнне сталяе сувязі, якія зараз устанаўляеца паміж культурамі брацкіх рэспублік.

Потым была наладжана літаратурная частка. З чыткай сваіх твораў выступілі таварышы Ул. Кірылаў, А. Багданаў, М. Чарот, П. Глебка і П. Броўка.

Вечар скончыўся багатым концэртам пры ўзделе беларускай дзяржайной капелі, ансамблю народных інструментаў, цымбалістых Навіцкага, Жыдовіча і сипявачкі Александровскай.

● 24 сінёжня адбыўся масавы ўрачысты вечар сустрэчы дэлегацыі ФАСП з рабочымі, студэнтамі, навуковымі, культурнымі і тэатральнымі работнікамі ў вялікай залі БДУ.

## ХРОНІКА КУЛЬТУРНАГА ЖЫЦЬЦЯ РСФСР

● У сувязі з дзесяцігадовым юбілеем творчай дзейнасці пролетарскага поэты Александра Бязыменскага сэкрэтарыят РАПП напісаў тав. Бязыменскому прывітанье, у якім, між іншым, гаворыцца:

— Мы з гордасцю адзначаем, што таварыш Бязыменскі творча вырас у нашых шэрагах і разам з намі змагаўся за пролетарскую літаратуру ў сумесных напружаных баёх супроць клясавага ворага на літаратурным фронце. Творы тав. Бязыменскага уваходзяць у жалезны фонд пролет. літаратуры, на іх выхоўваюцца і будуць выхоўвацца шырокія масы працоўных у барацьбе за соцыйлізм.

У нашай агульнай барацьбе за гэгемонію пролет. літаратуры тав. Бязыменскі не заўсёды стаяў на правільных літаратурна-політычных позыцыях, об'екты ўна прикрываючы сваім літаратурным аўторытэтам беспрынцыповы блёк антираппайскіх сіл. Адзначаючы сёняня дзесяцігодзіньдзе баявое творчае работы тав. Бязыменскага, мы выказываем глыбокую ўпэўненасць у тым, што таварыш Бязыменскі, які стаў на шлях выпраўлення сваіх памылак, будзе разам з асноўнымі кадрамі пролетарскага літаратурнага руху, працуячы ў раппайскім кіраўніцтве, паствурова і да канца вясыці непрыміримую бальшавіцкую барацьбу за гэгемонію пролетарской літаратуры".

● 15 сінёйня на сходзе комсамолу Чырвонай Прэсын (Масква) слухалася справаздача члена райкому тав. А. Бязыменскага. На сходзе тав. Бязыменскі даў падрабязную справаздачу пра свою літаратурную дзеянасць, пра свою барацьбу за гэгемонію пролетарской літаратуры.

— Белагвардзейцы абзываюць мянне „літаратурным чэкістым" і „сталінским поэтам". Я гэтым горды. Я абяцаю прысьвяціць усю свою творчасць для заваёвы гэтага імя,— гаворыць таварыш Бязыменскі ў заключным слове.

Комсамольцы Чырвонай Прэсын пастанавілі хадайніцаць праз райком партыі аб узнагародзе тав. Бязыменскага ордэнам Леніна.

● У клубе пісменнікаў адбылося ўшанаваныя тав. А. Бязыменскага ў сувязі з дзесяцігадовым юбілеем ягонай літаратурнай творчасці. З промовамі выступалі тав. Валодзін (прадстаўнік сактару друку МОК ВКП(б), тав. Суркоў (РАПП), тав. Сагадоўскі (Электразавод), гав. Гідаш (МБРЛ), таварыш Мірыш (ЛОКАФ), рэдактар „Літературнай газеты" тав. Дынамаў і інш.

У аднагалосна прынятай рэзоляцыі скол пастанавіў хадайніцаць аб узнагародзе таварыша Бязыменскага ордэнам Леніна.

● МАПП прыступае да падрыхтоўкі ўсесаційскай вытворчай нарады на пытаннях пролетарской поэзіі. Організоўваецца шэраг агульнагарадзкіх сходаў поэтаў, на якіх будуть агавораны асноўныя моманты сёньняшнягі этапу развіцця пролетарской поэзіі пад вуглом удакладненія гэтых пытанняў, звязанных з выпрацоўкай творчага метаду пролетарской поэзіі і поэтычнай перабудовы ў адпаведнасці з задачамі, якія стаяць перед пролетарской літаратурай у рэконструкцыйны перыод.

Да ўдзелу ў вытворчых сходах будуть прызначаны ўвесе поэтыкі актыў МАПП, поэтыкі маладняк рабочых гурткоў, крытычныя кадры і найболей блізкія поэты-папутнікі. Першы сход прысьвячаецца агаворанню „Літературнага манифеста" Дж. Алтаузэна.

● ФАСП сумесна з Саюзпаперай командараваны ў Ленінград на ўсесаюзны з'езд

папернікаў і друкароў пісменнікі Сяргей Буданіцу і А. Якаўлеў, якія выступаюць на з'ездзе ад імя брыгад, што працавалі па ліквідацыі практыку ў папяровай прамысловасці.

● Сэкрэтарыят РАПП на сваім паседжанні 22 сінёйня заслухалі проект рэзоляцыі пра „Літ. фронт". Гэты докумант падводзіць вынікі спрэчак з „Літ. фронтам".

На гэтым паседжанні тав. Ярмілаў інформаваў сэкрэтарыят пра слабую сувязь РАПП з філэзофскім фронтам. Абгаварыўшы інформацыю, члены сэкрэтарыяту пастановілі увайсьці ў больш цесную сувязь з філэзофскім навуковымі таварыствамі.

● Па пастанове другое сусветнае конфэрэнцыя рэволюцыйных пісменнікаў МБРЛ перайменавана ў міжнароднае аб'яднанне рэволюцыйных пісменнікаў (МОРП).

МОРП прыступіла да выдання кнігі—справаздача пра сусветную конфэрэнцыю рэволюцыйных пісменнікаў на пяці мовах (расійскай, украінскай, ангельскай, нямецкай і французскай).

Цэнтральны орган МОРП „Вестнік іноземнай літаратуры" перайменаваны ў часопіс „Література мировой революции". Адказны рэдактар часопіса—Бруно Ясенскі, намеснік рэдактара—Анатоль Гідаш.

● Сэкрэтарыят ВОАПП ухваліў склікаць у Москве пленум савету ВОАПП у сакавіку 1931 г. Заштвёрджан наступны проект падрадку сіні пленуму: літаратурна-політычная справаздача сэкрэтарыяту ВОАПП, вынікі і перспектывы творчай дыскусіі (даклады РАПП, ВУСПП, БелАПП і ЗакАПП), шляхі развіцця сялянскай літаратуры (даклады ВОКП і „Плуга"), аб падрыхтоўцы тэорычных кадраў і даклад Узбекістанскай АПП.

Другім сэкрэтаром абраны тав. Дабагян.

Фракцыя сэкрэтарыяту ВОАПП признала неабходным вывесці з савету ВОАПП тав. Алі-Назіма, які з моманту свайго абраўніцтва ў савет ВОАПП вёў барацьбу супроць асноўнай літаратурна-політычнай лініі ВОАПП і ў апошні час актыўна падтрымліваў татулаўшчыну.

● Сэкрэтарыятам фэдэрацыі створана адзінай камісія ФАСП па перагляду аўтарскага права ў складзе т. Мсыцілаўскага, Агнева, Кірылава, Дынімава, Селіваноўскага, Зялінскага, Тарпана і Парфёнава.

● Для складання колектыўнай кнігі „Ітогі первого літпрызывы" райбюро МАПП Гродзенскага району збиралася па заводах і фабрыках і организаціях адпаведныя матэрыялы.

● Заслухайшы даклад т. Нікіцінай пра работу в-ва „Нікітінскіе субботнікі", сэкрэтарыят ФАСП прызнаў неабходным зыліць выдавецтва „Нікітінскіе субботнікі" з в-вам „Федерация".

● Для правядзення прызыва ўдарнікаў у літаратуру і организаціі літ. гурткоў у колгасах і саўгасах ЦС ВОКП сумесна

з ЦК сельгасрабочых і Колгасцэнтрам ко-  
мандыруе на месцы т.т. Коласа, Карпава,  
Васільлева, Ільїнскага, Егорашвілі і Іса ов-  
скага.

● Праўленіе ОГІЗ настанавіла выдаваць  
штомесячную літаратурна-гісторычную часо-  
пісЬ ЛОКАР.

● ОГІЗ будзе выпускаць з 1 студзеня  
1931 г. штомесячную часопіс "Соціалисти-  
ческое издательство". Задача часопісі—быць  
базавым органам соціалістычнай рэконструк-  
цыі выдавецкай справы. Часопіс будзе вя-  
сыці пропаганду пастаноў партыі па выда-  
вецкай справе, организуе контроль за іх  
выкананнем. Адказным рэдактарам часопісі  
з'яўляеца т. А. Халатаў.

● Скончылася праверка групы "Кузница"  
на чале з т. Жыга. З 83 чалавек гэтай гру-  
пы, якая ўяўляе абсолютную большасць членоў "Кузницы", што жывуць у Маскве,—  
принята ў РАПП 60 пісьменнікаў, адхілена—  
17, прапанована ўступіць праз нацсэк-  
цыі—2.

● У клубе ФАСІI адбыўся сход пісьмен-  
ніцкай царт. ячэйкі пры доме імя Герцана,  
прысьвячаны 25-годзьдю ю снежаньскага паў-  
стальня 1905 г. Пісьменнікі высухалі да-  
клад тав. Свярчкова, актыўнага ўдзельніка  
першай рэвалюцыі, члена Пецярбургскага  
савету рабочых дэпутатаў 1905 г.

З успамінамі пра падзеі 1905 г. высту-  
пілі іх актыўныя ўдзельнікі—пісьменнікі  
А. Багданаў, В. Кірылаў, Л. Львоў-Мар-  
сіянін.

## КУЛЬТУРНАЯ ХРОНІКА ЎКРАЇНЫ

● У сувязі з прызываў ударнікаў у літа-  
ратуру пры ВУСПП організованы ўсе-  
украінскі штаб у складзе т.т. Мікітэнка,  
Кірыленка, Кушнірова-Прымера, Усанка, Су-  
хіна-Хомэнка, Гарадзікога і Ганчарэнка.  
Штабу даручана организаваць работу па лі-  
ніі прызываў ударнікаў у літаратуру.

● На Дніпальстаке ўтворана група  
ВУСПП з 15 чалавек. Пастаўлена пытаныне  
пра выпуск у Запарожжы спэцияльнае літа-  
ратурнае часопісі накшталт адэскіх "Мета-  
левіх днів" ці днепрапіястроўскай "Зорі".

● 26 сінёкня сталічнае опера святкавала  
пяцігодзідзе свайго існаванья. За апошнія

гады мае значніе паляпшэнніе рэпэртуа-  
ру ў кірунку выкарыстання опэр з тэматы-  
кай клясавай барацьбы ("Вібух", "Орліній  
бунт", "Кармелюк" і інш.). У справе разы-  
віцця балетнага мастацтва на Украіне опера  
апошніх гадоў адыграла вялізарную ролю.

● Крытычная сэкцыя "Плуга" перарабудо-  
вае сваю работу, каб як найлепей аблуж-  
жыць прызы ў ударнікаў. Распрацавана про-  
грамма для работы літгуртка ў саўгасе і  
колгасе. Распрацоўваецца бібліографія для  
ударнікаў-прызы ўнікоў у літаратуру. Бібліо-  
графія распрацоўваецца ў двух варыянтах:  
для менш падрыхтаванага чытача і для больш  
падрыхтаванага. Сирод членоў сэкцыі разы-  
меркаваны для напісання брошур паасобных  
тэмы для саўгасных і колгасных літ-  
гурткоў і ударнікаў.

## У Закаўкаскай АПП

● 5 сінёкня адбыўся пленум краўленія  
ГрузАПП. У аднаголосна прынятай рэзоля-  
ўні пленум адзначае, што большасць Груз-  
АПП у барацьбе супроць літаратурнай  
группы Ломінадэ і Татулава заняла правиль-  
нага літаратурна-політычнага позыцыі.

Татулі аднаголосна выключаны з складу  
ГрузАПП.

Першым сакратаром ГрузАПП абраны  
тав. Б. Буачыдэ.

● Фракцыя Азэрбайджанскай АПП, з не-  
вялікімі патраўкамі, аднаголосна далучылася  
да пастановы сэкретарыяту ЗакАПП і ра-  
шучая раскрытыкала свае памылкі, якія  
заключаюцца ў безаговорочным падтрымань-  
ні татулаўшчыны.

● Паширены сэкретарыяту ЗакАПП 6 сінё-  
жня далучыўся да рэзоляцыі бюро ЦК  
КП(б) Грузіі і да пастановы фракцыі сэкретарыяту ВОАПП у Харкаве пра становішча  
у Закаўказзі. Паширены сэкретарыяту Зак-  
АПП у вялікай рэзоляцыі даў харектары-  
стыку барацьбы, якая адбылася ў асоцыйцы  
і зводзілася да спробы Ломінадэ пера-  
тварыць ЗакАПП у адну з сваіх апорных  
баз на культурным фронце.

У новы склад сэкретарыяту ЗакАПП увай-  
шлі т.т. Буачыдэ, Радыяні, Аліханаў, Звана-  
роў і Азазан. Першым сэкретаром абраны  
т. Буачыдэ, другім —тав. Аліханаў (Азэрбай-  
джан).

# БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА

## ПАДПІШЭЦЕСЯ НА 1931 ГОД

НА ШТОМЕСЯЧНУЮ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКУЮ  
■ ■ ■ ГРАМАДЗКА-ПОЛІТЫЧНУЮ ЧАСОПІСЬ ■ ■ ■

# „МАЛАДНЯК“

Орган беларускай асоцыяцыі пролетарскіх пісьменнікаў  
IX ГОД ВЫДАНЬНЯ

## „МАЛАДНЯК“

зъяўлецца баявой часопісью ў барацьбе за пролетарскую літаратуру, нацыянальную па форме і пролетарскую па зъместу

## „МАЛАДНЯК“

мае мэтай даць чытчу творы, якія адбівалі-б эпоху вялікага соціялістычнага будаўніцтва

## „МАЛАДНЯК“

на сваіх старонках будзе і надалей рашуча праводзіць цвёрдую большавіцкую лінію ў галіне літаратуры, рашуча змагацца са ўсякімі хістаннямі, ухіламі, шкоднымі тэндэнцыямі і варожымі ўхіламі ў літаратуры і змагацца за баяво згуртаваныне радоў беларускай пролетарскай літаратуры

## „МАЛАДНЯК“

у 1931 г. зъмесціць рад артыкулаў па пытаньнях пролетарскага мастацтва і творчых дасягненняў беларускай пролетарскай культуры, а таксама літаратуры братніх рэспублік

## Лепшыя сілы пролетарской літаратуры

## І моркысцкай крытыкі ўдзельнічаюць у „Маладніку“

### УМОВЫ ПАДПІСКІ:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| на 1 год . . . . .    | 5 р. — к.  |
| · 6 месяцаў . . . . . | 3 р. — к.  |
| · 3 месяцы . . . . .  | 1 р. 50 к. |

Асобны нумар 50 кап.

**ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА:** у аддзеле падпісных і пэрыйодычных выданняў БДВ, Менск, Савецкая, 79,  
у кіёсках і кнігарнях БДВ, ва ўсіх паштова-тэлеграфных канторах і  
у паўнаважаных БДВ і крамах спажывецкай коопэрациі

АДДЗЕЛ ПАДПІСНЫХ і ПЭРЫОДЫЧНЫХ ВЫДАНЬНЯУ